



# ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Да 75-годдзя ўтварэння



**МИНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

Установа адукацыі  
“МАГІЛЎСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ імя А.А. КУЛЯШОВА”

## ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

(ДА 75-ГОДДЗЯ ЎТВАРЭННЯ)



Магілёў 2010

УДК 378.4(476.4)096:94

ББК 74.58

Г51

*Друкуецца па рашэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета  
УА «МДУ імя А.А. Куляшова»*

**Рэдакцыйная калегія:**

дацэнт У.В. Барысенка (адказны рэдактар), дацэнт А.А. Вараб'ёў,  
прафесар П.Ф. Дзмітрачкоў, В.І. Караткевіч (літаратурны рэдактар),  
прафесар І.А. Марзалюк, дацэнт Н.М. Пурышава, прафесар Я.Р. Рыер,  
дацэнт В.У. Старасценка

Гістарычны факультэт. Да 75-годдзя ўтварэння. – Магілёў:  
Г51 УА «МДУ імя А.А. Куляшова», 2010. – 244 с.: ил.

ISBN 978-985-480-643-3.

У юбілейным даведачным выданні змешчаны матэрыялы па гісторыі  
станаўлення і развіцця гістарычнага факультета ўстановы адукцыі «Магі-  
лёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова» з моманту яго заснаван-  
ня па сённяшні дзень, прыводзіцца спіс выпускнікоў дзённай формы наву-  
чання.

УДК 378.4(476.4)096:94

ББК 74.58

ISBN 978-985-480-643-3

© Афармленне.

УА «МДУ імя А.А. Куляшова», 2010

## ПРАДМОВА

І ў тым, несумненна, тая вышэйшая і боская мудрасць – глыбока зразумець і вывучыць справы чалавечыя, не здзіўляцца нічому, што здарылася, і нішто не лічыць немагчымым да таго часу, пакуль яно не адбудзеца.

*Цыцэрон*

### Паважаны чытач!

У 2009 г. гістарычнаму факультету ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржуніверсітэт імя А.А. Куляшова» споўнілася 75 гадоў. За гэты час тысячи яго выпускнікоў адправіліся ў дарогу па жыцці і прафесіі. Тут працавалі, вучылі азам будучай спецыяльнасці, давалі ўрокі грамадзянскасці і патрыятызму, рыхтавалі да жыцця і выхоўвалі маладых людзей дзесяткі выкладчыкаў, значная частка якіх з'яўлялася выпускнікамі факультэта. Мы палічылі дасягнуты ўзрост дастатковым, каб узнавіць мінулае і расказаць пра сучаснае гістарычна-га факультэта, які перажыў сталінскія рэпрэсіі, «хрущчоўскую адлігу», «брэжнеўскі застой», «гарбачоўскую перабудову», распад Савецкага Саюза, станаўленне незалежнасці Беларусі. Увесь гэты час, даволі часта няпросты, нягледзячы на перамены і рэформы, калектыву факультэта выконваў сваё галоўнае прызна-чэнне – рыхтаваць маладых спецыялістаў-гісторыкаў, якія, варта адзначыць, заўсёды былі запатрабаваны не толькі ў сістэме адукацыі, але і ў культурнай сферы, навуковых цэнтрах, экономіцы, сродках масавай інфармацыі, сілавых структурах, органах улады і кіравання. У 1975 г. тут атрымаў дыплом аб вышэйшай адукацыі першы Прэзідэнт незалежнай Рэспублікі Беларусь – Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка. Сярод нашых выпускнікоў ёсць і тыя, чыя прафесійная дзейнасць высока ацэнена народам і дзяржавай: Герой Савецкага Саюза, доктар гістарычных навук, прафесар Д.П. Жмуроўскі, Герой Сацыялістычнай працы М.В. Зімянін, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Н.В. Каменская і іншыя знакамітныя людзі. Мы ганарымся імі. Ганарымся і тымі, хто працаваў і працягвае працаваць настаўнікамі, завучамі і дырэктарамі школ, музейнымі работнікамі, займаюцца бізнесам, служаць у міліцыі, арміі, органах дзяржаўной бяспекі, працуяць у іншых сферах. Без іх штодзённай працы немагчыма паступальнае развіццё грамадства. А гэта значыць, што факультэт працуе не дарэмна, што наша сціплая праца патрэбна людзям і дзяржаве.

Гэтая кніга – першая спроба стварыць поўную карціну зараджэння, станаўлення і развіцця аднаго факультэта ў Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя А.А. Куляшова. Каму, калі не гісторыкам, трэба стаць першапраходцамі. Безумоўна, піянерам заўсёды цяжэй за тых, хто будзе ісці за імі. Свой адбітак наклала і адказнасць, бо па гэтай кнізе хтосьці будзе меркаваць не толькі пра нашых папярэднікаў, але і пра нас.

Неабходна адзначыць, што неацэнную дапамогу ў рабоце нам аказала праца першага гістарыёграфа нашай вышэйшай навучальнай установы, кандыдата гістарычных навук, дацэнта, ветэрана гістфака Веры Андрэеўны Бандарэнка. Выказваем самую шчырую падзяку ёй і ўсім тым, хто па маку琳ках збіраў архіўны і іншы каштоўны матэрыял, каб наша гісторыя была нарэшце напісана. Выказваем падзяку і тым выпускнікам гістарычнага факультэта, без фінансавай дапамогі якіх гэта кніга не ўбачыла б свет. Вялікі дзякую А.М. Шышко, А.У. Маргуну, Г.В. Равянкоўскаму.

На жаль, мы не можам сцвярджаць, што ўзнавілі абсалютна ўсю гісторыю свайго роднага факультэта. Практычна не захаваліся даваенныя архівы, таму звесткі пра гэты час не такія багатыя. Мы не змаглі вызначыць усіх тых, хто працаваў на гістфаку ў той час, хто яго заканчваў, ёсць яшчэ некаторыя «белыя плямы» і ў пасляваеннай гісторыі. Рэдакцыйная калегія звяртаецца з просьбай да ўсіх, хто валодае інфармацыяй, якая можа запоўніць прабелы ў гісторыі нашага факультэта ў справе ўзнáлення мінулага і адлюстравання сучаснага існавання факультэта, падзяліцца ёю. Бо гэтая кніга з'яўляецца першай, але, спадзяёмся, не апошніяй. Усё новае, што стане вядома пра факультэт, яго выкладчыкаў і выпускнікоў, будзе апублікавана ў наступных выданнях. Будзе ж калісьці нашаму гістфаку і сто, і сто пяцьдзесят, і дзвесце гадоў. Мы ў гэтым упэўнены! Будуць змяненія пакаленні, на змену тым, хто сышоў, прыйдуць маладыя. Такая дыялектыка развіцця. А гэта значыць, што ў факультэта ёсць не толькі яго гісторыя, няпростае і годнае да павагі мінулае, але і будучае.

**УРАЧЫСТАЕ ПАСЕДЖАННЕ,  
ПРЫСВЕЧАНАЕ 75-ГОДЗЮ  
З ДНЯ СТВАРЭННЯ ФАКУЛЬТЭТА**







Памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь У.Ф. Мацвяйчук  
(выпускнік факультета 1975 г.) зачытвае віншаванне А.Р. Лукашэнкі



## Президент Республики Беларусь

Преподавателям, студентам и сотрудникам исторического факультета учреждения образования "Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова"

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 75-летием исторического факультета Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, где мне посчастливилось учиться.

Этот факультет – один из старейших и крупнейших центров исторического образования в Беларуси. Среди его выпускников – педагоги, ученые, государственные деятели, вносящие значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего государства. Здесь созданы авторитетные исследовательские школы, получившие международное признание.

Слова особой благодарности хочется высказать в адрес замечательных преподавателей, которые являются энтузиастами своего дела, прививают студентам искренний интерес к изучению прошлого Отечества, воспитывают их достойными гражданами и настоящими патриотами.

Уверен, что ваш дружный коллектив и в дальнейшем будет работать столь же успешно и плодотворно во имя процветания родной Беларуси.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, новых достижений в учебе и труде, счастья и благополучия.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ал.Лукашенко".

Александр Лукашенко

20 ноября 2009 года



Віншаванне ад рэктара  
УА «МДУ імя А.А. Куляшова»  
К.М. Бандарэнкі  
(выпускнік факультета 1976 г.)

задачы – воспитание человека XXI в., интеллектуально развитого патриота и гражданина нашей страны.

Убежден, что педагогический коллекти́в факультета и в дальнейшем будет продуктивно трудиться, отдавая все свои силы, знания и опыт благородному делу служения науке и образованию.

Желаю всем преподавателям, сотрудникам, студентам и выпускникам доброго здоровья, счастья, благополучия, новых творческих достижений во имя процветания родной Беларусь.

**С уважением, Министр образования  
Республики Беларусь А.М. Радыков**

20 ноября 2009 г.

### **Правительственная телеграмма:**

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю исторический факультет Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова с 75-летием со дня образования.

Ваш юбилей – это важная веха в развитии университета и в истории образования республики. Факультет успешно решает задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов, проводит исследования по актуальным направлениям науки и образования.

Результаты вашей деятельности получили признание научной общественности. Активное участие коллектива факультета в обновлении исторического образования способствовало созданию нового поколения учебников по социально-гуманитарным дисциплинам.

Ваши выпускники направляют свою деятельность на эффективное решение главной



Узнагароджанне лепшых  
супрацоўнікаў і студэнтаў  
факультета

*Уважаемые студенты, коллеги, друзья!*

*Сердечно поздравляю Вас с юбилеем исторического факультета, выпускником которого являюсь и я. 75 лет для факультета, по житейским меркам, срок небольшой, но вполне достаточный для подведения итогов и определения новых задач.*

*Сегодня коллектив факультета занимает лидирующие позиции в университете по многим направлениям. Он высокопрофессионален, его отличают ответственное отношение к делу и постоянный творческий поиск. Научные и научно-методические разработки преподавателей факультета широко известны и востребованы как в системе образования Республики Беларусь, так и за ее пределами.*

*Выпускники факультета работают не только в области образования и науки, но и активно трудятся в других отраслях народного хозяйства. Многие из них занимают руководящие государственные должности. Мы всегда с гордостью отмечаем, что воспитанником нашего исторического факультета является первый Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Все это позволяет утверждать, что коллектив факультета участвует в подготовке интеллектуальной элиты нашего общества.*

*В этот торжественный день искренне желаю всему коллективу факультета, его выпускникам здоровья, благополучия, тепла и уюта. Преподавателям и сотрудникам – эрудированных, ответственных и благодарных студентов, а студентам – компетентных, творческих и доброжелательных преподавателей. Новых вам свершений на благо нашей Родины.*

*С уважением, выпускник истфака 1976 года,*

*ректор УО «МГУ им. А.А. Кулешова»*

*20 ноября 2009 г.*

**К.М. Бондаренко**



Начальнік управління ідеалагічної роботи  
Магілёўскага абласнога выкананія камітэта  
В.В. Ільянкоў віншуе калектыву гістарычнага  
факультета



Віншаванне ад дырэктара  
абласнога краязнаўчага музея  
імя Е.Р. Рамана В.М. Аненкава  
(выпускнік факультета 1985 г.)



Падарунак ад загадчыка аддзела адукацыі  
адміністрацыі Ленінскага раёна  
г. Магілёва А.М. Гапеева  
(выпускнік факультэта 1991 г.)



Віншаванне ад дырэктара ІПКіПК І.У. Шардыкі  
(выпускнік факультэта 1986 г.) і дэканы факультэта  
павышэння кваліфікацыі Л.Г. Зайцавай  
(выпускніца факультэта 1983 г.)



Віншаванне ад дэкану і кіраёніку службаў універсітэта



Віншаванне ад калег з іншых ВНУ Рэспублікі Беларусь.



Словы віншавання ў адрас калектыву  
ад выпускнікоў факультета 1981 г.:  
дырэктара УА «Магілёўскі дзяржаўны  
эканамічны прафесійна-тэхнічны  
каледж» А.А. Бахановіча і загадчыка  
аддзела культуралогіі УА «Магілёўскі  
абласны інстытут развіцця адукацыі»  
А.І. Вінаградавай



Выступленне дэкана гістарычнага  
факультета У.В. Барысенкі  
(выпускнік факультета 1988 г.)

## *Шаноўныя калегі, сябры!*

*Гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта сардэчна віншуе славыні калектыву выкладчыкаў, супрацоўнікаў, студэнтаў, аспірантаў і выпускнікоў гістарычнага факультэта Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта з 75-годдзем! За гэтыя гады факультэт стаў буйным вучэбным і навуковым цэнтрам па падрыхтоўцы высокакваліфікованых спецыялістаў для установы гуманітарнай сферы. Имены выпускнікоў праславіляюць вашу Alma mater і нашу дзяржаву.*

*У дні святочных мерапрыемстваў мы аддаём дань павагі тым, хто стаяў ля вытокаў стварэння факультэта і на працягу многіх гадоў плённа працаваў дзеля славы Айчыны. Сярод ваших выкладчыкаў цэлы шэраг імёнаў, якія складаюць гордасць беларускай гістарычнай навукі. Яны нясуць новым пакаленням яе свято, даследуюць багатую самабытную гісторыю беларускага народа і народаў іншых краін. Дякуючы іх творчай працы гістарычны факультэт МДУ імя А. Кулішова атрымаў шырокую вядомасць у нашай краіне і за яе межамі.*

*Калектыв факультэта пастяхова працуе над выкананнем дзяржаўных задач у навучанні і выхаванні студэнцкай моладзі, фарміраванні ў яе патрыятызму, грамадзянскасці, высокіх маральных якасцей.*

*Як каштоўны здабытак мы разглядаем той узровень інтэграцыі, цесных прафесійных навуковых і сяброўскіх сувязяў, якія здаўна існавалі паміж нашымі ўніверсітэтамі і факультэтамі.*

*Шаноўныя калегі, шчыгра жадаем вам новых навуковых ідэй, пастяхова працягваць высакародную справу вывучэння гістарычнай спадчыны нашай Радзімы, далейшага развіцця і росквіту. Студэнтам, магістрантам, аспірантам жадаем настойлівасці і поспеху ў дасягненні вяршины гістарычнай навукі. Моцнага вам здароўя, аптымізму, асабістага шчасця, дабрабыту!*

*З глубокай павагай, ад калектыва  
гістарычнага факультэта БДУ,  
дэкан*

*С. М. Ходзін*

*20.11. 2009 г.*

**ПАЧАТАК СТАНАЎЛЕННЯ  
ГІСТАРЫЧНАЙ АДУКАЦЫИ  
Ў МАГІЛЁЎСКІМ ПЕДІНСТЫТУЦЕ  
(1913 – 1934 гг.)**



Гістарычны будынак Магілёўскага настаўніцкага інстытута.  
Цяпер навучальны корпус № 2 УА «МДУ імя А.А. Куляшова»



Гістарычна адукацыя заўсёды з'яўлялася неад'емнай часткай гуманітарнай адукацыі. У Магілёўскім настаўніцкім інстытуце, які быў адкрыты ў 1913 г., і ад якога вядзе свой радавод Магілёўскі дзяржаўны універсітэт, гісторыя з са-мага пачатку заняла важнае, прыстойнае месца ў вучэбным працэсе.

Магілёўскі настаўніцкі інстытут быў створаны ў сувязі з вострым недахо-пам кваліфікованых настаўнікаў ў беларускіх губернях у пачатку ХХ стагод-дзя. Ва ўмовах хуткага пашырэння сеткі пачатковых школ і слабаразвітай сістэмы падрыхтоўкі педагогічных кадраў жыццё выводзіла гэтую праблему ў раз-рад першачарговых. «Найвысачэйшым» загадам па грамадзянскім ведамстве ад 7 ліпеня 1913 г. дырэкторам настаўніцкага інстытута быў прызначаны стацкі саветнік У.М. Тычынін, які энергічна пачаў фарміраваць штат інтытута і ства-раць яго матэрыяльную базу. Ужо ў ліпені было выдзелена 1000 руб. на закупку фізічных прыбораў для выкладання прадметаў. Больш чым на 2000 руб. па рэшце на канец года было закуплена абсталявання, рэактываў, прэпаратаў, наглядных дапаможнікаў. Падпіска на 1914 г. рабілася праз адсутнасць сродкаў у крэдыт праз Магілёўскую таварыства цвярозасці. Самым дарагім з выпісаных інтыту-там шасці часопісаў быў «Історыческий вестник», які каштаваў 12 руб.

Пры наступленні абітурыенты пісалі тры пісьмовыя работы, здавалі вус-ныя экзамены па дзеяці прадметах, у тым ліку гісторыі. Графік здачы іспытаў быў вельмі скіслы. Так, у 1913 г. на 4 верасня быў прызначаны медыцынскі агляд, на 5 – напісанне дыктоўкі і сачынення па рускай мове, на 6 – рашэнне пісьмовай задачы па арыфметыцы. Далей былі запланаваны вусныя экзамены: 7 – Закон Божы, 9 – руская мова, 10 – геаметрыя, 11 – арыфметыка, 12 – алгебра, 13 – фізіка, 16 – гісторыя, 17 – геаграфія, 18 – прыродазнаўства. При інты-туце было створана гарадskое вучылішча. Тыя, хто паступаў у яго, таксама зда-вали гісторыю і яшчэ 7 іспытаў.

Гісторыі надавалася вялікая ўвага ў вучэбных праграмах настаўніцкага інстытута, які па сваім статусе з'яўляўся сярэднім навучальнай установай. Прэ-тэндэнты на вучобу павінны былі паказаць веды па рускай гісторыі ў межах падручніка па прадмете К.В. Елпашэўскага, «або (яшчэ лепей)» прафесара С.Ф. Платонава; старажытнай гісторыі, гісторыі сярэдніх вякоў і новай гісто-ры ў межах скарочанага падручніка ўсеагульнай гісторыі К.А. Іванова. Абіту-рыенты павінны былі арыентавацца як у гістарычнай карце Расіі, так і ў гіста-ричных картах старажытнага свету, сярэдніх вякоў і новага часу<sup>1</sup>.

Першыя студэнты Магілёўскага настаўніцкага інстытута па сваім вера-вызнанні былі праваслаўнымі. У гарадскім вучылішчы вучыўся толькі адзін рымска-католік. Такі канфесійны склад навучэнцаў сфарміраваўся з той прычи-ны, што ў адпаведнасці з правіламі 1911 г. Маскоўскага і Віцебскага інстыту-таў, паводле якіх дзейнічаў і Магілёўскі інстытут, да ўступных экзаменаў да-пускаліся асобы толькі мужчынскага полу праваслаўнага веравызнання. Па сваім

<sup>1</sup> Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). – Фонд 2258. – Воп. 1. – Спр. 6. – Арк. 50-51.

сацыяльным паходжанні з 35 студэнтаў адзін быў з радавых дваран, троє – з мяшчан і цэхавых, двое – з казакоў, 29 – з сялян. Узрост навучэнцаў вагаўся ад 22 да 29 гадоў.

Асабовы састав супрацоўнікаў інстытута ў 1913 г. налічваў 14 чалавек. Гісторию і географію з першага года пачаў выкладаць калежскі асэспэр Міхаіл Рыгоравіч Руднеў. Праваслаўны па веравызнанні, ён скончыў гістарычнае аддзяленне гісторыка-філасофскага факультета Юр'еўскага універсітэта і 16 верасня 1910 г. паступіў на службу. У імянных спісах 1914 і 1916 гг. «найяўнага саставу служачых, якія ў выпадку заслугі маглі атрымаць узнагароду», значыцца і М.Р. Руднеў<sup>2</sup>.

Педагагічны савет інстытута 27 верасня 1913 г. у адпаведнасці з палажэнем аб настаўніцкіх інстытутах і праграмах Маскоўскага і Віцебскага настаўніцкіх інстытутаў, а таксама Віленскага хрысціянскага інстытута зацвердзіў «прынцыпы і правілы» выкладання прадметаў, у тым ліку гісторыі. Планавала ся ў першым класе прайсці курс старажытнай гісторыі, і, па магчымасці, сярэдніх вякоў. У другім і трэціх класах прадугледжвалася завяршыць вывучэнне гісторыі сярэдніх вякоў, прайсці курс усёй новай гісторыі і рускай гісторыі. Вывучалася ў старшых класах і методыка выкладання гісторыі. У першым класе прапаноўвалася вывучаць гісторыю па вучэбных кнігах «Древняя история»<sup>3</sup> і «Средняя история» прафесара Н. И. Карэева і па вучэбнай кнізе «Древняя и средняя история» прафесара Р.Ю. Віпера. Распрацоўваючы праграму і падбіраючы падручнікі, выкладчык гісторыі М.Р. Руднеў абавязаўся і кіраваўся практикай і трохгадовым вопытам Віцебскага настаўніцкага інстытута<sup>4</sup>.

Вучэбны працэс быў арганізаваны наступным чынам: 4-6 урокаў у дзень пры шасцідзённым рабочым тыдні. Студэнты інстытута, з аднаго боку, былі схільныя раўняцца на студэнтаў вышэйшых навучальных установ, жадалі лекцыйных форм работы, а з другога боку, многія не без праблем спраўляліся з праграмай сярэдняй школы. Імкненне да адукцыі ў іх было, відаць, даволі моцным, прынамсі, па выніках другой чвэрці 1913/1914 навучальнага года ўсе студэнты мелі выдатныя паводзіны. Вучэбныя поспехі былі больш сціплымі. Паспяховасць гадаванцаў адзначалася баламі «3» (добра), «4» (вельмі добра), «5» (дужа добра). Чацвёра мелі двойкі (пасрэдна) «за адносна слабымі здольнасцямі», як адзначылі настаўнікі ў рашэнні педагогічнага савета.

Навучэнцы гарадскага вучылішча таксама мелі выдатныя паводзіны. Толькі адзін вучань за парушэнне дысцыпліны атрымаў 4 балы (вельмі добра). Аднак пры гэтым чацвёра вучняў мелі двойкі па ўсіх прадметах, а 11 мелі хаты ў адной двойкі па адным з дзесяці вучэбных прадметаў. Найбольшая колькасць незда-

<sup>2</sup> Агеев А.Р. Першыя выкладчыкі і настаўнікі ў гісторыі Марілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2003. – № 4. – С. 241-248.

<sup>3</sup> Ёсьць у бібліятэцы УА «Марілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А. Куляшова» ў чытальняй зале рэдкіх выданняў.

<sup>4</sup> НГАБ. – Фонд 2258. – Вып. 1. – Спр. 22. – Арк. 14.

вальняючых адзнак – 12 – была па рускай мове, што не можа выклікаць здзіўлення. Для большасці навучэнцаў роднай была беларуская мова. Таксама цяжка даваліся навучэнцам гісторыя, геаграфія і геаметрыя, па якіх адзнаку два балы мелі па 8 навучэнцаў<sup>5</sup>. Падобнай была паспяховасць і ў наступныя гады. У жніўні 1915 г. пераздавалі экзамены 2 навучэнцы першага класа (па 2-х і 1-м прадметах) і 2 – другога класа (па 1-м прадмете).

У гады першай сусветнай вайны інстытут меў цяжкасці з наборам студэнтаў і памяшканнем. Частка студэнтаў і выкладчыкаў была мабілізавана на фронт. Пасля пераводу Стайкі Вярхоўнага галоўнакамандуючага ў Магілёў летам 1915 г. большая частка будынка інстытута была занята рознымі вайсковымі і дыпламатычнымі ўстановамі і часцяком. Але дзякуючы велізарным намаганням, самаадданай працы супрацоўнікаў, інстытут не прыпыніў сваёй дзейнасці ні ў гады сусветнай вайны, ні ў рэвалюцыйных умовах 1917 г., ні пад час акупацыі горада ў 1918 г. Ужо ўлетку 1917 г. Часовы ўрад прыступіў да ліквідацыі нацыянальных, рэлігійных, сацыяльных абмежаванняў у галіне адукцыі і нават дазволіў прымаць у навучальныя ўстановы жанчын. У сакавіку 1918 г. горад Магілёў быў заняты польскімі войскамі, а ў маі – германскімі ўзброенымі фарміраваннямі. Адміністрацыя інстытута здолела арганізаваць сваю дзейнасць і ў гэтых умовах.

У верасні 1918 г. памёр выкладчык гісторыі, геаграфіі і палітэканоміі М.Р. Руднёў. Замест яго ў штат быў прыняты **Я.І. Бычкоў**. Пасля ўступлення ў Магілёў 31 кастрычніка 1918 г. войскаў Чырвонай Арміі і пераходу ўлады да губернскага рэвалюцыйнага камітэта дзейнасць інстытута каардынавалася ўжо савецкімі органамі ўлады. Усталяванне савецкай улады прывяло да натуральных для таго часу зменаў у кірауніцтве інстытута. Дырэктар У. Тычынін як прадстаўнік быў нанесклатуры сышоў з пасады, а ўстанову ўзначаліў выкладчык гісторыі, геаграфіі і палітэканоміі Я. Бычкоў.

**Яўген Іосіфавіч Бычкоў** нарадзіўся ў 1887 г. у вёсцы Новы Быхаў. Быхаўскага раёна. Па пашпарце ён быў беларусам і меў імя па бацьку Восіпавіч. У 1910 г. Я.І. Бычкоў скончыў С-Пецярбургскі ўніверсітэт. З 1903 па 1922 год быў у партыі РСДРП, але належаў да яе меншавіцкай часткі. Калі верыць матэрыялам пазнейшай крымінальнай справы, то ён быў адным з лідэраў Магілёўскай губернскай арганізацыі меншавікоў і за гэтую дзейнасць пазней неаднаразова арыштоўваўся бальшавіцкімі карнімі органамі. З 1918 г. і да закрыцця ў 1923 г. ён узнічальваў інстытут.

Я.І. Бычкоў быў арыштаваны 3 верасня 1937 г. Магілёўскім РА НКУС БССР. Перад арыштам былы рэктар празіваў па вул. Быхаўской, 27, працаўваў загадчыкам уліковай часткі аддзела кадраў Магілёўскай фабрыкі валакна і выкладаў гісторыю на вячэрнім рабфаку. Ён абвінавачваўся ў антысавецкай агітацыі і пропагандзе па артыкуле 72 КК БССР. У віну ставілася як меншавіцкае мінулае, так і трацкісц-

<sup>5</sup> Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта (1913 – 1940 гг.): Документы і матэрыялы / аўт.-склад.: А.Р. Агееў, К.М. Бандарэнка, В.П. Клімковіч; пад агульн. рэд. К.М. Бандарэнкі. – Магілёў, 2008. – С. 34-35.

кая дзеянасць. Праз 6 дзён пасля арышту 9 верасня асобай тройкай НКУС БССР Я.І. Бычкоў быў прыгавораны да вышэйшай меры пакарання, а расстраляны 4 лістапада 1937 г. Рэабілітаваны 16 студзеня 1989 г.<sup>6</sup>

Рэвалюцыйны падзеі 1917 г. прывялі да велізарных сацыяльных пераўтварэнняў у грамадстве. Рэфармаванне не абышло і сферу адукцыі. Магілёўскі настаўніцкі інстытут напрыканцы 1918 г. быў пераўтвораны ў педагогічны – вышэйшую навучальную ўстанову з чатырохгадовым тэрмінам навучання. Інстытут меў 3 аддзяленні і рыхтаваў настаўнікаў школ першай і другой ступені, а таксама работнікаў дашкольных устаноў. Настаўнікаў для школ другой ступені вучылі на розных цыклах. У Магілёўскім педінстытуце іх было пяць: фізіка-матэматычны, біялагічны, літаратурна-мастацкі, геаграфічны і сацыяльна-гістарычны. На ўсіх цыклах меліся агульныя прадметы, сярод якіх былі і прадметы гістарычнага профілю: гісторыя навуковага светапогляду, гісторыя культуры і гісторыя сацыялізму.

У наступным 1919 г. было прынята рашэнне аб чарговай рэарганізацыі: педагогічныя інстытуты пераўтвараліся ў інстытуты народнай адукцыі (ІНА) з больш шырокім профілем выпускемых спецыялістаў. Усяго ў Беларусі на базе педагогічных інстытутаў было створана трох такіх ўстановы: у Магілёве, Віцебску і Мінску. Яны маглі мець да шасці аддзелаў, якія рыхтавалі педагогаў, бібліятэкараў, газетных і клубных работнікаў, агітатараў, кіраўнікоў мастацкай самадзейнасці і таксама адносіліся да вышэйших навучальных устаноў.

У каstryчніку 1919 г. Магілёўскі інстытут народнай адукцыі быў адкрыты з чатырма аддзеламі. Большасць імкнулася паступіць на трэці аддзел, які рыхтаваў выкладчыкаў для школ II-й ступені. Ён складаўся з сацыяльна-гістарычнага, прыродазнаўча-навуковага, фізіка-хімічнага, фізіка-матэматычнага (з верасня 1920 г. – матэматычнага) цыклаў. Большасць абітурыентаў паступала на сацыяльна-гістарычны цыкл трэцяга аддзела. Спрабы размеркаваць абітурыентаў раўнамерна па аддзелах не ўдаліся. Гістарычная адукцыя тады была найбольш папулярнай сярод студэнтаў.

Асаблівасцю вучэбных планаў усіх аддзелаў і цыклаў была іх шматпрадметнасць. Студэнты першага аддзела засвойвалі за трох гадоў тэарэтычны падрыхтоўкі 33 вучэбныя курсы. На сацыяльна-гістарычным цыклі трэцяга аддзела налічвалася 15 агульных, 23 спецыяльныя вучэбныя курсы і работы ў майстэрнях. Вучэбныя планы былі нестабільнымі. Пасля першага навучальнага года ў жніўні 1920 г. спецыяльная камісія па пераглядзе вучэбных планаў прыйшла да высновы, што студэнты «перагружаны слуханнем агульных прадметаў». Савет інстытута 2 верасня 1920 г. выключыў з пераліку агульных прадметаў гісторыю навуковага светапогляду, агульную тэорию эвалюцыі, асновы фізічнага і эстэтычнага выхавання, уключыў школьную гігіену раздзелам у курс ана-

<sup>6</sup> Агеёў А.Р. Невядомыя старонкі жыцця першага рэктара Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта // Кулішоўская чытанні: мат. Міжнар. науک. канф., Магілёў, 11 – 12 снежня 2003 г.: у 2 ч. – Ч. 1. – Магілёў, 2004. – С. 8-10.

томі і фізіялогії чалавека, а гісторыю мясцовага краю зрабіў спецыяльным прадметам сацыяльна-гістарычнага цыкла.

Вучэбны план сацыяльна-гістарычнага цыкла на 1920 г. быў зацверджаны саветам інстытута 7 верасня. Тыднёвая нагрузкa складала 36 гадзін на першых курсах і 34 – на апошнім. Большая частка агульных прадметаў выкладалася на першых двух курсах. Спецыяльныя прадметы, работы ў майстэрнях і студыях разміркоўваліся больш раўнамерна. На апошнім чацвёртым годзе навучання найбольшую частку вучэбнага часу займалі практычныя ўрокі.

Да агульных прадметаў на гэтым цыкле адносіліся: анатомія і фізіялогія чалавека, палітычная эканомія, гісторыя і тэорыя навуковага сацыялізму, савецкая канстытуцыя, гісторыя культуры, педагогіка і гісторыя педагогікі, вучэнне аб працоўнай школе, школьнага гітена і замежная мова (англійская, французская або нямецкая). Да ліку неабавязковых агульных прадметаў адносіліся гісторыя мастацтва і гісторыя музыкі.

Сярод спецыяльных прадметаў былі: агульнае мовазнаўства, гісторыя рускай мовы, рускай літаратуры, сусветнай літаратуры, сусветнай культуры, гісторычнай навукі, эканамічных вучэнняў, філасофіі, мясцовага краю, метадалогія гісторыі, сацыялогія, статыстыка, тэорыя і пісіхалогія мастацкай творчасці, пісіхалогія дзяцей школьнага ўзросту, сацыялогія арганізацыі гаспадаркі. «Практычныя ўрокі» па рускай мове, гісторыі, філасофіі і грамадскіх навуках замацоўвалі на апошнім курсе тэарэтычныя веды студэнтаў. Практычнае падрыхтоўка ішла таксама ў студыях і майстэрнях малевання і лепкі, арганізацыі экспкурсійнай справы, выразнага чытання<sup>7</sup>.

З мэтай марксісцкага выхавання студэнтаў у інстытуце былі ўведзены та-кія прадметы, як гісторыя і тэорыя навуковага сацыялізму, савецкая канстытуцыя, палітычная эканомія, вучэнне аб адзінай працоўнай школе. Гэтыя прадметы выкладалі не камуністы, бо з ліку апошніх «не знайшлося жадаючых іх чытаць». У каstryчніку 1920 г. савет аблмеркаваў пытанне аб увядзенні ў якасці неабавязковага прадмета «Гісторыі хрысціянства». Толькі праз адсутнасць вольных памяшканняў яно было адкладзена.

Інстытут, нягледзячы на вельмі цяжкія фінансавыя ўмовы, закладваў у каштарысе 1920/1921 навучальнаага года вучэбныя экспкурсіі для паглыблення атрыманых ведаў шляхам азнямлення з помнікамі гісторыі і культуры. Каштарыс на экспкурсію студэнтаў у Москву не быў зацверджаны, але ў чэрвені 1921 г. савет зноў вырашыў прасіць гроши, камандзіровачныя пайкі і асобны вагон ад Магілёва да Москвы для экспкурсіі.

Ужо пры ўтварэнні педінстытута ў склад супрацоўнікаў увайшлі самыя лепшыя выкладчыкі навучальных установ Магілёва і запрошаныя з іншых га-

<sup>7</sup> Агееў А.Р. Пачатак стаўлення гістарычнай адукацыі ў Магілёўскім педінстытуце // Романовічские чтения: сб. трудов Международной науч. конференции / под ред. О.В. Дьяченко. – Могилев, 2005. – С. 134-138.

радоў, у тым ліку сталічных. Усяго ў штаце інстытута згодна са спісам выкладчыкаў і служачых на пачатак 1921 г. было 58 супрацоўнікаў, сярод іх 36 выкладчыкаў, з якіх 31 меў вышэйшую адукацыю або прыраўнаваную да яе.

У інстытуце працаваў такі вядомы беларускі гісторык, архівіст і археограф, як **Д.І. Даўгяла**. Нястомны даследчык і педагог кіраваў навуковай работай членаў беларускай культурна-навуковай асацыяцыі, якую стварылі пры інстытуце са студэнцкага гуртка «Асвета».



Дзмітрый Іванавіч Даўгяла нарадзіўся ў 1868 г. у Гародзкім павеце, скончыў Віцебскую духоўную семінарыю і Пецярбургскую духоўную акадэмію. Затым ён працаваў у Віцебску і Вільні, быў старшынёй Віленскай археаграфічнай камісіі.

З 1915 года Даўгяла працаваў у г. Магілёве і працаваў у архіве. Дзмітрый Іванавіч далучыўся да беларускага нацыянальна-вызваленчага руху, удзельнічаў ва Усебеларускім кангрэсе 1917 г. З 1921 г. быў загадчыкам Магілёўскага губернскага архіва. З 1925 г. Даўгяла працаваў у Мінску ў Інбелкульте, БДУ, Акадэміі навук БССР. Вучоны актыўна публікаваў помнікі беларускага дзялавога пісьменства і мовы, вывучаў гісторыю гарадоў і мястэчак, беларускіх замкаў і нацыянальных меншасцяў.

У 1937 г. быў арыштаваны і праз два гады высланы ў Казахстан, дзе і памёр. Рэабілітаваны ў 1964 г.

Важнай задачай таго часу было захаванне і развіццё матэрыяльной базы інстытута. Напрыканцы 1920 г. у сувязі з заявай выкладчыка М.В. Юдзеніча аб неабходнасці стварэння пры ІНА музея першынствай культуры Савет інстытута вырашыў стварыць спецыяльную камісію па вывучэнні гэтага пытання. У гэты ж дзень – 21 снежня 1920 г. – Савет прыняў рашэнне аб неабходнасці выдання свайго друкаванага органа ў выглядзе бюлетэня і папрасіў паперу для друку<sup>1</sup>.

Летам 1921 г. жыццё Магілёўскага інстытута народнай адукацыі паступова ўваходзіла ў належны рэжым. Вучэбны працэс прыходзіў у нармальны стан, умацоўвалася матэрыяльная база. Але менавіта ў гэты час пачалася чарговая рэарганізацыя ў сістэме народнай адукацыі: інстытуты народнай адукацыі пераўтвараліся або ў практычныя інстытуты, або ў педагогічныя тэхнікумы. Гомельскія губернскія ўлады настойвалі на ўтварэнні практычнага інстытута ў Гомелі.

Перспектывы пераўтварэння Магілёўскага інстытута ў тэхнікум не падыходзілі ні выкладчыкам, ні студэнтам. Дзейнасць калектыву прывяла да перамогі: ён выстаяў і застаўся існаваць ў Магілёве. 18 кастрычніка 1921 г. Савет інстытута адзінаголосна (!) хадайнічаў перад ГубЧК аб вызваленні з-пад варты старшыні Савета выкладчыка гісторыі Я.В. Бычкова. Матэрыялы справы нам,

<sup>1</sup> Агееў А.Р. Пачатак стаўлення гістарычнай адукацыі ў Магілёўскім педінстытуце... – С. 134-138.

на вялікі жаль, пакуль недаступныя. Што стала падставай для арышту Я.В. Бычкова? Яго дзейнасць па захаванні інстытута ў Магілёве (што вельмі верагодна) ці нейкія іншыя прычыны, сказаць цяжка. Да гонару калектыву адзначым, што, нягледзячы на арышт, на гэтым Савеце гісторык Я.В. Бычкоў быў абранны, так бы мовіць, завочна на тыя кафедры, на якіх ён раней планаваў працаваць.

Такая карпаратыўная салідарнасць хатця і патрабавала мужнасці, але ў тыя гады, трэба зазначыць, яшчэ не была вялікай рэдкасцю. Многія грамадзяне, у адрозненне ад 30-х гадоў мінулага стагоддзя, яшчэ не баяліся заступіцца за сваіх калег і сябrou. Падтрымка калектыву інстытута спрыяла вызваленню Я.В. Бычкова з-пад арышту. Больш за тое, ён заставаўся кіраўніком інстытута да яго закрыцця<sup>2</sup>.

У практычныя інстытуты народнай адукцыі прымаліся асобы не мадзейшыя за 16 гадоў, якія мелі веды ў аб'ёме праграмы школ 2-й ступені. У першую чаргу прымаліся асобы, якіх прыкамандзіравалі партыйныя, камсамольскія, прафсаюзныя арганізацыі, і рабфакаўцы. Апошніх прымалі нават без іспытаў, астатнія павінны былі паказаць мінімум ведаў па геаметрыі, алгебры, фізіцы, рускай гісторыі, заходніяй гісторыі да XVIII стагоддзя, літаратуры XVIII – XIX стагоддзяў, роднай мове, прадэмантраваць знаёмства са светам жывёл і раслін, з савецкай канстытуцыяй.

Практычныя інстытуты як новая форма падрыхтоўкі кваліфікованых кадраў заставаліся вышэйшымі навучальными ўстановамі і падпрадкоўваліся цэнтральным уладам у Москве. Мэтай іх дзейнасці была падрыхтоўка «на навуковай аснове і адпаведных тэхнічных, прыродазнаўчых, педагогічных і эканамічных дысцыплінах высокакваліфікованых практычных дзеячаў», неабходных канкрэтнаму рэгіёну. Адметнасцю іх вучэбных планаў стала шырокая прымяне практычных, лабаратарных работ і практыкі студэнтаў.

Першы год навучання ў практычных інстытутах быў агульнаадукацыйны, другі – агульнапедагагічны. Трэці і чацвёрты гады навучання былі спецыялізаваныя. Аддзяленне сацыяльнага выхавання з трэцяга года дзялілася на два пададзелы: школьні і дашкольны. Школьны дзяліўся на наступныя цыклы: сацыяльна-гістарычны, фізіка-матэматычны, біёлага-геаграфічны.

З заканчэннем грамадзянскай вайны становішча вышэйшай школы краіны не палепшилася. Востры фінансавы, сацыяльна-еканамічны крызіс, значныя тэмпы інфляцыі паставілі многія інстытуты на мяжу выжывання. У ліпені 1923 г. СНК СССР прыняў дэкрэт «Аб закрыцці і рэарганізацыі некаторых вышэйших навучальных устаноў». Магілёўскі інстытут перадаў сваю матэрыяльную базу падтэхнікуму. Туды была пераведзена частка выкладчыкаў, студэнты падрыхтоўчага аддзялення і першага курса. Старшакурснікі атрымалі магчымасць працягнуць вучобу на педфаку Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

<sup>2</sup> Агеев А.Р. Невядомыя старонкі жыцця першага рэктара Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта... – С. 8-10.

Так, адкрыццё Magilёўскага настаўніцкага інстытута ў 1913 г. стала значным крокам у паляпшэнні падрыхтоўкі педагогічных кадраў паўночна-захоўняга краю, а таксама важным фактам у культурным і грамадскім жыцці горада. За непрацяглы час настаўніцкія інстытуты былі адкрыты ў Віцебску (1910 г.), Смаленску (1912 г.) і Мінску (1914 г.). У сярэднім у гэтыя гады ў Расіі адкрывалася па шэсць устаноў падобнага тыпу. Magilёў стаў другім горадам на тэрыторыі сучаснай Беларусі і 27 – 32-м у тагачаснай Расійскай імперыі, у якім пачаў дзейнічаць настаўніцкі інстытут. У цяжкія і галодныя гады сусветнай і грамадзянскай войнаў калектыв інстытута працягваў падрыхтоўку педагогічных кадраў, а яго кіраўніцтва імкнулася захаваць кадры выкладчыкаў і нават развіваць матэрыяльную базу. У педагогічным інстытуце, у інстытуце народнай адукацыі і практичным інстытуце народнай адукацыі гістарычна адукацыя займала вядуче месца. На сацыяльна-гістарычным цыкле рыхтавалі настаўнікаў гісторыі і грамадазнаўства. Як правіла, на гэтым цыклі вучылася найбольшая колькасць студэнтаў. Такім быў пачатак станаўлення гістарычнай адукацыі ў педінстытуце.

**СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ**  
**ГІСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА**  
**(1934 – 1941 гг.)**





Новы этап у развіцці як школьнай, так і вышэйшай, у тым ліку і гісторычнай адукацыі ў Беларусі, быў звязаны з 1930-мі гадамі. Да таго часу быў ужо назапашаны пэўны вопыт падрыхтоўкі педагогічных кадраў, павялічылася колькасць школ, уведзена было абавязковае сямігадовае навучанне, што запатрабавала ад партыйных і дзяржаўных органаў новых мер па ўдасканаленні ўсёй сістэмы адукацыі і найперш педагогічнай. Такія меры былі прыняты ў канцы 20-х – пачатку 30-х гадоў і закранулі ўсе педагогічныя навучальныя ўстановы. Пры гэтым шматлікія педагогічныя тэхнікумы былі ператвораны ў вышэйшыя навучальныя ўстановы – педінстытуты з 4-гадовым тэрмінам навучання. У 1930 г. быў адноўлены Магілёўскі педінстытут (яму было прысвоена імя вядомага савецкага гісторыка **М.Н. Пакроўскага**); тут мелася аддзяленне, якое рыхтавала настаўнікаў-грамадазнаўцаў (у крыніцах сустракаюцца дзве назвы: гісторыка-еканамічнае ці сацыяльна-гісторычнае) з 2-гадовым тэрмінам навучання<sup>1</sup>. Першы выпуск адбыўся ў 1932 г. У 1934 г. яно было ператворана ў гісторычны факультэт, які выпусціў першых спецыялістаў у 1937 годзе.

**Міхаіл Мікалаевіч Пакроўскі** быў вядомым савецкім дзяржаўным, партыйным і грамадскім дзеячам і буйным гісторыкам-марксістам. Выпускнік Маскоўскага Імператарскага ўніверсітэта актыўна ўдзельнічаў у рэвалюцыйных падзеях першай рускай рэвалюцыі, а пасля яе паражэння апынуўся ў эміграцыі, дзе падрыхтаваў, а пазней і выдаў 5 тамоў «Рускай гісторіі са старожытных часоў», «Нарыс гісторіі рускай культуры» у дзвюх частках. Палітычныя погляды і рэвалюцыйная дзеянасць дапамаглі яму пасля 1917 г. стаць адным з арганізатораў савецкай навукі і вышэйшай адукацыі, вядучым спецыялістам і аўтарытэтам у гісторыі. Да канца 1920-х гадоў «гісторычная школа Пакроўскага» стала дамінантай ў савецкай гісторычнай навуцы. Грамадскі і навуковы аўтарытэт вучонага быў непахісным. Ён займаў каля дваццаці пасадаў.

Міхаіл Мікалаевіч быў адным з першых гісторыкаў, які разглядаў гісторыю Расіі матэрыялістычна, з пункту погляду чаргавання грамадска-палітычных фармацый, развіваў тэорыю «гандлёвага капіталізму» як асобай фармацыі рускай гісторыі. Пакроўскі імкнуўся выкryваць зневісюю і ўнутраную палітыку кіруючых класаў Расійскай імперыі, дзеяя чаго рабіў акцэнт на негатыўных аспектах рускай гісторыі, якія раней часціком замоўчаліся. Расійскія манархі, у тым ліку Іван IV і Пётр I, палкаводцы, дзяржаўныя і царкоўныя дзеячы, дыпламаты па-бальшавіцку сатырычна і грэцкна паказваліся ў працах Пакроўскага як эгаістычныя, жорсткія, аблежаваныя асобы.

Пасля смерці М.М. Пакроўскага 10 красавіка 1932 г. урна з яго прахам была ўрачыста змешчана ў Крамлёўскай сцяне на Чырвонай плошчы. Для ўшанавання



<sup>1</sup> Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта (1918 – 1940 гг.)... – Магілёў, 2008. – С. 8.

памяці буйнога савецкага гісторыка яго імя было прысвоена і Магілёўскаму педагогічнаму інстытуту. Але ў сярэдзіне 1930-х гг. у савецкай гістарычнай навуцы пачаўся пераход ад ніглістычнай у дачыненні да расійскай гісторыі парадыгмы да савецкай дзяржаўна-патрыятычнай канцепцыі. І.В. Сталіну і яго аkrужэнню для апраўдання ўзнікнення аўтарытарна-бюрократычнай сістэмы быў неабходны вопыт старой імперскай дзяржаўнасці. Правадыр «прагрэсіўных сіл усяго чалавецтва» шмат у чым абапіраўся на палітычную практику і духоўныя традыцыі Івана Грэзлага і Пятра I, якіх за некалькі год да гэтага развенчваў М.М. Пакроўскі.

Пасмяротна ў адрас М.М. Пакроўскага былі сфармульованы палітычны і на-  
вуковыя абвінавачанні ў «антымарксізме», «вульгарным сацыялагізме», «антып-  
атрыятызме» і «качарненні гісторыі Расіі». Школа гісторыка была абвешчана «базай  
шкоднікаў, шпёнаў і тэрарыстаў, якіх спрытна маскіраваліся пры дапамозе шкодні-  
х антыленінскіх гістарычных канцепций». Амаль усе вучні М.М. Пакроўскага  
адракліся ад сваіх поглядаў. Большасць з іх была рэпрэсіравана. У другой палове  
1930-х гадоў Магілёўскі педагогічны інстытут перастаў насыць імя М.М. Пакроў-  
скага.

Рэарганізацыя вышэйшай школы 1920-х – пачатку 1930-х гг. не вырашыла  
ўсіх праблем, звязаных з развіціем гістарычнай адукацыі ў краіне. Больш за  
тое, гісторыя як самастойная вучэбная дысцыпліна ў сярэдняй школе не вывув-  
чалася, яна была заменена грамадзанстваўствам. Замест сістэматычных курсаў па  
гісторыі навучэнцам падаваліся сацыялагічныя пабудовы, якія былі заснаваны  
на марксісцкім вучэнні пра грамадска-еканамічныя фармацыі, спрошчаным  
разуменні гістарычнага працэсу.

Вось чаму спатрэбліўся новая партыйныя і ўрадавыя дакументы, закліка-  
ныя не толькі выправіць недахопы ў сістэме адукацыі, але і пабудаваць выкла-  
данне гісторыі як у школе, так і ў ВНУ ў адпаведнасці з патрабаваннем часу,  
улічваючы асобую ролю гістарычнай навукі, гістарычных вучэбных дысцыплін  
у патрыятычным выхаванні моладзі, у падрыхтоўцы яе да абароны Радзімы.  
Найважнейшым з гэтых дакументаў стала пастанова СНК СССР і ЦК УКП (б)  
«Пра выкладанне грамадзянскай гісторыі ў школах СССР», апублікаваная  
16 мая 1934 г. Не будзе перабольшшаннем сказаць, што гэтая пастанова стала  
своеасаблівой мяжой у развіціі гістарычнай адукацыі, гістарычнай навукі ў  
краіне. Менавіта з улікам гэтай пастановы ў шматлікіх педагогічных ВНУ і  
універсітэтах былі створаны ці адноўлены гістарычныя факультэты, распраца-  
вана новая метадычная канцепцыя выкладання гісторыі, новая праграмы па  
гістарычных вучэбных дысцыплінах і падручнікі па іх.

Пастанова СНК СССР і ЦК УКП (б) ад 16 мая 1934 г. была пакладзена ў  
аснову працы і гістарычнага факультэта Магілёўскага педінстытута. Ён такса-  
ма стаў перабудоўваць свою працу, уносіць змены ў вучэбныя планы і прагра-  
мы, удасканальваць сістэму выкладання гісторыі. Пры гэтым разам з агуль-  
нымі навучальнymi курсамі ўводзіліся спецкурсы, умацоўвалася матэрыяль-  
ная база факультэта.

Неабходна адзначыць, што тады ж, г. зн. у 1930-я гг., на факультэце, як і ў  
педінстытуце ў цэлым, была наладжана завочная форма падрыхтоўкі педа-

гагічных кадраў. Яе стварэнне было звязана з рэалізацыяй пастановы СНК БССР ад 23 мая 1931 г. «Аб сістэме завочнага навучання». У адпаведнасці з гэтай пастановай Народным Камісарыятам асветы рэспублікі было зацверджана «Палажэнне аб завочных сектараў пры ВНУ, педтэхнікумах, рабфаках наркамасветы» і такія сектары былі створаны на двух аддзяленнях (у наступным факультэтах) Магілёўскага педагогічнага інстытута: сацыяльна-гісторычным і літаратурна-лінгвістычным<sup>1</sup>.

Важную ролю ў функцыянаванні завочнай сістэмы навучання адыграла і пастанова ўрада пра прафы і льготы для студэнтаў-завочнікаў (яна было зацверджана Калегіяй Наркамасветы БССР 15 сакавіка 1932 г.). У адпаведнасці з гэтым дакументам выпускнікі завочнага сектара, якія цалкам выканалі вучэбны план, прыраўноўваліся ў сваіх правах да тых што скончылі адпаведныя сцяянарныя аддзяленні педагогічных ВНУ. Пастанова таксама вызваляла студэнтаў-завочнікаў ад аплаты за навучанне (акрамя аплаты за працоўныя матэрыялы і падручнікі), абавязвала кіраўнікоў аддзелаў адкуаці на месцах разгрузіць настаўнікаў-завочнікаў ад грамадскіх даручэнняў, вылучаць ім вольны час для самастойнай працы, вызваляць ад працы на перыяд сесій (з захаваннем і папярэдняй выплатай зарплаты).

Арганізацыйнаму станаўленню сістэмы завочнага навучання ў рэспубліцы спрыяла таксама пастанова, прынятая 9 мая 1932 г. Саветам Народных Камісараў БССР № 243 «Аб дадатковым адпачынку студэнтам-завочнікам»<sup>2</sup>.

Такім чынам, ужо ў перадваенны перыяд былі створаны арганізацыйна-прававыя ўмовы для функцыянавання завочнай сістэмы падрыхтоўкі педагогічных кадраў, у тым ліку настаўнікаў-гісторыкаў, а завочныя сектары ўжо з 1933/1934 навучальнага года дзеянічалі ва ўсіх педагогічных інстытутах Беларусі. З кожным годам павялічваўся прыём студэнтаў-завочнікаў. Так, у 1939/1940 навучальным годзе ў ВНУ Беларусі вучылася без адрыву ад вытворчасці больш за 9,5 тыс. настаўнікаў<sup>3</sup>.

Неабходна ўлічваць і той факт, што пры Магілёўскім педінстытуце з 1937 г. працаваў настаўніцкі інстытут, які рыхтаваў настаўнікаў для 5 – 7 класаў па шасці спецыяльнасцях, у тым ліку па гісторыі<sup>4</sup>.

Пашырэнне падрыхтоўкі педагогічных кадраў патрабавала ад факультэта новых намаганняў па ўдасканаленні навучальнага працэсу, павышэння ўзроўню прафесійнага навучання і выхавання студэнтаў. Але рашэнне гэтых задач ускладнялася недахопам высокакваліфікованых выкладчыкаў, якія б спецыялі-

<sup>1</sup> Андарало И.А. Зарождение заочного высшего педагогического образования в Беларуси // Европа: актуальные проблемы этнокультуры: материалы II Международной научно-теоретической конференции, Минск, 25 апр. 2008 г. – Мин., 2008. – С. 347.

<sup>2</sup> Там жа. – С. 348.

<sup>3</sup> Нарсы гісторыі народнай асветы і педагогічнай думкі ў Беларусі. – Мин., 1968. – С. 429.

<sup>4</sup> Красоўскі М.І. Магілёўскі настаўніцкі інстытут // Беларуская савецкая энцыклапедыя. – Мин., 1972. – Т. 6. – С. 511.

зavalіся ў галіне гісторыі. У дакладной запісцы Магілёўскага ГК КП(б)Б ад 22 жніўня 1937 г. у Аддзел школ і навукі ЦК КП(б)Б паведамлялася, што ў Магілёўскім педінстытуце не было загадчыка кафедры гісторыі народаў СССР, дацэнтаў па гісторыі народаў СССР і старажытнай гісторыі, прафесара па новай гісторыі, адсутнічаў і дэкан гістарычнага факультэтэ<sup>5</sup>. Шматлікія выкладчыкі працавалі па сумяшчальніцтве, запрашаліся з іншых гарадоў. Такая сітуацыя складвалася не толькі на гістфаку. Педінстытут у цэлым адчуваў востры недахоп высокакваліфікованых кадраў, нават для кіраунічых пасадаў. У 1938 г. у інстытуце налічвалася 8 кафедраў, якія узнічальваліся людзьмі, што не мелі навуковых ступеняў і званняў (за выключэннем кафедры педагогікі і фізічнай геаграфіі)<sup>6</sup>.

Трэба адзначыць, што складанасці з выкладчыцкімі кадрамі адчувалі ўсе ВНУ рэспублікі. У 1930 г. у межах мінімальных запатрабаванняў вышэйшыя навучальныя ўстановы БССР мелі патрэбу ў 10 эканамістах, 6 філосафах, 4 гісторыках, 5 выкладчыках тэорыі ленінізму, 3 па гісторыі УКП(б), 4 філолагах, 2 выкладчыках педагогікі і прыродазнаўства. Зусім не было кіраунікоў сацыяльна-еканамічных кафедраў у 6 ВНУ<sup>7</sup>.

Безумоўна, кірауніцтва рэспублікі разумела, што без стварэння сваёй навуковай базы па падрыхтоўцы кадраў вышэйшай школы немагчыма дасягнуць станоўчых вынікаў у яе дзейнасці. Таму ўжо ў 1920-я гг. былі прыняты меры ў дадзеным кірунку. У прыватнасці, пры БДУ, Інбелкультце, сельгасакадэміі ў 1927 г. былі адкрыты аспірантуры. З канца 1920-х да пачатку 1930-х гг. інтэнсіўна развівалася аспіранцкая форма падрыхтоўкі навуковых кадраў у АН БССР. Для кірауніцтва падрыхтоўкай аспірантаў у сістэме Акадэміі навук рэспублікі ў студзені 1931 г. быў створаны Інстытут аспірантуры. Да канца гэтага года ў акадэміі налічвалася ўжо 211 аспірантаў. У 1931 – 1935 гг. аспірантуру Беларускай акадэміі навук скончылі 109 чалавек. З 1929 г. падрыхтоўкай навуковых кадраў займалася і аспірантура Інстытута гісторыі АН БССР<sup>8</sup>. У канцы 1930-х гг. з'явілася аспірантура пры Магілёўскім педінстытуце, першы набор у якую быў абвешчаны ў 1938 г. У аспірантуры мелася спецыяльнасць, злучаная з гісторыяй славяназнаўства<sup>9</sup>.

На арганізацыі навучальнага працэсу гістарычнага факультэтэ, працы кафедраў адбіўся не толькі недахоп выкладчыцкіх кадраў, тым больш што гэта

<sup>5</sup> Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта (1918 – 1940 гг.)... – С. 129.

<sup>6</sup> Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А. Куляшова: Мінулае і сучаснасць. – Магілёў, 2003. – С. 73-74.

<sup>7</sup> Евдокіменко Н.Л. Формирование научно-преподавательского состава, высшей школы Беларуси (1921 – 1932 гг.) // Подготовка педагогических и научных кадров историков и развитие исторической науки в Беларуси: материалы республиканской научно-практической конференции, Гродно, 30 сентября 2004 г. – Гродно, 2005. – С. 62.

<sup>8</sup> Академія наук Беларускай ССР: Краткій очерк / под ред. академіка В.П. Платонова. – Мн., 1989. – С. 21, 137.

<sup>9</sup> Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А. Куляшова.... – С. 79.

праблема стала вырашацца на дзяржаўным узроўні. Вялікую шкоду ВНУ прынесла барацьба з «ворагамі народа», «нацдэмамі», «масава чужымі, варожа наладжанымі элементамі», а таксама цвёрды партыйны і адміністрацыйны кантроль. Толькі за адзін 1936/1937 навучальны год органамі НКУС было арыштавана і асуджана на розныя тэрміны шэсць чалавек з Магілёўскага педінстытута<sup>10</sup>.

Меліся праблемы з наборам студэнтаў. Так, на канец ліпеня 1937 г. на 60 месцаў гістарычнага факультэта было пададзена толькі 25 заяў, а ў цэлым па педінстытуце на 370 месцаў – 220 заяў, у настаўніцкі інстытут на 100 – 50 заяў. Такая сітуацыя складвалася і ў наступныя гады. Напрыклад, па стане на 17 ліпеня 1940 г. на гістфак было пададзена толькі 11 заяў на 60 месцаў<sup>11</sup>. Тым не менш, праблемы, якія ўзнікалі, вырашаліся паспяхова, факультэт да канца 1930-х – пачатку 1940-х гг. шмат у чым ужо перабудаваў сваю працу ў адпаведнасці з раней прынятymі партыйнымі і дзяржаўнымі дакументамі.

На дадзены момант пэўных звестак пра дэканаў факультэта з моманту яго заснавання і да пачатку Вялікай Айчыннай вайны няма. Амаль усе архівы інстытута былі згублены падчас адступлення і акупацыі. Вядома толькі, што са жніўня 1939 г. па чэрвень 1941 г. дэканам гістарычнага факультэта аддзялення (сектара) завочнага навучання з'яўляўся яго выпускнік Андрэй Іванавіч Рак. Прычым гэта пасада была для яго сумашчальніцтвам пры асноўнай працы выкладчыка гісторыі СССР<sup>12</sup>.

У той час на факультэце было каля 200 студэнтаў. Расла іх паспяховасць, у цэлым яна была даволі высокай. Так, па выніках іспытаў па асновах марксізму-ленізму за II семестр 1939/1940 навучальнага года толькі адзін студэнт (са 117) не атрымаў станоўчую адзнаку. Дзяржэкзамены па дадзеным прадмеце здалі ўсе 20 студэнтаў, якія былі дапушчаны, з іх 11 – атрымалі выдатныя і добрыя адзнакі<sup>13</sup>. Упершыню ж дзяржэкзамены за ўесь курс навучання ў інстытуце здавалі ў 1936/1937 навучальным годзе. Тады дыпломы першай ступені атрымалі 42 выпускнікі гістарычнага факультэта<sup>14</sup>.

Уключаліся студэнты гістфака і ў навукова-даследчую дзейнасць. Пры гэтым важнае месца займала краязнаўчая праца, археалагічныя даследаванні. Напрыклад, у жніўні 1934 г. па даручэнні АН БССР і пад кіраўніцтвам дацэнта В. Тарасенкі (вядомага беларускага археолага, які скончыў у 1922 г. Маскоўскі археалагічны інстытут, а затым і Смаленскі ўніверсітэт, працаваў супрацоўнікам Магілёўскага гістарычнага музея і адначасова выкладаў у педінстытуце) была арганізавана экспедыцыя з удзелам студэнтаў-гісторыкаў па вывучэнні

<sup>10</sup> Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта (1918 – 1940 гг.)... – С. 129.

<sup>11</sup> Там жа... – С. 186.

<sup>12</sup> Архіў Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова. Асабістая справа А.І. Рак. – аАрк. 2.

<sup>13</sup> Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта (1918 – 1940 гг.)... – С. 188.

<sup>14</sup> Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова... – С. 72.

археалагічных помнікаў на тэрыторыі Магілёўскага і Шклоўскага раёнаў. Былі абледаваны 7 гарадзішчаў і 2 селішчы<sup>15</sup>.

Усё больш актыўнай станавілася на факультэце грамадскае жыццё. Вядучую ролю па далучэнні да яе студэнтаў адыгрывалі партыйная і камсамольская арганізацыі, розныя добраахвотныя студэнцкія арганізацыі абароны. Ва ўмовах абвастрэння міжнароднага становішча, пагрозы з боку фашысцкай Германіі, асобая ўвага надавалася ваенна-патрыятычнай працы, уцягванню студэнтаў у члены ТСААВІЯХІМа, ваенна-спартыўныя гурткі, аэраклуб, здачы імі нормаў ГПА. Некаторыя з гэтых аў'яднанняў узначальвалі студэнты гістарычнага факультэта. Так, працай інстытуцкага ТСААВІЯХІМа (у 1940 г. налічвалася 873 члены) кіраваў студэнт гістфака К. Высоцкі. Шматлікія студэнты займаліся ў Магілёўскім аэраклубе. Адной з першых яго скончыла студэнтка гістарычнага факультэта, выдатніца вучобы Таццяна Гаварака<sup>16</sup>.

Такім чынам, студэнты факультэта не толькі рыхтаваліся да педагогічнай дзеянасці, але і выхоўваліся ў духу патрыятызму, гатоўнасці да абароны Радзімы. Гэтыя важныя грамадзянскія якасці, уласцівыя тады шматлікім савецкім людзям, з усёй сілай выявіліся падчас Вялікай Айчыннай вайны, якая стала часам выпрабаванняў для ўсяго калектыву педінстытута.

Факты, якія мы маєм, сведчаць, што выкладчыкі і студэнты факультэта прынялі актыўны ўдзел у барацьбе з нямецка-фашысцкім захопнікамі, у абароне Магілёва, унеслі свой унёсак у перамогу, здабытую савецкім народам у гэтай вайне. Яны ўваходзілі ў групы самааховы, атрады народнага апалчэння, знішчальныя батальён, створаны ў ліпені 1941 г. пры ЦК КП(б)Б. Байцамі яго першага ўзвода, якім камандаваў выкладчык інстытута В. Чаркашын, сталі студэнты гістфака К. Высоцкі, Г. Гіршын, В. Чыж і інш. Яны, як і ўсе іншыя байцы батальёна, выконвалі розныя заданні, а сваё першае баявое хрышчэнне прынялі каля вёскі Благавічы пад Чавусамі. У няроўнай сутычцы з фашысцкім дэсантам большасць байцоў першага ўзвода загінула тут ці была паранена.

Напачатку ліпеня ў Магілёве сталі стварацца атрады народнага апалчэння, іх дзеянасць каардынаваў гарадскі штаб, камісарам якога быў выпускнік гістарычнага факультэта, загадчык Магілёўскага гарана П. Я. Цярэнцеў. У далейшым ён працягнуў барацьбу на акупіраванай тэрыторыі, актыўна ўдзельнічаў у партызанскім руху, быў, у прыватнасці, сакратаром партбюро 113-й партызанскай брыгады. Студэнтка гістарычнага факультэта В. Шынкарова (улетку 1941 г. яна скончыла 2-і курс) разам з мужам І. Голубам спачатку ўступіла ў народнае апалчэнне, а затым увайшла ў склад падпольнай групы, якая дзеянічала ў мястэчку Якаўлевічы пад Оршай, была таксама сувязной партызанскай брыгады К. Заслонава, распаўсюджвала лістоўкі, праводзіла разведку ў варо-

<sup>15</sup> Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова... – С. 79.

<sup>16</sup> Бондаренко В.А. Могилевский государственный педагогический институт. Краткий очерк истории (к 60-летию основания). – Мн., 1978. – С. 16.

жых гарніонах, збрала зброю і боепрыпасы, медыкаменты, дапамагала параненным савецкім байцам. У жніўні 1943 г. В. Шынкарова і іншыя падпольшчыкі былі арыштаваны і пакараны. Шматлікія выкладчыкі, студэнты і выпускнікі факультэта ваявалі з нямецка-фашистскімі захопнікамі ў складзе Чырвонай Арміі на франтах Вялікай Айчыннай вайны, былі ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі, а студэнт Д.П. Жмуроўскі атрымаў званне Героя Савецкага Союза. У далейшым ён стаў доктарам гістарычных навук, прафесарам БДУ<sup>1</sup>.



Заняткі на II курсе гістарычнага факультэта (1939 г.) Адамчук, Ігнатовіч, Мялешка, Абушэнка, Файкіна (Файкінд), Герсфельд (Гесфельд), Барысоўскі, Сімкін, Крыващін, Ращчукоў, Фамін, Адамава, Храбры, Варзанаў, Цярэшчанка, Хазяеў, Казлова, Высоцкі, Сіпайла, Радзюк, Ханін, Фралоў, Зінькевіч (IV курс), Цэйтман, Асмалоўскі, Чыж, Ліхачоў

<sup>1</sup> Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А. Куляшова... – С. 91-106.



**ПЕРШЫЯ ПАСЛЯВАННЫЯ**

**ДЗЕСЯЦІГОДДЗІ**

**(1944 – 1960-я гг.)**





Вайна прынесла шмат бед Беларусі, у тым ліку для яе эканомікі, культуры. Таму галоўнай задачай пасля вызвалення стала аднаўленне народнай гаспадаркі, аднаўленне дзейнасці навучальных установ, тым больш што попыт на высокакваліфікованыя кадры, у тым ліку і на педагогаў, вырас. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, гэтыя задачы вырашаліся паспяхова. Так, ужо ў каstryчніку 1944 г. аднавіў сваю працу Магілёўскі педінстытут (заняткі пачаліся з 15 лістапада), а таксама настаўніцкі інстытут у яго складзе. На I курс педінстытута былі прыняты 159 чалавек, а ў настаўніцкі – 216, мелася падрыхтоўчае аддзяленне, на якім займаліся да 600 чалавек<sup>1</sup>.

Адным з трох адноўленых факультэтаў быў гісторычны. Аднавіла сваю дзейнасць гісторыка-філалагічнае аддзяленне пры настаўніцкім інстытуце (з 1945/1946 навучальнага года яно было падзелена на два самастойныя аддзяленні – гісторычнае і аддзяленне літаратуры і мовы). Падрыхтоўка настаўнікаў гісторыі працягвалася і на завочнай форме.

Аднак арганізація навучальны працэс тады было вельмі складана, пра што сведчыць той факт, што з каstryчніка 1944 г. і да пачатку 1945 г. на факультэце памяняліся чатыры дэканы: Ганна Апанасаўна Зарудная, маёр Рыгор Аляксееўіч Сарокін, Ася Майсеёна Лявіціна, Дзмітрый Антонавіч Палітыка, прычым апошні на пасадзе прабыў усяго два дні<sup>2</sup>. Некалькі стабілізавалася сітуацыя з прызначэннем выконваочым абаявзкі дэкана гістфака з 1 студзеня 1945 г. **Мікалай Васільевіч Бараноўскага**, які заставаўся на гэтай пасадзе да канца жніўня 1946 г.<sup>3</sup>

Востра стаяла праблема недахопу выкладчыцкіх кадраў, асабліва высокакваліфікованых, якія б мелі навуковыя ступені і званні. З 42 штатных пасад, выдзеленых педінстытуту, да пачатку 1944/1945 навучальнага года заставаліся вакантнымі 25, праўда, на працягу года колькасць выкладчыкаў павялічылася. Так, у сакавіку 1945 г. у штаце педінстытута мелася ўжо 32 выкладчыкі (з іх толькі 5 дацэнтаў і ніводнага прафесара), а ў жніўні – 40. У структуры інстытута (на канец навучальнага года) мелася 9 кафедраў, у тым ліку кафедра гісторыі. Па колькасці выкладчыкаў яна тады была не вялікай, на ёй працавалі 6 чалавек, з іх 2 сумышчальнікі з іншых кафедраў. Вакантнай заставалася пасада выкладчыка ўсеагульной гісторыі. Не было загадчыка кафедры, яго абаявзкі выконваў выкладчык кафедры марксізму-ленінізму, дэкан М.В. Бараноўскі<sup>1</sup>.

**Мікалай Васільевіч БАРАНОЎСКІ** нарадзіўся в 1908 г. у г. Чкалаўску (Арэнбург) у сям'і сялян. У 1924 г. скончыў няпоўную сярэднюю школу ў в. Засценкі Пашкавскага сельскага савета Магілёўскага раёна, у 1928 г. – Мінскі педагогічны тэхнікум, у 1930 – 1934 гг. вучыўся завочна на гісторычным факультэце

<sup>1</sup> Дзяржаўны архіў Магілёўскай вобласці (ДАМВ). – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 6. – Арк. 3.

<sup>2</sup> Архіў Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова. Загады па Магілёўскім педінстытуце за 1944 г. – Арк. 31 (абар.), 51 (абар.), 55, 59 (абар.), 66, 68.

<sup>3</sup> Там жа. – Асабістая справа М.В. Бараноўскага. – Арк. 2, 7.



Мінскага вышэйшага педагогічнага інстытута. У 1928 – 1929 гг. працаваў настаўнікам пачатковай школы ў Жыткавіцкім раёне. З 1929 па 1935 г. – палітпрацаўнік у памежным войску НКУС БССР. У 1935 – 1938 гг. быў настаўнікам, завучам і дырэктарам сярэдняй школы ў г. Чэрвені, а з 1938 г. і да пачатку вайны выкладаў асновы марксізму-ленінізму ў Горацкім сельскагаспадарчым інстытуце.

У гады Вялікай Айчыннай вайны застаўся змагацца з нямецка-фашистыскімі захопнікамі на акупіраванай тэрыторыі. З вясны 1942 г. быў членам падпольнай патрыятычнай групы ў г. Магілёве, з 1 лютага 1943 г. – упаўнаважаным Спеціяльнага аддзела партызанскаага атрада № 600. Пасля вызвалення Беларусі часцямі Чырвонай Арміі з ліпеня 1944 г. знаходзіўся на партыйнай працы.

Узнагароджаны ордэнам «Чырвонага Сцяга» і медалямі «Партызан Айчыннай вайны» I ступені, «За памогу над Германіяй».

У Магілёўскім педагогічным інстытуце перайшоў з пасады сакратара Бялыніцкага РК КП(б)Б у снежні 1944 г. Працаваў старшим выкладчыкам, дэканам, в. а. дацэнтам, з 1962 г. – дацэнтам кафедры марксізму-ленінізму. Чытаў курсы асноў марксізму-ленінізму, дыялектычнага і гістарычнага матэрыялізму (з 1958 г.), гісторыі КПСС, палітэканоміі (на кафедры палітэканоміі і філасофіі з 1970 г.). З 1963 па 1970 гг. – праектар па вучебнай і навуковай работе.

Кандыдацкую дысертацыю абараніў у Ленінградскім дзяржаўным універсітэце імя А.А. Жданава ў 1951 г. па тэме: «В.И. Ленін и И.В. Сталін о вооруженном восстании». Узнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР.

Памёр у 1980 г.

Істотна не змяніўся склад кафедры гісторыі і ў 1945/1946 навучальным годзе. Праўда, тады на кафедру быў залічаны ў якасці старшага выкладчыка А.І. Рак, які меў дастаткова вялікі вопыт працы у вышэйшай школе. Усяго на кафедры у гэтым навучальнym годзе працавалі 4 выкладчыкі: З.П. Андрэева (в. а. дацэнта), І.С. Чарны (в. а. дацэнта), К.П. Пятроў (в. а. дацэнта) і А.І. Рак (старшы выкладчык). Акрамя таго, меліся і пазаштатныя супрацоўнікі кафедры: Л.Н. Праабражэнская (з Мінска), якая чытала курс гісторыі Беларусі; В.Р. Тарасенка (з Мінска), кандыдат навук, дацэнт, чытаў курс археалогіі (гэты выкладчык, як ужо адзначалася, і ў даваенны перыяд ён прыцягваўся да працы на гістарычным факультэце, калі быў навуковым супрацоўнікам гістарычнага музея г. Магілёва); А.І. Казлоў (з Мінска) чытаў курс старажытнай гісторыі. Разам з тым, пасада загадчыка кафедры гісторыі і ў гэтым навучальнym годзе заставалася вакантнай<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 6. – Арк. 1, 5.

<sup>2</sup> Там жа. – Арк. 26-28

Некалькі палепшылася становішча з кадрамі выкладчыкаў гісторыі ў 1946/1947 навучальным годзе. У склад кафедры былі зацічаны: на пасаду в. а. дацэнта – А.Ф. Мартынаў (чытаў курс гісторыі СССР, ён жа і ўзначаліў кафедру); старшия выкладчыкі В.А. Румін (забяспечваў чытанне новай гісторыі краін Усходу) і А.І. Ахраловіч (яму было даручана чытанне курса гісторыі сярэдніх вякоў і методыкі выкладання гісторыі) і выкладчык – А.А. Савіцкі (праводзіў заняткі па гісторыі СССР). Усяго на кафедры працавалі 10 супрацоўнікаў, аднак толькі палова з іх з’яўлялася штатнымі. Ужо тады выразна вызначыліся выкладчыкі, якія спецыялізаваліся ў галіне ўсеагульной гісторыі і кафедра фактычна выступала як аб’яднаная. У пісьмовых справаздачах ужо асобна вылучалася кафедра гісторыі СССР і кафедра ўсеагульной гісторыі. Але з 4 выкладчыкаў кафедры ўсеагульной гісторыі адзінным штатным супрацоўнікам быў А.І. Ахраловіч. Факультэт наогул меў проблемы ў арганізацыі выкладання дысцыплін ўсеагульной гісторыі не толькі ў сувязі з недахопам сваіх штатных супрацоўнікаў, але і праз адсутнасць выкладчыкаў з навуковымі ступенямі і званнямі. Толькі з 1947/1948 навучальнага года сітуацыя тут пачала паляпшацца: на кафедру былі прыняты 3 сумяшчальнікі – кандыдаты гістарычных навук, дацэнты, а таксама два штатныя асістэнты<sup>2</sup>.

Адносна слаба вялася ў той час на гістарычнай кафедры навукова-даследчая праца. Яна галоўным чынам праводзілася ў межах тэм кандыдацкіх дысертацый тых выкладчыкаў, якія іх рыхтавалі. Гэтыя ж выкладчыкі выступалі і на навуковых канферэнцыях, якія праводзіліся ў інстытуце. Так, на канферэнцыі па выніках навукова-даследчай працы, якая адбылася ў студзені 1947 г. з дакладамі выступілі загадчык кафедры А.Ф. ЎМартынаў (прачытаў 2 даклады) і выконаючы абавязкі дацэнта К.П. Пятроў<sup>3</sup>.

Неабходна адзначыць, што вучэбны план, паводле якога ў пасляваенныя гады працаваў факультэт, даваў магчымасць студэнтам атрымаць усебаковыя веды, неабходныя для прафесійнай падрыхтоўкі па спецыяльнасці «Гісторыя».

Прадугледжваў вывучэнне ўсіх асноўных дысцыплін як гуманітарна-грамадзанскага, так і псіхолага-педагагічнага характеру. Прадугледжаны былі спецкурсы, спецсемінары і факультатывы. На спецыяльныя дысцыпліны адводзілася значная колькасць вучэбных гадзін. Так, на гісторыю старажытнага свету адводзілася 200 гадзін, гісторыю сярэдніх вякоў – 235, гісторыю новага часу – 340, новую гісторыю краін Усходу – 135, гісторыю СССР – 410. Вывучаліся таксама асновы археалогіі, музеязнаўства, гісторыя культуры, старабеларуская мова (факультатыўна). У пералік факультатываў уваходзілі таксама палеанталогія, гісторыя мастацтваў, лацінская мова, логіка і інш., але іх чытанне залежала ад наяўнасці спецыялістаў. Сярод спецыяльных дысцыплін была гісторыя Беларусі, якую вывучалі студэнты ў 6 – 8 семестрах у аблёме 110 гадзін. Даволі вялікая колькасць часу адводзілася вучэбным планам на псіхалогію (85 гадзін), педагогіку (100 гадзін), гісторыю педагогікі (100 гадзін), школьнью

<sup>2</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 67. – арк. 3.

<sup>3</sup> Там жа. – Спр. 36. – Арк. 74.

гігіену (34 гадзін). Акрамя таго, студэнты мелімагчыласць вывучаць сусветную літаратуру, русскую літаратуру, родную літаратуру і родную мову. Замежная мова выкладалася на працыгу 7 семестраў і на яе было вылучана 300 гадзін.

Вялікае значэнне надавалася педагогічнай практыцы, яе праходзілі студэнты 3-4 курсаў на працыгу 12 тыдняў (па 6 тыдняў). Акрамя таго, прадугледжаная была практыка па фізічным выхаванні (6 семестр, 1 тыдзень).

Вучэбны план, які дзейнічаў у пасляваенныя гады, прадугледжваў за 4 гады навучання студэнтаў факультета здачу 33 іспытаў і 33 залікаў. На дзяржаўныя іспыты выносіліся асновы марксізму-ленінізму, педагогіка, гісторыя СССР і старожытная гісторыя<sup>4</sup>.

Аналіз наяўных матэрыялаў паказвае, што, нягледзячы на цяжкасці, звязаныя з дэфіцитам кваліфікованых кадраў, недахопам навучальнай і навуковай літаратуры, наглядных дапаможнікаў, кафедра гістарычнага факультета забяспечвала рэалізацыю вучэбнага плана, дасягнула неблагіх поспехаў у засвяенні студэнтамі праграмнага матэрыялу. Так, па выніках 1945/1946 навучальнага года вучэбны план быў выкананы на 1 і 2 курсах. На 3 курсе, аднак, не было вычытана 20 гадзін па гісторыі Беларусі. Нядрэнней па выніках года аказалася паспяховасць. Усяго здавалі іспыты 125 студэнтаў 1 – 3 курсаў (чацвёртага, выпускнога курсу яшчэ не было), 16 мелі запазычанасць па іспытах і 11 па заліках, 2 былі адлічаны за непаспяховасць. 10 студэнтаў сталі выдатнікамі, прычым выдатныя адзнакі яны мелі па выніках як зімовай, так і летняй сесіі. Гэта былі Н.Н. Мурашкін (1 курс), В.А. Дайнека (1 курс), М.М. Калістратай (1 курс), Л.Н. Ліпінскі (2 курс), І.А. Варанцоў (2 курс), І.Н. Дудкін (3 курс), І.Л. Пархойнікава (3 курс), Н.С. Дзем'ячніка (3 курс). Стандартнымі былі вынікі 1946/1947 навучальнага года. Напрыклад, іспыты летняй сесіі здаў 151 студэнт факультета са 164, паспяховасць склада 95 %. Выдатныя адзнакі атрымалі 15 студэнтаў (9 %), выдатныя і добрыя – 22 (13,6 %), запазычанасць мелі 9 студэнтаў<sup>5</sup>.

Трэба адзначыць, што кантынгент студэнтаў факультета ў першыя пасляваенныя гады меў свае асаблівасці. Сустрэкаліся тыя, хто перапыніў вучобу падчас вайны і быў адноўлены, былі дэмабілізаваныя з арміі, франтавікі, якія вярнуліся для завяршэння адукацыі і тыя хто паступіў на першы курс. Гэта папаўненне адыграла значную ролю ў згуртаванні студэнцкага калектыву, у пераадоленні тых цяжкасцяў, якія меў факультэт. Значная частка з тых, хто вярнуўся да вучобы, былі членамі УКП(б) і камсамольцамі, яны выконвалі розныя грамадскія даручэнні, добра вучыліся. Так, з 17 студэнтаў-камуністаў, якія здавалі іспыты летняй сесіі 1946/1947 навучальнага года, трое сталі выдатнікамі, астатнія паспявалі на «добра». Паспяхова вытрымалі іспыты гэтай сесіі ўсе 72 камсамольцы (толькі адзін студэнт 3 курса меў запазычанасць)<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Вол. 1. – Спр. 16. – Арк. 49-52.

<sup>5</sup> Там жа. – Спр. 6. – Арк. 65, 66; спр. 36. – Арк. 65.

<sup>6</sup> Там жа. – Спр. 36. – Арк. 67.



Разам з тым, ва ўкамплемтаванні факультэтага інстытута студэнтамі былі пэўныя цяжкасці. Конкурс быў невысокім, бо за вучобу, пражыванне ў інтэрнаце (не кажучы ўжо пра прыватныя кватэры) неабходна было плаціць. Напрыклад, плата за вучобу ў верасні 1947 г. у педінстытуце (а таксама ў настаўніцкім інстытуце) была ўстаноўлена ў наступных памерах: першы ўнёсак у суме 150 рублёў да 1 каstryчніка, другі ж – у суме 150 рублёў да 1 лютага 1948 г. Кошт пражывання за адзін месяц у інтэрнаце складаў у 1946 г. 10 рублёў, за пасцельныя прыналежнасці – 15 рублёў. Многія студэнты такія сумы не маглі аплачваць, і таму адлічваліся. Што датычыцца стыпендыі, то яе выплата залежыла ад паспяховасці. Студэнты-выдатнікі атрымлівалі стыпендыю імя І.В. Сталіна. У 1946 г., напрыклад, такую стыпендыю ў памеры 700 рублёў атрымлівалі студэнты гістфака М. Калістратаў, В. Дайнека, Л. Ліпінскі<sup>1</sup>. Былі розныя льготы для асобных студэнтаў пры прызначэнні стыпендыі: для інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, для дзяцей вайскоўцаў, што загінулі падчас вайны і інш.

З 1 лістапада 1944 г. пачаў сваю працу завочны сектар. Да 1 студзеня 1945 г. на завочную форму навучання ў педінстытуце было залічана 104 чалавекі. Але прыём документаў быў працягнуты і да пачатку зімовай сесіі студэнтаў стала ўжо 192, праўда, з'явіліся на сесію толькі 100 чалавек. На гістфак было залічана 33 студэнты, а з'явіліся на зімовую сесію 16. На гісторыка-філагічным аддзяленні настаўніцкага інстытута сярод тых, хто з'явіўся на сесію было больш – 45 з 74 залічаных. Завочны сектар гістарычнага факультэта працаваў тады ў складзе 4 курсаў, а аддзяленне настаўніцкага інстытута – у складзе 2 курсаў<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А.Куляшова... – С. 122.

<sup>2</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 7. – Арк. 12.

Завочны сектар (у далейшым ён стаў называцца аддзяленнем) тады меў пэўныя цяжкасці: адсутнасць інструктараў-метадыстаў, якія маглі бі ўлічваць спецыфіку завочнай формы навучання, недахоп навучальнаі літаратуры і метадычных дапаможнікаў, вельмі слабай была навукова-вытворчая база, вялікая цяжкасць студэнтаў. Само навучанне было платным, але многія ад аплаты вызваліліся. Напрыклад, у 1946/1947 навучальным годзе ад аплаты былі вызвалены 258 студэнтаў аддзялення завочнага навучання педінстытута<sup>3</sup>.

Больш спрыяльныя магчымасці для развіцця завочнай сістэмы навучання склаліся бліжэй да 1950-х гадоў. Па стане на 1 верасня 1950 г. аддзяленне завочнага навучання гістфака налічвала 186 студэнтаў (тэрмін навучання складаў 5 гадоў): на 1 курсе – 46, на другім – 59, на трэцім – 30, на чацвёртым – 28 і на пятym – 23. Палепшылася яўка на сесію. Так, у 1950/1951 навучальным годзе яна склала больш за 76 %. На гістарычным аддзяленні настаўніцкага інстытута мелася ўжо 3 курсы ў складзе 104 студэнтаў-завочнікаў. Працавала і вячэрняе аддзяленне. У 1950/1951 навучальным годзе па спецыяльнасці гістфака на вячэрнім аддзяленні займаліся 29 студэнтаў (20 – 2 курс і 9 – 3 курс)<sup>4</sup>.

Вялікую ролю ў аднаўленні дзейнасці факультета, арганізацыі навучальн-на-выхаваўчага працэсу ў пасляваенныя гады адыграў дэканат. Прыйчым яму даводзілася курыраваць і працу аддзялення настаўніцкага інстытута (яно праіснавала да 1952 г.), займацца сектарами завочнага навучання, вырашаць усе пытанні, якія датычыліся вучобы і жыцця студэнтаў. Пасада дэканана, як і ў даваенныя гады, заставалася нявызваленай, не было ў яго і намеснікаў. Тым не менш, нягледзячы на цяжкасці аднаўленчага перыяду, дэканат забяспечваў функцыя-наванне факультета, і ён стаў адным з вядучых у інстытуце. У верасні 1946 г. выконваючым абязвязкай дэкана гістфака быў прызначаны **А. І. Рак**.

**Андрэй Іванавіч Рак** нарадзіўся ў 1907 г. у вёсцы Валковічы Талочынскага раёна. З 1924 па 1927 г. вучыўся ў Барысценаўскай школе камуністычнай моладзі Аршанскага раёна, пасля заканчэння якой быў накіраваны на працу загадчыкам Расосенскай ВШКМ і піянерработнікам Дубровенскага РК КСМ. У 1928 г. паступіў у Мінскі педагагічны тэхнікум. З лютага 1931 г. працаваў настаўнікам С.-Будаўскай пачатковай школы Талочынскага раёна. У лістападзе 1931 г. быў прызваны ў рады Чырвонай армii. Пасля дэмабілізацыі ў снежні 1932 г. працаваў дырэкторам і выкладчыкам Завечэльскай ПСШ, Ушацкага раёна да 1937 г. У 1935 г. паступіў на завочнае аддзяленне гістарычнага факультета Магілёўскага педінстытута, які скончыў у 1939 г. Падчас вучобы ў 1937/1938 навучальным годзе працаваў настаўнікам

<sup>3</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 46. – Арк. 4.

<sup>4</sup> Там жа. – Спр. 147. – Арк. 11.



СШ № 2 г. Магілёва, а ў 1938/1939 навучальным годзе – інструктарам-метадыстам завочнага аддзялення гістарычнага факультэта. Пасля заканчэння інстытута быў пакінуты на працы на пасадзе дэкана гістарычнага факультэта АЗН.

28 чэрвеня 1941 г. пайшоў добрахвотнікам на фронт. Удзельнічаў у баях. Апошняя пасада – камандзір батальёна. Узнагароджаны баявымі медалямі: «За адвагу», «За абарону Масквы», «За перамогу над Германіяй».

Дэмабілізаваўся ў лістападзе 1945 г. у званні капітана.

3 лютага 1946 г. – выкладчык у Магілёўскім педінстытуце. 1 верасня 1946 г. быў прызначаны дэканам гістарычнага факультэта. У 1950 г. – дэкан факультэта мовы і літаратуры. З 1951 г. і да сваёй смерці 12.06.1960 г. быў намеснікам дырэктара інстытута па аддзяленні завочнага навучання.

Важныя змены ў развіцці факультэта, як і педінстытута ў цэлым, адбыліся ў 1950-я гг. З 3 лістапада 1950 г., у адпаведнасці са штатным раскладам, зацверджаным намеснікам міністра вышэйшай адукацыі, пасады дэканаў усіх факультэтаў, акрамя аднаго – мовы і літаратуры, – былі скасаваны. Дэканам гэтага факультэта стаў А.І. Рак. Адначасова на яго быў ўскладзены абязязкі па кірауніцтве ўсімі астатнімі факультэтамі: гістарычным, геаграфічным і фізіка-матэматычным. Навінен быў складаць расклад заняткаў і сачыць за яго выкананнем, а таксама дысцыплінай студэнтаў. Усё астатніе кірауніцтва вучэбнай і навуковай працай даручалася намеснікам дырэктара інстытута па вучэбна-навуковай работе<sup>1</sup>. У 1951 г. у сувязі з пераходам на іншую працу Андрэй Іванавіч сышоў з пасады дэкана, і на яе быў прызначаны фіолаг **Мікалай Давыдавіч Рыбачкін**<sup>2</sup>. У 1954 г. адбылася чарговая рэарганізацыя. З 25 каstryчніка з'явіўся намеснік дэкана факультэта мовы і літаратуры, на якога ўскладалася непасрэднае кірауніцтва гістфакам. Гэту пасаду заняла старшы выкладчык кафедры гісторыі СССР **Яўгенія Аляксандраўна Іванова**<sup>3</sup>. Нарэшце, у каstryчніку 1955 г., праз пяць гадоў пасля скасавання, зноў была зацверджана пасада дэкана гістарычнага факультэта. У адпаведнасці з загадам дырэктара інстытута выконваць яго абязязкі стаў **Сямён Данілавіч Папейка**<sup>4</sup>.

**Мікалай Давыдавіч Рыбачкін** нарадзіўся 9 мая 1899 г. у в. Благавічы Чавускага раёна Магілёўскай губерні ў сям'і сялян. У 1928 г. скончыў педагогічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, атрымаўшы кваліфікацыю выкладчыка мовы і літаратуры. Падчас вучобы працаваў загадчыкам кнігасховіща Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі. У 1929 – 1930 гг. выкладаў мову і літаратуру ў Хоцімскай сямігадовай школе. У 1930 г. быў прыняты на працу загадчыкам бібліятэкі Магілёўскага педінстытута, з 1931 г. па сумяшчальніцтве выкладаў рускую мову на педрабфаку пры інстытуце, а з 1934 г. стаў старшим выкладчыкам кафедры рускай мовы.

<sup>1</sup> Архіў Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова. Загады па Магілёўскім педінстытуце за 1950 г. – Кн. 3. – Арк. 230.

<sup>2</sup> Там жа. Загады па Магілёўскім педінстытуце за 1951 г. – Кн. 2. – Арк. 103.

<sup>3</sup> Там жа. Загады па Магілёўскім педінстытуце за 1954 г. – Кн. 2. – Арк. 214.

<sup>4</sup> Там жа. Загады па Магілёўскім педінстытуце за 1955 г. – Кн. 2. – Арк. 358.



З пачатку Вялікай Айчыннай вайны і да 1946 г. – у Чырвонай Арміі ў дзеючых войсках Калінінскага, Заходняга, Ленінградскага, 3-га Беларускага і 1-га Украінскага франтоў – даслужыўся да памочніка камандзіра палка па забеспячэнні. Узнагароджаны ордэнам «Чырвонай Зоркі», медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Масквы», «За перамогу над Германіяй».

У 1946 г. пасля дэмабілізацыі вярнуўся на працу ў Магілёўскі педінстытут і быў прызначаны выконвающим абавязкі загадчыка кафедры рускай мовы. З 1948 г. па 1950 г. і з 1951 па 1961 г. з'яўляўся дэканам факультета мовы і літаратуры, адначасова ў 1951 – 1954 гг. кіраваў працай гістарычнага факультэтата. З 1961 г. – старшы выкладчык кафедры рускай мовы. У 1963 г. быў звольнены з інстытута ў суязі з выхадам на пенсію.

**Яўгенія Аляксандраўна Іванова** нарадзілася ў снежні 1915 г. у г. Сядробску Саратаўскай губерні ў сям'і сялян. Напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны скончыла гістарычны факультэт Саратаўскага дзяржаўнага універсітэта. Са жніўня 1941 г. па жнівень 1942 г. выкладала гісторыю ў сярэдняй школе № 1 г. Чэмбар Пензенской вобласці. У 1942 – 1947 гг. працавала настаўнікам гісторыі, завучам у сярэдняй школе № 6 г. Сядробска Пензенской вобласці. Узнагароджана медалям «За доблесную і самоадданую працу ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны». У 1947 г. – асістэнт, а з 1948 г. – старшы выкладчык кафедры гісторыі Цюменскага педагогагічнага інстытута.

У 1953 г. пераязджае ў г. Магілёў і пачынае працаўць у педінстытуце на кафедры гісторыі СССР. З 25 кастрычніка 1954 г. па 20 лістапада 1955 г. была намеснікам дэкана факультета мовы і літаратуры і непасрэдна кіравала гістарычным факультэтам. У 1958 г. была звольнена па скараченні штату.

**Сямён Данілавіч Папейка** нарадзіўся ў верасні 1912 г. у в. Малыя Бялевічы Быхаўскага павета Магілёўскай губерні ў сям'і сялян. У 1933 г., скончыўши Магілёўскі педагогічны тэхнікум, пачаў працаўць настаўнікам і дырэктарам спачатку Дасовіцкай, а затым Мастоцкай сямігадовых школ Магілёўскага раёна. У 1936 г. паступіў на завочнае аддзяленне гістарычнага факультета Магілёўскага педагогічнага інстытута (скончыў у 1946 г.) У студзені 1939 г. быў абраны першым сакратаром Магілёўскага райкама камсамола. З 1940 па 1942 г. з'яўляўся слухачом Вышэйшай партыйнай школы пры ЦК УКП(б). У 1942 г. стаў спецыяльным ваенным карэспандэнтам Саўніфармбюро на Паўночна-Захаднім, 1-ым і 2-ім Беларускім франтах.

З 1945 г. кіраваў лектарскай групай, а затым быў намеснікам загадчыка аддзела пропаганды і агітацыі Магілёўскага абкама КП(б)Б. Адначасова з 1948 г. працаўць па сумяшчальніцтве выкладчыкам кафедры асноў



марксізму-ленінізму ў педінстытуце. У 1951 г. паступіў у аспірантуру Акадэміі грамадскіх наўку пры ЦК УКП(б) (з каstryчніка 1952 г. КПСС). У 1954 г. абараніў кандыдацкую дысертацию «Повышение политической активности коммунистов на основе развертывания внутрипартийной демократии в годы четвертой пятилетки».

З верасня 1954 г. – старшы выкладчык кафедры асноў марксізму-ленінізму Магілёўскага педагогічнага інстытута. З каstryчніка 1955 – па каstryчнік 1956 г. – дэкан гістарычнага факультэта, каstryчнік 1956 – жнівень 1958 г. – намеснік дэкана гісторыка-геаграфічнага факультэта. У 1959 г. быў прызначаны на пасаду за-гадчыка кафедры марксізму-ленінізму. З 1969 г. і да сыходу на пенсію і пераезду на сталае жыхарства ў г. Мінск працаўаў старшым выкладчыкам той жа кафедры.

Быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За працоўную доблесць».

Да сярэдзіны 1950-х гг. прыкметна ўмацаваўся прафесарска-выкладчыцкі склад факультэта, павялічылася яго наўковая кваліфікацыя. Так, калі ў 1949/1950 наўчальным годзе кафедра гісторыі СССР у сваім штаце не мела ніводнага выкладчыка з наўковымі ступенямі і званнямі, то ў 1955/1956 наўчальным годзе іх было ўжо 9 (7 кандыдату наўук і 2 дацэнты). На кафедры ўсеагульнай гісторыі працаўалі тым часам 4 кандыдаты наўук. Вялікую дапамогу факультэту ў расшэнні наўчальна-выхаваўчых задач аказвалі выкладчыкі агульнай інстытуцыйской кафедры марксізму-ленінізму Н.В. Бараноўскі, Н.С. Маргуноў, П.С. Кантроўскі, выкладчыкі іншых кафедраў. Большасць выкладчыкаў як спецыяльных кафедраў факультэта, так і кафедры марксізму-ленінізму з'яўляліся членамі УКП(б).

Трэба заўважыць, што ў пасляваенні<sup>1</sup> час ды і пазней, кафедры Магілёўскага педінстытута ў пэўнай ступені камплектаваліся з яго выпускнікоў. Так, на працягу 1945 – 1955 гг. былі пакінуты на працу ў інстытуце 49 чалавек, у тым ліку выпускнікі гістфака (А.І. Казлоў, К.П. Пятроў, М.Н. Дзерваедаў і інш.).<sup>1</sup> Аднак асноўнай крыніцай папяўнення выкладчыцкага складу кафедраў факультэта (як і інстытута ў цэлым) заставаўся конкурсны адбор і накіраванне на працу спецыялістаў Міністэрствам асветы БССР.

Умацаванне кафедраў факультэта высокакваліфікованымі кадрамі станоўча адбівалася на іх наўкова-даследчай дзейнасці. Асноўныя яе кірункі былі звязаны з распрацоўкай проблем айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, мясцовай проблематыкай, у прыватнасці комплекснае вывучэнне гісторыі Магілёва і вобласці, падрыхтоўка наўчальных праграм і дапаможнікаў. Так, старшы выкладчык кафедры гісторыі СССР А.Ф. Мартынаў па даручэнні Міністэрства асветы БССР у 1950 г. удзельнічаў у складанні праграмы па гісторыі Беларусі для настаўніцкіх інстытутаў. Прафесар гэтай жа кафедры А.П. П'янкоў быў уключаны ў склад калектыву аўтараў, што рыхтаваў падручнік па гісторыі Беларусі для сярэдняй школы. <sup>1</sup> и жа прыняў удзел у наўковай дыскусіі па пытаннях перыядызацыі гісторыі СССР і апублікаваў па гэтым пытанні артыкул у часопісе «Пытанні гісторыі» (1950, № 5). Выкладчыкі факультэта былі актыўнымі ўдзель-

<sup>1</sup> Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова... – С. 126.

нікамі падрыхтоўкі і выдання «Навуковых запісак» Магілёўскага педінстытута, якія началі выходзіць з 1955 г. У рэдакцыйную калегію гэтага выдання ўваходзілі гісторыкі: прафесар А.П. П'янкоў, дацэнт Д.Н. Хонькін, К.П. Пятроў. У «Навуковых запісках» (усяго выйшла 6 выпускаў) было апублікавана 8 артыкулаў викладчыкаў гістфака. Важным поспехам у галіне навуковай дзеянасці факультета стала выданне кнігі «Магілёў. Гістарычны нарыс». Аўтарамі гэтай калектывай працы былі 6 викладчыкаў-гісторыкаў, а Д.Н. Хонькін, К.П. Пятроў і Г.І. Гужвенка ўваходзілі ў яго рэдакцыйную калегію. Вынікі навукова-даследчай працы кафедраў факультета падводзіліся на штогадовых выніковых канферэнцыях. Практыкавалася таксама правядзенне юбілейных навуковых канферэнцый, прысвечаных знамянальным датам і падзеям гісторыі. Так, на навуковай канферэнцыі, прысвечанай 50-годдзю першай рускай рэвалюцыі, якая адбылася ў інтытуце, з паведамленнямі і дакладамі выступілі 3 викладчыкі гістфака (Д.Н. Хонькін, Р.Я. Рыер, К.П. Пятроў)<sup>2</sup>.

Развіццё факультета, як і інтытута ў цэлым, вызначалася задачамі, якія былі паставлены ў сферы адукацыі, школьнай справы. З улікам гэтага карэктаваліся планы падрыхтоўкі спецыялістаў. Так, у адпаведнасці з Пастановамі Савета Міністраў СССР № 1163 ад 18 жніўня 1956 г., Савета Міністраў БССР № 634 ад 15 кастрычніка 1956 г. і Загадам Міністра асветы БССР № 235 ад 18 кастрычніка 1956 г. усе педагогічныя інтытуты рэспублікі былі пераведзены на падрыхтоўку настаўнікаў шырокага профілю з пяцігадовым тэрмінам навучання. Гістарычны і геаграфічны факультеты МДПІ аўтадзін – гісторыка-геаграфічны<sup>3</sup>, які ўключыў у сябе 4 кафедры: гісторыі СССР і БССР у складзе 8 чалавек (в. а. заг. кафедры Г.І. Гужвенка), усеагульной гісторыі, якая складалася з 4 викладчыкаў (в. а. заг. кафедры К.Г. Міхайлava), кафедра фізічнай геаграфіі, налічвала 17 чалавек (заг. кафедры Н.С. Ратабыльскі) і кафедра эканамічнай геаграфіі ў складзе 5 викладчыкаў (заг. кафедры Г.І. Перакрэстаў)<sup>4</sup>. Дэканам факультета быў прызначаны кандыдат геаграфічных навук, старшы викладчык кафедры эканамічнай геаграфіі **Уладзімір Іванавіч Красоўскі**, намеснікам дэкана – С.Д. Папейка (пасада была скасавана з 1 верасня 1958 г.<sup>5</sup>). Пасля смерці ў снежні 1958 г. В.І. Красоўскага дэканам становіцца **Васіль Мікалаевіч Еўцыхевіч**<sup>6</sup>.

**Уладзімір Іванавіч Красоўскі** нарадзіўся 25 лютага 1919 г. у г. Бабруйску ў сям'і настаўніка. У 1941 г. скончыў геаграфічны факультэт Растворскага дзяржаўнага ўніверсітета. Паўтара месяца працаўваў настаўнікам у сярэдняй школе Засвецінскага раёна Растворскай вобласці, а ў кастрычніку быў прызваны ў Чырвоную Ар-

<sup>2</sup> ДАМВ. Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 211. – Арк. 7, 8, 192.

<sup>3</sup> Архіў Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітета імя А.А. Куляшова, Загады па Магілёўскім педінстытуце за 1956 г. – Кн. 2. – Арк. 280.

<sup>4</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 238. – Арк. 7-9.

<sup>5</sup> Архіў Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітета імя А.А. Куляшова, Загады па Магілёўскім педінстытуце за 1958 г. – Кн. 2. – Арк. 224.

<sup>6</sup> Там жа. – Арк. 367.

мію. Служыў да каstryчніка 1945 г. Узнагароджаны медалём «За перамогу над Германіяй».

З лістапада 1945 г. па каstryчнік 1950 г. – старшы выкладчык кафедры прыродазнаўства і геаграфіі Мазырскага настаўніцкага інстытута. У 1950 – 1953 гг. вучыўся ў аспірантуры пры БДУ, пасля чаго вярнуўся ў Мазыр. У 1955 г. абараніў кандыдацкую дысертацию. У гэтым жа годзе ў сувязі з закрыццём інстытута ў Мазыры быў пераведзены на працу ў Магілёўскі пединститут.

З верасня 1955 г. – старшы выкладчык кафедры эканамічнай геаграфіі інстытута і па сумяшчальніцтве дэкан геаграфічнага факультэта (да 1956 г.). У лютым 1957 г. быў прызначаны дэканам гісторыка-геаграфічнага факультэта.

6 снежня 1958 г. трагічна загінуў.

**Васіль Мікалаевіч Еўцыхевіч** нарадзіўся 23 сакавіка 1911 г. у в. Свяцілаўка Мсціслаўскага павета Магілёўскай губерні ў сям'і рабочых. У 1932 г. скончыў Маскоўскі педагогічны тэхнікум і пачаў працаўцаць настаўнікам геаграфіі і гісторыі ў сярэдній школе № 6 г. Масквы. У 1933 г. паступіў на геаграфічны факультэт Маскоўскага гарадскога педагогічнага інстытута, пасля заканчэння якога быў рэкомендаваны для працыгу навучання ў аспірантуры Маскоўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя У.І. Леніна. У 1940 г. паспехова абараніў кандыдацкую дысертацию «Геоморфология центральной части бассейна р. Сейм» і быў накіраваны на працу ў Алма-Ацінскі дзяржаўны педагогічны інстытут. У 1948 г. быў пераведзены ў Казанскі дзяржаўны ўніверсітэт імя С.М. Кірава на пасаду дэкана геолага-геаграфічнага факультэта. З 1954 па 1958 г. – дацэнт Хабараўскага педагогічнага інстытута.

1 верасня 1958 г. быў прыняты на працу ў Магілёўскі дзяржаўны педагогічны інстытут на пасаду дацэнта кафедры фізічнай геаграфіі. З 11 снежня 1958 г. прызначаны дэканам гісторыка-геаграфічнага факультэта. У 1964 г. для завяршэння працы над доктарскай дысертаций «Развитие линейной эрозии почвогрунтов в Белоруссии и прилегающих к ней районах» быў пераведзены на пасаду старшага навуковага супрацоўніка. З 1966 г. і да сыходу на пенсію ў 1975 г. працаў ў дацэнтам кафедры фізічнай геаграфіі.

Быў узнагароджаны медалём «За доблесную і самаадданую працу ў гады Вялікай Айчыннай вайны 1941 – 1945 гг.».

У цэлым кафедры факультэта да другой паловы 1950-х гг. былі дастаткова добра ў камплектаванымі, меліся спецыялісты па ўсіх вучэбных дысцыплінах як гісторычнага, так і геаграфічнага профілю. Тым не менш, былі і цяжкасці, выкліканыя тым, што прыйшлося працаўцаць па двух вучэбных планах – асноўнаму і пераходнаму. Каб пазбегнуць перагрузкі студэнтаў, якія займаліся па пе-



раходным плане, навучальны год з дазволу Міністэрства асветы БССР быў працягнуты да 10 ліпеня, скарочаны быў аб'ём гадзін па шэрагу дысцыплін, асабліва гістарычных (скарачэнне склада ад 5,5 да 11 %), карэктаваліся таксама тэрміны правядзення летніх палявых практык і здачы іспытаў. Палявую практику адначасова праходзілі студэнты 14 груп, і яна была зменшана з 24 да 18 дзён. Нягледзячы на гэта, вучэбны план другога паўгоддзя быў недавыкананы ў аб'ёме ад 57 да 134 гадзін. Тым не менш, абсалютная большасць студэнтаў факультэта засвоіла праграмны матэрыял і паказала нядрэнныя веды – агульная паспяховасць па факультэце ў летнюю сесію склада 94 %, а 12 студэнтаў сталі выдатнікамі<sup>1</sup>.

Завочнае аддзяленне, у адрозненні ад дзённага, працягвала працаўцаў па асобных спецыяльнасцях, г. зн. па гістарычнай і геаграфічнай. Так, на гістфаку ў 1956 г. зтмаліся 274 студэнты-завочнікі, на геофаку – 219, захаваны быў 5-гадовы тэрмін навучання. Паспяховасць па выніках летняй сесіі на аддзяленні завочнага навучання склада: на гістфаку – 99,5 %, геофаку – 94,7 %<sup>2</sup>.

У 1963 г. педінстытуты вярнуліся да падрыхтоўкі студэнтаў па адной спецыяльнасці. З 1963/1964 навучальнага года на першы курс сталі набіраць асобна гісторыкаў і асобна географаў, тэрмін навучання зноў стаў 4-гадовым. Але факультэт працягваў заставацца гісторыка-геаграфічным. У сярэдзіне 1960-х гг. адбыліся новыя змены ў яго кіраўніцтве: у верасні 1964 г. замест В.М. Еўцыхевіча быў прызначаны **Пётр Іванавіч Сокалаў**<sup>3</sup>, а ў жніўні 1966 г. выконваць абавязкі дэкана стаў кандыдат эканамічных навук **Яўген Паўлавіч Кудрашоў**<sup>4</sup>.



**Пётр Іванавіч Сокалаў** нарадзіўся ў чэрвені 1912 г. у в. Каціла Гдоўскага павета Пецярбургской губерні ў сям'і сялян. З 1930 г. жыў у г. Ленінградзе і працаў рабочым на розных прадпрыемствах горада. У 1936 – 1940 гг. вучыўся на географічным факультэце Ленінградскага ўніверсітэта, пасля заканчэння якога працаў выкладчыкам, завучам Лычкоўскай сярэдняй школы Ленінградскай вобласці. У 1941 г. быў эвакуіраваны ў Алтайскі край, дзе працаў выкладчыкам і дырэктарам сярэдняй школы, а ў лютым 1944 г. быў пераведзены на пасаду помочніка сакратара РК УКП(б). З лістапада 1944 па жнівень 1949 г. – старшы выкладчык кафедры географіі Навазыбкаўскага педагогічнага інстытуту. У 1949 – 1950 гг. – старшы выкладчык ва Уладзімірскім настаўніцкім інстытуце, а ў 1950 – 1953 гг. – у Асіпенкаўскам настаўніцкім інстытуце Запарожскай вобласці.

<sup>1</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 231. – Арк. 15-17, 99, 100.

<sup>2</sup> Там жа. – Спр. 239. – Арк. 2, 25.

<sup>3</sup> Архіў Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Загады па Магілёўскім педінстытуце за 1964 г. – Кн. 2. – Арк. 232.

<sup>4</sup> Там жа. Загады па Магілёўскім педінстытуце за 1966 г. – Кн. 2. – Арк. 180.

З 1953 г. пераходзіць на працу старшым выкладчыкам кафедры геаграфіі ў Магілёўскі педагагічны інстытут. З траўня 1954 г. па ліпень 1955 г. і з верасня 1959 г. па верасень 1961 г. часова выконваў абавязкі загадчыка кафедры эканамічнай геаграфіі. З 1964 г. па 1966 г. працаўаў дэканам гісторыка-геаграфічнага факультэта. У 1966 г. абараніў кандыдацкую дысертацию «Географія сельскага хозяйства Запорожскай области Украінскай ССР». З 1968 г. і да сыходу на пенсію ў 1973 г. – дацэнт кафедры эканамічнай геаграфіі.

**Яўген Паўлавіч Кудрашоў** нарадзіўся 5 снежня 1919 г. у г. Асташкаў Калінінскай вобласці. У 1947 г. паступіў на геаграфічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута, пасля заканчэння якога з 1951 па 1954 г. працаўаў выкладчыкам у вайсковай часці № 353 МУС СССР.

У 1954 г. быў прыняты на працу асістэнтам кафедры марксізму-ленінізму ў Магілёўскім педінстытуце. З 1955 – выкладчык, з 1958 – старши выкладчык. У 1963 г. паступіў на аспірантуру інстытута эканомікі Акадэміі Навук БССР. Скончышы яе ў 1966 г., вярнуўся ў інстытут. У гэтым жа годзе абараніў кандыдацкую дысертацию «Значэнне общественных фондов потребления при переходе к коммунистическому принципу распределения». У 1967 – 1971 гг. – дэкан гісторычнага факультэта.

З 1971 па 1994 г. быў рэкторам Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута. У 1994 – 2007 гг. працаўаў дацэнтам на кафедры эканамічнай тэорыі (з 2005 г. – кафедры эканомікі і кіравання). Зараз на пенсіі.

Мае ўзнагароды: Заслужаны работнік вышэйшай школы БССР (1978), «Выдатнік асветы СССР» (1986), «Выдатнік народнай адукацыі БССР» (1991).

Калі студэнты, што паступілі ў 1963 г., падышлі да выпускнога курса адбылася новая рэарганізацыя: у лютым 1967 г. на базе гісторыка-геаграфічнага факультэта ўтварыліся два – гісторычны і геаграфічны. Дэканамі адпаведна сталі Я.П. Кудрашоў і Г.А. Вінкевіч<sup>1</sup>. Цяпер на кожным курсе гістфака было па 2 акадэмічныя групы, а агульная колькасць студэнтаў не перавышала 200 чалавек. Большым было завочнае аддзяленне. У 1967/1968 навучальным годзе на спецыяльнасці «Гісторыя» навучалася 865 студэнтаў, у тым ліку на дзённым аддзяленні – 185 і на завочным – 680<sup>2</sup>.

Да канца 1960-х гг. на факультэце функцыянувала дзве кафедры – гісторыі СССР і БССР у складзе 6 чалавек (в.а. заг. кафедры Д.Н. Хонькін) і кафедра ўсеагульнай гісторыі (заг. кафедры Р.Я. Рыер), але з 10 штатных выкладчыкаў на гэты кафедры мелася толькі 6, значную частку нагрузкі выконвалі выкладчыкамі на ўмовах пагадзінай аплаты, на пагадзінны фонд было вынесена больш за 3 тыс. гадзін<sup>3</sup>. Неабходна заўважыць, што праз нешматлікія выкладчыкаў ужо ў 1950-я гг. ставілася пытанне пра ліквідацыю кафедры ўсеагульнай гісто-



<sup>1</sup> Там жа, Загады па Магілёўскім педінстытуце за 1967 г. – Кн. 1. – Арк. 53.

<sup>2</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Вол. 1. – Спр. 466. – Арк. 62.

<sup>3</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Вол. 1. – Спр. 467. – Арк. 56.

рыі, а з 1 лістапада 1960 г. яна спыніла сваю дзейнасць – была аб'яднана з кафедрай гісторыі СССР і БССР у кафедру гісторыі. Яе загадчыкам стаў дацэнт, кандыдат гістарычных навук К.П. Пястроў. У 1963/1964 навучальным годзе выконваючым абавязкі загадчыка кафедры быў прызначаны Р.Я. Рыер, які стаў праводзіць працу па павелічэнні колькасці штатных выкладчыкаў. Так, з кастрычніка 1963 г. членам кафедры стаў Г.І. Якутовіч, які раней працаваў на факультэце на ўмовах пагадзіннай аплаты. Са студзеня 1964 г. на кафедру быў прыняты кандыдат гістарычных навук, спецыяліст у галіне археалогіі і этнографіі Г.І. Іоне. У 1964/1965 навучальным годзе з 10 штатных супрацоўнікаў кафедры гісторыі ўжо 5, г. зн. палова, выкладалі дысцыпліны ўсеагульной гісторыі. Усё гэта стварыла магчымасць паставіць пытанне пра аднаўленне кафедры ўсеагульной гісторыі і з 20 лістапада 1968 г. яна стала функцыянуаваць у якасці самастойнай структурнай адзінкі гістфака. Кафедру ўзначаліў кандыдат гістарычных навук, дацэнт Р.Я. Рыер<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 299. – Арк. 53; спр. 492. – Арк. 52.

# *ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ*

*у 1970 – 1980-я гг.*





Важныя змены адбываліся ў працы факультета ў 1970 – 1980-я гг. У 1971 г. Я.П. Кудрашоў быў прызначаны рэктарам інстытута. Пасля яго гістфак узначаліў **Гаўрыліа Іосіфавіч Іоне**, а з лютага 1975 г. – **Пётр Фролавіч Дзмітраскоў**, які працаваў дэканам на працягу трыццаці гадоў (да 2005 г.). У гэты перыяд істотна палепшыліся матэрыяльныя ўмовы арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу, бо ў 1971 г. педінстытут атрымаў новы вучэбны корпус па вуліцы Касманаўтаў, д. 1 з добрымі аўдыторыямі і вучэбнымі кабінетамі. У гэтым корпусе размясціўся і гістарычны факультэт. Амаль адразу ж пасля ўводу ў эксплуатацыю новага вучэбнага корпуса была збудавана і прыбудова да яго, пабудаваны бібліятэка з вялікім кнігасховішчам і чытальнімі заламі, сталовая, інтэрнат з санаторыем-прафілакторыем для студэнтаў. Па гэтай жа вуліцы пабудаваны быў вучэбна-спартыўны комплекс, а ва ўрочышчы Любуж створаны спартыўна-аздараўленчы лагер. Паўнай сталі задавальняща запатрабаванні выкладчыкаў. Інстытут штогод атрымліваў ад гарадскіх уладаў ад 4 да 12 кватэр, якія прызначаліся ў першую чаргу выкладчыкам з навуковымі ступенямі і званнямі.



**Гаўрыліа Іосіфавіч Іоне.** Нарадзіўся 26 ліпеня 1912 г. у г. Баку ў сям'і інжынера-нафтавіка. Паляк па нацыянальнасці. Працаўцаў пачаў з 1928 г. рассыльным у аб'яднаным выдавецтве мясцовых газет. З 1930 г. – працоўны, хронаметражыст, тэхнік-нармояўшчык Транспартнай канторы трэста «Ленін-нафта» ў Баку. У 1932 г. быў прыняты ў рэдакцыю газеты «Вышшка» адказным выканаўцам. У жніўні 1933 г. – стаў студэнтам гісторыка-архіўнага інстытута ў Маскве. Але яму прыйшлося вярнуцца ў Баку, з 1934 па 1938 гг. ён вучыўся ў Азербайджанскім педагогічным інстытуце, пасля заканчэння якога ў 1938 г. быў прыняты ў Азербайджанскі дзяржаўны музей малодшым навуковым супрацоўнікам.

У лістападзе 1939 г. быў прызваны ў армію. Да жніўня 1943 г. служыў у часцях Сярэдне-азіяцкай вайсковай акругі. Затым накіроўваецца ў створанае Першае Польскае Войска. Ваяваў на Смаленскім, Кіеўскім,

Люблінскім і Варшаўскім напрамках. Узнагароджаны за баявія заслугі польскім «Сярэбраным крыжом» II класа і двумя медалямі – «За ўзіцце Варшавы» і «За перамогу над Германіяй». Дэмабілізаваны у снежні 1945 г. у званні капитана.

У 1946 г. вярнуўся ў Баку на пасаду малодшага навуковага супрацоўніка Музея гісторыі Азербайджана. У 1952 г. быў пераведзены ў Інстытут гісторыі і філософіі Акадэміі навук Азербайджанскай ССР супрацоўнікам па археалогіі і гісторыі старжытнага свету.

У 1958 г. у Ленінградзе абараніў кандыдацкую дысертацию «Керамическое производство в древнем и средневековом Азербайджане». У маі 1960 г. па запрошенні дырэктары Кабардзіна-Балкарскага навукова-даследчага інстытута гісторыі перавёўся старшым навуковым супрацоўнікам сектара археалогіі, часова кіраваў гэтым сектарам. Працаўаў у галіне старжытнай гісторыі і археалогіі па тэме «Гісторыя матэрыяльнай культуры народаў Цэнтральнага Прадкаўказзя».

У 1964 г. пераехаў у Магілёў і пачаў працаваць у педінстытуце на кафедры гісторыі. У 1968 г. зацверджаны дацэнтам па кафедры ўсеагульной гісторыі. Выкладаў гісторыю старажытнага Усходу, этнографію народаў свету. Але галоўным яго предметам і захапленнем была археалогія. Менавіта з прыходам Г.І. Іоне гэты курс замацаваўся на кафедры (да гэтага яго перыядычна чыталі запрошаныя спецыялісты). З першага ж года працы сваім запалам Гаўрыл Іосіфавіч заразіў многіх студэнтаў, якія запісаліся ў створаны ім археалагічны гурток. Яго вучнямі сталі два будучыя загадчыкі гэтай жа кафедры – В.Ф. Кальцын і Я.Р. Рыер.

У 1971 – 1975 гг. быў дэканам гістарычнага факультета. Затым калі года, да выхаду на пенсію ў 1978 г. узначальваў кафедру. Быў узнагароджаны значком «Выдатнік народнай асветы».



**Пётр Фролавіч Дэмітраскаў** нарадзіўся 7 чэрвеня 1937 г. у в. Ганнаўка (цяпер в. Бярозкі) Хоцімскага р-на Магілёўскай вобласці ў сялянскай сям'і. У 1955 г. закончыў Бярозкайскую сярэднюю школу. У 1960 – 1965 гг. займаўся на гісторыка-геаграфічным факультэце Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута, пасля заканчэння якога працаваў асістэнтам кафедры гісторыі гэтага ВНУ. У 1970 г. паступіў у аспірантуру Інстытута гісторыі АН БССР, дзе у 1973 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме, звязанай з дзеяйнасцю Саветаў Беларусі ў 1960 – 1970-я гг. У 1981 г. яму прысвоена званне дацэнта па кафедры гісторыі СССР, а ў 2003 г. быў зацверджаны ў вучоных званні прафесара. З 1975 па 2005 гг. працаваў дэканам факультета. Зарас – прафесар кафедры гісторыі і культуры Беларусі ўніверсітэта. Выкладае вучэбныя і специяльныя курсы па айчыннай гісторыі і старажытных часоў да канца XVIII ст.

Уваходзіць у склад Дзяржаўнай камісіі па падрыхтоўцы вучэбных дапаможнікаў па гуманітарна-грамадзанаўчых дысцыплінах. Дэлегат трэцяга Усебеларускага народнага сходу (2006). У якасці запрошанага ўдзельнічаў у работе Першага з’езда вучоных Рэспублікі Беларусь (2007). Узнагароджаны знакамі «Выдатнік народнай асветы БССР» (1982), «Отличник просвешчения СССР» (1985), Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь (1998). Мае падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2004).

Навуковыя інтарэсы звязаны з вывучэннем гісторыі ўзнікнення і развіцця дзяржаўнасці на беларускіх землях, розных аспектаў гісторыі Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, з этнічнымі праблемамі. Аўтар больш за 60 навуковых і навукова-метадычных прац. **Асноўныя публікацыі:**

Советы Белоруссии на современном этапе (конец 70 – 80-е годы) // История СССР. – 1987. – № 1.

Аб паходжанні беларусаў, фарміраванні і развіцці беларускай народнасці. Вучэбны дапаможнік. – Магілёў, 1992.

Беларусь у IX – першай палове XIII стст.: вучэбны дапаможнік. – Магілёў, 1994.

Знешнепалітычныя ўмовы развіцця беларускіх зямель. Барацьба з іншаземнымі захопнікамі (IX – першая палова XIII ст.) // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. – № 4.

Старажытная гісторыя Беларусі: вучэбна-метадычны дапаможнік. – Магілёў, 1999.

Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова XIII – першая палова XVII стст.): вучэбны дапаможнік. – Магілёў, 2003.

Беларусь у сярэдневяковы перыяд (V – першая палова XIII ст.): вучэбна-метадычны дапаможнік. – Магілёў, 2007.

От Древней Руси до Речи Посполитой. Из истории зарождения и развития государственности на белорусских землях (вторая половина XIII – XVI вв.) // Беларуская думка. – 2008. – № 7-8.

О становлении и организации власти и управления на белорусских землях в древнерусский период (до середины XIII века) // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2008. – № 6.

Стара жытнарскія дасягненні і традыцыі ў развіцці дзяржаўнасці і права на беларускіх землях у перыяд ВКЛ (другая палова XIII – першая палова XVI ст.) // Беларускі гістарычны часопіс. – 2009. – № 4.

Галоўная ўвага дэканата і

кафедраў факультэта ў тыя гады была звернута на рэалізацыю новых вучэбных планаў і праграм, пошук новых форм і метадаў актывізацыі вучэбнага працэсу. Факультэт пераходзіў (з 1978 г.) з 4-гадовага на 5-гадовы тэрмін навучання і стаў рыхтаваць не толькі настаўнікаў гісторыі, але і выкладчыкаў правазнаўчых дысцыплін. Праўда, структурных змен тады не адбылося. На факультэце працягвалі дзеянічаць дзве спецыяльныя кафедры: гісторыі СССР (кафедрай загадвалі Г.І. Валчок (1969 – 1975), А.Б. Кузняцоў (1976 – 1986), Р.Ф. Лешчанка (1986 – 1987), В.Л. Маразевіч (1987 – 1991) і ўсеагульной гісторыі (кафедрай загадвалі Р.Я. Рыер (1968 – 1972), В.М. Мельнік (1973 – 1976), В.Ф. Капыцін (1978 – 1998)). Выкладанне юрыдычных дысцыплін забяспечвала кафедра гісторыі СССР, у штат якой быў залічаны вядомы тады правазнаўца, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт А.Р. Валчанкоў, запрашаліся і практикі, якія праводзілі заняткі па юрыдычных дысцыплінах і ўдзельнічалі ў кірауніцтве прававой практикай на умовах пагадзінай аплаты (Ф.Я. Латыш і інш.). У 1980/1981 навучальным годзе на факультэце працавалі ўжо 18 выкладчыкаў, у тым ліку 10 на кафедры гісторыі СССР і 8 – ўсеагульной гісторыі. Сярод іх 8 дацэнтаў, кандыдатаў навук, 2 в. а. дацэнта, 5 старших выкладчыкаў (з іх 4 кандыдаты навук), 3 асістэнты<sup>1</sup>. Дыпламаваныя супрацоўнікі складалі большасць на абедзвюх кафедрах (на кафедры гісторыі СССР іх было 55 %, а на кафедры ўсеагульной гісторыі – больш за 70 %).



П.Ф. Дзімітачкоў і Г.Г. Капыціна  
прымаюць уступныя іспыты  
(другая палова 1980-х гг.)

<sup>1</sup> Дзяржаўны архіў Магілёўскай вобласці (ДАМВ). – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 775. – Арк. 69.

У цэлым кафедры факультета ў той перыяд былі ўкамплектаваны неабходнымі, добра падрыхтаванымі кадрамі, што дазволіла паспяхова вырашальніца як вучэбна-выхаваўчыя, так і навуковыя задачы. Гэта датычыцца і лабарантаў вучэбных кабінетаў. У іх працаўвалі выпускнікі гістфака: Д.М. Пастушак, Л.К. Дзянісава, С.І. Марозава, І.Л. Гуткіна.

Палепшыўся кантынгент студэнтаў факультета, чаму спрыяў высокі конкурс пры паступленні ў інстытут. Так, у 1970 г. пры плане прыёму на гістфак 50 чалавек было пададзена 310 заяў, вытрымалі іспыты 135 чалавек, а зачічана на I курс – 54 студэнты. На I курс завочнай формы навучання на 75 месцаў было пададзена 194 заявы, вытрымалі іспыты 86, а зачічана было 76 студэнтаў<sup>2</sup>. Высокія конкурсы пры паступленні на гістфак захаваліся і ў 80-я гады. Сярод студэнтаў факультета ў тых гадах было даволі шмат тых, хто адслужыў ў арміі і меў працоўны стаж. Паляпшэнню якаснага складу кантынгенту студэнтаў спрыяла падрыхтоўчае аддзяленне, якое аднавіла працу ў інстытуце ў 1973 г.

Асноўная маса студэнтаў сур'ёзна ставілася да вучобы і дасягала высокіх вынікаў на іспытах. Прыйгэты на ўсіх курсах пераважалі выдатныя і добрыя адзнакі, а шматлікія студэнты здавалі іспыты толькі на «выдатна». Больш наўгледна стан паспяховасці на факультэце ў 70 – 80-я гг. даюць вынікі сесій, якія змяшчаюцца ў табліцы 1<sup>3</sup>.

Таблица 1  
Вынікі экзаменacyjных сесій на гістарычным факультэце  
ў 1970 – 1980-я гады

Навучальны год	Зімовая сесія						
	Кольк. студ., абавяз. здаваць іспыты	Кольк. студ., якія здалі ўсе іспыты	у тым ліку на				
			«выдатна»	«выдатна» і «добр.»	«здав.»	«нездав.»	% паспях.
1975/1976	193	185	41	91	1	7	96,3
1980/1981	184	178	46	99	6	5	97,2

Навучальны год	Летняя сесія						
	Кольк. студ., абавяз. здаваць іспыты	Кольк. студ., якія здалі ўсе іспыты	у тым ліку на				
			«выдатна»	«выдатна» і «добр.»	«здав.»	«нездав.»	% паспях.
1975/1976	195	190	20	84	2	4	97,9
1980/1981	187	180	30	108	2	5	97,3

<sup>2</sup> Дзяржаўны архіў Магілёўскай вобласці (ДАМВ). – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 529. – Арк. 48.

<sup>3</sup> Таблица складзена па матэрыялах ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 632. – Арк. 8; спр. 775. – Арк. 75, 76.

Неабходна заўважыць, што агульная паспяховасць на факультэце ў 1970 – 1980-я гг. не апускалася ніжэй за 90 %, а на асобных курсах яна складала 100 %. Ніжэйшай яна была сярод студэнтаў заочнай формы навучання, але і тут многія дасягнулі добрых вынікаў у вучобе. Напрыклад, у 1970/1971 навучальным годзе (па стане на 1 каstryчніка) на гэтым аддзяленні вучылася 637 студэнтаў. Паспяховасць студэнтаў АЗН па выніках зімовай сесіі складала 62,4 %, а ў летнюю сесію – 85,4 %<sup>1</sup>.

Дастаткова добрыя веды паказвалі студэнты на дзяржаўных іспытатах. Выпускнікі гістфака ў тыя гады здавалі дзяржаўныя іспыты па пяці дысцыплінах: навуковы камунізм, гісторыя КПСС, гісторыя СССР, новая і навейшая гісторыя, а таксама педагогіка з методыкай выкладання гісторыі. Вынікі дзяржаўных іспытатаў прадстаўлены ў табліцы 2<sup>2</sup>.



Загадчык кафедры гісторыі СССР  
А.Б. Кузняцоў прымае экзамен у студэнтаў  
1 курса (сярэдзіна 1980-х гг.)

Таблица 2

**Вынікі дзяржаўных іспытатаў на гістарычным факультэце  
ў 1980/1981 навучальнym годзе**

Форма навучання	Усяго здавала студэнтаў	на «выдатн.»		на «выдатн.» і «добр.»		на «добр.» і «здав.»	
		кольк.	%	кольк.	%	кольк.	%
Дзённая	46	12	26,1	22	47,8	12	26,1
Завочная	56	-	-	14	25,4	36	65,5

Форма навучання	Усяго здавала студэнтаў	на «здав.»		на «нездав.»		Абсалютная паспяховасць у %
		кольк.	%	кольк.	%	
Дзённая	46	-	-	-	-	100
Завочная	56	5	9,1	-	-	100

Для забеспячэння якаснай падрыхтоўкі студэнтаў дэканат і кафедры выкарысталі самыя розныя сродкі і формы работы, накіраваныя на ўдасканаленне арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу. Прыйчым асобая ўвага надавалася студэнтам-першакурснікам. З мэтай дапамагчы ім адаптавацца да інстытуцкай сістэмы наву-

<sup>1</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 536. – Арк. 2, 17, 21.

<sup>2</sup> Таблица складзена па матэрыялах ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 775. – Арк. 84, 85.

чання на факультэце чыталіся курсы «Уводзіны ў спецыяльнасць», «Навуковая арганізацыя працы студэнта», «Асновы бібліятэказнаўства». Распрацаўана была таксама спецыяльная памятка «Аб арганізацыі самастойнай працы», якая ўручала-ся кожнаму першакурсніку. Практыкаваліся сустрэчы першакурснікаў са студэнтамі старых курсаў, выдатнікамі вучобы. Заняткі на першым курсе, як правіла, праводзілі вопытныя выкладчыкі, такімі ж былі і куратары акадэмічных груп.



Паседжанне дзяржаўнай камісіі гістарычнага факультэта ў 1970-я гг.  
Злева направа: А.Б Кузняцоў, Р.В. Чакалаў (старшина), Р.Я. Рыер, В.А. Філь, І.І. Сярова



Загадчык кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму І.І. Сярова  
праводзіць кансультацыю са студэнтамі 4 курса гістарычнага факультэта.  
Крайні справа А.Р. Лукашэнка (1975 г.)

Для студэнтаў старшых курсаў быў пашыраны пералік спецкурсаў, спецсемінараў і факультатываў, што дазваляла паглыбляць веды як па спецыяльных, так і па псіхолага-педагагічных дысцыплінах. Напрыклад, у 1975/1976 навучальным годзе праводзіліся заняткі па 10 спецкурсах, 6 спецсемінарах і 9 факультатывах. У гэтым навучальнym годзе для студэнтаў гістфака ўпершыню быў уведзены і такі вельмі неабходны для іх курс, як «Крыніцы знаўства». Важнымі і неабходнымі былі курсы «Асновы школазнаўства», «Псіхалогія мадальнага развіцця асобы школьніка»<sup>1</sup>.

Узмацненню прафесійна-педагагічнай скіраванасці вучэбна-выхаваўчага працэсу ў 1970 – 1980-я гг. надавалася вялікае значэнне. Гэтаму спрыялі распрацаўнаны ў інстытуце Комплексны план асноўных мерапрыемстваў, прыняты ў 1976 г., загад Міністэрства асветы БССР ад 4 снежня 1980 г., іншыя дакументы. Усё гэта дазволіла актыўізаваць дзейнасць дэканата і кафедраў у дадзеным напрамку. На якасна новым узроўні стала праводзіцца педагогічная практыка, якая была прадугледжана тады на ўсіх курсах і ажыццяўлялася ў трох асноўных формах: грамадска-педагагічная без адрыву ад вытворчасці на малодшых курсах (у школах, пры домакіраўніцтвах і дзіцячых пакоях міліцыі) на працягу вучэбнага года; практыка ў школе з адрывам ад вытворчасці (IV, V курсы); практыка ў піянерскіх лагерах (III курс) падчас летніх канікулаў. Важную ролю ва ўдасканаленні працы, звязанай з паляпшэннем псіхолага-педагагічнай, метадычнай і практычнай падрыхтоўкі студэнтаў факультета адыгралі тады выкладчыкі, якія чыталі адпаведныя курсы: З.П. Андрэева, М.М. Калістратаў, Ф.М. Логаш, П.С. Іашчанка, Л.П. Каваленка, А.В. Філь.

Больш актыўнымі сталі сувязі кафедраў факультета са школай, органамі народнай адукацыі. Так, кафедра ўсеагульнай гісторыі ажыццяўляла шэфства над Гарбавіцкай СШ Чавускага раёна, практыкавала правядзенне выязных паседжанняў у гэтым раёне з запрашэннем настаўнікаў. Напрыклад, у 1975/1976 навучальнym годзе адбылося 4 такія паседжанні. Кафедра гісторыі СССР шэфствавала над Мастоцкай СШ Магілёўскага раёна, забяспечвала працу абласно-га пастаянна дзеючага семінара настаўнікаў гісторыі і грамадазнаўства, заняткі якога праводзіліся ў Магілёве, Крычаве і Бабруйску. З лекцыямі перад настаўнікамі горада і вобласці выступалі Я.І. Трашчонак, М.М. Калістратаў, Г.І. Валчок, М.Р. Максімава і інш. Старшы выкладчык кафедры гісторыі СССР Я.І. Трашчонак чытаў лекцыі для настаўнікаў у Віцебску па запрашэнні аблас-нога ІУН<sup>2</sup>.

Станоўча адбіваліся на прафесійной падрыхтоўцы выпускнікоў факультэтэта і мерапрыемствы па развіцці ВДРС і НДРС. Формы гэтай працы вызначыліся ўжо ў папярэдні перыяд і да яе былі далучаны шматлікія студэнты. Так, ужо ў сярэдзіне 1950-х гг. у Магілёўскім педінстытуце было створана студэнцкае на-

<sup>1</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 632. – Арк. 6, 7.

<sup>2</sup> Там жа. – Арк. 25.

вуковае таварыства (СНТ), аддзяленні якога меліся на кожным факультэце, у tym ліку на гістарычным. Пры кожнай кафедры працавалі студэнцкія навуковыя гурткі, а на ўзроўні факультэта праводзіліся студэнцкія навуковыя канферэнцыі, як тэматычныя, прысвечаныя знамянальным датам, падзеям, так і выніковыя. Асабліва вялікую цікавасць у студэнтаў факультэта выклікалі археалагічныя даследаванні, што было абумоўлена выкладаннем археалогіі, увядзеннем археалагічнай практыкі, тымі мерамі, якія прымаліся на кафедры па развіціі студэнцкай навукі. Так, яшчэ ў 1964 г. пад кіраўніцтвам кандыдата гістарычных навук, дацэнта Г.І. Іонэ, абранаага па конкурссе на кафедру ўсеагульной гісторіі, на факультэце быў створаны археалагічны гуртак, члены якога актыўна ўдзельнічалі ў археалагічных раскопках не толькі на тэрыторыі вобласці, Беларусі, але нават і ў некаторых іншых рэгіёнах Савецкага Саюза, а вынікі сваіх даследаванняў яны прадстаўлялі ў паведамленнях на навуковых канферэнцыях, у конкурсных працах. У 1967 г. члены археалагічнага гуртка В.Ф. Капыцін, Я.Р. Рыер і У.П. Асмалоўскі былі запрошаны на XIII Усесаюзную студэнцкую археалагічную канферэнцыю ў Маскве і выступілі там з паведамленнямі. Да-лей члены гэтага гуртка штогод (да распаду СССР) прымалі ўдзел у рэгіянальных і ўсесаюзных канферэнцыях, яны ж запрашаліся і на міжнародныя археалагічныя канферэнцыі. У 1973 г. на базе гістарычнага факультэта Магілёўскага педінстытута адбылася пятая рэгіянальная канферэнцыя ВНУ Паўночнага Захаду і цэнтральных абласцей СССР з актыўным удзелам выкладчыкаў і студэнтаў гістфака (у яе рабоце прынялі ўдзел студэнты 13 ВНУ)<sup>3</sup>. Гэты факт сведчыць пра прызнанне заслуг факультэта ў археалагічных даследаваннях і ўцягванне ў іх студэнтаў. Фактычна ўжо тады на факультэце стала фарміравацца археалагічна школа, якая атрымала развіццё ў наступныя гады, а археалагічны гуртак вызначыў прафесійную дзейнасць шматлікіх яго членаў, якія сталі ў наступным вядомымі навукоўцамі (В.Ф. Капыцін, Я.Р. Рыер, В.П. Ксяндзоў, В.Л. Ліпніцкая і інш.).

У навуковых гуртках, арганізаваных пры кафедрах, даследаваліся і іншыя як агульнагістарычныя, так і краязнаўчыя праблемы. Вынікі гэтых даследаванняў таксама атрымлівалі высокую ацэнку. Напрыклад, даклад студэнта III курса гістарычнага факультэта І.Г. Белавусава, з якім ён выступаў у 1976 годзе на Усесаюзной студэнцкай навуковай канферэнцыі па этнографіі, быў адзначаны дыпломам, ён быў адзінным удзельнікам на гэтай канферэнцыі ад Беларусі<sup>4</sup>.

Высокую ацэнку атрымлівалі студэнцкія навуковыя працы на рэспубліканскіх конкурсах. Так, па выніках конкурсу 1979/1980 навучальнага года (на яго было накіравана 24 працы студэнтаў гістфака) 9 прац былі аднесены да 1-й катэгорыі, 11 – да 2-й і 4 – да 3-й<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Материалы 5-ой региональной археологической студенческой конференции вузов Северо-Запада и центральных областей СССР. – Могилев, 1975.

<sup>4</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Вол. 1. – Спр. 632. – Арк. 20.

<sup>5</sup> Там жа. – Спр. 775. – Арк. 96.

Усё больш актыўна развівалася ВДРС і НДРС па метадычных і псіхолаг-педагагічных праблемах. Асноўнымі кірункамі гэтай працы з'яўляліся: выкананне заданняў даследчага характеру падчас лабараторных і практичных заняткаў, а таксама па праграме педагогічнай практикі; падрыхтоўка рэфератаў і дакладаў па тэматыцы спецкурсаў і спецсемінараў; напісанне курсавых і дыпломных прац; падрыхтоўка навуковых паведамленняў і дакладаў для канфэрэнций і конкурсаў. Напрыклад, у 1980/1981 навучальным годзе на факультэцкай і агульнаінстытуцкай канферэнцыях студэнтамі гістфака было зроблена 19 дакладаў па псіхолаг-педагагічнай і метадычнай праблематыцы. Гэтая ж праблематыка была пакладзеная ў аснову 11 дыпломных прац, абароненых у названным вышэй навучальным годзе на дзяржэкзаменах<sup>1</sup>.



Студэнты гістарычнага факультэта на першамайскай деманстрацыі

Вялікая ўвага на факультэце ў 1970 – 1980-я гг. надавалася развіццю грамадской актыўнасці студэнтаў, уцягванню іх у лекцыйна-прапагандысцкую працу, арганізацыі т.з. «трэцяга семестра». Гэта было вельмі важна, бо выпускнікі гістарычнага факультэта ў сілу спецыфікі сваёй прафесіі павінны былі валодаць не толькі добрай агульнатэарэтычнай падрыхтоўкай, але і ўменнем і навыкамі арганізатарскай дзейнасці як у педагогічных, так і працоўных калектывах. Развіццю таких уменняў і навыкаў спрыяла «Школа маладога лектара», якой кіраваў загадчык кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму дацэнт К.П. Шылка, лектарска-прапагандысцкая група «Кругагляд», яе ўзначальваў дацэнт А.Б. Кузняцоў. Студэнты факультэта прымалі актыўны ўдзел у працы будаўнічых атрадаў, якія выязджалі на розныя аб'екты ў вобласці і за яе межы.

<sup>1</sup> Там жа. – Арк. 97.

Такія атрады ў 1970 – 1980-я гады выконвалі вялікі аўт’ем работ іх дзейнасць высока ацэньвалася як мясцовымі, так і цэнтральнымі органамі ўлады. Напрыклад, студэнцкі атрад педінстытута «Альтаір – 73» быў узнагароджаны вымпелам «Лепшаму будаўнічаму атраду», а яго камандзір – студэнт гістфака К.М. Бандарэнка – медалём «За працоўную доблесць»<sup>1</sup>. Неаднаразова заахвочваўся факультэтскі студэнцкі атрад «Юнацтва». У летнім працоўным семестры 1980/1981 навучальнага года ў складзе гэтага атрада працавалі 24 студэнты факультета, а ўсяго ў гэтым працоўным семестры ўдзельнічалі 40 студэнтаў-гісторыкаў<sup>2</sup>.

У другой палове 1980-х гг., як вядома, у СССР пачалася перабудова, якая падарвала манаполію КПСС на ўладу, што не магло не адбіцца на дзейнасці ВНУ. Асабліва істотныя змены адбыліся ў вучэбных праграмах грамадазнаўчых навук, у працы кафедраў, якія забяспечвалі выкладанне гэтих дысцыплін. Яны з’яўляліся агульнаінстытуційскімі і заўсёды аказвалі вялікі ўплыву на арганізацыю вучэбна-выхаваўчага працэсу на факультэтах, актыўна ўзаемадзейнічалі са спецыяльнымі, у прыватнасці, з гістарычнымі кафедрамі. Таму кіраўніцтва Магілёўскага педінстытута, у адрозненні ад іншых ВНУ рэспублікі, не пайшло па шляху ліквідацыі кафедраў грамадазнаўчых навук, а прыняло меры па іх пераўтварэнні. Частка выкладчыкаў, якія мелі базавую гістарычную адукцыю, прайшли адпаведную перападрыхтоўку і пачалі працаўаць на спецыяльных гістарычных кафедрах.




Будатрадаўскія будні (1970-я гг.)

<sup>1</sup> Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова... – С. 156.

<sup>2</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 775. – Арк. 100.

# **ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ**

## **НА МЯЖЫ XX – XXI СТАГОДДЗЯЎ**





Шырэйшыя магчымасці для абнаўлення ўсяго зместу падрыхтоўкі спецыялістаў з'явіліся на факультэце ў 1990-я гг. – час станаўлення суверэннай Рэспублікі Беларусь. Факультэт пачаў працаўцаць па новых вучэбных планах, рыхтуючы настаўнікаў гісторыі з дадатковымі спецыяльнасцямі: сацыяльна-палітычныя дысцыпліны і замежная мова (англійская і нямецкая). Пры гэтым укаранялася шматузроўневая сістэма падрыхтоўкі студэнтаў, якая давала магчымасць ім па заканчэнні ВНУ атрымліваць ступень бакалаўра. Навучанне па гэтай сістэме пачыналася з III курса паводле спецыяльнага вучэбнага плана.

Тады ж ажыццяўлялася і пэўная структурная перабудова падраздзялення факультэта, у прыватнасці, былі рэарганізаваны кафедры. Так, у 1991 г. была створана кафедра гісторыі і культуры Беларусі. Яна забяспечвала выкладанне гісторыі Беларусі, гістарыяграфіі гісторыі Беларусі, гісторыі культуры Беларусі, беларусазнаўства, адпаведных спецкурсаў і спецсемінараў, прычым не толькі на гістфаку, але і на іншых факультэтах (узначаліў кафедру кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.Л. Маразевіч). У якасці самастойнай структурнай адзінкі з пачатку 1990-х гг. стала функцыянуваць кафедра ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі (загадчык кафедры – кандыдат гістарычных навук, дацэнт К.М. Бандарэнка). Працягвала дзеянічаць кафедра ўсеагульной гісторыі (загадчык кафедры – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.Ф. Капыцін), пры гэтым яна стала курыраваць новыя навуковы напрамак – гісторыю сусветнай культуры. Кафедры факультэта былі ўкомплектаваны спецыялістамі практична па ўсіх навучальных дысцыплінах, прычым пераважалі выкладчыкі, якія мелі навуковыя ступені і званні (іх удельная вага ў сярэдзіне 1990-х гг. складала больш за 70 %).

Прымаліся таксама меры па ўмацаванні адміністрацыі факультэта. Акрамя намесніка дэкана па вучэбнай работе (з 1989 па 2005 г. ім быў дацэнт П.Р. Лук'янаў, з 2005 па 2007 г. – дацэнт Т.У. Апіок), была ўведзена пасада намесніка дэкана па выхаваўчай работе (з 1989 па 1991 г. – дацэнт Я.Р. Рыер, з 1991 па 1998 г. – професар Г.І. Валчок, з 1997 па 1998 г. – дацэнт У.І. Папоў, з 1998 па 2003 г. – кандыдат гістарычных навук У.М. Афанасьеў, з 2003 па 2004 г. – кандыдат гістарычных навук У.В. Барысенка, з 2004 па 2007 г. – кандыдат палітычных навук Д.А. Рагайцоў). Гэта дадатна адбілася на працы факультэта, спрыяла паляпшэнню арганізацыі навучальна-выхаваўчага працэсу.

Важныя змены адбываліся tym часам на іншых факультэтах і ў інстытуце ў цэлым. Таму ўжо ў сярэдзіне 1990-х гг. кіраўніцтвам інстытута, яго новым



Рэктар універсітэта  
К.М. Бандарэнка  
і лабарант С.І. Максімава  
у кабінеке кафедры  
ўсходнеславянскай  
і расійскай гісторыі

рэктарам М.А. Аўласевічам (узначаліў ВНУ ў 1994 г.) стала распрацоўвацца пытанне пра пераўтварэнне Магілёўскага педінстытута ва ўніверсітэт. Гэта важная і своечасовая ідэя знайшла падтрымку ў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі, выпускніка гістарычнага факультэта 1975 г. 15 лістапада 1996 г. ён наведаў інстытут і сустрэўся з выкладчыкамі і студэнтамі гістарычнага факультэта. Аляксандр Рыгоравіч не толькі пагадзіўся з прапановай стварыць на базе Магілёўскага педінстытута ўніверсітэта класічнага тыпу (а менавіта такая ідэя была абгрунтавана), але і даручыў Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь распрацаўваць адпаведную праграму пераўтварэння. З гэтага часу факультэт уключыўся ў непасрэдную падрыхтоўку да правядзення дзяржаўной акредытациі інстытута, якую ажыццяўляла спецыяльная дзяржаўная камісія. Па выніках яе працы 30 чэрвеня 1997 г. Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь інстытут быў ператвораны ва ўніверсітэт<sup>1</sup>.



Атрыманне статусу ўніверсітэта паставіла перад калектывам факультэта новыя адказныя задачы, звязаныя з удасканаленнем працэсу падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай навуковай кваліфікацыі, актывізацыяй метадычнай і наўукова-даследчай працы. Пры гэтым важна было не толькі абапірацца на найлепшая традыцыі, але і ўвеселі час абнаўляць змест і формы наўчання студэнтаў, укараняць у наўчальны працэс дасягненні науки, сучасныя адукатыйныя

<sup>1</sup> Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова... – С. 168.

тэхналогіі. Галоўным арыенцірам дзейнасці факультета, як і універсітета ў цэлым, становіцца фундаментальнасць ведаў, якія павінны атрымліваць студэнты, непарыўная сувязь вучэбнай і навуковай працы. Менавіта з улікам гэтага ў вучэбны план факультета быўлі ўнесены пэўныя змены і дадаткі, якія дазволілі студэнтам вывучаць шэраг новых важных дысцыплін (асновы этналогіі, метадалогія гісторыі, гістарычнае дэмографія), пашырана тэматыка спецкурсаў, спецсемінару і факультатываў. У сувязі з рэалізацыяй дзяржаўных адукацыйных стандартоў, зацверджаных у рэспубліцы ў 1990-я гг., быў распрацаваны новы вучэбны план (пачаў ажыццяўляцца з 1 верасня 2001 г.), які пашырыў магчымасці для самастойнай працы студэнтаў: вучэбная тыднёвая нагрузкa складала 36 гадзін, а на старшых курсах – 28-30 гадзін. Змяніўся і кантынгент студэнтаў, сярод іх аказаліся выпускнікі сярэдніх навучальных установ новага тыпу – ліцэяў, гімназій, каледжаў, тыя хто меў мэставыя накіраванні, а таксама залічаныя на пазабюджэтную форму навучання. З 1 верасня 2003 г. факультэт стаў рыхтаваць кадры па спецыяльнасцях навукова-гуманітарнага профілю – «Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)» па чатырох спецыялізацыях, а з 2004 г. – «Гісторыя (археалогія)», захаваўшы пры гэтым спецыяльнасці педагогічныя – «Гісторыя. Сацыяльна-палітычныя дысцыпліны» і «Гісторыя. Замежная мова», з 2006 г. пачаўся набор на спецыяльнасць «Гісторыя. Рэлігіязнаўства».

Адбыліся некаторыя змены ў адміністрацыі і структуры факультета. Так, з 2005 г. дэканам быў прызначаны **У.В. Барысенка**, у 1999 г. была ўведзена пасада намесніка дэкана па навуковай работе (з 1999 па 2002 г. – кандыдат гістарычных навук Н.М. Пурышава, з 2002 па 2007 г. – кандыдат філасофскіх навук, дацэнт А.В. Дзялячэнка). З гэтага ж года пачала дзейнічаць новая кафедра – археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, узначаліў яе кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.Ф. Капыцін. У структуру факультета была таксама ўключана кафедра філасофіі (заг. кафедры кандыдат філасофскіх навук, дацэнт М.І. Вішнёўскі), якая разам з кафедрамі паліталогіі і сацыялогіі, эканамічнай тэорыі забяспечвала рэалізацыю дзяржаўнага адукатыўнага стандарту па цыкле сацыяльна-гуманітарных дысцыплін як на гістфаку, так і на іншых факультетах.

**Уладзімір Васільевіч БАРЫСЕНКА.** Нарадзіўся 1961 г. у г. Славута Хмяльніцкай вобласці Украіны, у сям'і вайскоўца. Скончыў у 1978 г. СШ № 27 г. Магілёва, працаваў на заводзе «Электрарухавік» у 1978 – 1979, 1981 – 1983 гг. слесарам-рамонтнікам, наладчыкам аўтаматычных ліній. У 1979 – 1981 гг. служыў у Савецкай Арміі.

У 1983 г. паступіў на гістарычны факультэт МДПІ і скончыў яго ў 1988 г. па спецыяльнасці «Гісторыя. Савецкая дзяржава і права».

Пасля заканчэння інстытута адзін год працаваў выкладчыкам гісторыі ў ПТВ – 14 г. Магілёва, а з 1989 г. – асістэнт на кафедры ўсеагульной гісторыі МДПІ імя А.А. Куляшова. У 1996 г. скончыў аспірантуру пры МДПІ імя А.А. Куляшова і стаў працаваць старшим выкладчыкам кафедры ўсеагульной гісторыі.



У 2001 г. абараніў кандыдацкую дысертацию «Участие Беларуси во внешнеэкономических связях Советского Союза. 1971 – 1985». З 2003 г. дацэнт.

У 2003 – 2004 гг. – намеснік дэканана па выхаваўчай работе гісторычнага факультэта. У 2004 г. быў прызначаны прадэктарам па вучэбнай работе Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў. З 2005 г. – дэкан гісторычнага факультэта.

Выкладае новую гісторыю паўднёвых і заходніх славян, гісторыю краін Еўропы і Амерыкі ў новы час, міжнародныя адносіны ў новы час.

Навуковыя інтарэсы: гісторыя народаў Цэнтральнай і Паўднёваўсходняй Еўропы ў новы час. Аўтар больш за 40 навуковых і навукова-методычных прац.

#### **Асноўныя публікацыі:**

История Нового времени стран Европы и Америки: Программа курса. – Могилев, 2002 (у сааўтарстве).

История стран Центральной и Юго-Восточной Европы в Новое и Новейшее время: Программа курса. – Могилев, 2002.

Славянская идея: история появления и развития // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. – 2003. – № 1.

Македонский вопрос: национальный и международный аспекты. // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. – 2004. – № 2-3.

Контрольные задания по курсу «Новая и Новейшая история Европы и Америки». – Могилев, 2006 (у сааўтарстве).

Народы Центральной и Юго-Восточной Европы: учебно-методическое пособие. Часть 2: Славяне и их соседи в ранее новое время. – Могилев, 2009.



У кабінеке археалогіі дацэнт М.І. Мацюшэўская і лабарант Л.І. Шэкава

Усяго ж у структуры факультэта ў канцы 1990-х гг. мелася 5 кафедраў. Усё яны былі ўкомплектаваны неабходнымі спецыялістамі і папаўняліся галоўным

чынам выпускнікамі гісторычнага факультэта, якія навучаліся ў аспірантурах БДУ, Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Магіллёўскага дзяржаўнага універсітэта (дзейнасць аспірантуры ў МДУ была адноўлена ў 1991 г.).

На ўсіх кафедрах факультэта сярод выкладчыкаў пераважалі высокакваліфікованыя спецыялісты, якія мелі навуковыя ступені і званні. Пры гэтым на факультэце з'явіліся свае дактары навук, прафесары. У 1993 г. доктарскую дысертацыю абараніў Я.Р. Рыер, у 1995 г. яму было прысвоена званне прафесара. У 2001 г. абараніў доктарскую дысертацыю М.І. Вішнеўскі (прафесар з 2003 г.), а ў 2003 г. – І.А. Марзалюк. Першым на факультэце званне прафесара яшчэ ў 1992 годзе атрымаў адзін з найстарэйшых выкладчыкаў нашага ВНУ кандыдат гісторычных навук Г.І. Валчок. Прафесарамі сталі таксама кандыдаты гісторычных навук П.Ф. Дзмітрачкоў (2003 г.) і П.Р. Лук’янаў (2004 г.). Шэраг выкладчыкаў у гэтыя гады атрымалі навуковае званне дацэнта.

Деканат і кафедры факультэта імкнуліся прыцягваць да правядзення заняткаў (галоўным чынам да чытання спецкурсаў па найболей важных і актуальных праблемах) вядомых навукоўцаў з іншых ВНУ, навукова-даследчых установаў рэспублікі. Так, з лекцыямі перад студэнтамі ў канцы 1990 – пачатку 2000-х гг. неаднаразова выступалі акадэмік Е.М. Бабосаў (ІФ НАН Беларусі), дактары гісторычных навук, прафесары М.С. Сташкевіч, А.Г. Калечыц (ІГ НАН Беларусі), Э.М. Загарульскі, І.В. Аржакоўскі, У.С. Кошалеў (БДУ) і інш.

Важнай падзеяй у жыцці факультэта стала яго 70-годдзе, якое адзначалася ў 2004 г. З гэтай знамянальнай датай калектыв факультэта павіншаваў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь.





## Президент Республики Беларусь

Коллективу исторического факультета  
учреждения образования "Могилевский  
государственный университет  
имени А.А.Кулешова"

Уважаемые друзья и коллеги!

Примите сердечные поздравления по случаю 70-летия создания исторического факультета Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, который открыл мне, как и тысячам своих выпускников, дорогу в большую жизнь.

На факультете сложилась научная школа по исследованию древней и средневековой истории Беларуси, уделяется серьезное внимание изучению новой и новейшей истории, создана и активно работает археологическая лаборатория. Преподаватели факультета успешно трудятся над созданием современных учебных пособий для школ и высших учебных заведений страны.

Исторический факультет готовит квалифицированных специалистов, которые добиваются высоких результатов в науке, педагогическом труде, на государственной службе и во многих других сферах.

Храню наилучшие воспоминания о своих студенческих годах в стенах родного университета и его замечательных преподавателях.

Выражая уверенность, что ваш коллектив и в дальнейшем будет работать столь же плодотворно, приумножая научные и творческие достижения во имя нашей Родины.

В этот праздничный день желаю вам успехов в учебе, педагогической и исследовательской деятельности, здоровья и благополучия.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "А. Лукашенко".

Александр Лукашенко

22 октября 2004 года

У дакладзе, з якім виступіў на ўрачыстым сходзе дэкан факультета П.Ф. Дзмітрачкоў, былі прааналізаваны асноўныя вехі ў станаўленні і развіцці факультета. Пры гэтым падкрэслівалася, што гісторыя факультета, як і ВНУ ў цэлым, непарыўна была злучана з гісторыяй краіны, гісторыяй Беларусі і адлюстроўва-ла асаблівасці, якія былі харктэрны для сістэмы вышэйшай адукацыі на розных этапах гэтай гісторыі. Разам з тым (і пра гэта таксама гаварылася на ўрачыстым сходзе) калектыв факультета нават ва ўмовах камандна-адміністрацый-най сістэмы, цвёрдага ідэалагічнага кантролю пазбягаў крайнасцяў у ацэнцы падзеяў у краіне, не дапускаў канфрантациі на ідэйна-палітычнай аснове, імкнуўся выкарыстоўваць усё лепшае ў навучальна-выхаваўчай дзейнасці, абавіцацца на дасягненні навукі, педагогічнай практыкі.



Пленарнае паседжанне навукова-практычнай канферэнцыі.  
Адкрывае рэктар універсітета К.М. Бандаронка

Кадравы патэнцыял, якім валодае гісторычны факультэт, дазваляе яму пас-пяхова вырашанець задачы, якія стаялі як у сферы навучальна-выхаваўчай, так і навуковай дзейнасці. Прычым навуковая дзейнасць кафедраў цесна звязана з прафесійнай падрыхтоўкай студэнтаў, а яе вынікі ўкараняюцца ў навучальны працэс. Сама ж проблематыка навуковых даследаванняў вызначаецца профілем кафедраў, спецыялізацыяй выкладчыкаў. Так, кафедра археалогіі і спецыяль-ных гісторычных дысцыплін працягвае распрацоўваць розныя аспекты стара-жытнай і сярэднявечнай гісторыі Беларусі ў межах той навуковай школы, якая склалася на факультэце ў 70 – 80-я гг. мінулага стагоддзя і ля вытокаў якой стаялі Г.І. Іоне і В.Ф. Капыцін. У прыватнасці, па ініцыятыве В.Ф. Капыціна з 1986 г. стаў функцыянаваць Цэнтр археалагічных даследаванняў пры ўпра-ленні культуры Магілёўскага абласцного краеведческага музея, была арганізавана археалагічная служба вобласці. Актыўна распрацоўвае праблемы стара-жытнай і сярэднявеч-

най гісторыі Беларусі І.А. Марзалюк. Ім вылучаны цэлы шэраг важных аспектаў айчыннай гісторыі, якія датyчылі развіцця гарадоў, этнаканфесіянальных працэсаў. З 2002 г. даследаваннем археалагічных помнікаў Магілёўскай вобласці займаецца А.У. Коласаў.



Навуковыя даследаванні, якія праводзіць кафедра археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, маюць важнае значэнне для развіцця краязнаўства, этнографіі, экспкурсійнай справы, якім ў апошнія гады сталі надаваць вялікую ўвагу. Гэтымі пытаннямі актыўна займаецца кандыдат гістарычных навук, дацэнт А.Р. Агееў. Ён, як і іншыя выкладчыкі кафедраў факультэта, імкнецца вырашаць краязнаўчыя праблемы сумесна з супрацоўнікамі Магілёўскага абласнога і гарадскога музеяў, сярод якіх пераважаюць выпускнікі гістфака.



Лекцыю чытае загадчык кафедрай усеагульной гісторыі  
прафесар Я.Р. Рыер

Прадметам навуковых даследаванняў калектыву кафедры ўсеагульной гісторыі стала фундаментальная тэма «Гісторыя цывілізацый», у межах якой распрацоўваюцца праблемы старажытнай, сярэднявечнай, новай і найважнейшай гісторыі краін Заходняй Еўропы і Паўночнай Амерыкі, Азіі і Афрыкі, Лацінскай

Амерыкі і єўрапейскіх славянскіх народаў. Загадчыкам кафедры, доктарам гісторычных навук, прафесарам Я.Р. Рыерам быў падрыхтаваны і апублікованы цэлы шэраг важных навуковых прац у галіне медыяўстыкі. Гэтыя працы атрымалі высокую ацэнку спецыялістаў і выкарыстоўваюцца ў працэсе навучання. Вучэбны і вучзбна-метадычныя дапаможнікі па навейшай гісторыі Еўропы выдадзены прафесарам П.Р. Лук'янавым. Паспяхова працуець, кожны над сваім напрамкам, па кафедральнай тэме У.В. Барысенка, У.І. Папоў, Л.Я. Клімуць.

Новым кірункам ў навуковай дзеянасці факультета стала распрацоўка гісторыі ўзнікнення і дзеянасці палітычных партый і грамадскіх рухаў Расіі і Беларусі. Раней названая праблема вывучаляся толькі ў кантэксле зараджэння і развіцця рэвалюцыйнага руху і той ролі, якую ў ім адыгрывала расійская сацыял-дэмакратыя, асабліва партыя бальшавікоў. У 1990-я гг. здабыткам навуковых даследаванняў стала гісторыя ўсіх партый і грамадскіх рухаў, у тым ліку ма-нархічных. Па розных аспектах гэтай гісторыі выкладчыкамі факультета абаронены 3 кандыдацкія дысертацыі, выдадзены манаграфіі і вучэбна-метадычныя дапаможнікі для студэнтаў. У дадзеным напрамку паспяхова вядуць даследаванні дацэнты К.М. Бандарэнка, І.У. Шардыка, А.А. Вараб'ёў, Д.С. Лаўрыновіч, В.В. Калісанёва.

У апошнія дваццаць гадоў ідзе пераасэнсаванне савецкага перыяду гісторыі. Перадольваючы ранейшы, апалаґетычны падыход да ацэнкі гэтага часу, важна даць абе'ктыўны аналіз з'яў і падзеяў тых гадоў, асаблівасцяў савецкага грамадства, яго дасягненняў у сацыяльнай сферы, эканоміцы, культуры. Менавіта з такіх пазіцый вывучаецца савецкі перыяд гістарычнымі кафедрамі. Яны актыўна ўключыліся таксама ў распрацоўку праблем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, галоўным чынам на матэрыялах Беларусі, у тым ліку Магілёўскай вобласці. Савецкі перыяд даследуюць Н.М. Пурышава, Л.А. Кавалёва, С.А. Параашкоў, С.М. Бычок, Л.А. Сугака, прафесар Г.І. Валчок. Апошні пачаў распрацоўку праблем адносін Беларусі і Расійскай Федэрациі, у прыватнасці, гісторыі стварэння Саюзной дзяржавы.

У тэматыцы даследаванняў і навуковых распрацовак кафедраў факультета знайшлі адлюстраванне таксама праблемы метадалогіі і методыкі выкладання гісторыі і грамадазнаўства. Імі займаюцца выкладчыкі М.І. Мацюшэўская, В.М. Гірына, І.А. Козікова.

Актуальнай і разнастайнай стала тэматыка навуковых даследаванняў кафедры філасофіі. Яна звязана з філасофскай, рэлігіязнаўчай і культуралагічнай праблематыкай, якую выкладчыкі імкнуцца суднеасці не толькі з прафесійнай падрыхтоўкай студэнтаў, але і з агульнымі пытаннямі адукцыі. Гэту праблему актыўна распрацоўвае былы загадчык кафедры філасофіі (да 2002 г.), а з 2001 г. першы прарэктар універсітэта, прафесар М.І. Вішнеўскі. Гісторыя філасофіі, філасофія і гісторыя рэлігіі сталі тэмай навуковых пошукаў В.У. Старасценкі (з 2002 г. загадчык кафедры філасофіі) і А.В. Дзялячэнкі, а канфесійная гісторыя Беларусі – выкладчыкаў гістарычных кафедраў Т.У. Апіок, В.В. Табунова.

Праблемамі культуралогіі і гісторыі культуры займаюцца Ю.В. Алянъкова, Н.Ю. Токава, М.К. Шылка і інш.



У кабінцы філософії загадчык кафедры дацэнт В.У. Старасценка, лабарант В.І. Маставая, дацэнт У.А. Касценіч і дацэнт В.М. Гірына

З 1990-х гг. мінулага стагоддзя выйшлі на першы план у дзеянасці кафедраў факультэта пытанні зместу адукцыі, прафесійной падрыхтоўкі студэнтаў, праграмнага і навукова-метадычнага забеспеччэння вучэбных курсаў. Гэта тлумачылася тым, што ВНУ рэспублікі, якая стала на шлях незалежнага развіцця, мелі патрэбу ва ўласных праграмах і навучальнай літаратуры, асабліва па гуманітарна-грамадазнáўчых дысцыплінах. Вось чаму навукова-метадычная праца кафедраў набыла важнае значэнне і ім удалося не толькі абнавіць вучэбныя праграмы, але таксама выдаць шматлікія дапаможнікі, у якіх мелі патрэбу студэнты факультэта. Значная іх частка атрымала грыфы вучэбна-метадычнага аб'яднання па гуманітарнай адукцыі і Міністэрства адукцыі Рэспублікі Беларусь. Гэтыя працы рэкамендуюцца для студэнтаў усіх вышэйших навучальных установ рэспублікі. Дацэнт Я.І. Трашчонак з 2002 г. па заданні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі займаўся распрацоўкай новай канцэпцыі гістарычнай адукцыі ў Рэспубліцы Беларусь (яна абмяркоўвалася на круглым стале, праведзеным ва ўніверсітэце ў кастрычніку 2003 г. з удзелам загадчыкаў гістарычнымі кафедрамі, шэрагу навукоўцаў ІГ НАН Беларусі, выкладчыкаў ВНУ рэспублікі). Канцэпцыя ў цэлым была ўхвалена і рэалізуецца праз вучэбныя праграмы і дапаможнікі.

Неабходна адзначыць, што навучальная літаратура, падрыхтаваная на факультэце, грунтуецца на сучасных тэарэтычных і метадалагічных прынцыпах, багатай базе крыніц, адлюстроўвае самыя новыя дасягненні гісторычнай науکі. У ёй спалучаецца традыцыйны гісторыка-храналагічны падыход да выкладання матэрыялу з проблемным, выкарыстоўваецца модульны прынцып падачы матэрыялу, вылучаючы гісторыяграфічныя аспекты, дыскусіі, якія вяліся па розных пытаннях айчыннай і сусветнай гісторыі.

Не менш важным стаў удзел кафедраў факультэта ў падрыхтоўцы метадычных матэрыялаў для агульнаадукацыйнай школы. Так, сярод складальнікаў школьніх праграм па гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі, выдадзеных у 1990-е гг., былі П.Ф. Дзмітрачкоў і П.Р. Лук'янаў. Апошні стаў саўтарам падручніка па сусветнай гісторыі для навучэнцаў XI класа. Шэраг дапаможнікаў для настаўнікаў па грамадазнаўчай праблематыцы падрыхтавалі выкладчыкі кафедры філасофіі (некаторыя з іх разам з выкладчыкамі гісторычных кафедраў). Актыўны ўдзел выкладчыкі гістфака прымалі таксама ў рэцэнзованні і рэдагаванні вучэбна-метадычнай літаратуры, якая выдаецца для студэнтаў і навучэнцаў, а дацэнты П.Ф. Дзмітрачкоў і Я.І. Трашчонак былі ўключаны ў склад дзяржаўнай камісіі па падрыхтоўцы падручнікаў у гуманітарна-грамадазнаўчай сферы.

Пасля прыняцця Закона Рэспублікі Беларусь Аб вышэйшай адукациі (11 ліпеня 2007 г.) усе ВНУ рэспублікі перайшлі з 2008/2009 навучальнага года на новыя адукацыйныя стандарты. Іх уводзінам папярэднічала праца па распрацоўцы новых тыповых вучэбных праграм для вышэйших навучальных установ, у якой прымалі ўдзел выкладчыкі кафедры ўсеагульной гісторыі (Я.Р. Рыер, П.Р. Лук'янаў, У.І. Папоў, У.В. Барысенка).

Такім чынам, можна гаварыць пра актывізацыю навукова-даследчай і навукова-метадычнай працы кафедраў факультэта. Пра гэта свядчыць і колькасць выдадзеных публікаций. За 10 гадоў з 1997 па 2007 выдадзена 27 манаграфій, 40 падручнікаў і навучальных дапаможнікаў, з іх 28 з грыфам Міністэрства адукациі і вучэбна-метадычных аўтанднняў, 88 метадычных распрацовак. Многія з гэтых выданняў былі падрыхтаваны ў межах выканання дзяржбюджэтных і гасдагаварных тэм, а іх аўтары мелі адпаведныя гранты. За тыя ж дзесяць гадоў выконвалася больш за 50 дзяржбюджэтных і дагаварных тэм з аўтам фінансавання, якія перавышаюць 250 млн руб. Найбольш актыўна і плённа працуяць у гэтым кірунку кафедры археалогіі і спецыяльных гісторычных дысцыплін, усеагульной гісторыі, філасофіі.

Павялічылася ўвага да пытанняў арганізацыі і развіцця навукова-даследчай працы студэнтаў, яе вынікі знаходзяць адлюстрраванне ў падрыхтоўцы рэфератаў, курсавых і дипломных работ, паведамленняў і дакладаў на навуковых канферэнцыях і алімпіядах, конкурсных працах. Некаторыя студэнты разам з выкладчыкамі (галоўным чынам члены археалагічнага гуртка) ўдзельнічаюць у распрацоўцы дзяржбюджэтных і дагаварных тэм.



Студэнцкая навукова-практычна канферэнцыя, прысвечаная гадавіне  
Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.  
Вядзе канферэнцыю прафесар Г.І. Валчок

Падчас пераходу інстытута на універсітэцкую сістэму падрыхтоўкі специялістаў перабудоўвалася і выхаваўчая дзейнасць. Дэканат і кафедры ўлічвалі змены, якія адбыліся ў дзяржаўным жыцці, грамадстве, ідэалагічнай сферы. Разам з тым выкарыстоўваўся і раней назапашаны вопыт, формы і сродкі арганізацыі выхаваўчых мерапрыемстваў, якія склаліся ў папярэдні перыяд.

Каардынацыйным цэнтрам гэтых мерапрыемстваў стаў аддзел выхаваўчай работы, створаны ва універсітэце ў 1994 г. (яго да 2009 г. узначальвала выпускніца гістфака Т.М. Кузьміна). Была распрацавана нарматыўная база, якая вызначае і рэгулюе выхаваўчы працэс, падрыхтаваны перспектыўныя комплексныя праграмы «Выхаванне», «Інтэрнат» і інш. Павялічылася роля ў арганізацыі выхаваўчых мерапрыемстваў выкладчыкаў кафедраў, а таксама студэнцкіх грамадскіх арганізацый і абацтваў.

Важнай задачай стала развіццё студэнцкага самакіравання, падтрымка ініцыятывы і прапаноў, якія зыходзілі ад саміх студэнтаў. Гэтаму шмат у чым спрыяло члены маладзёжнай арганізацыі, якая ўзнікла ў 1990-я гг. – БРСМ. Практычна ўсіх студэнтаў факультета абацтваў прафсаюзная студэнцкая арганізацыя. Немалаважным з'яўляецца факт, што прадстаўнікі студэнтаў уваходзяць у склад савета факультэта. Па ініцыятыве дэканата на факультэце быў створаны і актыўна працуе савет студэнцкага самакіравання. Студэнты атрымалі магчымасць самастойна вырашаць шматлікія праблемы. Пры савеце дзейнічае вучэбна-выхаваўчая камісія, члены якой праводзяць працу па кантролі за наведваннем заняткаў і па павышэнні паспяховасці, асабліва на першым курсе. На пасяджэннях абміркоўваюцца пытанні вучобы і дысцыпліны, размяркоўваюцца базавыя надбайдзкі, разглядаюцца пытанні арганізацыі вольнага часу студэнтаў.

На факультэце актыўна праводзіцца валанцёрская праца. У 2005 г. студэнты-гісторыкі ўзялі шэфства над дзіцячым прытулкам у в. Белая Дрыбінскага раёна, куды рэгулярна выязджаюць 2–4 разы ў год з падрыхтаванымі выступленнямі, конкурсамі, віктарынамі, гульнямі, падарункамі.



Студэнты-гісторыкі з выхаванцамі дзіцячага прытулку ў в. Белая (2005 г.)

Штогод ва універсітэце праводзяцца конкурсы і агляды, якія выклікаюць вялікую цікаўасць у студэнтаў факультэта. Гэта датычыща, у прыватнасці, конкурсу «Лепшы будучы настаўнік года», яго пераможцамі былі і студэнты-гісторыкі. Напрыклад, у 2001 г. ім быў прызнаны студэнт V курсу гістфака А.В. Бірукоў. Шыроке развіццё атрымаў рух КВЗ, нязменнымі перамогамі заканчваюцца выступленні каманд, якія складаюцца са студэнтаў факультэта, у фэстах і інтэлектуальных гульнях. Штогод праводзяцца «Вечарына першакурсніка», «Апошні званок», «Спартландыя», «Дзень здароўя».

Аналіз праведзеных на факультэце выхаваўчых мерапрыемстваў дазваляе сцвярджаць, што вызначалася ўстойлівая тэндэнцыя да выкарыстання такіх формаў, метадаў і прыёмаў працы, у межах якіх студэнты адмаяўляюцца ад пазыцыі пасіўных слухачоў і выступаюць у ролі актыўных суб'ектаў выхаваўчага працэсу. Намаганнямі Савета студэнтскага самакіравання традыцыйным стаў Тыдзень гісторычнага факультэта. У яго межах, пры актыўным удзеле студэнтаў розных курсаў і выкладчыкаў праходзяць дэбат-гульні, круглыя стальныя інтэлектуальныя гульні, сустэрэны з бацькамі студэнтаў – педагогамі па адукацыі і прызначэнні «Яблычак ад яблынкі...», канцэрты мастацкай самадзеянасці, дыскатэкі. З 2006 г. рэгулярна праводзіцца Тыдзень археалогіі, у яго межах упершыню была падрыхтавана выставка «Археалогія Магілёўскага Падняпроўя. Выратаваныя каштоўнасці» (3–8 снежня 2007 г. у выставачнай зале УА «МДУ імя А.А. Куляшова»). Студэнтамі-членамі археалагічнага гуртка створаны сайт археолагіі на Інтэрнэце.



Дзень здароўя

ковых школ. Шэраг студэнтаў праpusкае заняткі, як па ўважлівых, так і без ўважлівых прычынў, не выконвае патрабаванні выкладчыкаў адносна самастойнай працы. Адчуваюцца і цяжкасці ў забеспячэнні вучзбанага працэсу самай новай навуковай і метадычнай літаратурай, якая выдаецца за межамі Беларусі; у недахопе шматлікіх сродкаў нагляднасці (гістарычных картаў, атласаў), камп'ютэрнай тэхнікі. На вырашэнне гэтых і іншых праблем, накіраваны мерапрыемствы, што распрацоўваюцца дэканатам і кафедрамі факультета, студэнцкім саветам, грамадскімі організацыямі.

Такім чынам, з пераўтварэннем педінстытута ва ўніверсітэт адкрыліся новыя магчымасці для павышэння ўзроўню прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў, і яны рэалізоўваліся арганізаторскай, навучальна-выхаваўчай дзейнасцю дэканата, кафедраў, грамадскіх арганізацый і аб'яднанняў.

Аднак выявіліся і праблемы, якія патрабавалі павышанай увагі. Так, ужо з канца 1990-х гг. стала змяншашца агульная паспяховасць на факультэце. Гэта можна растлумачыць рознымі прычынамі і перш за ёсё тымі зменамі, якія адбыліся ў складзе кантынгенту студэнтаў. Так, нэвысокія вынікі ў вучобе паказваюць студэнты пазабюджэтнай формы навучання, шматлікія выпускнікі вяс-

**КАФЕДРА ГІСТОРЫІ КПСС**

**I НАВУКОВАГА КАМУНІЗМУ**





Як асобная вучэбная дысцыпліна гісторыя КПСС выкладалася ў Магілёўскім педагогічным інстытуце з верасня 1956 г. Яна ўключалася ў вучэбныя планы ўсіх факультэтаў і чыталася выкладчыкамі кафедры марксізму-ленінізму (агульны аб'ём па ВНУ складаў 3034 гадзіны). Вучэбныя даручэнні па гісторыі КПСС у 1956/1957 навучальнym годзе выконвалі: кандыдат гістарычных навук **І.П. Ларчанка** – 470 г. (на першых курсах літфака і фізмата); кандыдат гістарычных навук **Ф.В. Папоў** – 280 г. (на другім курсе літфака); кандыдат гістарычных навук М.В. Бараноўскі – 571 г. (на першым курсе стацыянара і ўстановачным, першым і пятым курсах аддзялення завочнага навучання (АЗН) гісторыка-геаграфічнага факультэта); кандыдат гістарычных навук **В.М. Стральцоў** – 558 г. (на другім курсе гісторыка-геаграфічнага факультэта і трэцім курсе АЗН настаўніцкага інстытута); выкладчык **П.С. Кантроўскі** – 586 г. (на другім курсе фізмата і на другіх курсах АЗН ўсіх факультэтаў); асистэнт Г.С. Салаўёва – 569 г. (на першым і другім курсах літфака, першым курсе гісторыка-геаграфічнага факультэта і ўстановачным, першым і другім курсах АЗН ўсіх факультэтаў)<sup>1</sup>.

**Іван Пятровіч Ларчанка.** Нараďўся ў 1914 г. у вёсцы Хварасцяны Быхаўскага павета Магілёўскай губерні ў сялянскай сям'і. У 1926 г. скончыў пачатковую школу. У 1930 – 1931 гг. вучыўся ў Княжацкай школе калгаснай моладзі. У 1931 – 1934 гг. – навучэнец рабфака Магілёўскага дзяржаўнага педагічнага інстытута. У 1934 г. паступіў і ў 1938 г. скончыў гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагічнага інстытута, атрымаўшы кваліфікацыю «Выкладчык гісторыі сярэдняй школы».

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны з 22 чэрвеня 1941 г. Лейтэнант І.П. Ларчанка служыў у штабах 3-й і 4-ай армій, затым камандаваў стралковай ротай 860 стралковага палка 283 стралковай дывізіі 3-й арміі. Цяжка паразанены 14 сакавіка 1942 г. у баях на Бранскім фронце. Пасля лячэння дэмабілізаваны 14 сакавіка 1943 г. Узнагароджаны ордэнамі «Айчыннай вайны» II ступені і «Знак Пашаны», 6 медалямі, Ганаровай граматай Міністэрства асветы БССР.

У Магілёўскім дзяржаўным педагогічным інстытуце пачаў працаваць са студзенем 1950 г. на пасадзе выканваючага абавязкі загадчыка кафедры асноў марксізму-ленінізму. З красавіка 1950 г. – загадчык кафедры марксізму-ленінізму. У студзені 1954 г. у Інстытуце павышэння кваліфікацыі выкладчыку марксізму-ленінізму пры МДУ імя М.В. Ламаносава абараніў кандыдацкую дысертацию на тэму «Полескій комітэт РСДРП(б) у перыод подготовкі и проведения Великай Октябрьскай соціялістической революцыі».



<sup>1</sup> ДАМВ. Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 230. – Арк. 37-39.

З верасня 1956 г., у сувязі з увядзеннем ў вучэбны план курса «Гісторыя КПСС», праводзіў заняткі па гэтым прадмете на розных факультэтах інстытута. З 15 кастрычніка 1958 г. – дацэнт кафедры марксізму-ленінізму. У красавіку 1959 г. прызначаны намеснікам дырэктара МДПІ па вучэбнай і навуковай работе, а ў лістападзе 1960 г. – дырэктарам інстытута (з 1961 – рэктарам). З ліпеня 1971 г. – дацэнт кафедры гісторыі КПСС. Са студзеня 1972 г. – дацэнт кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму і дэкан геаграфічнага факультэта (да яго скасавання ў 1975 г.). З выхадам на пенсію (з 20 кастрычніка 1978 г.) працаўваў на 0,5 стаўкі дацэнта кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму да 1 лістапада 1983 г. Аўтар не-калькіх публікацый аб дзейнасці бальшавіцкіх арганізацый у Беларусі ў перыяд рэвалюцыйных падзеяў 1917 г.



**Фёдар Восіпавіч ПАПОЎ.** Нарадзіўся ў 1907 г. у сям'і сялян у в. В. Южакова Лупціоскай воласці Кацельніцкага павета Віцебскай губерні (Чарноўскі раён Кіраўскай вобласці). У 1932 г. скончыў рабфак у г. Вітка і быў накіраваны на вучобу на аддзяленне навуковых работнікаў інстытута Маркса-Энгельса-Леніна Маскоўскага гісторыка-архіўнага інстытута.

Пасля заканчэння інстытута працаўваў намеснікам загадчыка аддзела Цэнтральнага архіўнага ўпраўлення СССР (1936 г.). Па накіраванні ЦК УКП(б) і аргадзела ЦВК СССР з 1936 г. працаўваў у Беларусі загадчыкам Цэнтральнага архіўнага ўпраўлення БССР, інструктарам і намеснікам сакратара Варашылаўскага РК КП(б)Б г. Мінска, дырэктарам рэспубліканскага Дома партыйнай асветы пры ЦК КП(б)Б, загадчыкам партыйнага архіва ЦК КП(б)Б. З 1938 г. па 1941 г. быў намеснікам дырэктара Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КП(б)Б. (г. Магілёў). У чэрвені 1941 г. па заданні ЦК КП(б)Б эвакуіраваў эшалон з партыйнай дакумен-

тацыйяй у г. Уфу. У эвакуацыі быў загадчыкам партархіва і ўпаўнаважаным ЦК КП(б)Б па Башкірскай АССР па адборы кадраў для партызанскаага руху. Пасля Вялікай Айчыннай вайны працаўваў старшинёй рэвізійнай камісіі Магілёўскага АК КП(б)Б.

У Магілёўскім педагогічным інстытуце пачаў працаўваць з 1950 г. (старшым выкладчыкам кафедры марксізму-ленінізму па сумяшчальніцтве). Кандыдацкую дысертацию на тэму «Дзейнасць М.В. Фрунзе ў перыяд падрыхтоўкі Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў Беларусі» абараніў у БДУ імя У.І. Леніна ў 1950 г. З 1954 г. – дацэнт кафедры марксізму-ленінізму Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута. У 1955 г. быў прызначаны дырэктарам інстытута і працаўваў на гэтай пасадзе да 1960 г. Потым да 1967 г. працаўваў дацэнтам на кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму.

Аўтар 2 манографій, 3 зборнікаў дакументаў, даведніка, апублікаваў каля 50 артыкулаў па сацыяльна-еканамічным становішчы Беларусі ў складзе Расійскай імперыі, па гісторыі рэвалюцынага руху, па нацыянальным пытанні, гісторыі беларускай дзяржаўнасці і гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.

Памёр у 1970 г.

**Віктар Міхайлавіч СТРАЛЬЦОЎ.** Нарадзіўся ў 1922 г. у вёсцы Баршчоўка Гомельскага павета Магілёўскай губерні ў сялянскай сям'і. З 1929 г. вучыўся ў Баршчоўскай няпоўнай сярэдняй школе. Пасля яе заканчэння ў 1937 г. паступіў на механічны факультэт Бабруйскага механічнага тэхнікума, які скончыў у 1941 г., атрымаўшы дыплом тэхніка-механіка. У 1941 – 1943 гг. служыў у радах Чырвонай Арміі, камандаваў узводам і ротай на Бранскім, Заходнім і Цэнтральным фронтах. Дэмабілізаваны ў званні лейтэнанта ў 1943 г. пасля цяжкага ранення. Узнагароджаны ордэнам «Айчыннай вайны» II ступені, медалямі «За перамогу над Германіяй», «За доблесную працу». У 1943 г. паступіў і ў 1948 г. скончыў гісторыка-філалагічны факультэт Іркуцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Жданава.



У Магілёўскім дзяржаўным педагогічным інстытуце працаўаў з 1 жніўня 1948 г. на пасадзе асістэнта кафедры гісторыі СССР. З 1 верасня 1950 г. – выкладчык кафедры марксізму-ленінізму, чытаў курс асноў марксізму-ленінізму і праводзіў практычныя заняткі. У 1956 г. у ПІК выкладчыкаў марксізму-ленінізму пры Кіеўскім дзяржаўным універсітэце імя Т.Г. Шаўчэнкі абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Барацьба КПСС за паслядоўнае развіццё культурнага будаўніцтва ў Беларускай ССР у гады чацвёртай пяцігодкі». З верасня 1956 г. чытаў лекцыі і праводзіў практычныя заняткі па курсе «Гісторыя КПСС». Аўтар шэрагу публікаций па пытаннях культурнага будаўніцтва ў БССР у пасляваенны перыяд. У жніўні 1960 г. пераведзены на працу ў Беларускі дзяржаўны палітэхнічны інстытут (г. Мінск).

**Пракоп Сяргеевіч КАНТРОЎСКІ.** Нарадзіўся ў 1904 г. у сям'і сялян у в. Зарэчча Дубровескага раёна Віцебскай вобласці. Вучыўся ў пачатковай Зарэчанскай школе, сямігадовай школе пры Аршанскім заводзе «Чырвоны Каstryчнік», Аршанскім педагогічным вучылішчы. Пасля заканчэння вучылішча (у 1931 г.) працаўаў настаўнікам і дырэктарам Зубрэвіцкай няпоўнай сярэдняй школы Аршанскага раёна Віцебскай вобласці (1931 – 1935 гг.), настаўнікам гісторыі і дырэктарам Асінторфскай сярэдняй школы (1935 – 1938 гг.), завучам СШ № 3 і дырэктарам СШ № 18 г. Магілёва (1938 – 1941 гг.). У 1941 г. пайшоў на фронт. Быў намеснікам начальніка штаба палка, начальнікам 6 аддзялення штаба дывізіі і начальнікам аддзялення спецсувязі 38 асобнай брыгады. Узнагароджаны ордэнам «Айчыннай вайны» I ступені і ордэнам «Чырвонай Зоркі», 6 медалямі, у тым ліку – «За абарону Масквы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».



Пасля дэмабілізацыі з Чырвонай Арміі працаўаў выкладчыкам кафедры марксізму-ленінізму школы МДБ СССР г. Магілёва і па сумяшчальніцтве на кафедры

ўсеагульнай гісторыі Магілёўскага педінстытута (1946 – 1947 гг.), загадчыкам вучэбнай часткі Магілёўскага культасветвучыліща (1947 – 1951 гг.). Скончыў курсы па падрыхтоўцы выкладчыкаў грамадскіх навук пры Ленінградскім дзяржаўным універсітэце імя А.А. Жданава (1952 г.) і з 1952 па 1958 гг. працаўшоў ст. выкладчыкам кафедры марксізму-ленінізму і старшим выкладчыкам кафедры ўсеагульнай гісторыі ў Магілёўскім педагогічным інстытуце. З 1960 па 1970 гг. – прарэктар па завочным навучанні Магілёўскага педагогічнага інстытута. Працаўшоў над кандыдацкай дысертацияй на тэму «Ленінскі заклік і дзеянасць партыі па выхаванні камуністаў у Беларусі 1924 – 1925 гг.».

Памёр у 1970 г.

З мэтай набліжэння вучэбных планаў педагогічных інстытутаў БССР да вучэбных планаў іншых саюзных рэспублік Міністэрства асветы БССР рэкомендавала ўсім дырэкторам педагогічных інстытутаў рэспублікі ўнесці змены ў дзеючыя вучэбныя планы. З 1 верасня 1957 г. на першых і другіх курсах усіх факультэтатаў на вывучэнне гісторыі КПСС адводзілася 224 гадзіны (120 лекцыйных і 104 семінарскія гадзіны)<sup>2</sup>. Адпаведныя змены адбыліся і ў выкладанні курса гісторыі КПСС у Магілёўскім педагогічным інстытуце.

У 1959/1960 навучальным годзе пры кафедры марксізму-ленінізму былі створаны секцыі гісторыі КПСС, палітэканоміі і філасофіі, а таксама адпаведныя студэнцкія навукова-даследчыя гурткі. Секцыяй і гуртком гісторыі КПСС кіраваў дацэнт **М.Р. Лысенка**. У гэты перыяд гісторыя КПСС вывучалялася на першых і другіх курсах усіх факультэтатаў у аблёме 220 гадзін на акадэмічную группу, за выключэннем факультета пачатковай школы, дзе гэтая вучэбная дысцыпліна выкладалася за 165 гадзін<sup>3</sup>.



**Міхась Рыгоравіч Лысенка.** Нарадзіўся ў 1926 г. у в. Крупейкі Лоеўскага раёна Гомельскай вобласці, да вайны скончыў 9 класаў Лоеўскай сярэдняй школы. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. З 1943 г. па 1945 г. праходзіў падрыхтоўку ў 5 запасной стралковай брыгадзе, камандаваў кулямётным разлікам 563 палка 153 Смаленскай дывізіі (Другі Беларускі фронт), быў намеснікам камандзіра ўзвода. Пасля цяжкага ранення ў кастрычніку 1944 г. да мая 1945 г. знаходзіўся ў шпіталі. Узнагароджаны ордэнамі «Чырвоная Зорка» і «Айчыннай вайны». I ступені і 6 медалямі. З 1945 па 1953 гг. вучыўся на гісторычным факультэце Гомельскага педагогічнага інстытута і ў аспірантуры Мінскага педагогічнага інстытута імя А.М. Горкага. Працаўшоў намеснікам дырэктара Полацкага педінстытута па вучэбнай і навуковай работе. Пасля яго закрыцця (у 1959 г.) абраны дацэнтам кафедры марксізму-ленінізму Магілёўскага педагогічнага інстытута.

<sup>2</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 246. – Арк. 13.

<sup>3</sup> Там жа. – Спр. 282. – Арк. 3, 5, 13.

Кандыдацкую дысертацию абараніў у 1956 г. па тэму «Крызіс прыгоннай гаспадаркі і рэформа 1961 г. у Магілёўскай губерні». У 1959 г. зацверджаны ў званні дацэнта. З 1960 па 1963 г. – намеснік дырэктара па вучэбнай і навуковай работе, з 1963 па 1973 г. – дацэнт кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму Магілёўскага педагогічнага інстытута. Працаўаў дэканам вячэрняга і завочнага факультэта Магілёўскага тэхналагічнага інстытута (1974 – 1978 гг.). Вярнуўшыся ў Магілёўскі педагогічны інстытут, працаўаў дацэнтам на кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму (узначальваў секцыю гісторыі КПСС), загадыкам кафедры гісторыі КПСС і кафедры палітычнай гісторыі. Звольнены ў 1991 г. у сувязі з дасягненнем пенсійнага ўзросту і скасаваннем кафедры палітычнай гісторыі. Аўтар некалькіх публікацый па пытаннях сацыяльна-еканамічнага развіцця і праблемах ваеннай гісторыі. Працаўаў над доктарскай дысертаций на тэму «Ваенна-арганізатарская работа партыйных арганізацый Беларусі ў 1918 – 1920 гг.». Узнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства асветы БССР, заслужаны работнік культуры БССР.

Памёр у 2005 г.

27 мая 1963 г. на пасяджэнні бюро Магілёўскага прамысловага абкама КПБ слухалася пытанне «Аб вучэбнай, выхаваўчай і навуковай работе ў Магілёўскім педагогічным інстытуце». У абмеркаванні пытання прыняў удзел міністр вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай і прафесійнай адукцыі БССР І. Дарашэвіч. У даведцы, падрыхтаванай камісіяй да пасяджэння бюро, адзначалася павышэнне аб’ёму работы кафедры марксізму-ленізму, абумоўлены ўвядзеннем ў апошнія гады выкладання курсаў навуковага атэізму, марксісцка-ленінскай этыкі і эстэтыкі і плануемым увядзеннем ў вучэбныя планы інстытута новага курса «Асновы навуковага камунізму». У пастанове бюро змяшчалася просьба да ЦК КПБ «даручыць Міністэрству вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай і прафесійнай адукцыі БССР вырашыць пытанне аб стварэнні ў Магілёўскім педагогічным інстытуце на аснове цяпер існуючай кафедры марксізму-ленізму дзвюх кафедраў – кафедры гісторыі КПСС і кафедры палітычнай эканоміі і дыялектичнага і гістарычнага матэрыялязму»<sup>1</sup>.

13 чэрвеня 1963 г. загадам міністра вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай і прафесійнай адукцыі БССР (№ 382) кафедра марксізму-ленізму Магілёўскага педагогічнага інстытута была падзелена на дзве: кафедру гісторыі КПСС і кафедру палітычнай эканоміі і філасофіі. Рэктара І.П. Ларчанку абавязалі правесці конкурс на замяшчэнне вакантных пасад загадчыкаў кафедраў і асабістая справы абранных накіраваць у міністэрства на зацвярджэнне<sup>2</sup>. 31 жніўня 1963 г. загадчыкам кафедры гісторыі КПСС Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута быў абраний дацэнт **К.П. Шылка**<sup>3</sup>.

**Кірыла Паўлавіч Шылка.** Нарадзіўся ў 1922 г. у в. Дробкі Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці ў сялянскай сям’і. Пасля заканчэння Гарадоцкай сямігадовай школы вучыўся ў Віцебскім педагогічным вучылішчы (1937 – 1940 гг.). Да

<sup>1</sup> Дзяржаўны архіў грамадскіх аўяднанняў Магілёўскай вобласці (ДАГАМВ). – Фонд 5943. – Вол. 1. – Спр. 23. – Арк. 151-158.

<sup>2</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Вол. 1. – Спр. 346. – Арк. 16.

<sup>3</sup> Там жа. – Спр. 347. – Арк. 5.



пачатку Вялікай Айчыннай вайны працаўаў настаўнікам гісторыі Тухінскай няпоўнай сярэдняй школы Дубровенскага раёна Віцебскай вобласці. У гады вайны ваяваў на Ленінградскім, Калінінскім, Заходнім, III Беларускім і I Далёкаўсходнім франтах. Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».

У 1946 – 1949 гг. вучыўся на гістарычным факультэце Мінскага педагогічнага інстытута імя А.М. Горкага. У 1948 – 1950 гг. працаўаў інструктарам і лектарам Віцебскага АК КП(б)Б. З 1950 па 1953 гг. вучыўся ў аспірантуры Акадэміі грамадскіх навук пры ЦК КПСС. У 1953 г. абараніў кандыдацкую дысертацию, а ў 1956 г. быў зацверджаны ў званні дактэра па кафедры марксізму-ленінізму Беларускага інстытута інжынераў чыгуначнага транспарту (г. Гомель).

У Магілёўскім педагогічным інстытуце працаўаў з 1961 па 1978 гг. на пасадзе загадчыка кафедры марксізму-ленінізму, а затым дасцэнта кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму. Чыгаў лекцыіны курс і праводзіў семінарскія заняткі па гісторыі КПСС і палітычнай гісторыі XX стагоддзя.

Аўтар шматлікіх публікаций: артыкулаў, тэзісаў, метадычных дапаможнікаў. У 1976 г. падрыхтаваў доктарскую дысертацию («Ідэалагічная праца Камуністычнай партыі ў першыя гады Савецкай улады (каstryчнік 1917 – сакавік 1919 г.)») і апублікаваў манографію па тэме дысертацийнага даследавання. За дасягненні ў выкладчыцкай, навуковай і грамадскай работе ўзнагароджаны граматамі Магілёўскага гаркама і аўкама КПБ, Ганаровай граматай Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР, дзвумя граматамі Прэзідіума Вярохойнай Савета БССР, заслужаны дзеяч культуры БССР.

Памёр ў 1978 г.

У першы год свайго існавання (1963/1964 навучальны год) кафедра складалася з 7 штатных выкладчыкаў і 3 сумяшчальнікаў на ўмовах пагадзіннай аплаты. Штатнымі выкладчыкамі працаўалі: К.П. Шылка – загадчык кафедры, кандыдат гістарычных навук; М.Р. Лысенка – дасцэнт, кандыдат гістарычных навук; **І.Л. Сярова** – в. а. дасцэнта, кандыдат гістарычных навук; **Г.С. Спешнєва** – старши выкладчык; А.П. Куцакова – асістэнт; М.Г. Максімава – асістэнт; Ф.В. Папоў – дасцэнт на 0,5 стаўкі. Працаўалі па сумяшчальніцтве І.П. Ларчанка – дасцэнт, кандыдат гістарычных навук, рэктар інстытута; **Г.В. Наўныка** – загадчыца кабінета; У.Д. Кадэт – выкладчык школы міліцыі<sup>4</sup>.

**Ірина Іванаўна СЯРОВА.** Нарадзілася ў 1930 г. у вёсцы Бакрылава Сакольскага раёна Валагодскай вобласці ў працоўнай сям'і. У 1938 г. паступіла і ў 1948 г. скончыла Усць-Кубінскую сярэднюю школу. З 1949 г. – студэнтка філалагічнага факультэта Іванаўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута, які скончыла ў 1952 г., атрымаўшы кваліфікацию «Выкладчык рускай мовы і літаратуры ў сярэдняй школе». У 1955 г. паступіла і ў 1958 г. скончыла аспірантуру па спецыяльнасці «Гісторыя КПСС» пры Маскоўскім дзяржаўным педагогічным інстытуце імя У.І. Леніна. Там жа 29 мая 1959 г. абараніла кандыдацкую дысертацию на тэму

<sup>4</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 368. – Арк. 512.

«Партийно-политическая и партийно-организационная работа КПСС в новых колхозах на целинных землях».

У Магілёўскім дзяржаўным педагогічным інстытуце працавала з верасня 1962 г. на пасадзе дацэнта кафедры марксізму-ленінізму. З 25 сакавіка 1964 г. – дацэнт кафедры гісторыі КПСС, з 11 снежня 1968 г. – дацэнт кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму. 24 студзеня 1974 г. была зацверджана загадчыкам кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму.

У 1974 г. абараніла доктарскую дысертацию на тэму «Методологические проблемы интернационального воспитания трудящихся». У 1977 г. прысвоена навуковая ступень доктара філасофскіх навук, 16 снежня 1977 г. прысвоена навуковае званне прафесара па кафедры навуковага камунізму і гісторыі КПСС. З 31 жніўня 1984 г. – загадчык кафедры навуковага камунізму. Аўтар навуковых прац па проблемах фарміравання і выхавання асобы, культуры міжнацыянальных адносін, нацыянальнай палітыкі, гісторыі сацыяльна-палітычнай думкі Беларусі, методыцы выкладання грамадскіх навук.

Узнагароджана ордэнам «Знак Пашаны» (1976 г.), Ганаровымі граматамі Міністэрства асветы БССР (1978 г.) і Міністэрства асветы СССР (1982 г.). У 1979 г. атрымала ганаровае званне «Заслужаны работнік вышэйшай школы Беларусі».

Памерла ў 2001 г.

**Галіна Сяргеевна СПЕШНЕВА.** Нарадзілася ў 1927 г. у г. Тула ў сям'і рабочых. У 1945 г. скончыла СШ № 6 г. Тулы. З верасня 1946 г. – студэнтка гістарычнага факультета Ленінградскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Жданава, які паспяхова скончыла ў 1951 г., атрымаўшы кваліфікацыю «Гісторык».

У Магілёўскім дзяржаўным педагогічным інстытуце працавала з 1 лістапада 1952 г. на пасадзе асістэнта кафедры марксізму-ленінізму. З верасня 1956 г. з увядзеннем ў вучэбны план курса «Гісторыя КПСС» праводзіла семінарскія заняткі і залікі, правярала контрольныя работы па дадзеным прадмеце на розных факультэтах інстытута. 1 верасня 1958 г. прызначана на пасаду загадчыка кабінета марксізму-ленінізму, з 16 кастрычніка 1960 г. – выкладчык кафедры марксізму-ленінізму. З 1 кастрычніка 1963 г. і да выхаду на пенсію 30 красавіка 1988 г. працавала старшим выкладчыкам кафедры гісторыі КПСС. Узнагароджана медалём «За доблесную працу». Мае шэраг публікаций па пытаннях падрыхтоўкі і выхавання кадраў кваліфікованых рабочых у БССР.





**Аліна Пракопаўна ВАРОНІНА (КУЦАКОВА).** Нарадзілася ў 1931 г. у г. Полацку ў сям'і служачых. У 1950 г пасля заканчэння сярэдняй школы ў г. Барысаве вучылася на гістарычным факультэце БДУ імя У.І. Леніна. У 1959 – 1963 гг. – аспірантка БДУ імя Ул.І. Леніна (спецыялізацыя – гісторыя КПСС).

У Магілёўскім педагогічным інстытуце працавала асістэнтам кафедры гісторыі КПСС (з 1963 г.); старшим выкладчыкам (з 1967 г.) і дацэнтам кафедраў гісторыі КПСС і навуковага камунізму, навуковага камунізму, паліталогіі (з 1972 па 2002 гг.). Кандыдацкую дысертацию абароніла ў 1969 г па тэме «Деятельность Коммунистической партии Белоруссии по повышению культурного уровня рабочего класса республики в годы пятой пятилетки (1951 – 1955 гг.)» у БДУ імя Ул.І. Леніна. Чытала курс лекций і вяла семінарская заняткі па навуковым камунізмам. У 1970-х гг. працавала дэканам філалагічнага факультэта. Аўтар некалькіх артыкуулаў, тэзісаў і метадычных дапамож-

нікаў па праблемах сацыялістычнай дэмакратыі.

Памерла ў 2002 г.

**Ганна Васільеўна НАЎНЫКА.** Нарадзілася ў 1924 г. у в. Гулевічы Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці ў сям'і служачых. Скончыла Гулевіцкую сяմядовую школу (1938 г.), Мазырскі мэдыцынскі тэхнікум (1940 г.). У пачатку Вялікай Айчыннай вайны была эвакуіравана і працавала фельчарам у гарадской лячбініцы г. Рцішчава Саратаўскай вобласці. У 1942 г. была мабілізавана ў Чырвоную Армію і да лістапада 1945 г. была старшай медыцynскай сястрой у вайсковай частцы № 23366. Узнагароджана медалямі «За абарону Сталінграда», «За абарону Каўказа», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Пасля вайны працавала інструктарам па кадрах Калінкавіцкага РК КП(б)Б, загадчыкам спецчасткі Калінкавіцкага райвыканкама, старшынёй раённай планавай камісіі Даманавіцкагарайкавета (1945 – 1951 гг.). З 1951 па 1953 вучылася ў Вышэйшай партыйнай школе пры ЦК КПБ. Да пераводу ў Магілёўскі дзяржаўны педагогічны інстытут працавала малодшым навуковым супрацоўнікам Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ, малодшым навуковым супрацоўнікам Партархіва ЦК КПБ (1953 – 1960 гг.).

У Магілёўскім педагогічным інстытуце працавала з 1960 г. (загадчыца кабінета марксізму-ленінізму, з 1968 г. – загадчыца кабінета філософіі і палітэканоміі). На выкладчыцкай працы была з 1970 па 1991 г. асістэнтам, а потым старшим выкладчыкам кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму, старши выкладчык кафедры палітычнай гісторыі. Займалася праблемамі методыкі выкладання гісторыі КПСС і палітычнай гісторыі.

Паводле «Пераліку спецыяльных дысцыплін для педагогічных спецыяльнасцяў з чатырохгадовым тэрмінам навучання» (люты 1964 г.) прадмет «Гісторыя КПСС» вызначаўся як спецыяльная дысцыпліна для ўсіх факультэтў, такім чынам кафедра гісторыі КПСС становілася агульнаінстытуцкай<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 381. – Арк. 3.

У 1964/1965 навучальным годзе кафедра гісторыі КПСС была ператворана ў кафедру гісторыі КПСС і навуковага камунізму. Гэта змена дыктувалася рагшэнням XXII з'езда КПСС і адпаведнымі загадамі Міністэрства вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай і прафесійнай адукацыі СССР (27 чэрвеня 1963 г.) і Міністэрства вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай і прафесійнай адукацыі БССР (22 жніўня 1963 г.) «Аб увядзенні выкладання ў ВНУ асноў навуковага камунізму»<sup>6</sup>.

Як адзначалася ў справаздачы кафедры за 1964/1965 навучальны год, «...у бягучым навучальным годзе курс «Асновы навуковага камунізму» упершыню чытаўся ў поўным аб'ёме» і «персанальных змен у складзе кафедры ў параўнанні з папярэднім вучэбным годам не адбылося»<sup>7</sup>. Вучэбныя даручэнні па асновах навуковага камунізму выконвалі дацэнт І.І. Сярова і старши выкладчык А.П. Кузакова. Па асобных тэмах курса для чытання лекцый былі запрошаныя кіруючыя партыйныя работнікі вобласці, у прыватнасці, сакратар Магілёўскага аблкама КПБ Н.Л. Сняжкова, першы сакратар Каstryчніцкага райкама КПБ г. Магілёва Б.П. Гардзееў, загадчык аддзела Ленінскага райкама КПБ г. Магілёва М.Н. Лошынц<sup>8</sup>.

У наступныя гады ў сувязі з адкрыццём новых факультэтаў, зменамі ў вучэбных планах змяняўся і склад выкладчыкаў кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму. У 1983/1984 вучэбным годзе на кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму працавалі 19 выкладчыкаў: прафесар, доктар навук І.І. Сярова; 11 кандыдатаў навук – дацэнтаў і старшых выкладчыкаў: Г.А. Баранаў, К.М. Бандарэнка, С.М. Бычок, А.П. Вороніна, У.А. Дайнека, Е.Т. Ларыёна, В.В. Лукша, М.Р. Лысенка, М.А. Малянок, А.Н. Маргуной, Р.В. Нікульшына; 3 старшыя выкладчыкі без навуковай ступені: Г.В. Наўныка, Г.С. Спешнева, Г.Л. Фурс; 4 асістэнты: А.М. Кулагіна, Р.Ф. Мяшкоў, В.І. Набелахаў, І.І. Таркан. Такім чынам, выкладчыкі, якія мелі навуковую ступень і званне, складалі 63,1 % ад агульнай колькасці членаў кафедры.

**Георгій Апанасавіч БАРАНАЎ.** Нарадзіўся ў 1937 г. у г. Бабруйск Магілёўскай вобласці ў сялянскай сям'і. У 1945 – 1952 гг. вучыўся ў Перавозскай сямігадовай школе, затым у Багушэвіцкай сярэдняй школе, якую скончыў у 1955 г. У 1955 – 1957 гг. вучыўся на харавым аддзяленні Гродзенскага кульгасветвучылішча. З 1961 па 1966 гг. – студэнт гісторычнага факультэта БДУ імя У.І. Леніна, дзе атрымаў кваліфікацыю «Гісторык». 8 снежня 1978 г. у Мінскім дзяржаўным педагогічным інстытуце абараніў кандыдатскую дысертацыю на тэму: «Деятельность Компартиі Беларуссии по повышению куль-



<sup>6</sup> Там жа. – Спр. 350. – Арк. 1.

<sup>7</sup> Там жа. – Спр. 391. – Арк. 11.

<sup>8</sup> Там жа. – Арк. 12-13.

турно-технического уровня рабочего класса в годы второй пятилетки». Апубліка-ваў шэраг работ па проблематыцы дысертациі.

У Магілёўскім дзяржаўным педагогічным інстытуце працаўаў са жніўня 1980 г. на пасадзе старшага выкладчыка кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму. З лютага 1988 г. – дацэнт кафедры гісторыі КПСС. У верасні 1991 г. быў абраны па конкурсе на пасаду старшага выкладчыка кафедры педагогікі.



**Уладзімір Аляксеевіч ДАЙНЕКА.** Нарадзіўся ў 1923 г. у сям'і служачых у в. Новы Юзін Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці. Скончыў Чачэвіцкую сямігадовую школу (1938 г.), першы курс Магілёўскага педагогічнага вучылішча (1941 г.), гістарычны факультэт Магілёўскага педагогічнага інстытута (1949 г.). У 1949 г. працаўаў выкладчыкам кафедры ўсебальнай гісторыі, з 1950 па 1952 гг. – выкладчыкам кафедры марксізму-ленізму Магілёўскага педагіністута, затым перайшоў на выкладчыцкую працу ў БСГА. З 1957 г. на партыйнай работе (другі сакратар Горацкага РК КПБ, загадчык аддзела школ і ВНУ Магілёўскага АК КПБ, намеснік старшыні Магілёўскага абльвыканкама). У 1980 г. вярнуўся на выкладчыцкую працу ў Магілёўскі педагогічны інстытут. Працаўаў ст. выкладчы-

кам, а затым дацэнтам кафедры гісторыі КПСС і кафедры палітычнай гісторыі. У 1991 г. звольнены па ўласным жаданні ў сувязі са скасаваннем кафедры палітычнай гісторыі.

У 1974 г. абараніў кандыдацкую дысертацию па гісторыі КПСС. Аўтар кнігі «Ленінский призыв в Коммунистическую партию: на примере Компартии Белоруссии» (1975) і больш за 80 артыкулаў. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны (куля-мётчык партызанскага атрада, затым палка). Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалём «Партызану Вялікай Айчыннай вайны» I ступені і іншымі ўрадавымі ўзнагародамі.



**Вадзім Васільевіч ЛУКША.** Нарадзіўся ў 1926 г. у сям'і сялян у Тарасавічы Вілейскага раёна Мінскай вобласці. У 1939 г. скончыў польскую пачатковую школу ў в. Спяглы Вілейскага раёна, у гады вайны – Куранецкую сярэднюю школу, у 1948 г. – Пастаўскую педагогічнае вучылішча, у 1958 г. – Вышэйшую партыйную школу пры ЦК КПБ. Працаўаў дырэктарам Талубскай сямігадовой школы Вілейскага раёна Мінскай вобласці, лектарам Вілейскага гаркама партыі і райкама партыі ў г. п. Крупкі Мінскай вобласці. З 1966 па 1991 гг. працаўаў асістэнтам, старшим выкладчыкам, дацэнтам кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму, кафедры палітычнай гісторыі. Чытаў лекцыі і праводзіў семінарскія заняткі па гісторыі КПСС і палітычнай гісторыі XX стагоддзя. Кандыдацкую дысертацию абараніў у 1974 г. у БДУ імя У.І. Леніна па тэме «Деятельность Компартии Беларуси по идеиному воспитанию тружеников села в годы семилетки (1959 – 1965 гг.)». Аўтар публікаций у рэспубліканскіх і абласных выданнях па проблемах камуністычнага выхавання моладзі і масава-палітычнай працы ў юнацтве.

**Міхась Андрэевіч МАЛЯНОК.** Нарадзіўся ў 1936 г. у в. Вялікі Бор Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці ў сям'і сялян. Пасля заканчэння Велікаборскай няпоўнай сярэдняй школы вучыўся ў Рэчыцкім педагогічным вучылішчы (1952 – 1956 гг.). У 1956 – 1959 гг. служыў у Савецкай Арміі. Скончыў гістарычны факультэт і аспірантуру БДУ імя У.І. Леніна (1959 – 1967 гг.). Пераможца Рэспубліканскага конкурсу маладых навукоўцаў па грамадскіх навуках у 1969 г. Кандыдат філософскіх навук. Дысертационо абараніў у 1969 г. па тэме «Преодоление классовых отличий в процессе строительства коммунизма (на материалах БССР)». У 1972 г. зацверджаны ў званні дацэнта па кафедры навуковага камунізму.



У Магілёўскім педагогічным інстытуце працаваў з 1967 па 2000 гг. на кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму (старшы выкладчык, дацэнт), кафедры тэорыі сацыялізму (дацэнт, загадчык кафедры), кафедры паліталогіі (загадчык кафедры, дацэнт). З 1972 па 1979 гг. працаваў дэканам факультэта педагогікі і методыкі пачатковага навучання. Аўтар шматлікіх публікаций па праблемах сацыяльнай структуры грамадства, у тым ліку вучэнага дапаможніка па паліталогіі.

Памёр у 2000 г.

**Аляксандр Нікіфаравіч МАРГУНОЎ.** Нарадзіўся ў 1949 г. у г. Магілёве ў сям'і служачых. Скончыў СШ №1 г. Магілёва (1966 г.), гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута (1970 г.). З верасня 1970 па снежань 1972 гг. працаваў на пасадзе загадчыка кабінета палітэканоміі і філософіі МДПІ імя А.А. Куляшова, потым быў пераведзены на пасаду асістэнта кафедры гісторыі КПСС Магілёўскага машынабудаўнічага інстытута. З 1976 па 1979 гг. вучыўся ў аспірантуры БДУ імя У.І. Леніна па спецыяльнасці «Гісторыя КПСС». Па прадстаўленні Міністэрства адукацыі БССР у 1979 г. быў залічаны старшим выкладчыкам кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму МДПІ імя А.А. Куляшова.



Кандыдацкую дысертацию абараніў у БДУ імя У.І. Леніна ў 1980 г. Званне дацэнта прысвоена ў 1985 г. З 1982 г. працаваў дацэнтам кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму, кафедры гісторыі КПСС, кафедры палітычнай гісторыі. З 1984 па 1988 гг. быў дэканам педагогічнага факультэта. З 1993 па 2000 гг. – дацэнт кафедры гісторыі і культуры Беларусі. Аўтар некалькіх публікаций па праблемах гісторыі і методыкі выкладання грамадазнаўчых дысцыплін.

**Рыма Віктараўна НІКУЛЬШЫНА.** Нарадзілася ў 1941 г. на ст. Раёўка БАССР у сям'і рабочых. Пасля заканчэння Раёўскай сярэдняй школы вучылася на



геаграфічным факультэце Пермскага дзяржаўнага універсітэта (1958 – 1963 гг.). Працавала настаўнікам сярэдняй школы (1963 – 1968 гг.); загадчыкам сектара сацыялагічнай лабараторыі Пермскага універсітэта (1968 – 1970 гг.); старшым выкладчыкам і дацэнтам Пермскага фармакалагічнага інстытута (1970 – 1982 гг.). Кандыдацкую дысертацию абараніла ў 1974 г. ва Уральскім дзяржаўным універсітэце, у 1978 г. атрымала званне дацэнта.

У Магілёўскім педагогічным інстытуце працавала з 1982 г. дацэнтам кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму, навуковага камунізму, тэорыі сацыялізму. Аўтар некалькіх публікацый па праблемах экалагічнага выхавання і развіцця сацыяльной сферы.

Памерла ў 1994 г.

**Галіна Лакціёнаўна ФУРС.** Нарадзілася ў 1939 г. у в. Церабель Рудзенскага раёна Мінскай вобласці ў сям'і вайскоўца. Пасля заканчэння Перажырскай сярэдняй школы паступіла ў Мінскі педагагічны інстытут імія А.М. Горкага (1956 – 1961 гг.). Працавала настаўнікам гісторыі, беларускай і рускай мовы ў Асавецкай і Савіцкай сярэдніх школах, з 1965 па 1966 гг. была дырэкторам Гарэліцкай восьмігадовай школы Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці. У 1966 г. прынята на пасаду старшага лабаранта кафедры марксізму-ленінізму Магілёўскага педінстытута. З 1968 па 1977 гг. працавала загадчыкам кабінета кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму. У 1977 г. была абрана асістэнтам кафедры гісторыі КПСС, а потым кафедры палітычнай гісторыі і працавала на гэтай пасадзе да скасавання кафедры палітычнай гісторыі ў 1991 г. Да выхаду на пенсію (з 1991 па 1999 гг.) працавала асістэнтам кафедры гісторыі і культуры Беларусі і намеснікам дэкана факультэта фізвыхавання па выхаваўчай працы (з 1989 па 1999 гг.). Аўтар некалькіх метадычных дапаможнікаў для семінарскіх заняткаў па курсе гісторыі КПСС.

**Алена Міхайлаўна КУЛАГІНА.** Нарадзілася ў 1956 г. у г. Мінску ў сям'і служачых. Скончыла сярэднюю школу № 4 г. Мінска у 1974 г., гістарычны факультэт Магілёўскага педагогічнага інстытута у 1978 г., аспірантуру па кафедры гісторыі КПСС БДУ імя У.І. Леніна ў 1984 г. З 1978 па 1991 гг. працавала асістэнтам на кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму і кафедры палітычнай гісторыі. Працавала над кандыдацкай дысертаций на тэму «Партыйнае кіраўніцтва інтэрнацыяналым выхаваннем моладзі». Па тэме дысертацийнага даследавання апубліковала некалькі артыкулаў.

**Рыгор Філіповіч МЯШКОЙ.** Нарадзіўся ў 1922 г. у в. Лазы Дземянскага раёна Смаленскай вобласці РСФСР. У 1939 г. скончыў СШ № 428 г. Масквы. З 1940 па 1970 гг. служыў ў Савецкай Армії.



Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Ваяваў на Калінінскім, Волхавскім і III Прыбалтыйскім фронтах. Узнагароджаны ордэнам «Чырвонай Зоркі» і 10 медалямі, у тым ліку – «За баявыя заслугі».

У Магілёўскім педагогічным інстытуце працаўаў з 1973 па 1989 гг. асістэнтам кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму, кафедры навуковага камунізму. Аўтар некалькіх тэзісаў і артыкулаў, метадычных дапаможнікаў для семінарскіх заняткаў па курсе навуковага камунізму.

**Іван Іванавіч ТАРКАН.** Народзіўся ў 1952 г. у в. Казулічы Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці. У 1969 г. скончыў Лабоніцкую сярэднюю школу Кіраўскага раёна, у 1978 г. – філософскі факультэт Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава, у 1982 г. – аспірантуру МДУ імя М.В. Ламаносава па кафедры гісторыі філософіі. Кандыдацкую дысертацыю па тэме «Філософскае наследие Розы Люксембург» абараніў у 1984 г.

У Магілёўскім педагогічным інстытуце працаўаў з 1983 па 1996 гг. на кафедрах гісторыі КПСС і навуковага камунізму, навуковага камунізму, тэорыі сацыялізму, філософіі. Аўтар некалькіх артыкуалаў.



На кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму чыталіся курсы гісторыі КПСС (120, 170 і 200-гадзінныя праграмы); навуковага камунізму (80 і 140-гадзінныя праграмы); гісторыі міжнароднага камуністычнага руху (80 гадзін); 2 спецкурсы па гісторыі КПСС і 3 спецкурсы па навуковым камунізмам. Працаўалі 2 секцыі: гісторыі КПСС (кіраўнік – дацэнт М.Р. Лысенка) і навуковага камунізму (кіраўнік – дацэнт М.А. Малянок).

Выкладчыкі кафедры паспяхова займаліся навукова-даследчай работай. За 1983/1984 навучальны год была падрыхтавана і здадзена ў друк манаграфія дац. М.А. Малянка «Развитие и сближение классов»; вышлі ў свет 3 падручнікі і вучэбна-метадычных дапаможнікі і 13 артыкулаў. І.І. Таркан абараніў кандыдацкую дысертацыю. Выкладчыкі кафедры ўдзельнічалі ў працы 12 Усесаюзных, рэспубліканскіх і гарадскіх канферэнций<sup>1</sup>.

У 1984 г. адбылася яшчэ адна рэарганізацыя кафедры. На падставе загада міністра асветы БССР М.Г. Мінкевіча ад 11 мая 1984 г. (№ 95) «Аб арганізацыі новых кафедраў у Мінскім, Магілёўскім, Брэсцкім педінстытутах у 1984/1985 навучальным годзе» на базе кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму МДПІ імя А.А. Куляшова ствараліся кафедра гісторыі КПСС і кафедра навуковага камунізму. Гэтае рашэнне было прынята з улікам «прапаноў Саветаў Мінскага, Магілёўскага і Брэсцкага педінстытутаў, накіраваных на паляпшэнне вучэбнай, метадычнай і навукова-даследчай работы»<sup>2</sup>. Загадчыкам кафедры гісторыі КПСС быў абраны дацэнт М.Р. Лысенка, а загадчыкам кафедры навуковага камунізму – прафесар І.І. Сярова.

<sup>1</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 878. – Арк. 200- 219.

<sup>2</sup> Там жа. – Спр. 907. – Арк.63.

У другой палове 1980-х гадоў усе грамадазнаўчыя кафедры сутыкнуліся са значнымі цяжкасцямі. Сярод найбольш важных праблем – адсутнасць новых праграм, вучэбных планаў і вучэбных дапаможнікаў, супярэчлівасць навуко-вых ацэнак дзейнасці партыі ў 1930 – 1940-х гадах і, так званага, «застойнага перыяду».

На кафедры гісторыі КПСС МДПІ імя А.А. Куляшова ў 1988/1989 навучальным годзе працавалі 14 выкладчыкаў: 7 дацэнтаў, 2 старшыя выкладчыкі і 5 асістэнтаў (2 з іх – на 0,5 стаўкі). Змены ў грамадстве патрабавалі зменаў і у выкладанні грамадскіх дысцыплін. Выкладчыкі кафедры імкнуліся данесці да студэнтаў новыя пункты погляду, новыя ацэнкі падзеяў і асоб; шырокая выкарыстоўваліся новыя формы працы: малыя групы, канферэнцыі, круглыя сталы, дыспуты, вечары пытанняў і адказаў, дыскусійны клуб «Палеміст»; рэкамендавалі студэнтам артыкулы з папулярных у тых гадах выданняў: «Іншага не дадзена», «Гісторыкі спрачаюцца» і інш. Аднак радыкальных змен у выкладанні грамадазнаўчых дысцыплін не адбылося, і ў 1988/1989 навучальным годзе гісторыя КПСС чыталася студэнтам усіх факультэтаў апошні год<sup>3</sup>.

Загадам старшыні Дзяржкамітэта ССРР па народнай адукацыі Г.А. Ягодзіна ад 22 жніўня 1989 г. (№ 685) «Аб перабудове выкладання грамадскіх навук у вышэйшых навучальных установах краіны» ў вучэбныя планы ВНУ ў якасці абязвязковых прадметаў уводзіліся «Сацыяльна-палітычная гісторыя XX стагоддзя», «Філософія», «Палітычная эканомія», «Праблемы тэорыі сучаснага сацыялізму». Прадпрымалася гэта з мэтай вызвалення грамадазнаўчай адукацыі ад ранейшай ідэалагічнай аднабаковасці. ВНУ павінны былі «пераходзіць на новую структуру выкладання па меры распрацоўкі вучэбных праграм, лекцыйных курсаў, перападрыхтоўкі выкладчыкаў»<sup>4</sup>.

Кафедра гісторыі КПСС МДПІ імя А.А. Куляшова была ператворана ў кафедру палітычнай гісторыі. У сувязі з планавым пераходам на выкладанне курса «Палітычнай гісторыі» выкладчыкі кафедры ў лістападзе 1989 г. былі размеркаваны па пяці праблемных групах на чале з вядучымі дацэнтамі для падрыхтоўкі тэкстаў лекцый і метадычных дапаможнікаў па ўсіх тэмах курса палітычнай гісторыі. Да канца 1989/1990 навучальнага года былі падрыхтаваны рабочыя праграмы, тэксты лекцый, планы семінарскіх заняткаў, тэматыка контрольных работ, тэрміналагічны слоўнік-даведнік па палітычнай гісторыі, складзены пытанні для бягучых залікаў і іспытаяў.

З 1 верасня 1990 г. кафедра палітычнай гісторыі ажыццяўляла выкладанне па дзвюх дысцыплінах – «Гісторыя КПСС» на гістарычным факультэце і «Палітычнай гісторыі» на астатніх шасці факультэтах інстытута. На кафедры працавалі 13 выкладчыкаў, з іх 8 кандыдатаў навук, дацэнтаў: К.М. Бандарэнка (заг. кафедры), Г.А. Баранаў, С.М. Бычок, У.А. Дайнека, В.В. Лукша, М.Р. Лысенка,

<sup>3</sup> ДАМВ. – Фонд 927. – Воп. 1. – Спр. 1098. – Арк. 6-8.

<sup>4</sup> Там жа. – Спр. 1090. – Арк. 71.

А.Н. Маргуноў, Т.У. Апіок; старшы выкладчык М.К. Шылка; 4 асістэнты: А.М. Кулагіна, Г.В. Наўныка, Н.Ю. Токава, Г.Л. Фурс<sup>5</sup>.

У 1991 г. ва ўмовах атрымання Рэспублікай Беларусь дзяржаўнага суверэнітэту адбыліся змены ў выкладанні грамадскіх дысцыплін у ВНУ краіны, у прыватнасці, скосоўваліся кафедры палітычнай гісторыі. Адпаведныя змены адбыліся і ў Магілёўскім дзяржаўным педагогічным інстытуце імя А.А. Куляшова. Выкладчыкі кафедры пасля перападрыхтоўкі былі пераведзены на спецыяльныя кафедры гітарычнага факультэта.

---

<sup>5</sup> Там жа. – Спр. 1137. – Арк. 1-4.



# КАФЕДРА ЎСЕАГУЛЬНАЙ ГІСТОРЫИ





Пра пачатак выкладання гісторыі замежжа ў Магілёўскім педінстытуце вядома вельмі мала. Мяцовых спецыялістаў не было, а з 1930 г. была запрошана спецыяліст па гісторыі Захаду з Мінска дацэнт Х.С. Лібман, якая потым вярнулася ў Інстытут гісторыі Беларускай акадэміі навук. У 1932 г. гісторыю Захаду выкладаў магілёўскі лектар Л.М. Шыдлоўскі. Але, як адзначалася ў дакументах, навуковай працы ён не вёў. У тых ж часы асноўным выкладчыкам па адзначанай дысцыпліне была Камарова. Але яна прыезджала з Ленінграда на 4-5 дзён і вычытвала 30 вучэбных гадзін. Астатнія заняткі па курсе праводзіў іншы выкладчык. Аднак адбывалася гэта нерэгулярна. У 1934/1935 навучальным годзе вывучэнне сусветнай гісторыі было наогул сарвана праз адсутнасць выкладчыка. Яшчэ горшая сітуацыя склалася ў 1936 – 1938 гг., калі, у тым ліку праз рэпрэсіі, на гістфаку не хапала выкладчыкаў.

Вайна, вядома, спыніла работу інстытута. Пасля вызвалення, ужо ў 1944 г., заняткі былі адноўлены, у тым ліку на гістарычным факультэце. Была створана аб'яднаная кафедра гісторыі, якую ўзначаліў старшы выкладчык М.В. Бараноўскі. У 1946 г. яго змяніў А.Ф. Мартынаў. Кафедра складалася з 6 супрацоўнікаў, двое з якіх адначасова з'яўляліся сумышчальнікамі на іншых кафедрах інстытута. Трэба зазначыць, што кваліфікацыя тагачасных выкладчыкаў была невысокай – на гістфаку не было ніводнага дацэнта. Курс новай гісторыі забяспечваў старшы выкладчык І.С. Чарны, аспірант-завочнік Маскоўскага ўніверсітета, які працаваў над кандыдацкай дысертацыяй «Роль германскай дипломатии в развязывании русско-японской войны». Гісторыю сярэдніх вякоў выкладаў мяццовы настаўнік А.І. Ахраловіч.

Перад 1946/1947 навучальным годам да працы ўдалося прыцягнуць спецыяліста па гісторыі старажытнага свету **А.І. Казлова** з Мінска і выкладчыка новай гісторыі Усходу В.А. Руміна, дактаранта з Москвы. З іх прыездам і была створана кафедра ўсеагульной гісторыі ў складзе 4 супрацоўнікаў. Узначаліў яе адзіны штатны выкладчык – згаданы А.І. Ахраловіч. Астатнія працавалі «наездамі» і ў справаздачы за адзначаны навучальны год было запісаны: «па сутнасці кафедры няма». Спраба выйсці з такога стану за кошт выпускніка гістфака не была ўдалай, бо той выбраў кафедру гісторыі СССР.

**Аляксандр Ільіч КАЗЛЮ** нарадзіўся ў 1912 г. у в. Цінькава Крычаўскага р-на Магілёўскай вобласці у сялянскай сям'і. У 1930 г. скончыў школу сялянскай моладзі. Улетку 1930 г. праслушаў кароткатэрміновыя курсы настаўнікаў пачатковых школ.

Працаваў у школе і завочна вучыўся ў Віцебскім педінстытуце. У 1933 г. скончыў 2 курсы. У 1930 – 1933 гг. загадаваў пачатковай вясковай школай. У 1933 – 1934 гг. – дырэктар няпоўнай сярэдняй школы в. Макаёў Крычаўскага р-на Магілёўскай вобл.

У 1934 – 1938 гг. – вучоба на гістарычным факультэце МПІ, атрымаў дыплом з адзнакай. У 1936 – 1938 гг. – асістэнт педінстытута. Затым, у 1938 – 1941 – аспірант БДУ.



1941 – 1945 гг.– удзельнічаў у Вялікай Айчыннай вайне, быў камандзірам разведбатальёна.

З 1945 г.– навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі АН БССР. У 1946 г. залічаны на пасаду в. а. дацэнта кафедры гісторыі па спецыяльнасці «Стараражытная гісторыя». У 1948 г. – часова в. а. загадчыка кафедры ўсеагульной гісторыі. У 1950 г. абараніў кандыдацкую дысертацию «Законы 12 таблиц». З 1949 па 1950 г. – працаўваў па сумяшчальніцтве на кафедры ўсеагульной гісторыі. Затым пераехаў у г. Мінск.

Усё ж з 1947 г. кадравае пытанне на кафедры пачало вырашацца. У якасці сумяшчальнікаў да працы прыступілі 3 кандыдаты гістарычных навук: спецыялісты па новай гісторыі з ленінградскага ўніверсітэта, дацэнты І.Г. Грутніна і М.Б. Рабіновіч, а таксама медыяйвіст Б.А. Рам. На кафедры пачалі працаўваць 2 асістэнты: П.С. Кантроўскі і **Г.І. Якутовіч**. Аднак з’ехаў з Магілёва загадчык кафедры А.І. Ахраловіч, а І.С. Чарны паступіў у аспірантуру. Праблему са спецыялістамі авбастрала новая хвалі рэпрэсій – «барацьба з касмапалітызмам і нізкапаклонствам перад Захадам». Прафесара В.А. Руміна абвінавацілі ў tym, што яго лекцыі наслілі апалітычныя характеристыкі, што «курс новай гісторыі Усходу тав. Румін выкладаў адварвана ад гісторыі СССР». Больш магілёўскія студэнты не слухалі лекцыі маскоўскага усходазнаўца.



**Гаўрыл Іванавіч ЯКУТОВІЧ** нарадзіўся ў 1900 г. у Гомельскай вобласці ў сялянскай сям'і.

Ужо з юнацкіх гадоў звязаў свой лёс з педагогічнай дзеяйнасцю. У 1916 г., пасля заканчэння школы атрымаў званне настаўніка школы граматы. Тады ж паступіў у Рагачоўскую настаўніцкую семінарню, рэарганізаваную ў педтэхнікум і скончыў яго ў 1921 г. Затым выкладаў у 7-гадовых школах на Гомельшчыне. У 1924 – 1928 гг. вучыўся на гістарычным факультэце БДУ. Пасля яго заканчэння выкладаў грамадзазнаўчыя дысцыпліны ў Магілёўскім медтэхнікуме, затым курс гісторыі СССР у Магілёўскім палітасветніцкім інстытуце. У 1933 – 1934 гг. працаўваў дырэктарам сярэдняй школы і кіраваў педагогічнымі курсамі ў г. Дуброўна Віцебскай вобласці, затым – інструктар-метадыст Віцебскага гарана. У перадваенныя гады – кіраўнік педпрактыкі і асістэнт ў педагогічным і настаўніцкім інстытутах Віцебска.

З 1945 г. – метадыст па гісторыі Інстытута ўдасканалення настаўнікаў у г. Магілёве. З 1947 г. па сумяшчальніцтве – выкладчык методыкі гісторыі на кафедры ўсеагульной гісторыі Магілёўскага педінстытута. З 1963 г. залічаны на пасаду старшага выкладчыка кафедры ўсеагульной гісторыі і аж да выходу на пенсію ў 1974 г. выкладаў гісторыю старажытнага свету. Заўсёды спакойны, ураўнаважаны. Дзякуючы доўгай педагогічнай дзеяйнасці ў школах меў асаблівы падыход да першакурснікаў і карыстаўся іх павагай.

Новым загадчыкам кафедры ў 1947 г. стаў А.І. Казлоў. Але кафедра ўсё роўна на 70 % складалася з сумяшчальнікаў. Калі вучэбны план выконваўся, з навуковай працай справы ішлі горш: сумяшчальнікі праводзілі яе па асноўных

месцах работы, а тыя, хто працаваў на пастаяннай аснове, былі параўнальна маладымі і не паспелі яшчэ вызначыцца з навуковай праблематыкай.

У 1948/1949 навучальным годзе для чытання курса гісторыі сярэдніх вякоў замест Б.А. Рама быў запрошаны старшы выкладчык М.Ф. Галаванаў, які закончыў аспірантуру і працягваў працу над тэмай «Кальвінізм у Малой Польшчы ў эпоху рэвалюцыйнага руху». Пазней гэтая тэма трансфармавалася ў «Класы і класавая барацьба ў Вялікім княстве Літоўскім у перыяд Рэформацыі». Але адначасова з кафедры зволыніўся Г.І. Якутовіч. З гэтага ж года на кафедры стаў выкладацца курс савецкай і замежнай археалогіі, які пачаў чытаць кандыдат гістарычных навук, дацэнт У.Г. Тарасенка. Склад кафедры (6 чалавек) амаль адпавядаў неабходнаму штатнаму раскладу (7 чалавек). Аднак, праз вялікую колькасць сумяшчальнікаў рэгулярна склікаць кафедру было складана.

У 1949/1950 навучальным годзе на кафедры працавалі старшыя выкладчыкі А.І. Казлоў, М.Ф. Галаванаў, У.А. Дайнека і кандыдат гістарычных навук **У.М. Хайцман**. Цікава, што ўсе яны працавалі над дысертациямі, прычым У.М. Хайцман – над доктарскім даследаваннем «Дыпламатычная барацьба ва-кол праблемы раззбираення паміж першай і другой сусветнымі войнамі (1919 – 1934 гг.)». Аднак, працуючы па асноўным месцы ў рэдакцыі «Дыпламатычнага слоўніка» у Маскве, адразу пасля прыезду ў Магілёў У.М. Хайцман папярэдзіў, што пастаянна працаваць у інстытуце не збіраецца.

**Віктар Майсеевіч ХАЙЦМАН**. Народзіўся ў 1919 г. у г. Екацярынаслабуд (Днепрапрэсцірск). Затым пераехаў у Маскву, дзе ў 1937 г. закончыў школу і паступіў на гістарычны факультэт МДУ імя М.В. Ламаносава, які скончыў з адзнакай ў 1941 г. У 1942 – 1943 гг. – інструктар аддзела пропаганды і агітацыі ЦК УЛКСМ. Затым – выкладчык кафедры ўсеагульнай гісторыі Ташкенцкага педінстытута. Адначасова вучыўся ў аспірантуры інстытута Сусветнай гаспадаркі і сусветнай эканомікі АН СССР. Па яе заканчэнні у 1947 г. абараніў кандыдатскую дысертацию і год працаваў в.а. дацэнта кафедры краіна-знаўства Маскоўскага інстытута замежных моў. Затым на тых жа пасадах у МДУ імя М.В. Ламаносава, Яраслаўскага педінстытута і Арэхава-Зуеўскага настаўніцкага інстытута. З 1949 г. пачаў працаваць у Магілёўскім педінстытуце старшым выкладчыкам кафедры ўсеагульнай гісторыі. Чытаў курсы па навейшай гісторыі, новай і навейшай гісторыі краін замежнага Усходу, спецкурсы і спецсемінары па навейшай гісторыі. У 1954 – 1955 гг. працаваў сумяшчальнікам наездамі з Масквы. Затым канчаткова зволыніўся.

Акрамя нестабільнага складу і недахопаў профільных спецыялістаў, праблемай кафедры з'яўлялася амаль поўная адсутнасць падручнікаў. У 1950 г. у бібліятэцы інстытута па гісторыі Старажытнага Усходу было 20 падручнікаў, па гісторыі Старажытнай Грэцыі – 2 падручнікі, па гісторыі Старажытнага Рыма – 5. Па астатніх прадметах кафедры падручнікаў не было наогул. Усё гэта абу-



моўлівала вялікую вучэбную нагрузкы выкладчыкаў, што яшчэ больш абмяжоўва-ла іх у магчымасцях павышэння кваліфікацыі. Таму кафедры штогод указывала-ся на нізкі ўзровень навукова-даследчай дзеянасці. Але кваліфікаваныя вык-ладчыкі звычайна не затрымліваліся, што было наогул характэрна для рэгія-нальных ВНУ. Так, з 1950/1951 навучальнага года пасля абароны дысертацыі з інстытута звольніўся А.І. Казлоў, на кафедру прыйшла новая загадчыца – стар-ши выкладчык **К.Я. Міхайлова**. Акрамя таго, з кафедры сышоў і У.А. Дайнека, які перакваліфікаваўся ў выкладчыка марксізму-ленінізму. У выніку на ка-федры засталіся толькі 3 асноўныя выкладчыкі. Не змяніла сітуацыю старши выкладчык М. Крысько, якая прыехала ў 1952 г. з Кабардынскага педінстытута (г. Нальчиц). Яна вывучала ролю Камінтарна ў бальшавіцкай асноўных каму-ністычных партый Еўропы, але не пакінула прыкметных слядоў у гісторыі ка-федры, бо звольнілася на наступны год.



**Клаўдзія Ягораўна МІХАЙЛАВА**. Нарадзілася ў 1910 г. у в. Слізнева Нарафамінскага р-на Маскоўскай вобл. У 1921 – 1930 гг. працавала ткачыхай на ткацкай фабрыцы г. Друза Маскоўскай вобл. Затым – курсантка, выкладчыца і загадчыца аблпрафшколы. У 1937 – 1946 гг. – старши вык-ладчык гісторыі Сярэднявечча Комі дзяржаўнага педінсты-тута (г. Сыктывкар). Потым год на аналагічнай пасадзе пра-цавала ў Бранскім педінстытуце. У 1950 г. была залічана на пасаду старши выкладчыка кафедры ўсеагульной гісторыі Магілёўскага педінстытута, выкладала гісторыю сярэдніх вякоў. З 1951 і да 1957 г. выконвала абавязкі загадчыцы ка-федры ўсеагульной гісторыі. У 1954 – 1957 – завочна вучы-лася ў аспірантуры БДУ, тэма дысертацыі «Адносіны Расіі з Аўстрый у другой палове XVII ст.» У 1957 – 1965 гг. – старши выкладчык кафедры ўсеагульной гісторыі. Пасля

с выходу на пенсію, у 1966 – 1973 гг. – працавала на кафедры на ўмовах пагадзіннай аплаты – праводзіла заняткі са студэнтамі-завочнікамі па гісторыі сярэдніх вякоў. Уз-нагароджана медалём «За працоўную доблесць у перыяд Вялікай Айчыннай вайны».

Спрыяла інтэнсіфікацыі навуковай працы на кафедры з'яўленне ў 1953 г. «Навуковых запісак Магілёўскага педагогічнага інстытута». Усе выкладчыкі павінны былі там публікавацца, але са складу кафедры змог гэта зрабіць толькі В.М. Хайцман, які падаў артыкул «Барацьба СССР за мір у падрыхтоўчай камісіі па раззбраенні (1927 – 1930 гг.)». У другі выпуск ён таксама падрыхтаваў арты-кул – «Дыпламатычная барацьба вакол праблемы раззбраення у 1931», але ён не быў апублікаваны.

Некаторае паляпшэнне сітуацыі пачало назірацца з 1953/1954 навучальн-ным годзе. Кафедра папоўнілася выпускніцай інстытута, выкладчыкам новай гісторыі – А. Бровікавай, а ў пачатку 1954 г. выпускніцай аспірантуры Ленінград-скага універсітэта, спецыялістам па новай гісторыі – **В.М. Пушавай**. Кафедра вырасла да 5 чалавек. Аднак да ператварэння яе ў рэальны навуковы цэнтр па вивучэнні ўсеагульной гісторыі было яшчэ далёка. Усе сілы старых выкладчы-

каў па-ранейшаму ішлі на «дапрацоўкі» лекцыі у адпаведнасці з рашэннямі XIX з’езда КПСС і апошнімі працамі І.В. Сталіна па мовазнаўстве, а маладыя яшчэ асвойвалі свае курсы. Але і ў такіх умовах пры кафедры быў створаны першы ў яе гісторыі студэнцкі навуковы гуртак пад кіраўніцтвам В.М. Хайцмана.

**Вераніка Мікалаеўна ПУШАВА.** Нарадзілася ў 1922 г. у г. Чэбаксары Чувашскай АССР ў сям’і службоўца. Скончыла ў 1941 г. школу ў г. Ленінградзе. У чэрвені 1941 г. уступіла ў рады Добраахвотнай медыка-санітарнай жаночай дружыны батальёна супрацьпаветранай абароны, з канца верасня 1941 г. вучылася на гістарычным факультэце Ленінградскага ўніверсітэта да яго эвакуацыі ў лютым 1942 г. У жніўні 1942 г. была мабілізавана ў якасці радавога байца СПА. У 1944 г. дэмабілізавалася па стане здароўя. У верасні 1945 г. адноўлена ва ўніверсітэце на другі курс. Пасля заканчэння ўніверсітэта, у 1950 – 1953 гг. займалася ў аспірантуры ЛДУ па спецыяльнасці «Новая гісторыя паўднёвых і заходніх славян» і працавала над дысертаций «Антынародная внутренняя политика так называемой «Демократической партии» в Болгарии (октябрь 1908 – март 1911 г.)». Абараніла яе ў 1953 г. Пасля прысуджэння навуковай ступені кандыдата гістарычных навук у 1954 г. прызначана старшим выкладчыкам кафедры ўсеагульной гісторыі МДПІ. Выкладала на гэтай пасадзе новую гісторыю Захаду да выхаду на заслужаны адпачынак у 1981 г. Узнагароджана медалём «За абарону Ленінграда».



У жніўні 1954 г., незадоўга да пачатку навучальнага года, быў звольнены Н.Ф. Галаванаў і адкамандзіраваны ў распараджэнне міністра адукацыі БССР, а на яго месца з 1 верасня прыйшла кандыдат гістарычных навук В.І. Гарамыкіна. Яна пачала выкладаць старажытную гісторыю і археалогію. Сумесна з іншымі маладымі супрацоўнікамі – В.М. Пушавай і В.М. Хайцманам – яна актыўна ўключылася ў навуковае жыццё інстытута. Менавіта яны пісалі артыкулы ў «Навуковыя запіскі», выступалі на навуковых канферэнцыях, кіравалі навуковымі студэнцкімі гурткамі.

У 1955/1956 навучальным годзе на кафедры адбыліся пазітыўныя змены. На ёй зноў працавалі 6 чалавек. На замену В.М. Хайцману на кафедру былі прыняты кандыдаты гістарычных навук **Р.Я. Рыер** (з верасня) і Р. Кручок (са снежня). Першы чытаў навейшую гісторыю, другі – новую. Аднак з двух толькі Р.Я. Рыера можна было лічыць спецыялістам па ўсеагульной гісторыі, бо ён спецыялізіраваўся па гісторыі Усходняй Пруссіі XIII – XIV стст. Р. Кручок жа займаўся гісторыяй сярэднявечнага Магілёва. Але ўвогуле на кафедры працавалі ўжо 4 кандыдаты навук і яшчэ двое – загадчыца К.Я. Міхайлава і асістэнт А. Бровікава здавалі кандыдацкія мінімумы.

Але ў наступным навучальным годзе кадравыя праблемы ўзнавіліся. У пачатку года, пасля накіравання ў аспірантуру А. Бровікавай і пераходу на

кафедру гісторыі СССР Р. Кручка, на кафедры зноў засталіся 4 чалавекі: в. а. загадчыка К.Я. Міхайлава, старшыя выкладчыкі В.М. Пушава, В.І. Гарамыкіна і Р.Я. Рыер. Усе яны працавалі над сваімі ранейшымі навуковыми тэмамі, толькі К.Я. Міхайлава спыніла амаль дзесяцігадовую безвыніковую працу па даследаванні расійска-аўстрыйскіх адносін другой паловы XVII ст. Разам з тым, Р.Я. Рыерам і В.М. Пушавай на факультэце была праведзена студэнцкая навуковая канферэнцыя «Барацьба за сацыялізм у ўральскіх краінах народнай дэмакратыі».



**Рыгор Якулевіч РЫЕР.** Нарадзіўся ў 1912 г. у г. Мінску ў сям'і кавала. У 1928 г. скончыў сямігодку. Працаваў у Белдзяржкіно. У 1930 – 1932 гг. вучыўся на рабфаку пры інстытуце кінематаграфіі ў Маскве. Затым, у 1935 – 1939 гг. – вучоба на гістарычным факультэце Мінскага педінстытута імя А.М. Горкага. Інстытут закончыў з адзнакай і паступіў у аспірантуру БДУ па кафедры гісторыі сярэдніх вякоў. Восенню 1939 г. быў прызваны ў Чырвоную Армію. Службы у вайсках супрацьпаветранай абароны г. Масквы. Удзельнічаў у баях. Дэмабілізаваны ў кастрычніку 1945 г. Быў адноўлены ў аспірантуры і скончыў яе ў 1948 г. Адначасова з вучобай у аспірантуры чытаў курс гісторыі сярэдніх вякоў для завочнікаў у БДУ. У 1950 г. быў накіраваны ў Баранавіцкі настаўніцкі інстытут. Пасля яго закрыцця, з 1951 па 1954 г. працаваў у Пінскім педінстытуце, дзе чытаў курсы па гісторыі сярэдніх вякоў і гісторыі новага часу, гісторыі дзяржавы і права. У 1954 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю «Кёнігсберг XIII – пачатку XVI ст. – апора агрэсіі німецкага рыцарства ў Прыбалтыцы» у Ленінградскім універсітэце. З 1 верасня 1955 г. – старшы выкладчык кафедры ўсеагульнай гісторыі МДПІ.

У 1957 г. зацверджаны загадчыкам кафедры ўсеагульнай гісторыі, якой кіраваў да 1961 г., калі кафедра была часова ліквідавана, і да 1963 г. працаваў старшим выкладчыкам кафедры гісторыі. З 1963 г. – загадчыка кафедры гісторыі. Выкладаў курс новай і навейшай гісторыі краін замежнага Усходу. У 1967 – 1973 г. быў абраны на пасаду загадчыка адноўленай кафедры ўсеагульнай гісторыі. Потым, да выходу на пенсію ў 1981 г., працаваў дацэнтам кафедры, перыядычна выконваючы абавязкі яе загадчыка.

Памёр у 1983 г.

У наступным 1957/1958 навучальным годзе на пасаду загадчыка кафедры быў прызначаны спецыяліст па ўральскім сярэднявяччы Р.Я. Рыер. Але ранейшыя праблемы засталіся навырашанымі. Вялікая педагогічная нагрузкa, адарванасць ад буйных бібліятэк і архіваў, адсутнасць фінансавых сродкаў для навуковых камандзіровак абмяжоўвалі магчымасці кафедры як цэнтра па выкладанні і навучанні гісторыі замежжа. А пераразмеркаванне лекцыйных курсаў на гэты год прадэманстравала ўсю кадравую абмежаванасць кафедры: Р.Я. Рыер чытаў гісторыю Старажытнага Рыма, Старажытнага Усходу і навейшую гісторыю, В.М. Пушава – гісторыю Старажытнай Грэцыі і новую гісторыю, К.Я. Міхайлава ў дадатак да гісторыі сярэднявячча ўзяла гісторыю новага

га часу. Некалькі здымалі вучэбную перагрузку З асістэнты-сумяшчальнікі – А. Бровікава, Э. Міркіна і Л. Смірнова. Навуковая тэматыка кафедры няўхільна адыходзіла ў бок беларускай і расійскай гісторыі. Так, Р.Я. Рыер і К.Я. Міхайлова пад кіраўніцтвам В.М. Пушавай працаўалі над калектыўным даследаваннем «Расія і паўднёвая славяне ў пачатку XX стагоддзя», разлічаным на 1958 – 1962 гг. Аднак кожны займаўся і ўласнай тэмай. Так, В.М. Пушава працаўала над «Нарысамі сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі Сербіі ў пачатку XIX ст.», Р.Я. Рыер вывучаў «Саюз прусаў з паморскім князем Святаполкам супраць нямецкага ордэна ў першай палове XIII ст.», К.Я. Міхайлова змяніла тэму свайго дысертацийнага даследавання і пачала працу над новай – «Эканоміка Магілёўскай губерні ў першай палове XIX ст.»

У пачатку 1959 г. пасля заканчэння шасцімесячных курсаў у склад кафедры ўсеагульной гісторыі з кафедры асноў марксізму-ленінізму быў пераведзены П.С. Кантроўскі. Ін лічыўся знаўцам новай гісторыі Францыі. Але яго кандыдацкая дысертация «Ленінскі заклік і праца партыі па выхаванні камуністаў у духу ленінізму ў 1924 – 1925 гг.» стварала двухсэнсоўную прaporцу ю судносін даследавання ў па савецкай і замежнай гісторыі на кафедры – 50x50. К.Я. Міхайлова зноў адкарэктавала тэму сваёй дысертациі: «Сялянскі рух у Віцебскай губерні ў адказ на рэформу 1861 г.». Р.Я. Рыер зазначаў у гадавой справаздачы: «Навукова-даследчая праца на кафедры магла быць значна больш паспяховай, калі б супрацоўнікі кафедры былі менш загружены вучэбнай работай». Сярэдняя нагрузкa на кафедры быць найбольшай па гістфаку – каля 1000 гадзін у год. Больш за тое, у 1958 г. быў знятa калектыўная кафедральная тэма «Расія і паўднёвая славяне ў пачатку ХХ ст.», бо падобная тэма ўжо была даследавана ў Інстытуце гісторыі АН СССР. Сказалася недастатковая навуковая каардынацыя. У выніку працу над агульной тэмай спынілі. Медыяўіст Р.Я. Рыер працягваў вывучаць палітычную гісторыю язвягаў у XIII ст. і проблемы этнагенезу народаў Паўднёвой Прибалтыкі ў межах развіцця тэмы сваёй кандыдацкай дысертациі. Славістка В.М. Пушава пачала вывучаць гісторыю кіраўніцтва Дэмакратычнай партыі Балгарыі ў 1908 – 1911 гг.

Наступны навучальны год прынцыповых змен не прынёс, і проблема існавання спецыялізаванай кафедры з невялікім навуковым патэнцыялам па асноўным профілі была вырашана яе ліквідаваннем з 1 лістапада 1960 г. і аб'яднаннем з кафедрай гісторыі СССР і БССР пад новай назвай – кафедра гісторыі, кіраваць якой стаў кандыдат гістарычных навук, дацэнт К.П. Пятроў. Так zwarшчыўся першы этап існавання кафедры ўсеагульной гісторыі ў МДПІ.

Аб'яднаная кафедра гісторыі была цалкам укамплектаваным падраздзяленнем, складалася з 8 выкладчыкаў і 2 лабарантаў. Так званы «другі цыкл навучальных дысцыплін» (усеагульная гісторыя) забяспечвалі трох гісторыкі: К.Я. Міхайлова (стараражытны свет і сярэднявечча), В.М. Пушава (новая гісторыя) і Р.Я. Рыер (новая і навейшая гісторыя). Пры агульным скарачэнні гадзін на выкладанне замежнай гісторыі гэтых сіл ужо было дастаткова. Прыкладна з

гэтага часу Р.Я. Рыер і В.М. Пушава пачынаюць паступова адыходзіць ад сваіх спецыяльных даследаванняў па сярэднявечнай гісторыі Прыбалтыкі і Балгарыі новага часу і пачынаюць займацца агульнакафедральнай тэмай «Гістарычны нарыс Магілёўскай вобласці» і абагульненнем перадавога вопыту працы настаўнікаў г. Магілёва па гісторыі СССР, новай і навейшай гісторыі.

У 1961/1962 навучальным годзе тэндэнцыя памяншэння аб'ёмаў навуковых даследаванняў па ўсеагульной гісторыі працягвала развівацца. Пасля таго, як Р.Я. Рыер завяршыў сваю працу над брашурай «Да пытання аб грамадскім ладзе язвягаў і іх селішчах на тэрыторыі Беларусі», супрацоўнікі былой кафедры ўсеагульной гісторыі яшчэ больш уцягнуліся ў вывучэнне мясцовага мінлага. Але, нягледзячы на ліквідацыю кафедры, Р.Я. Рыер і В.М. Пушава па меры магчымасцяў працягвалі даследаванні і папулярызацыю сваіх асноўных галін навукі, вылучыўшы для сябе гістарычную афрыканістыку навейшага часу і праблемы выкладання гісторыі Балгарыі. Напрыклад, на навукова-метадычнай канферэнцыі прафесарска-выкладчыцкага складу інстытута па выніках працы за 1961 г. на секцыі «Гісторыя» Р.Я. Рыер выступіў з дакладам «Рашэнне аграрнага пытання ў маладых суверэнных афрыканскіх дзяржавах», В.М. Пушава – «Аб некаторых выніках вывучэння выкладання новай гісторыі ў базавай школе». Акрамя таго, Р.Я. Рыер кіраваў працай студэнцкага навуковага гуртка «Гісторыя дыпламатыі і сучасныя міжнародныя адносіны». Адначасова з гэтым, Рыгор Якаўлевіч быў кансультантам абкама КПБ, кіраўніком семінара па міжнародных адносінах у абкаме і інстытуце, В.М. Пушава з'яўлялася сакратаром Магілёўскага аддзялення Савецка-балгарскага таварыства сяброў.

У 1963/1964 навучальным годзе Р.Я. Рыер быў прызначаны выконваючым абавязкі загадчыка кафедры і паступова пачаў працу па аднаўленні кафедры ўсеагульной гісторыі. Для гэтага з каstryчніка 1963 г. у штат быў прыняты Г.І. Якутовіч, настаўнік-метадыст, цудоўны знаўца старажытнай гісторыі. Са студзеня наступнага года на кафедры стаў працаўца прафесійны археолаг, кандыдат гістарычных навук Г.І. Іоне. Да гэтага археалогію нерэгулярна выкладалі запрошаныя сумяшчальнікі: у пачатку 1950-х гг. В.Р. Тарасенка, на пачатку 1960-х гг. – маскоўскі даследчык Л.В. Аляксееў. Але асноўны навуковы кірунак выкладчыкаў замежнай гісторыі заставаўся ранейшым – напісанне калектыўнай працы «Гістарычны нарыс Магілёўщыны». Ім не займаліся толькі новыя выкладчыкі. Г.І. Іоне працаў над сваімі каўказскімі матэрыяламі («Стараражытны Мігечаўр»), а Г.І. Якутовіч складаў дапаможнікі па методыцы выкладання гісторыі ў школе.

У 1964/1965 навучальным годзе з 10 штатных супрацоўнікаў кафедры гісторы ўжо 5 (50%) выкладалі ўсеагульную гісторыю. Але на наступны год, нягледзячы на пэўныя намаганні, прагрэсу ў развіцці ўсеагульной гісторыі на кафедры практична не было. У прыватнасці, ветэран кафедры К.Я. Міхайлава выйшла на пенсію і перайшла на пагадзіннае выкладанне. У якасці выйсця з сітуацыі з верасня 1967 г. семінары па навейшай гісторыі пачаў весці новы выкладчык-сумяшчальнік **Н.С. Смалякоў**.

**Мікалай Стэфанавіч СМАЛЯКОЎ.** Нарадзіўся ў 1917 г. у в. Глыбокае Круглянскага раёна Магілёўскай вобласці. У 1941 – 1957 гг. працаваў у органах дзяржбяспекі. З 1957 г. – намеснік дырэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай работе МДПІ. З верасня 1966 г. працаваў выкладчыкам кафедры гісторыі на ўмовах пагадзіннай аплаты.

Нарэшце 20 лістапада 1968 г., праз 8 гадоў пасля ліквідацыі, кафедра ўсегульнай гісторыі была адноўлена як самастойная адзінка ў складзе гістарычнага факультэта. У яе склад увайшлі: загадчык кафедры кандыдат гістарычных навук, дацэнт Р.Я. Рыер (новая і навейшая гісторыя Усходу), кандыдат гістарычных навук В.Н. Пушава (новая і навейшая гісторыя Захаду), кандыдат гістарычных навук, дацэнт Г.І. Іоне (гісторыя старажытнага свету, этнографія, гісторыяграфія), кандыдат гістарычных навук Г.І. Валчок (з 1969 г. перайшоў на кафедру гісторыі СССР і БССР), старшыя выкладчыкі **У.А. Мацкевіч** (гісторыя сярэдніх вякоў) і Г.І. Якутовіч (гісторыя старажытнага свету). На ўмовах пагадзіннай аплаты працавалі П.С. Кандроўскі, К.Я. Міхайлова і Н.С. Смалякоў. З 1970 г. навейшую гісторыю Захаду пачаў выкладаць малады выкладчык К.М. Петухоў. У гэты год узрасла колькасць публікаций, тэматычна непасрэдна звязаных з проблемамі новай і навейшай гісторыі.

**Уладзімір Аляксандравіч МАЦКЕВІЧ.** Нарадзіўся у 1933 г. у в. Чарневічы Пліскага р-на Віцебскай вобласці ў сялянскай сям'і. У 1951 г. скончыў Глыбоцкую сярэднюю школу і паступіў на гістарычны факультэт БДУ. Скончыўшы яго, працаваў настаўнікам сярэдняй школы ў Браслаўскім р-не Віцебскай вобл. і адначасова вучыўся ў аспірантуры БДУ. Распрацоўваў тэму «Расія і папства ў другой палове XVI ст.» Пасля заканчэння аспірантуры ў 1965 г. быў накіраваны ў МДПІ і працаваў на кафедры ўсегульнай гісторыі, выкладаючы гісторыю Сярэднявечча. Кандыдацкую дысертацию пасяжхова абараніў у 1969 г. у БДУ. Распрацоўваў тэмы «Экспансія папства ва Усходнюю Еўропу ў другой палове XVI ст.» і «Руская палітыка папства ў другой палове XVI ст.». У 1974 г. не быў абраны па конкурсе на чарговыя тэрміны.

Памёр у 1976 г.

Кадравае пытаннне для кафедры заставалася вострым. Выкладчыкі, якія накіроўваліся па размеркаванні і прыязджалі з іншых ВНУ СССР, надоўга не затрымліваліся. Таму было вырашана рыхтаваць спецыялістаў самім. Для гэтага ў штатны расклад была ўведзена стаўка асістэнта, у якасці якога з пачатку 1972 г. на кафедру прыйшла выпускніца факультэта Т.П. Салодкая. Їй былі даручаны спецсемінар па гісторыі Лацінскай Амерыкі, а таксама семінары па новай і навейшай гісторыі Захаду. Але неўзабаве яна паступіла ў дзённую аспірантуру.




З мая 1973 г. кафедрай стаў кіраваць кандыдат гістарычных навук, дацэнт **В.М. Мельнік**, спецыяліст у галіне антычнасці і сярэднявечча. Новую і навейшую гісторыю Усходу, спецкурс па гісторыі Афрыкі выкладаў дацэнт Р.Я. Рыер, новую гісторыю Захаду – В.М. Пушава, навейшую гісторыю Захаду – К.М. Петухоў, які завяршаў працу над сваёй кандыдацкай дысертацыяй «Антыфашистыцкая барацьба ў канцлагерах і турмах фашысцкай Германіі ў 1939 – 1945 гг.»



**Васіль Міхайлавіч МЕЛЬНІК** нарадзіўся ў 1930 г. у в. Пярэчын Закарпацкай вобл. УССР. У 1949 г. скончыў Пярэчынскую сярэднюю школу. У 1949 – 1954 на-вучаўся на гістарычным факультэце Ужгарадскага дзяржаўнага ўніверсітэта. З 1953 да 1963 г. – настаўнік гісторыі Пярэчынскай СШ. Затым, пасля паспяховай абароны кандыдацкай дысертацыі ў 1963 г. і да 1973 г., – старшы выкладчык, потым дацэнт кафедры гісторыі СССР і УССР Івана-Франкоўскага педынстытута. У 1973 – 1976 гг. – загадчык кафедры ўсеагульной гісторыі МДПІ імя А.А. Куляшова. У 1976 г. абараніў доктарскую дысертацыю «Украинский фольклор как историко-этнографический источник периода феодализма». У той жа год звольніўся з пасады і з’ехаў з Магілёва.

У 1973/1974 навучальным годзе кафедра ўпершыню была ўкамплектавана цалкам. Але ў красавіку 1975 г. К.П. Петухоў быў звольнены з інстытута за неэтычныя паводзіны, махлярства і плагіят. Яго курс было даручана чытаць маладому выкладчыку **П.Р. Лук'янаву**, былому выпускніку гістарычнага факультэта МДПІ, які пасля заканчэння аспірантуры Гомельскага ўніверсітэта быў прыняты на кафедру год таму і пераведзены на пасаду старшага выкладчыка.



**Пётр Рыгоравіч ЛУК'ЯНАЎ** нарадзіўся ў 1942 г. у в. Сцюдённая Гута Гомельскага раёна Гомельскай вобласці ў сялянскай сям'і. У 1958 г. скончыў Шарпілаускую СШ (Гомельскі р-н). У 1962 – 1965 гг. служыў у Савецкай Арміі. У 1965 – 1969 гг. вучыўся на гістарычным факультэце Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута, скончыў яго з адзнакай і атрымаў кваліфікацыю «Настаўнік гісторыі і грамадазнаўства». У 1969 – 1971 гг. працеваў дырэкторам Верхнебялянскай СШ у Жлобінскім р-не. У 1971 – 1974 гг. вучыўся ў аспірантуры пры Гомельскім дзяржаўным універсітэце на кафедры гісторыі СССР.

З 1 снежня 1974 г. працеваў на кафедры ўсеагульной гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А.А. Куляшова выкладчыкам, потым старшим выкладчыкам (1975 – 1980 гг.). У 1977 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю ў Інстытуце гісторыі АН БССР на тэму: «Промышленность и рабочий класс новых городов Белорусской ССР (1959 – 1970 гг.)». У 1980 – 1982 гг. з’яўляўся в. а. дацэнта, у 1982 – 2004 гг. працеваў на пасадзе дацэнта. З 2004 г. – прафесар кафедры ўсеагульной гісторыі. У 1989 – 2005 гг. з’яўляўся намеснікам дэкана гістарычнага факультэта па вучэбнай работе. Выдатнік народнай адукацыі (1991 г.).

Выкладае навейшую гісторыю краін Еўропы і Амерыкі. Даследуе навейшую гісторыю краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы.

Асноўныя публікацыі:

Старонкі навейшай гісторыі краін Цэнтральнай і Паўднёваўсходняй Еўропы. Навучальны дапаможнік. Частка I. – Магілёў, 1993; Частка II. – Магілёў, 1994; Частка III. – Магілёў, 2000.

Сусветная гісторыя. XIX – XX стст. Кніга 2. Навучальны дапаможнік для навучэнцаў 11 класа. – Мн., 1996 (у сааўтарстве).

Навейшая гісторыя краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы (1944 – 2000 гг.). Навучальны дапаможнік для студэнтаў гістарычных спецыяльнасцяў вышэйших навучальных устаноў. – Магілёў, 2002.

Сусветная гісторыя. XIX – XX стст. Падручнік для 11 класа агульнаадукацыйных школ. – Мн., 2002 (у сааўтарстве).

Гісторыя Рады Эканамічнай Узаемадапамогі. Манаграфія. – Магілёў, 2004.

Праграма для сярэдніх агульнаадукацыйных школ. Гісторыя. V – XI класы. – Мн., 2005 (у сааўтарстве).

Гісторыя Арганізацыі Варшаўскай Дамовы. Манаграфія. – Магілёў, 2006.

Еўрапейскі Саюз. Навучальны дапаможнік. – Магілёў, 2007.

Арганізацыя паўночнаатлантычнай дамовы. Навучальны дапаможнік. – Магілёў, 2008.

У 1974/1975 навучальным годзе на кафедру па конкурссе была прынята спецыяліст па новай гісторыі Германіі, кандыдат гістарычных навук **Л.Е. Найбарт**. Новы навучальны курс «Гістарыяграфія новага часу» пачала выкладаць кандыдат гістарычных навук В.М. Пушава. На пасаду асістэнта быў прыняты на кафедру яшчэ адзін выпускнік гістфака МДПІ, да гэтага – супрацоўнік мясцовага краязнаўчага музея – **Я.Р. Рыер**.


**Людміла Ерафееўна НАЙБАРТ**. Народзілася ў 1940 г. у г. Лепель Віцебскай вобласці. У 1954 г. пасля 7-мі класаў паступіла ў Арэхава-Зуеўскі тарфяні тэхнікум і скончыла яго ў 1958 г. Але яе больш прыцягвала гісторыя, і ў 1959 г. паступіла на гістарычны факультэт Комі дзяржаўнага педагогічнага інстытута (г. Сыктывкар), паралельна працуячы навуковым супрацоўнікам Варкуцинскага краязнаўчага музея. Пасля заканчэння інстытута ў 1964 г. – аспірантка Маскоўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута. Пасля яе заканчэння ў 1968 г. працавала старшым выкладчыкам Комі педагічнага інстытута, затым – у Сыктывкарскім дзяржаўным універсітэце.

У 1969 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Дэмакратычны друк Вены ў перыяд рэвалюцыі 1848 г. у Аўстроії».

Працавала з 1974 г. і да выхаду на пенсію ў 2003 г. – спачатку старшым выкладчыкам, а з 1982 г. – дацэнтам кафедры ўсесаагульнай гісторыі МДПІ, затым МДУ. Усе гэтыя гады выкладала курс новай гісторыі краін Еўропы і Амерыкі і гістарыяграфію новай і навейшай гісторыі.

Памерла ў 2009 г.





**Якаў Рыгоравіч РЫЕР.** Народзіўся ў 1947 г. у Мінску. Працягнуў шлях гісторыка, выбраны бацькам, Рыгорам Якаўлевічам. Пасля заканчэння сярэдняй школы ў 1965 г. паступіў на гістарычны факультэт Магілёўскага педінстытута. Пасля яго заканчэння з адзнакай у 1969 – 1975 гг. працаваў навуковым супрацоўнікам Магілёўскага абласнога краязнаўчага музея, дзе працягнуў залымаца археалогіяй, да якой далучыўся дзякуючы Г.І. Іоне ў гады вучобы ў інстытуце. Затым быў прыняты асістэнтам на кафедру ўсэагульнай гісторыі Магілёўскага педінстытута і пачаў з семінарскіх заняткаў за сваім настаўнікам – Г.І. Іоне – па гісторыі Старажытнага свету. З 1978 г. прыступіў да выкладання гісторыі Сярэдніх вякоў і вядзе гэты курс па сённяшні дзень. Сярод іншых выкладаемых вучэбных дысцыплін: гістарычная демаграфія і шэраг спецкурсаў па проблемах сярэднявечнай гісторыі і археалогіі.

У 1980 г. у Інстытуце гісторыі АН Літоўскай ССР абараніў кандыдацкую дысертацыю «Феодальная деревня Могилевского Поднепровья в X – XIV вв. по археологическим данным». У 1993 г. у Інстытуце археалогіі АН СССР абараніў доктарскую дысертацыю «Сярэднявечная вёска Усходняй і Цэнтральнай Еўропы па археалагічных дадзеных». У сферу навуковых інтарэсаў уваходзяць сярэднявечная аграрная гісторыя і археалогія Еўропы, гісторыя сусветных цывілізацый у старажытнасці і сярэднявечнай. З 1995 г. – прафесар.

Узначальвае кафедру з 1999 г. Выдатнік народнай адукацыі Беларусі. Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў.

Аўтар 190 кніг і артыкулаў. **Сярод іх манаграфіі і навучальныя дапаможнікі:**

Аграрный мир Восточной и Центральной Европы в средние века по археологическим данным. – Могилев, 2000.

Цивилизации средневековья и начала нового времени: опыт структурного анализа. – Могилев, 2003.

Очерки истории средневековых цивилизаций. – Могилев, 1997.

Историческая демография. – Могилев, 1999 (Изд. 2. Могилев. 2006).

История средневековых цивилизаций. История средневековых цивилизаций. Учебное пособие. Часть 1. Западная, Центральная и Южная Европа в V – X вв. Часть 2. Азия, Африка и Америка в V – XV вв. – Могилев, 2001.

История средневековых цивилизаций. Учебное пособие. Часть 3. Западная, Центральная и Южная Европа в первой половине II тысячелетия. – Могилев, 2002.

История средневековых цивилизаций. Учебное пособие. Часть 4. История средневековой культуры. – Могилев, 2002.

История средневековых цивилизаций. Учебное пособие. Часть 5. Западная и Центральная Европа: позднее средневековье и начало нового времени. – Могилев, 2003.

Народы Центральной и Юго-Восточной Европы. Часть 1. Славяне и их соседи в средние века. Учебное пособие. – Могилев, 2005.

Монголия, Корея и страны Юго-Восточной Азии в средние века. Учебное пособие. – Могилев, 2007.

Археология средневековой европейской деревни: общие черты и региональные особенности. Курс лекций. – Могилев, 2008.

У 1976 г. на кафедры з'явіўся першы доктар навук. Ім стаў яе загадчык – В.І. Мельнік. Але хутка ён звольніўся з працы і новым загадчыкам быў призначаны Р.Я. Рыер. Было вырашана чарговыя кадравыя праблемы вырашальніцтвом сіламі. Курс гісторыі сярэдніх вякоў было даручана весці маладому асістэнту Я.Р. Рыеру, а замест Г.І. Якутовіча, які пайшоў на пенсію, выкладаць старожытную гісторыю пачала таксама выпускніца гістфака МДПІ, якая раней працавала на кафедры лабарантам – **Г.Р. Капыціна**.

**Галіна Рыгораўна КАПЫЦІНА** нарадзілася ў

1947 г. у г. Кяхта Бурацкай АССР у сям'і вайскоўца. У 1965 г. скончыла сярэднюю школу ў г. Жодзіна і паступіла на гістарычны факультэт МДПІ, які скончыла з адзнакай у 1969 г. З 1971 г. працавала ў МДПІ, спачатку лабарантам на кафедры ўсесаульнай гісторыі, а з 1977 г. – асістэнтам, з 1981 г. і – старшым выкладчыкам. Выкладала гісторыю Старожытнага свету.

У 1977 – 1980 гг. займалася ў завочнай аспірантуре Інстытута гісторыі АН БССР.

Апошняе дзесяцігоддзе была ў складзе часовага навуковага калектыву па вывучэнні археалагічных помнікаў Магілёўскай вобласці.

Памерла 12 мая 2010 г.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Программа курса «Істория древних цивилизаций», ч. 1. Цивилизации Древнего Востока. – Могилев, 2000.

История изучения археологических памятников Кировского района // Археологические памятники Кировского района Могилевской области. – Могилев, 2002.

Программа курса «Істория древних цивилизаций», ч. 2. Цивилизации Древней Греции и Рима. – Могилев, 2004.

История изучения археологических памятников Глусского района // Археологические памятники Глусского района Могилевской области. – Могилев, 2004.

У першым семестры 1977/1978 навучальнага года загадчыкам кафедры стаў Г.І. Іоне. Аднак неўзабаве па стане здароўя ён адмовіўся ад адміністрацыйнай пасады і выконваць абавязкі загадчыка зноў прыйшлося Р.Я. Рыеру.

Восенню 1978 г. склад кафедры часткова змяніўся. Загадчыкам кафедры быў прызначаны малады кандыдат гістарычных навук **В.Ф. Капыцін**, які стаў выкладаць курсы гісторыі старожытнага свету, археалогію і дапаможныя гістарычныя дысцыпліны. Разам з ім працавалі яшчэ восем чалавек: кандыдаты гістарычных навук дацэнт Р.Я. Рыер (новая і навейшая гісторыя Усходу), старшыя выкладчыкі В.М. Пушава (новая гісторыя Захаду), Л.Е. Найбарт (новая гісторыя Захаду, гістарыяграфія), П.Р. Лук’янаў (навейшая гісторыя Захаду), Я.Р. Рыер (гісторыя сярэднявечча), выпускнік гістарычнага факультета асістэнт А.М. Гадун і Г.І. Якутовіч (на ўмовах пагадзіннай аплаты).

**Вячаслаў Фёдаравіч КАПЫЦІН**. Нарадзіўся ў 1942 г. у в. Трылесіна Горацкага раёна Магілёўскай вобл. Пасля заканчэння мясцовай школы ў 1959 – 1961 гг. вучыўся ў тэхнічным вучылішчы № 3 г. Чысцяковіца Данецкай (Сталінскай) воб-





ласці п спецыяльнасці машыніст-механік горных камбайнаў, пасля якой да прызыву ў армію ў 1962 г. працаваў шахцёрам у Данбасе. Пасля ваенай службы, у 1965 г., паступіў на гістарычны факультэт МДПІ, які скончыў ў 1969 г. і атрымаў дыплом настаўніка гісторыі і грамадазнаўства з адзнакай. Па выніках вучобы быў пакінуты на кафедры гісторыі асістэнтам. З 1970 г. – асістэнт кафедры гісторыі СССР і БССР, дзе выкладаў курс археалогіі. У тым жа годзе паступіў ў мэставую аспірантуру Ленінградскага аддзялення Інстытута археалогіі АН СССР.

У снежні 1977 г. абараніў кандыдацкую дысертацию «Мезаліт паўднёва-ўсходняй Беларусі» ў Ленінградскім аддзяленні Інстытута археалогіі АН СССР.

З 1972 г. – выкладчык археалогіі на кафедры гісторыі СССР.

У 1978 г. пераведзены на кафедру ўсеагульной гісторыі і быў абранны яе загадчыкам. На гэтай пасадзе працаваў да 1999 г. Затым узначаліў ім жа створаную кафедру археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін. З 1984 г. дацэнт. Шмат гадоў займаўся праблемамі мезаліту Верхняга Падняпроў'я і складаннем падразнінай археалагічнай карты Магілёўскай вобласці.

За часы працы на кафедры ўсеагульной гісторыі стварыў гісторыка-краязнаўчы музей, і археалагічную лабараторыю. За поспехі неаднаразова ўзнагароджваўся граматамі і прэміямі. Выдатнік народнай адукацыі Беларусі, «Чалавек года» г. Магілёва за 2001 г.

Аўтар больш за 265 кніг, брашур і артыкулаў.

Памёр у 2002 г.



Кафедра ўсеагульной гісторыі ў канцы 1970-х гг. Сядзяць (злева направа) Л.Е. Найбарт, В.Н. Пушава, Г.Р. Капыціна. Стаяць (злева направа) П.Р. Лук'янаў, Р.Я. Рыер, В.Ф. Капыцін, Я.Р. Рыер

У 1981 г. у сувязі са скарачэннем кантынгенту студэнтаў і, адпаведна, памяншэннем нагрузкі выйшлі на пенсію Р.Я. Рыер і В.М. Пушава; калектыв кафедры паменшыўся да шасці чалавек. Аднак з наступнага 1982 г. для выкладання курса гісторыі краін Усходу з кафедры гісторыі СССР быў пераведзены старшим выкладчыкам былы выпускнік гістарычнага факультэта МДПІ кандыдат гістарычных навук **У.І. Папоў**.

**Уладзімір Ільяч ПАПОЎ.** Нарадзіўся ў 1946 г. у в. Нікольскае Яраслаўскай вобл. У рабочай сям'і. У 1964 г. скончыў СШ № 16 г. Магілёва. Пасля службы ў Савецкай арміі з 1968 па 1972 г. вучыўся на гістарычным факультэце МДПІ. Затым працаў лектарам у абкаме камсамола і вучыўся ў аспірантуры Інстытута гісторыі АН БССР. У 1980 г. абараніў кандыдатскую дысертацию «Далейшае ўмацаванне саюза рабочага класа і сялянства ў 1971–1975 гг. на прыкладзе БССР» і пачаў працаўць на кафедры гісторыі СССР і БССР. З 1982 г. – на кафедры ўсеагульной гісторыі і з тых часоў спецыялізуецца на сучаснай гісторыі краін Усходу. Асноўныя навуковы інтарэс – супрацоўніцтва Беларусі з краінамі Усходу.



#### **Асноўныя публікацыі:**

Планы семінарских занятий и методические рекомендации по новой истории стран Востока. – Могилев, 1984.

О роли подготовительного отделения в системе довузовской подготовки // Подготовка учителя в условиях непрерывного образования. – Могилев, 1992.

Методыка правядзення семінарскіх занятакаў на IV – V курсах па навейшай гісторыі краін Усходу // Шляхі і сродкі ўдасканалення падрыхтоўкі педагогічных кадраў. – Магілёў, 1993.

Гісторыя навейшага часу краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі: Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных установаў па спецыяльнасці: 1-21 03 01 «Гісторыя (па накірунках)». – Mn., 2010 (у сааўтарстве).

1980-ыя гады былі для кафедры часам паступовага, але няўхільнага павышэння навуковага і метадычнага ўзроўню. Дзякуючы розным формам павышэння кваліфікацыі, найперш у маскоўскіх навуковых і навучальных цэнтрах, выкладчыкі усё больш надавалі ўвагі распрацоўцы профільных проблем кафедры – пытанняў замежнай гісторыі. П.Р. Лук’янаў канцэнтраваўся на сучасным палітычным развіцці, Л.Е. Найбарт – на праблемах гістарыографіі новай і навейшай гісторыі Аўстрыі, Я.Р. Рыер пачаў працаўць над доктарскай дысертацияй па праблемах аграрнай археалогіі сярэднявечнай Еўропы. Значна пашырыўся на кафедры пералік спецкурсаў. П.Р. Лук’янаў чытаў курс «Міжнародныя адносіны на сучасным этапе», Г.Г. Капыціна – «Культура краін Старожытнага Усходу і античнага свету», Я.Р. Рыер – «Сярэднявечная культура», Л.Е. Найбарт «Культура і мастацтва новага часу», У.І. Папоў – «Гісторыя становлення каланіялізму ў Афрыцы», В.М. Пушава – «Лацінская Амерыка: этнічная і сацыяльна-палітычная гісторыя». У 1987 г. кафедра ўпершыню за час свайго існавання была прызнана самай лепшай у інстытуце.

У пачатку 1986/1987 навучальнага года да нязменнага некалькі гадоў складу кафедры – загадчык В.Ф. Капыцін, дацэнты Л.Е. Найбарт, П.Р. Лук’янаў, Я.Р. Рыер, старшы выкладчык У.І. Папоў, выкладчык Г.Г. Капыціна – далучылася асістэнтам выпускніца гістарычнага факультэта **А.В. Атрашкевіч**, якая пачала праводзіць семінары па новай гісторыі. А ў канцы 1988 г. на кафедру прыйшла выпускніца аспірантуры Ленінградскага ўніверсітэта кандыдат гістарычных навук **Н.М. Фрышчына**, якая стала чытаць курсы новай гісторыі Усходу і гісторыі сусветнай культуры. Асістэнтам стаў працаўцаў яшчэ адзін выпускнік гістфака У.В. Барысенка. Яму было даручана правядзенне семінарскіх занять каў па гісторыі сярэдніх вякоў. У канцы 1980-х гг. кафедра лічылася ў інстытуце адной з самых маладых. Сярэдні ўзрост выкладчыкаў быў 43 гады. Большая частка яе супрацоўнікаў была кандыдатамі гістарычных навук. А ў 1993 г. Я.Р. Рыер абараніў доктарскую дысертацыю.



**Азліта Валер'еўна АТРАШКЕВІЧ.** Нарадзілася ў 1964 г. у г. Полацку ў сям’і выкладчыкаў. У 1981 г. закончыла СШ № 3 г. Магілёва з залатым медалём. У 1981 – 1986 гг. вучылася на гістарычным факультэце МДПІ. Закончыла яго з адзнакай і засталася працаўца асістэнтам на кафедры ўсеагульнай гісторыі, з 1995 г. – старшы выкладчык. Выкладае новую гісторыю краін Еўропы і Амерыкі, гісторыяграфію новай і новейшай гісторыі краін Еўропы і Амерыкі, гісторыяграфію гісторыі паўднёвых і заходніх славян.

Скончыла аспірантуру МДУ імя А.А. Куляшова ў 1997 г. Тэма дысертацыі «Станаўленне і развіццё сельскай суполкі на тэрыторыі Беларусі і суседніх земляў (сярэдзіна I тысячагоддзя – сярэдзіна II тысячагоддзя нашай эры)». Распрацоўвае праблемы гісторыі аграрных адносін у єўрапейскіх краінах на новы час; гісторыю ідэй і духоўнай культуры ў новы час.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Праблема абышчыны ў канцэпцыі феадалізму М.П. Паўлава-Сільванскага // Магілёўская даўніна. – 1998.

Істория Нового времени стран Европы и Америки: Программа курса. – Могилев, 2002 (у сааўтарстве).

Семінарскія занятия по істории Нового времени стран Европы и Америки (першы перыяд). – Могилев, 2004.

Контрольныя заданія по курсу «Новая и Новейшая история Европы и Америки». – Могилев, 2006 (у сааўтарстве).

**Наталля Мікалаеўна ФРЫШЧЫНА.** Нарадзілася ў 1951 г. у в. Шаркі Мсціслаўскага р-на Магілёўскай вобласці ў сям’і выкладчыкаў. У 1969 г. скончыла СШ г. Чавусы. У 1969 – 1975 гг. – вучылася на гістарычным факультэце Ленінградскага ўніверсітэта, у 1977 – 1980 гг. – у аспірантуры па гісторыі сярэдніх стагоддзяў. У 1981 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю па прамлемах позняга сярэднявечча Лацинскай Амерыкі.

У 1981 – 1983 гг. – старшы выкладчык кафедры ўсеагульнай гісторыі Івана-Франкоўскага педінстытута, у 1983 – 1984 гг. – старшы выкладчык кафедры ўсеагуль-

най гісторыі Бранскага педінстытута. З 1987 – асістэнт кафедры палітэканоміі МДПІ. У 1988 – 2001 гг. – старшы выкладчык кафедры ўсеагульной гісторыі.

З 2001 г. жыве і працуе у Мінску.

У 1999 г., пасля пераходу В.Ф. Капыціна на новую кафедру, якую ён і стварыў, кафедру ўсеагульной гісторыі ўззначаліў прафесар Я.Р. Рыер. Чаргавае па-паўненне кафедры – выпускнік факультэта (диплом з адзнакай) – **А.В. Бірукоў**, які з 2001 г. праводзіць семінарскія заняткі па навейшай гісторыі Захаду і Усходу спачатку як асістэнт, затым – як старшы выкладчык. Таксама яму даручаны лекцыйныя курсы па сучаснай гісторыі паўднёвых і заходніх славян.

**Аляксей Віктаравіч Бірукоў**. Нарадзіўся ў 1979 г.

у г. Магілёве. У 1996 г. скончыў з залатым медалём класічную гімназію № 3 г. Магілёва. З 1996 па 2001 гг. вучыўся на гістарычным факультэце МДУ імя А.А. Куляшова (спецыяльнасць «Гісторыя. Замежная мова»). З 2001 г. пачаў працаўаць у МДУ імя А.А. Куляшова на пасадзе асістэнта кафедры ўсеагульной гісторыі, з 2005 г. – старшы выкладчык.

Выкладае навейшую гісторыю краін Еўропы і Амерыкі і навейшую гісторыю паўднёвых і заходніх славян.

У 2006 г. скончыў аспірантуру гістарычнага факультэта БДУ. Завяршае працу над дысертаций на тэму «Рымскі міф»: ідэалогія і этапы развіцця».

Асноўныя навуковыя інтарэсы: ідэалогія і культура Стараежытнага Рыма; міжнародныя адносіны ў навейшы час.

Асноўныя публікацыі:

Поэты «Августова века»: литературно-политическая деятельность (к вопросу об оформлении концепции «римского мифа») // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2007. – № 1.

«Римский миф» как историческое явление: содержание и структура // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2009. – № 1.

Этапы развития «римского мифа» // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна. – 2009. – № 1.

З пачатку новага стагоддзя на кафедры, нарэшце, стварыласямагчымасць зблізіць навуковыя інтарэсы ўсіх яе супрацоўнікаў у межах адзінага праекта – «Гісторыя цывілізацый» (кіраўнік – Я.Р. Рыер). На кафедры таксама актыўна распрацоўваюцца навуковыя праекты ў межах праграм Міністэрства адукацыі і Фонда фундаментальных даследаванняў. За апошнія дзесяцігоддзе прафесары Я.Р. Рыер і П.Р. Лук’янаў выканалі больш за дзесяць праектаў па грантах. Вынікі гэтых прац аператыўна ўводзяцца ў навучальныя працэсы, істотна павышаюць яго ўзровень. У 2002/2003 навучальным годзе кафедра была прызнана самай лепшай ва ўніверсітэце.

З 2009/2010 навучальнага года на поўную стаўку з кафедры гісторыі і культуры Беларусі перайшла кандыдат гістарычных навук **Л.Я. Клімуць**, якая выкладае гісторыю Laцінскай Амерыкі, гісторыю паўднёвых і заходніх славян ранняга новага часу, сучасную замежную культуру і шэраг курсаў спецыялізацыі.





Кафедра ўсебагульнай гісторыі ў 2003 г.

Сядзяць (злева направа): У.І. Папоў, Г.Р. Капыціна, А.В. Атракевіч, І.Л. Гуткіна.

Стаяць (злева направа): П.Р. Лук'янаў, Я.Р. Рыер, А.В. Бірукоў, У.В. Барысенка



**Лада Яраславаўна Клімута.** Нарадзілася 18 лютага 1979 г. у г. Мінску. Вучылася на аддзяленні гісторыі мастацтва гістарычнага факультэта МДУ імя М.В. Ламаносава ў Маскве па спецыяльнасці «Гісторыя мастацтва, мастацтвазнаўства» і магістратуры гістарычнага факультэта Цэнтральна-Еўрапейскага ўніверсітэта ў Будапешце па спецыяльнасці «Гісторыя Цэнтральнай Еўропы». Атрымала ступень магістра гісторыі Універсітэта Нью-Йорка (2000 г.) за магістэрскую дысертацыю «The Social Representation of the Aristocracy of the Polish-Lithuanian Commonwealth In Renaissance And Baroque Art».

Пачала працу ў МДУ імя А.А. Куляшова на кафедры гісторыі і культуры Беларусі, дзе ў 1998 г. атрымала пасаду старшага выкладчыка. Выкладала гісторыю Беларусі, гісторыю культуры Беларусі. З 2003 г. пачала працаваць сунмяшчальнікам на кафедры ўсебагульнай гісторыі, а ў верасні 2009 г. перайшла на пасаду старшага выкладчыка названай кафедры.

Абараніла кандыдацкую дысертацыю 6 мая 2009 г. у БДПУ імя М. Танка па тэме «Ідэалогія сарматызму ў грамадскім і культурным жыцці беларускіх зямель Рэчы Паспалітай у XVI – XVIII стст.». Навуковыя інтарэсы разнастайныя: шляхецкая гісторыя Беларусі і Цэнтральная Еўропа ранняга новага часу, палітычная

гісторыя і гісторыя паўсядзённага жыцця Лацінскай Амерыкі, праблемы ёўрапейскай і сусветнай культуры, гендэрная гісторыя і гісторыя ментальнасці. Аўтар шэрагу работ па гісторыі шляхецкай ментальнасці і культуры Беларусі. Адзін з сааўтараў памятнага альбома «Регіон. Могілевская область. 10 лет преобразований».

**Асноўныя публікацыі:**

Фрэскі касцёла св. Станіслава ў Магілёве // Гісторыя беларускага Падняпроўя, 1999.

Жаночы вобраз у шляхецкай культуры // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2003. – № 2-3.

Сарматызм у культуры беларускіх зямель Рэчы Паспалітай: дапаможнік. – Магілёў, 2006.

Кваліфікацыя выкладчыкаў кафедры дазваляе выкарыстоўваць самыя новыя методыкі параўнальнага аналізу, асабліва актуальная ў выкладанні новых спецыяльнасцяў, для якіх на кафедры распрацаваны новыя курсы, прызначаныя для паглыбленага вывучэння найбольш актуальных праблем малымі групамі. Большасць гэтых дысцыплін спецыялізацыі ўжо забяспечаны неабходнай навукова-метадычнай базай: дапаможнікамі або манографіямі. Усе выкладаемыя курсы маюць поўныя камплекты метадычнай літаратуры з праграмамі і тэматыкай семінарскіх заняткаў. Па гісторыі сярэдніх вякоў, гісторыі паўднёвых і заходніх славян у сярэднявеччы і раннім новым часе, новай гісторыі краін Захаду, навейшай гісторыі паўднёвых і заходніх славян, гістарычнай дэмографіі выдадзены падручнікі, падрыхтаваныя Я.Р. Рыерам, У.В. Барысенкам, П.Р. Лукаўянавым і Л.Е. Найбарт. Трэба зазначыць, што гэтыя падручнікі з'яўляюцца першымі па адзначаных прадметах у Беларусі. У цэлым, кафедра забяспечвае ўесь шэраг дысцыплін па гісторыі замежжа і рыхтуе высокапрафесійных спецыялістаў.



**КАФЕДРА ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКАЙ  
І РАСІЙСКАЙ ГІСТОРЫІ**





Сучасная кафедра ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова мае даволі значную гісторыю сваёй дзейнасці, якая бярэ пачатак яшчэ ў канцы першай паловы XX стагоддзя. Менавіта ў пасляваенны перыяд у тагачасным Магілёўскім педагогічным інстытуце была ўтворана асобная кафедра гісторыі СССР.

Першым загадчыкам утворанай у 1947 г. кафедры гісторыі СССР з'яўляўся кандыдат гістарычных навук, старшы выкладчык **А.Ф. Мартынаў**.

**Аляксей Фёдаравіч Мартынаў** нарадзіўся 21 лютага 1911 г., у 1938 г. скончыў гістарычны факультэт Ленінградскага дзяржаўнага універсітэта. Кандыдат гістарычных навук з 1952 г. Працаўаў загадчыкам кафедры гісторыі СССР педінстытута імя С.М. Кірава ў г. Астрахань, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, удзельнік абароны Сталінграда, быў неаднаразова ўзнагароджаны. З 1946 г. працаўаў у Магілёўскім педагогічным інстытуце. Загадчыкам кафедры гісторыі СССР быў да 1953 г. Звольніўся з Магілёўскага педагогічнага інстытута 25 жніўня 1953 г. у сувязі з пераводам на працу ў Мурамскі дзяржаўны педагогічны інстытут.



У пачатку 1950-х гг. кафедра гісторыі СССР была перайменавана ў кафедру гісторыі СССР і БССР, яе загадчыкамі ў гэты перыяд былі кандыдаты гістарычных навук, дацэнты **Г.І. Гужвенка** (1953 – 1957 гг.) і **К.П. Пятроў** (1957 – 1960 гг.).

**Георгій Іванавіч Гужвенка.** Нарадзіўся 30 красавіка 1903 г. Скончыў у 1932 г. Паўночна-Каўказскі камуністычны універсітэт імя І.В. Сталіна, а ў 1936 годзе – гістарычны факультэт Інстытута чырвонай прафесуры (г. Москва). Кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Працаўаў загадчыкам кафедры гісторыі Бірскага настаўніцкага інстытута, выконваў абавязкі дэкана гістарычнага факультэта Башкірскага дзяржаўнага педінстытута. З 1950 г. – дацэнт кафедры гісторыі СССР Магілёўскага педагогічнага інстытута. Загадчык кафедры з 1953 па 1957 гг. З 1 студзеня 1959 г. выйшаў на пенсію, але працягваў выкладчыцкую працу да 1965 г.



**Канстанцін Пятровіч Пятроў** нарадзіўся 18 мая 1911 г. Скончыў гісторыка-еканамічнае аддзяленне Магілёўскага педагогічнага інстытута у 1934 г. Працаўаў настаўнікам, дырэктаром школы № 3 г. Магілёва, загадчыкам аддзела Магілёўскага гаркама партыі, у органах МУС (маёр).

З 1945 па 1950 гг. – старшы выкладчык кафедры гісторы СССР. Кандыдат гісторычных навук з 1954 г., дацэнт. З 1957 па 1960 гг. – загадчык кафедры гісторы СССР і БССР. 12 ліпеня 1971 г. выйшаў на пенсію.

У пачатку 1960-х гг. адбылося аб'яднанне кафедраў гісторы СССР і БССР і ўсеагульнай гісторы ў адну – кафедру гісторыі. У 1961 – 1963 гг. загадчыкам аб'яднанай кафедры гісторыі быў К.П. Пястроў, а ў 1963 – 1968 гг. – Р.Я. Рыер.

У 1969 г. кафедра гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута была падзелена на кафедру гісторыі СССР і кафедру ўсеагульнай гісторыі. Загадчыкам кафедры гісторыі СССР у 1969 – 1975 гг. з'яўляўся кандыдат гісторычных навук, дацэнт **Г.І. Валчок**.



**Генадзь Ігнацьевіч ВАЛЧОК.** Нарадзіўся 7 лістапада 1931 г. у в. Браніслаў Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці, з сялян.

У 1948 скончыў 7 класаў СШ №10 г. Бабруйска, у 1954 г. – Калинінградскае педвучылішча, у 1963 г. – БДУ, у 1968 г. – Акадэмію грамадскіх навук пры ЦК КПСС, где 12 ліпеня 1968 г. абараніў дысертацию на тэму «Помощь рабочага класа ў укрепленні колхознага строя в СССР (1938 – іюнь 1941 г.)». Са жніўня 1968 г. па ліпень 1969 г. – старшы выкладчык кафедры ўсеагульнай гісторыі, са жніўня 1969 г. па ліпень 1970 г. – старшы выкладчык кафедры гісторыі СССР, потым загадчык кафедры гісторыі СССР, намеснік дэкана гісторычнага факультэта па выхаваўчай работе.

З 1992 г. – прафесар кафедры гісторыі і культуры Беларусі.

Выкладае дысцыпліны: гісторыя Беларусі навейшага часу, знешняя палітыка Беларусі (1917 – 2009 гг.), фарміраванне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці (1917 – 2009 гг.), праблемы ваенай гісторыі (1917 – 2009 гг.).

Даследуе праблемы сацыяльна-еканамічнага развіцця Беларусі ў 1920 – 1930-я і 1990-я гг., абароны Магілёўскай вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941 – 1944 гг.), інтэграцыі Беларусі і Расіі.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Беларусь и Содружество Независимых государств: 10 лет спустя // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2001. – № 4.

Новая экономическая политика и ее особенности в Беларуси (1921 – 1928 гг.): курс лекций. – Могилев, 2002.

Оборона Могилева летом 1941 г. – Могилев, 2003.

Беларусь и Россия создают Союзное государство. – Могилев, 2006.

Партизанское движение в Могилевской области в годы Великой Отечественной войны. – 2 изд. – Могилев, 2008.

Проблемы военной истории Беларуси (с древнейших времен до нашего времени): Методические рекомендации. – Могилев, 2009 (у саўтарстве).

З 1976 па 1986 г. загадчыкам кафедры гісторыі СССР быў кандыдат гісторычных навук, дацэнт **А.Б. Кузняцоў**.

**Анатоль Барысавіч КУЗНЯЦОЎ** нарадзіўся 5 снежня 1934 г. Скончыў гісторыка-філософскі факультэт Мардоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 1958 г.

Кандыдат гістарычных навук з 1968 г., старшы выкладчык кафедры гісторыі СССР Магілёўскага дзяржаўнага педінстытута з кастрычніка 1970 г., дасцэнт з 1973 г., загадчык кафедры з 1975 па 1986 гг. Доктар гістарычных навук з 1989 г. Прафесар кафедры гісторыі СССР з 1989 г.

Быў абраны прафесарам кафедры гісторыі СССР Мардоўскага дзяржуніверсітэта і ў сувязі з гэтым звольніўся з Магілёўскага дзяржаўнага педінстытута ў жніўні 1990 г.

У 2003 г. вярнуўся ў Магілёў і да 2008 г. працаў прафесарам кафедры тэорыі дзяржавы і права ў Магілёўскім філіяле Беларускага інстытута правазнаўства, з 2008 г. – на пенсіі.

У 1986 г. загадчыкам кафедры гісторыі СССР стаў кандыдат гістарычных навук, старшы выкладчык **Р.Ф. Лешчанка**.

**Рыгор Фёдаравіч ЛЕШЧАНКА** нарадзіўся 13 студзеня 1949 г. Скончыў гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педінстытута у 1975 г. і аспірантуру Інстытута гісторыі АН БССР у 1983 г.

З 1977 г. працаў асістэнтам на кафедры гісторыі СССР у Магілёўскім дзяржаўным педінстытуце. Кандыдат гістарычных навук з 1983 г., старшы выкладчык кафедры гісторыі СССР з 1983 па 1986 гг. З красавіка 1986 па снежань 1986 г. – загадчык кафедры.

Заўчасна памёр 30 снежня 1986 г.

У 1987 – 1991 гг. кафедру гісторыі СССР узначаліў кандыдат гістарычных навук, старшы выкладчык **В.Л. Маразевіч**.



**Валерый Лукіч МАРАЗЕВІЧ** нарадзіўся 15 снежня 1953 г. Скончыў гістарычны факультэт Магілёўскага педагогічнага інстытута ў 1975 г.

З 1979 г. пачаў працаўцаць асістэнтам кафедры гісторыі СССР. Кандыдат гістарычных навук з 1985 г. З 1986 г. працаў старшим выкладчыкам, з 1987 г. – загадчыкам кафедры. У 1992 г. у сувязі з рэарганізацыяй кафедры гісторыі СССР перайшоў працаўцаць загадчыкам кафедры гісторыі і культуры Беларусі.


У 2000 г. звольніўся з ўніверсітэта.

Кафедра гісторыі СССР за перыяд свайго існавання (з 1967 па 1991 гг.) забяспечвала выкладанне такіх вучэбных дысцыплін, як гісторыя СССР,



методыка выкладання гісторыі, методыка выкладання грамадазнаўства, методыка выкладання асноў савецкай дзяржавы і права, методыка прававога выхавання, гістарыграфія гісторыі СССР, дапаможныя гістарычныя дысыцьпіліны, гістарычнае краязнаўства, тэорыя дзяржавы і права, адміністрацыйнае права, працоўнае права, зямельнае і сельскагаспадарчае права, грамадзянскае і сямейнае права, крымінальнае права, гісторыя Беларусі. Акрамя таго, выкладчыкамі кафедры быў распрацаваны шэраг спецкурсаў па гісторыі СССР, гісторыі БССР, методыцы выкладання гісторыі; факультатываў па арганізацыі і методыцы навуковадаследчай працы студэнтаў па гісторыі, па методыцы практыкі падрыхтоўкі наглядных дапаможнікаў і дыдактычных матэрыялаў па гісторыі, грамадазнаўству і асновах савецкай дзяржавы і права, па помніках гісторыі і культуры Беларусі і экспкурсійным азнямленні з імі, метадалагічных проблемах гістарычнай навукі і асновах музеязнаўства.

У 70-х – 80-х гг. ХХ стагоддзя на кафедры гісторыі СССР працавала адзінаццаць выкладчыкаў: кандыдаты навук, дацэнты А.Б. Кузняцоў, П.Ф. Дзмітрачкоў, **Д.Н. Хонькін**, **В.А. Бандарэнка**, **М.Г. Максімава** і **А.Р. Валчанкоў**, кандыдаты гістарычных навук, старшыя выкладчыкі В.Л. Маразевіч і Р.Ф. Лешчанка, старшыя выкладчыкі **З.П. Андрэева**, **Я.І. Трашчонак** і **У.М. Афанасьеў**. Сымімі вопытнымі з іх былі Я.І. Трашчонак, П.Ф. Дзмітрачкоў, В.А. Бандарэнка, А.Р. Валчанкоў, Д.Н. Хонькін, З.П. Андрэева і М.Г. Максімава.



**Дзмітрый Нікіфаравіч ХОНЬКІН** нарадзіўся 8 лістапада 1903 г. У 1937 г. скончыў гістарычны факультэт Маскоўскага інстытута філасофіі, літаратуры і гісторыі. Яшчэ падчас вучобы ў інстытуце пачаў працаваць старшым выкладчыкам вышэйшай пагранічнай школы НКУС, а з 1946 г. – у Ваенна-дывізіяльнай акадэміі (чытаў курс гісторыі СССР).

У сакавіку 1947 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю (абараняўся ў Маскоўскім дзяржаўным педінстытуце імя У.І. Леніна), а ў кастрычніку 1947 г. атрымаў званне дацэнта. Меў воінскае званне маёра.

У 1950 г. быў запічаны на пасаду дацэнта кафедры гісторыі СССР Магілёўскага педагогічнага інстытута. З 1950 па 1969 гг. – дацэнт кафедры гісторыі СССР. У 1951 – 1952, 1954 – 1957, 1967 – 1968 гг. часова выконваў абавязкі загадчыка кафедры гісторыі СССР (гісторыі СССР і БССР). У 1969 г. выйшаў на пенсію. Працаваў на кафедры да ліпеня 1974 г.

**Вера Андрэеўна БАНДАРЭНКА** нарадзілася 20 сакавіка 1927 г. Скончыла гістарычны факультэт БДУ у 1951 г. і аспірантуру АН БССР у 1955 г.



З 1 верасня 1955 г. працавала старшим выкладчыкам кафедры гісторыі СССР Магілёўскага педагогічнага інстытута. Кандыдат гістарычных навук з 1955 г. З 1973 г. – дацэнт. Часова выконвала абавязкі загадчыка кафедры (1970 г.), дэканы факультэта (1978 г.).

Выйшла на пенсію 15 кастрычніка 1988 г.

**Маргарыта Георгіеўна МАКСІМАВА** нарадзілася 1 красавіка 1929 г. у сялянскай сям'і ў в. Вялікая Коша Кіраўскага раёна Калінінскай вобласці. У 1948 г. скончыла сярэднюю школу г. Сартавала КАССР. З адзнакай скончыла гістарычны факультэт Карэла-Фінскага дзяржаўнага ўніверсітэта (у 1953 г.), вучылася ў аспірантуры (1953 – 1956 гг.), затым працавала настаўнікам і дырэкторам Мядвежжагорскай сярэдняй школы КАССР (1956 – 1963 гг.).

Пачала працаваць у Магілёўскім дзяржаўным педагогічным інстытуце са снежня 1963 г. асістэнтам кафедры марксізму-ленізму. З 1970 г. – старши выкладчык кафедры гісторыі СССР. Кандыдат гістарычных навук з 1973 г. (кандыдацкая дысертацыя: «Дзеянасьць Кампартыі Беларусі па развіціі прасцейшых формаў сельскагаспадарчай кааперацыі ў гады аднаўленчага перыяду (1921 – 1925 гг.)»). З 1984 г. – дацэнт.

Памерла 16 студзеня 1996 г.

**Аляксандр Рыгоравіч ВАЛЧАНКОЎ** нарадзіўся 28 сакавіка 1922 г. Скончыў Маскоўскі юрыдычны інстытут у 1951 г. і аспірантуру ў 1962 г. Кандыдат юрыдычных навук, дацэнт.

Да 1978 г. працаваў у Магілёўскім машынабудаўнічым інстытуце старшим выкладчыкам кафедры філософіі і навуковага камунізму. Займаў пасаду намесніка дэкана.


З 1978 г. – дацэнт кафедры гісторыі СССР, потым – расійскай і савецкай гісторыі (з 1997 г. – усходнеславянскай і расійскай гісторыі) Магілёўскага педагогічнага інстытута (з 1997 г. – Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта). У 1998 г. у суязі з вытворчай неабходнасцю быў пераведзены на пасаду дацэнта кафедры эканамічнай тэорыі. З 1999 г. працаваў дацэнтам кафедры правазнаўства. Зволніўся з працы 29 жніўня 2001 г.

Памер у 2003 г.

**Зінаіда Паўлаўна АНДРЭЕВА** нарадзілася 24 кастрычніка 1909 г. У 1939 г. скончыла гістарычны факультэт Магілёўскага педагогічнага інстытута.

У 1940 – 1941 гг., да пачатку Вялікай Айчыннай вайны, працавала асістэнтам на кафедры гісторыі. У 1944 г. была прынята на работу ў штат старшим выкладчыкам кафедры гісторыі СССР. У 1946 г. займала вакантную пасаду дацэнта, затым зноў працавала старшим выкладчыкам. У ліпені 1972 г. выйшла на пенсію.

Памерла ў 1998 г.





**Якаў Іванавіч ТРАШЧОНАК** нарадзіўся 15 лістапада 1931 г. у г. Мінск у сям'і вайскоўца. У 1963 г. скончыў гісторыка-геаграфічны факультэт Мінскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя М. Горкага. У 1964 – 1967 гг. навучаўся ў аспірантуры БДУ.

З 1967 г. пачаў працуваць у Магілёўскім дзяржаўным педагогічным інстытуте імя А.А. Куляшова. З 1967 па 1995 гг. – старшы выкладчык кафедры гісторыі СССР (затым кафедры расійскай і савецкай гісторыі). З 1995 па 2004 гг. – дацэнт кафедры расійскай і савецкай гісторыі (з 1997 г. – кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі). З 2004 г. – старшы навуковы супрацоўнік навукова-даследчага сектара Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова.

Навуковыя інтарэсы: гісторыяграфія, метадалогія і гісторыя грамадскай думкі Беларусі і Расіі.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Істория Беларуси: учебник: Ч. 1. – Могилев, 2004.

Істория Беларуси: учебник: Ч. 2. – Могилев, 2005 (у сааўтарстве).

Государственная идеология и национальная идея Республики Беларусь: Науч. изд. – Могилев, 2008.

Істория Беларуси (с древнейших времен до октября 1917 года): Учеб. пособ. для 10 кл. – Мн., 2008 (у сааўтарстве).

Хрестоматия по истории Беларуси (с древнейших времен до 1917 г.): Ч. 1. – Мн., 2008 (у сааўтарстве).



**Уладзімір Мікалаевіч АФАНАСЬЕЎ** нарадзіўся 14 красавіка 1953 г. У 1974 г. скончыў гістарычны факультэт МДПІ імя А.А. Куляшова.

З верасня 1982 г. – выкладчык, а з кастрычніка гэтага ж года – старшы выкладчык кафедры гісторыі СССР МДПІ імя А.А. Куляшова. Скончыў вочную аспірантуру БДПІ імя М. Горкага. У маі 1995 г. абараніў кандыдацкую дысертацию па тэме «Істория строительных рабочих Беларуссии: рост численности и повышение професіонально-технического уровня (1976 – 1985 гг.)», навуковым кірауніком з'яўляўся доктар гістарычных навук, прафесар В.М.Фамін.

З сакавіка 1998 па студзень 2003 гг. працуваў намеснікам дэкана гістарычнага факультета па выхаваўчай работе. У верасні 2007 г. атрымаў вучонае званне дацэнта.

Навуковыя інтарэсы: методыка выкладання гісторыі, гісторыя ўсходніх славян перыяду старажытнарускай федэрациі (першая трэць XI – першая палова XIII стст.). Аўтар больш за 20 навуковых і навукова-метадычных прац.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Древнерусская феодальная федерация (второй половины XI – первой трети XIII вв.): Метод. указания к курсу специализации. – Могилев, 2009.

Историческая география: Метод. рекомендации к курсу специализации. – Могилев, 2009 (у сааўтарстве).

Кожны з выкладчыкаў кафедры гісторыі СССР забяспечваў выкладанне асноўнай дысцыпліны, а, таксама, спецкурсаў, спецсемінараў і факультатываў. Так, А.Б. Кузняцоў чытаў курс гісторыі СССР са старажытных часоў да канца XVII ст. і факультатыву па метадалагічных праблемах гістарычнай навукі, П.Ф. Дзмітрачкоў – курс гісторыі СССР з канца XVII да сярэдзіны XIX ст., спецкурс і спецсемінар па гісторыі СССР, М.Г. Максімава – курс гісторыі СССР з сярэдзіны XIX да пачатку XX ст. (да падзеі вясны 1917 г.), спецкурс і спецсемінар па гісторыі СССР, В.А. Бандарэнка – курс гісторыі СССР з вясны 1917 г. да канца 30-х гг. XX ст., спецкурс і спецсемінар па гісторыі БССР, В.Л. Маразевіч – курс гісторыі СССР з канца 1930-х гг., Р.Ф. Лешчанка – розныя перыяды гісторыі СССР, спецкурс і праводзіў факультатыву па гісторыі СССР, Я.І. Трашчонак – курсы гістарыяграфіі гісторыі СССР і дапаможных гістарычных дысцыплін, У.М. Афанасеў – курсы методыкі выкладання гісторыі і грамадазнаўства, спецкурс, спецсемінар і факультатыву па методыцы выкладання гісторыі і грамадазнаўства, А.Р. Валчанкоў забяспечваў правядзенне большасці зазначаных вышэй юрыдычных дысцыплін.

У канцы 1980-х – пачатку 1990-х гг. на кафедры гісторыі СССР з’явілася некалькі новых выкладчыкаў: М.М. Каваленчыкаў, В.І. Набелахаў і **А.А. Вараб’ёў**, Л.А. Кавалёва і А.Р. Агееў. Два апошнія паступілі ў 1988 г. ў вочную мэтавую аспірантуру Інстытута гісторыі Акадэміі навук БССР. Усе новыя выкладчыкі з’яўляліся выпускнікамі гістарычнага факультэта МДПІ імя А.А. Кулішова. Кафедра гісторыі СССР у гэты час вылучалася высокім навуковым патэнцыялам: кандыдатамі гістарычных навук, дацэнтамі з’яўляліся П.Ф. Дзмітрачкоў, які доўгі час працаўаў дэканам гістарычнага факультэта, В.А. Бандарэнка, М.Г. Максімава, А.Р. Валчанкоў і А.Б. Кузняцоў, які пазней абараніў доктарскую дысертацыю. З больш маладых выкладчыкаў кафедры кандыдацкія дысертацыі былі абаронены Р.Ф. Лешчанкам і В.Л. Маразевічам, прайшоў навучанне ў аспірантуры Мінскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя М. Горкага У.М. Афанасеў. Пераважная большасць выкладчыкаў кафедры валодала вялікім вопытам працы ў сферы вышэйшай адукцыі, яны падрыхтавалі шэраг метадычных распрацовак, якія не стражалі сваёй каштоўнасці і па сённяшні час (у першую чаргу гэта датычыцца метадычных матэрыялаў па гістарыяграфіі гісторыі СССР, распрацаваных Я.І. Трашчонкам).

### **Аляксандр Аляксандравіч ВАРАБ’ЁЎ.**

Нарадзіўся 24 лютага 1962 г. у в. Кульшычы Слаўгарадскага р-на Магілёўскай вобл. у рабочай сям’і. У 1988 г. скончыў гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута, у 1992 г. – завочную аспірантуру Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі, у 1993 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме «Партія эсераў в Февральской и



Октябрьской революциях (на материалах Беларуси)», навуковым кіраўніком з'яўляўся акадэмік Акадэміі навук Беларусі, доктар гісторычных навук, прафесар І.М. Ігнаценка.

З 1988 па 1994 гг. працаў аўсацтвам кафедры гісторыі СССР і кафедры расійскай і савецкай гісторыі, з 1994 па 1996 гг. – старшым выкладчыкам кафедры расійскай і савецкай гісторыі, з 1996 па 2002 гг. – дацэнтам кафедры расійскай і савецкай гісторыі і кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова.

З 2002 г. па сёняшні час працуе загадчыкам кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі.

Выкладае курс гісторыі ўсходніх славян з канца XVII да сярэдзіны XIX ст., шэраг дысцыпін спецыялізацыі і спецкурсаў. Навуковыя інтарэсы: сацыяльна-палітычная гісторыя Беларусі канца XIX – пачатку XX ст. Аўтар больш за 80 навуковых і навукова-метадычных прац.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Две аграрные программы // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2004. – №4.

К вопросу о выборах во Всероссийское Учредительное собрание в Могилевской губернии // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2005. – №1.

Істория Беларуси: учеб.: Ч.2. – Могилев, 2005 (у сааўтарстве).

Істория Беларуси (с древнейших времен до октября 1917 года): учеб. пособ. для 10 кл. – Мн., 2008 (у сааўтарстве).

Хрестоматия по истории Беларуси (с древнейших времен до 1917 г.): Ч. 1. – Мн., 2008 (у сааўтарстве).

Істория Беларуси (с октября 1917 г. по начало XXI в.): учеб. пособ. для 11 кл. – Мн., 2009 (у сааўтарстве).

Новыя выкладчыкі да якіх, акрамя ўжо названых вышэй, трэба дадаць яшчэ Н.М. Пурышаву, актыўна займаліся навуковай працай, альбо скончыўшы аспірантуру (М.М. Каваленчыкаў і В.І. Набелахаў), альбо праходзячы навучэнне ў ёй вочна (Л.А. Кавалёва і А.Р. Агееў) ці завочна (Н.М. Пурышава і А.А. Вараб’ёў).

У канцы 1991 г., пасля распаду Савецкага Саюза, кафедра СССР была ператворана у кафедру гісторыі і культуры Беларусі, а 1 ліпеня 1992 г. з яе састаў вылучылася кафедра расійскай і савецкай гісторыі. Пад такой назвай яна існавала да 1997 г., калі ў выніку чарговага перайменавання яна атрымала цяперашнюю назыву – кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі.

Аднак была зменена не толькі сама назва кафедры, а і карэнным чынам змяніўся яе выкладчыцкі склад, што было абумоўлена расфарміраваннем кафедры палітычнай гісторыі і стварэннем на гісторычным факультэце новай кафедры гісторыі і культуры Беларусі. З былога складу кафедры гісторыі СССР працаўаць на новай кафедры расійскай і савецкай гісторыі засталіся М.Г. Мак-сімава, Я.І. Трашчонак, А.Р. Валчанкоў, У.М. Афанасьеў, А.А. Вараб’ёў і Н.М. Пурышава. Яшчэ да рэформавання кафедры выйшла на пенсію В.А. Бандарэнка, а А.Б. Кузняцоў пераехаў у Мардовію. П.Ф. Дзмітрачкоў, Г.І. Валчок, В.Л. Маразевіч, М.М. Каваленчыкаў, А.Р. Агееў і Л.А. Кавалёва перайшлі працаўаць на новаўтвораную кафедру гісторыі і культуры Беларусі (прычым

А.Р. Агеев і Л.А. Кавалёва былі ўключаны ў штат кафедры гісторыі і культуры Беларусі, калі яны яшчэ вучыліся ў вочнай аспірантуры). Кафедра расійскай і савецкай гісторыі папоўнілася новымі выкладчыкамі: маладой выпускніцай гістарычнага факультета М.І. Мацюшэўскай, а таксама выкладчыкамі кафедры палітычнай гісторыі **К.М. Бандарэнкам, І.У. Шардыкам і С.М. Бычком**. К.М. Бандарэнка стаў загадчыкам кафедры расійскай і савецкай гісторыі.

**Канстанцін Міхайлавіч БАНДАРЭНКА.** Народзіўся 6 чэрвеня 1951 г. у в. Кучын, Кармянскага р-на Гомельскай вобл. у сям'і сялян. У 1976 г. скончыў гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута, у 1982 г. – аспірантуру БДУ, у тым жа годзе абараніў кандыдацкую дысертоцыю (навуковым кірауніком з'яўлялася прафесар Т.І. Прыйтыцкая).

З 1976 па 1979 гг. працаваў асістэнтам кафедры гісторыі КПСС, з 1982 па 1985 гг. – старшым выкладчыкам, а з 1985 па 1989 гг. – дацэнтам кафедры гісторыі КПСС. З 1989 па 1991 гг. працаваў загадчыкам кафедры гісторыі КПСС, а потым – палітычнай гісторыі. З 1992 па 2002 гг. – загадчык кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі. З 2000 г. – рэктар Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў, а з 2003 г. – рэктар Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова.

Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь, узнагароджаны медалямі «За працоўную доблесць» і «60 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне: 1941 – 1945 гг.»

Выкладае курс гісторыі ўсходніх славян ад пачатку ХХ ст. да канца 1930-х гадоў. Навуковыя інтарэсы: гісторыя палітычных партый Расіі і Беларусі пачатку ХХ ст. Аўтар больш за 70 навуковых і навукова-метадычных прац.

### **Асноўныя публікацыі:**

Русские и белорусские монархисты в начале XX в. – Могилев, 2003 (у саўтарстве).

Политические партии России (конец XIX – первая четверть XX в.): учеб. пособ. Ч. 1. – Могилев, 2004.

Создание и территориальное размещение правых союзов и обществ в Беларуси (1903 – 1907 гг.) // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2008 – № 1.

Историография монархического движения в Российской империи (досоветский период) // Вестник БГПУ им. М. Танка. – 2008. – № 2.

Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта (1913 – 1940 гг.): дакументы і матэрыялы. – Магілёў, 2008. (у саўтарстве.)

Хрестоматия по истории Беларуси (с древнейших времен до 1917 г.). Ч. 1. – Мин., 2008 (у саўтарстве).

Историография монархического движения в России и Беларуси в 20 – 30-е годы прошлого века // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2009. – № 2-3.

Состав монархических организаций в белорусских губерниях Российской империи начала XX в. // Веснік МДПУ імя І.П. Шамякіна. – 2009. – № 3 (24).



Численность Союза Русского Народа и других правых монархических организаций в белорусских губерниях Российской империи в 1905 – начале 1908 г. // Гражданское общество в России. История и современность. – СПб., 2009.

Монархическое движение в России и Беларуси (в 1905 – 1917 гг.): Хрестоматия – Могилев, 2009.



**Ігар Уладзіміравіч ШАРДЫКА.** Нарадзіўся 18 чэрвеня 1964 г. у г. Чавусы Магілёўскай вобл. у сям'і службоўцаў. У 1986 г. скончыў гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута, у 1993 г. – аспірантуру БДУ, у 1994 годзе абараніў кандыдацкую дысертацию па тэме «Політическія партыі ў борбі за реализацыю аграрнага вопроса ў 1917 – фэврале 1918 гг. (на матэрыялах Беларусі)», навуковым кіраўніком з'яўляўся доктар гістарычных науک, прафесар П.І. Зялінскі. З 1986 па 1988 гг. працаваў выкладчыкам гісторыі, а з 1988 па 1989 гг. – арганізатарам пазакласнай і пазашкольнай выхаваўчай работы СШ № 38 г. Магілёва.

З 1989 па 1994 гг. працаваў асістэнтам кафедры палітычнай гісторыі і кафедры расійскай і савецкай гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А.А. Куляшова.

У 1994 – 1995 гг. – старшы выкладчык кафедры расійскай і савецкай гісторыі. З 1995 года – дацэнт кафедры расійскай і савецкай гісторыі (з 1997 г. – ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі).

У 1995 – 1997 гг. – загадчык падрыхтоўчага аддзялення, а з 1997 па 2003 гг. – дэкан факультета дацэнтства падрыхтоўкі МДУ імя А.А. Куляшова. З 2003 г. – рэктар Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова.

Выкладае курс гісторыі ўсходніх славян з сярэдзіны да канца XIX стагоддзя. Навуковыя інтарэсы: аграрнае пытанне ў Расіі і Беларусі у канцы XIX – пачатку XX ст.; узнікненне і развіціе палітычных партый Расіі і Беларусі у пачатку XX ст.; фарміраванне і крах аднапартыйнай сістэмы ў СССР; дзейнасць палітычных партый і грамадска-палітычных рухаў у Расіі і Беларусі на сучасным этапе. Аўтар калі 50 навуковых і навукова-метадычных прац.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Октябрь и судьбы политической оппозиции: учеб. пособ.: в 3 ч. – Гомель, 1993 (у саўтарстве).

Становление и крушение однопартийной системы в СССР: 1917 – 1991: учеб. пособ.: в 2 ч. – Гомель, 1995 (у саўтарстве).

Политическая оппозиция в Беларуси: история формирования, идеология, политическая стратегия и тактика (1917 – середина 20-х гг. XX ст.): учебно-метод. комплекс. – Могилев, 2006.

**Сяргей Міхайлавіч БЫЧОК.** Нарадзіўся 28 жніўня 1952 г. В 1974 г. скончыў гісторыка-прававы факультэт Далёкаўсходняга дзяржаўнага універсітэта. З 1975 па 1978 гг. – аспірант кафедры гісторыі КПСС Ленінградскага дзяржаўнага універсітэта. У лютым 1979 г. абараніў кандыдацкую дысертацию.

С жніўня 1983 г. стаў працаваць старшым выкладчыкам кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму МДПІ імя А.А. Куляшова. Атрымаў вучонае званне дацэнта ў чэрвені 1990 г. З 1990 па 1991 гг. – дацэнт кафедры палітычнай гісторыі.

З 1 ліпеня 1992 г. працуе дацэнтам кафедры расійскай і савецкай гісторыі (з 1997 г. – ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі) Магілёўскага дзяржаўнага уні-

версітэта імя А.А.Куляшова. У снежні 2007 г. прызначаны намеснікам дэкана гісторычнага факультэта па вучэбнай і навуковай работе.

Выкладае гісторыю ўсходніх славян ад канца 1930-х гг. да пачатку XXI ст., дысцыпліны спецыялізацый. Навуковыя інтарэсы: гісторыя другой сусветнай вайны, гісторыя міжнародных адносін XX стагоддзя. Аўтар каля 50 навуковых і навукова-метадычных прац.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Контрольные задания по курсу «История восточных славян». – Могилев, 2006 (у саўтарстве).

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов V курса ОЗО исторического факультета. – Могилев, 2009.

СССР и региональные конфликты во второй половине XX века: Методические рекомендации к изучению дисциплины специализации. – Могилев, 2009.

Сумяшчальнікам кафедры расійскай і савецкай гісторыі (пазней ўсходнеславянской і расійскай гісторыі) у пачатку 1990-х гг. і пазней з'яўлялася В.М. Гірына, якая працавала спачатку настаўнікам гісторыі, намеснікам дырэктара, а потым дырэктарам Бялевіцкай сярэдняй школы Магілёўскага раёна Магілёўскай воласці.

На працягу 1990-х гг. абаранілі кандыдацкія дысертациі пяць выкладчыкаў кафедры: І.У. Шардыка, А.А. Вараўб'ё, У.М. Афанасьеў, М.І. Мацюшэўская (па тэме «Методология исторического исследования в трудах В.О. Ключевского», навуковым кіраўніком з'яўляўся кандыдат гісторычных навук, дацэнт А.А. Яноўскі) і Н.М. Пурышава (па тэме «Государственная политика в сфере художественной культуры в 1920-е годы (на материалах Беларуси)», навуковым кіраўніком з'яўляўся доктар гісторычных навук, прафесар П.І. Брыгадзін).

У 1999 г. ў складзе кафедры ўсходнеславянской і расійскай гісторыі адбыліся змены ў сувязі з утварэннем на гісторычным факультэце новай кафедры – археалогіі і спецыяльных гісторычных дысцыплін. Працаваць на новую кафедру перайшлі М.І. Мацюшэўская і В.І. Набелахаў, разам з імі на кафедру археалогіі і спецыяльных гісторычных дысцыплін быў перададзены шэраг вучэбных дысцыплін, выкладанне якіх да гэтага было замацавана за кафедрай ўсходнеславянской і расійскай гісторыі. Кафедра ж ўсходнеславянской і расійскай гісторыі папоўнілася новымі выкладчыкамі, якія былі выпускнікамі гісторычнага факультэта МДПІ імя А.А. Куляшова (з 1997 г. – МДУ імя А.А. Куляшова) розных гадоў. Усе яны ў хуткім часе паступілі ў аспірантуру. **Д.С. Лайкоўіч** паступіў у вочную аспірантуру БДУ, А.І. Снапкова – у завочную аспірантуру АПА (Акадэміі паслядипломнай адукацыі), а **І.А. Козікава** – у вочную аспірантуру МДУ імя А.А. Куляшова. А.І. Снапкова ў 2002 г. абараніла кандыдацкую дысертацию па тэме «Аксиологические ориентиры моделирования процесса повышения квалификации педагогических кадров», навуковым кіраўніком была кандыдат педагогічных навук, дацэнт Н.А. Масюкова.





**Дзмітрый Сяргеевіч ЛАЎРЫНОВІЧ** нарадзіўся 7 красавіка 1976 г. у сям'і службоўцаў. У 1998 г. скончыў гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, у 2001 г. – аспірантуру БДУ, у 2003 годзе абараніў кандыдацкую дысертацию па тэме «Лiberально-консервативная оппозиция в России на пути к власти (июль 1914 – март 1917 г.)», навуковым кіраўніком з'яўляўся кандыдат гістарычных навук, дацэнт С.У. Пазняк.

З 1998 па 2004 гг. працаваў асістэнтам, а потым старшым выкладчыкам кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі, з 2004 г. – дацэнт кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі, з 2005 г. – загадчык аддзела аспірантуры МДУ імя А.А. Куляшова, з 2006 г. – вучоны сакратар Савета МДУ імя А.А. Куляшова, а з 2008 г. – дэкан факультэта замежных моў.

Выкладае гісторыю ўсходніх славян з канца XIX да пачатку XX ст., шэраг дысцыплін спецыялізацыі, спецкурсы і спецсемінары. Навуковыя інтарэсы: палітычная гісторыя Расіі і Беларусі канца XIX – пачатка XX ст. Аўтар больш за 90 навуковых і навукова-метадычных прац.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Русские и белорусские монархисты в начале XX в. – Могилев, 2003 (у саўтартстве).

Лiberально-консервативная оппозиция в России: формирование и борьба за власть (1912 – март 1917 гг.). – Могилев, 2006.

Деятельность «Союза 17 Октября» в Витебской губернии (1905 – 1913 гг.) // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. гуман. наук. – 2007. – № 1.

Участие Конституционно-демократической партии в выборах Учредительного собрания в Беларуси (октябрь – ноябрь 1917 г.) // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна. – 2009. – № 1.

Політыческий портрет В.К. Стукалича – председателя Витебского отдела «Союза 17 Октября» // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2009. – № 1.

Лiberальное движение в Беларуси (ноябрь 1904 – 1905 гг.) // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2009. – № 2-3.

Деятельность конституционно-демократической партии и «Союза 17 Октября» в Беларуси (1905 – 1917 гг.) – Могилев, 2009.

**Ірина Анатольеўна КОЗІКАВА.** Нарадзілася 1 мая 1968 г. У 1990 г. скончыла гістарычны факультэт МДПІ імя А.А. Куляшова. У 1990 – 1997 гг. працавала настаўніцай гісторыі СШ № 23 г. Магілёва.

С жніўня 1997 г. стала працаваць на пасадзе старшага выкладчыка кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі МДУ імя А.А. Куляшова. З 1998 па 2001 гг. праходзіла навучанне ў вочнай аспірантуры Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. З 1 кастрычніка 2007 г. прызначана на пасаду намесніка дэкана гістарычнага факультэта па ідэалагічнай і выхаваўчай работе.

Выкладае курс методыкі выкладання гісторыі, а таксама, спецкурс і спецсемінар па методыцы выкладання гісторыі. Навуковыя інтарэсы: методыка выкладання грамадазнайства. Аўтар больш за 30 навуковых і навукова-метадычных прац.



### **Асноўныя публікацыі:**

Педагогическая практика: программа и методические рекомендации для студентов IV курса исторического факультета. – Могилев, 2008.

Школьный курс истории и методика его преподавания: практикум для студентов IV курса исторического факультета. – Могилев, 2009

Реализация принципа личностного целеполагания на уроке истории // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2009. – № 4.

У 2002 г. на кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі зноў адбыліся значныя кадравыя змены. У сувязі з пераходам на працу рэктарам ПІК МДУ імя А.А. Куляшова К.М. Бандарэнкі загадчыкам кафедры быў прызначаны кандыдат гістарычных навук, дасцэнт А.А. Вараб'ёў.

Сярод іншых кадравых змен, якія адбыліся на кафедры, трэба адзначыць, што Н.М. Пурышава ў 2002 г. перайшла працаўца на пасаду загадчыка кафедры гісторыі і культуры Беларусі, а А.І. Снапкова загадам рэктара была прызначана на пасаду загадчыка кафедры педагогікі. Адначасова з гэтым на кафедры стаў працаўца малады выкладчык В.В. Табуной, які ў хуткім часе паступіў у вочную аспірантуру МДУ імя А.А. Куляшова. Пазней В.В Табуной перайшоў працаўца на кафедру археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, а на кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі стала працаўца выпускніца гістарычнага факультэта МДУ імя А.А. Куляшова **А.В. Баранава**, якая праходзіла навучанне ў вочнай аспірантуре БДУ.

**Алена Валянцінаўна БАРАНАВА** нарадзілася 24 сакавіка 1982 г. У 2004 г. скончыла гістарычны факультэт МДУ імя А.А. Куляшова. У 2004 – 2007 гг. праходзіла навучанне ў вочнай аспірантуре БДУ.

Са снежня 2007 г. стала працаўца на пасадзе асістэнта кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі. У студзені 2009 г. абараніла кандыдацкую дысертацию па тэме «**Владимир Иванович Пичета в научно-образовательных и общественно-политических процессах Беларуси (1918 – 1930 гг.)**», навуковым кіраўніком з'яўляўся кандыдат гістарычных навук, прафесар А.А. Яноўскі. З 1 красавіка 2009 г. загадам рэктара пераведзена на пасаду старшага выкладчыка кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі.

Выкладае дысцыпліны спецыялізацыі і спецсе-мінар па гісторыі ўсходніх славян.

### **Асноўныя публікацыі:**

В.И. Пичета в воспоминаниях и письмах коллег и учеников // Веснік БДУ. Сер.3. – 2006. – № 3.

Владимир Иванович Пичета в 1918 – 1921 гг.: «вживание» российского интеллигента в советские общественно-политические реалии // Український історичний збірник. – Вип.10. – Інститут історії України НАН України, 2007.

В.И. Пичета и создание университетского городка (1920-е гг.) // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. – 2008. – № 2-3.



За перыяд 90-х гг. ХХ – пачатку XXI ст. карэнным чынам змяніліся задачы, выкананне якіх было ўскладзена на кафедру ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі. У сувязі з наборам і наступным навучаннем студэнтаў гістарычнага факультэта па новых спецыяльнасцях «Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)», «Гісторыя (археалогія)», «Гісторыя. Рэлігіязнаўства» і рэфармаваннем сістэмы вышэйшай адукацыі нашай рэспублікі былі ўнесены значныя змены ў вучэбныя планы і змянілася колькасць асноўных вучэбных дысцыплін, а таксама спецкурсаў, спецсемінараў і факультатываў. Акрамя таго, змянілася колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне студэнтамі ўсіх без выключэння вучэбных дысцыплін.



Аднак нават і ў такіх складаных умовах выкладчыкі кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі, акрамя забеспечэння вучэбна-выхаваўчага працэсу, актыўна займаюцца навукова-даследчай працай. Адным з галоўных напрамкаў цяперашній працы з'яўляецца навучанне ў аспірантуры і абарона кандыдацкіх дысертацый, пра што ўжо было сказана вышэй (на пачатку 2009/2010 навучальнага года з пастаянна працуючых выкладчыкаў кафедры і ўнутраных сумяшчальнікаў толькі два не мелі навуковай ступені, што з'яўляецца адным з найбольш высокіх паказчыкаў па абароненасці ва ўсім універсітэце). У 90-х гг. ХХ – XXI ст. цэлы шэраг выкладчыкаў кафедры атрымалі вучоныя званні дацэнтаў (Я.І. Трашчонак, А.А. Вараб’ёў, І.У. Шардыка, Д.С. Паўрыновіч, У.М. Афанасьеў), што таксама з'яўляецца бяспрэчным дасягненнем у навуковай працы кафедры.

Яшчэ адным важным напрамкам павышэння кваліфікацыі выкладчыкамі кафедры з'яўляецца работа па падрыхтоўцы доктарскіх дысертаций (імі ў сённяшні час займаюцца дацэнты К.М. Бандарэнка, І.У. Шардыка, А.А. Вараб'ёў, Д.С. Лаўрыновіч). Шмат удалося зрабіць выкладчыкам кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі ў плане забеспячэння вучэбных дысцыплін у розных сферах народнай адукацыі вучэбнымі, вучэбна-метадычнымі дапаможнікамі, метадычнымі распрацоўкамі рознага ўзроўню (дапаможнікамі, рэкамендацыямі, указаннямі).

Зараз выкладчыкі кафедры вядуць работу ў межах двух грантаў. Кірауніком першага з'яўляецца адзін са старэйшых выкладчыкаў гістарычнага факультэта дацэнт Я.І. Трашчонак. Нягледзячы на пагаршэнне стану здароўя, якое не дазваляе праводзіць аўдыторныя заняткі са студэнтамі, ён актыўна працуе ў хатніх умовах. У склад узначаленага ім аўтарскага калектыву на працягу апошніх пяці гадоў уваходзілі і ўваходзяць: загадчык кафедры ўсходнеславянской і расійской гісторыі А.А. Вараб'ёў, загадчык кафедры гісторыі і культуры Беларусі Н.М. Пурышава, вядучы навуковы супрацоўнік навукова-даследчага сектара Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Ф. Скарыны, дацэнт М.І. Старавойтаяў, выкладчыкі Магілёўскага каледжа МУС Рэспублікі Беларусь В.В. Валжан-коў і М.М. Жалязняк.

Другі аўтарскі калектыв узначальвае рэктар МДУ імя А.А. Куляшова, кандыдат гістарычных навук, дацэнт К.М. Бандарэнка. З выкладчыкаў кафедры ўсходнеславянской і расійской гісторыі ў склад гэтага аўтарскага праекта ўваходзяць дацэнты І.У. Шардыка, А.А. Вараб'ёў, Д.С. Лаўрыновіч.

Сярод найважнейшых вынікаў навукова-даследчай працы выкладчыкаў кафедры як у межах двух названых вышэй грантаў, так і па-за імі з'яўляецца выданне манографій, вучэбных дапаможнікаў і падручнікаў, большасць якіх маюць грыфы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Такім чынам, кафедра ўсходнеславянской і расійской гісторыі на ўсім працягу ўсяго існавання займала і займае даволі пачэснае месца сярод кафедраў не толькі гістарычнага факультэта, а і сярод усіх кафедраў нашага універсітэта. За 2008/2009 навучальны год яна была прызнана самай лепшай ва універсітэце.



# **КАФЕДРА ГІСТОРЫІ І КУЛЬТУРЫ**

## **БЕЛАРУСІ**





Пастановай вучонага савета Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута ад 17 кастрычніка 1991 года была створана кафедра гісторыі і культуры Беларусі. У той час на кафедры працавалі 19 выкладчыкаў: загадчык кафедры – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.Л. Маразевіч, прафесар Г.І. Валчок, дацэнты – В.А. Бандарэнка, П.Ф. Дэмітрачкоў, М.Р. Максімава, А.Р. Валчанкоў, А.Н. Маргуноў, С.М. Бычок, **Т.У. Апіок**, старшыя выкладчыкі – Я.І. Трашчонак, **М.М. Каваленчыкаў**, У.С. Шыкуноў, А.А. Бяржанін, У.М. Афанасьеў, В.М. Гірына, В.І. Набелахаў, асістэнты – А.А. Вараб’ёў, **Н.М. Пурышава**, Г.Л. Фурс.

**Тамара Уладзіміраўна Апіок.** Нарадзілася 19 мая 1954 г. у в. Андрыянова Дубровенскага раёна Віцебскай вобласці ў сям'і рабочых. У 1971 г. скончыла сярэднюю школу № 4 г. Орша. У 1973 г. паступіла і ў 1977 г. з адзнакай скончыла гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А.А. Куляшова. З 1977 па 1980 г. працавала настаўнікам гісторыі і англійскай мовы ў Арэхавскай восьмігадовай і Бабініцкай сярэдняй школах Аршанскага раёна Віцебскай вобласці.

У Магілёўскім дзяржаўным педагогічным інстытуце імя А.А. Куляшова працуе з 1980 г. З 1980 па 1981 г. працавала лабарантам, а з 1982 г. – асістэнтам на кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму. З 1982 па 1985 г. вучылася ў аспірантуры БДУ імя У.І. Леніна. Кандыдацкую дысертацыю на тэму «Партыйное руководство развитием и совершенствованием системы бытового обслуживания в новых городах БССР (1966 – 1980 гг.)» абараніла ў БДУ імя У.І. Леніна ў 1985 г. З 1985 па 1989 гг. працавала старшим выкладчыкам, а потым дацэнтам на кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму, з 1989 па 1992 г. – дацэнтам на кафедры палітычнай гісторыі. Званне дацэнта па кафедры палітычнай гісторыі прысуджана Дзяржаўнай камісіяй СССР па народнай адукацыі ў 1991 г.

Дацэнтам кафедры гісторыі і культуры Беларусі працуе з 1993 г. Працавала намеснікам дэкана па вучэбна-выхаваўчай работе філалагічнага факультэта (1988 – 1991 гг.), намеснікам дэкана па вучэбнай і навуковай работе гістарычнага факультэта (2005 – 2007 гг.).

Чытае лекцыі і праводзіць семінарскія заняткі па гісторыі Беларусі (у кантэксле сусветных цывілізацый), гісторыі хрысціянскіх канфесій у Беларусі, спецкурсах і спецсемінарах па гісторыі хрысціянскіх канфесій у Беларусі. Навуковыя інтарэсы: праблемы канфесійнай гісторыі Беларусі. Аўтар каля 60 навуковых і навуково-метадычных работ.

#### **Асноўныя публікацыі:**


Царква і рэлігія на жыцці Магілёўшчыны ў XIX ст. // Магілёўская даўніна. – Вып. VIII. – Магілёў, 1998.

Хрысціянская канфесія на Беларусі: Вучэбн. дапаможнік. – Магілёў, 2000.

Стараабрадцы Магілёўшчыны напрэдадні і пасля далучэння да Расійскай імперіі // Магілёўская даўніна. – Вып. XI. – Магілёў, 2001.

«Могилевские епархиальные ведомости» о событиях 1905 г. в России // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2005. – № 2-3.





**Мікалай Мікалаевіч КАВАЛЕНЧУКАЎ.** Нарадзіўся 17 ліпеня 1946 г. у в. Жураўка Гарадзішчанская раёна Чаркаскай вобласці УССР у сям'і сляян. У чэрвені 1962 г. закончыў Чыгірынскую сярэднюю школу Кіраўская раённа Магілёўской вобласці. У 1964 – 1968 гг. вучыўся на гістарычным факультэце Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута, атрымаў кваліфікацыю «Настаўнік гісторыі і грамадзянства сярэдняй школы». У 1986 – 1990 гг. вучыўся ў аспірантуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя У.І. Леніна.

У красавіку 1987 г. пачаў працуваць асістэнтам кафедры гісторыі СССР Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А.А. Куляшова. З верасня 1990 г. працуе старшим выкладчыкам кафедры гісторыі і культуры Беларусі. Абарона кандыдацкай дысертациі адбылася 29 снежня 1990 г. у Беларускім дзяржаўным універсітэце

імя У.І. Леніна па тэме «Партыйная работа промышленных производственных объединений Беларуси в 1970 – 1980 гг.».

Выкладае гісторыю Беларусі і спецкурс па Вялікай Айчыннай вайне савецкага народа. Асноўныя навуковыя інтарэсы: даследаванне развіція прамысловасці Беларусі ў 70-я гг. ХХ ст. і прамысловасці Магілёўскай губерні ў канцы XVIII – XIX стст.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Магілёўскі абласны краязнаўчы музей // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: у 5 т. – Т. 3. – Мн., 1987.

Магілёўскі абласны краязнаўчы музей // Энцыклапедыя этнографіі Беларусі. – Мн., 1989.

Гісторыя Беларусі: Метадычныя рэкамендацыі. – Магілёў, 2003.

Развитие фабрично-заводской промышленности в Могилёвской губернии и уездах во второй половине XIX ст. // Шляхі Магілёўскай гісторыі: зборнік навуковых прац. – Магілёў, 2005.



**Наталля Міхайлаўна ПУРЫШАВА.** Нарадзілася 5 лютага 1955 г. у пасёлку Яблынэвы Магаданской вобласці. У 1966 г. разам з бацькамі пераехала ў Магілёў. У 1972 г. закончыла сярэднюю школу № 21 г. Магілёва. З 1973 па 1977 г. вучылася на гістарычным факультэце Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута. Пасля заканчэння з верасня 1977 г. працеваала спачатку лабарантам кафедры ўсесаульнай гісторыі, а потым гісторыі СССР.

У 1989 г. была абрана на пасаду асістэнта кафедры гісторыі СССР. На пасаду старшага выкладчыка кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі была абрана у 1998 г., а ў сакавіку 1999 г. абараніла кандыдацкую дысертацию па тэме «Дзяржаўная палітыка у сферы мастацкай культуры ў 1920-я гады (на матэрыялах Беларусі)». З мая 1999 па чэрвень 2002 г. працеваала на пасадзе намесніка дэкана гістарычнага факультэта па навуковай работе. У маі 2001 г. была абрана на пасаду дацэнта кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі.

Загадам рэктара МДУ імя А.А. Куляшова у чэрвені 2002 г. прызначана на пасаду загадчыка кафедры гісторыі і культуры Беларусі, а ў сакавіку 2003 г. была абрана на гэту пасаду. У каstryчніку 2005 г. атрымала вучонае званне дацэнта. У 2008 годзе была абрана на пасаду загадчыка кафедры гісторыі і культуры Беларусі на другі тэрмін.

Выкладае курс гісторыі Беларусі (канец XVIII – пачатак XX ст.), спецкурсы па гісторыі Беларусі, дысцыпліны спецыялізацыі. Асноўныя навуковыя інтарэсы: культурная палітыка савецкай дзяржавы ў 1920-я – 1940-я гг. і яе праявы у славянскіх рэгіёнах СССР; культура і культурнае жыццё Беларусі у 1917 – 1941 гг., гісторыя інтэлігенцыі БССР у даваенны час. Спіс апублікованых работ уключае каля 50 называў.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Улада і культура: эпізод з літаратурнага жыцця Мсціслаўшчыны // Магілёўшчына. – Вып. IV. – Магілёў, 1993.

Белорусская государственно-партийная политика в сфере культуры первых лет советской власти (1921 – 1925) // Веснік БДУ. Серыя 3. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія, эканоміка, права. – 1997. – № 3.

Дзяржаўная літаратурная палітыка ў БССР у 1920-я гады // Беларускі гісторычны часопіс. – 1998. – № 3.

Поворот в культурной политике в БССР в конце 1920-начале – 1930-х годов // Гісторыя: праблемы выкладання. – 1998. – № 4.

Триумф неистовых // Нёман. – 2000. – № 2.

Страсці за кулісамі: Тэатральная палітыка ў БССР у 1920-я гады // Мадаёзьць – 2001. – № 11.

Революция 1917 г. и национально-культурное возрождение Беларуси: содержание, противоречия, пределы возможного // Россия в ХХ веке: Реформы и революции: в 2 т. – Т. 1. – М., 2002.

Ідэйно-политическая ситуация в начале 1930-х годов и ее влияние на белорусскую художественную культуру // Избранные научные труды ученых МГУ им. А.А. Кулешова. – Могилев, 2003.

Захавала памяць карані // Беларуская думка. – 2004. – № 4 (у сааўтарстве).

Культурная политика и культура Беларуси (1918 – 1920-е гг.): пособие. – Могилев, 2004.

Історыя Беларусі: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высш. образования: в 2 ч. Ч. 2 – Могилев, 2005 (у сааўтарстве).

Літературная жизнь и литературная политика в БССР в 1920-е годы. (На материалах Могилевщины) // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва: зборнік навуковых прац. – Магілёў, 2007.

Історыя Беларусі: інтэнсіўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену. – Mn., 2008.

Хрестоматия по истории Беларуси: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. С древнейших времен до 1917 г. – Mn., 2008 (у сааўтарстве).

Істория Беларуси: ответы на экзаменационные вопросы. – Mn., 2009 (у сааўтарстве).

Загадам па інстытуце ад 1 ліпеня 1992 г. са складу кафедры гісторыі і культуры Беларусі была выведзена кафедра расійскай і савецкай гісторыі. На кафедры гісторыі і культуры Беларусі засталіся працаўца В.Л. Маразевіч (загадчык кафедры), прафесар Г.І. Валчок, дацэнты В.А. Бандарэнка, П.Ф. Дзмітрач-

коў, А.Н. Маргуноў, Т.У.Апіок, старшыя выкладчыкі М.М. Каваленчыкаў, А.Р. Агеев, асістэнты Г.Л. Фурс і Л.Я. Клімуць.

З 2000 па 2002 г. загадчыкам кафедры гісторыі і культуры Беларусі з'яўлялася кандыдат гітарычных навук **Л.А. Кавалёва**. З 2002 г. па сённяшні дзень загадвае кафедрай кандыдат гітарычных навук дацэнт Н.М. Пурышава.



**Ларыса Аркадзьеўна КАВАЛЁВА**. Нарадзілася 14 красавіка 1966 г. у г. Быхаў Магілёўскай вобласці ў сям'і служачых. У 1983 г. скончыла СШ № 33 г. Магілёва. З 1983 па 1988 гг. вучылася ў Магілёўскім педагогічным інстытуце. Атрымала дыплом з адзнакай з атрыманнем кваліфікацыі «Наставнік гісторыі і савецкай дзяржавы і права».

Са жніўня 1988 г. па верасень 1989 г. працавала ў якасці асістэнта кафедры гісторыі СССР. У 1989 г. паступіла ў аспірантуру Інстытута гісторыі АН БССР. У 1993 г. абараніла кандыдацкую дысертацию па тэме «Внешнеполітичская деятельность Советской Белоруссии в 1919 – 1929 гг.». Вярнулася на кафедру гісторыі і культуры Беларусі, дзе і працуе з 1993 г. па цяперашні час.

Выкладае наступныя курсы: гісторыя Беларусі, беларусазнаўства, спецкурсы на розных факультэтах МДУ імя А.А. Куляшова. Навуковыя інтарэсы: праблемы станаўлення беларускай дзяржаваўнасці, міграцыйная палітыка Рэспублікі Беларусь.

#### **Асноўныя публікацыі:**

БНР и ее роль в заключении Рижского договора: материалы и методические рекомендации. – Могилев, 1991.

Борьба представителей БНР за независимость Белоруссии на Генуэзской конференции: материалы и методические рекомендации.

История создания и деятельность НКИД Белоруссии: материалы и методические рекомендации. – Могилев, 1992.

Становление белорусской государственности в начале XX в.: методическое пособие для студентов неисторических факультетов. – Могилев, 2002.

Государственная миграционная политика Республики Беларусь: учебно-методическое пособие. – Могилев, 2004.

Па стане на верасень 2009 г. у складзе кафедры 11 выкладчыкаў: дацэнт Н.М. Пурышава (заг. кафедры), прафесары – Г.І. Валчок і П.Ф. Дэмітрачкоў, асістэнты – Т.У. Апіок, **С.А. Парашкоў**, старшыя выкладчыкі – Л.А. Кавалёва, М.М. Каваленчыкаў, **В.В. Каляснёва**, выкладчык **Л.А. Сугака**, асістэнт **Н.М. Вашчыла**.

**Сяргей Александравіч ПАРАШКОЎ**. Нарадзіўся 11 лістапада 1951 г. у г. Магілёве ў сям'і служачых. Пасля службы ў Савецкай Арміі ў 1972 – 1976 гг. вучыўся на гітарычным факультэце Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута. У 1980 – 1983 гг. вучыўся ў аспірантуры БДУ імя У.І. Леніна. У 1985 г. абараніў кандыдацкую дысертацию «Партыйное руководство работой органов народного контроля Белоруссии (1971 – 1975 гг.)» пад навуковым кіраўніцтвам доктара гітарычных навук, прафесара Т.І. Прыйтыцкай.

Працаўаў у 1976 – 1979 гг. у Магілёўскім дзяржаўным педагогічным інстытуце асістэнтам, выкладчыкам. З 1979 па 1994 гг. працаўаў у Магілёўскім тэхналагіч-

ным інстытуце выкладчыкам, старшым выкладчыкам, дацэнтам. З 1994 г. дацэнт кафедры гісторыі і культуры Беларусі Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова. З 2003 г. дэкан факультэта дайністытуцкай падрыхтоўкі і прафесійнай арыентацыі.

Выкладае курс гісторыі культуры Беларусі, гісторыяграфію гісторыі Беларусі. Навуковыя інтарэсы: праблемы гісторыяграфіі, гісторыі адукцыі, гісторыі культуры Беларусі.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Нарысы культуры Беларусі. – Магілёў, 1996.

Адукцыя і асвета Беларусі пасля далучэння яе да Расійскай імперыі (канец XVIII – першая палова XIX ст.) – Магілёў, 1998.

Гісторыя культуры Беларусі. – Магілёў, 2001.

Культура старажытнай Беларусі (ад заселення да сярэдзіны XIII ст.). – Магілёў, 2003.

Гісторыя культуры Беларусі. – Мн., 2003, 2004.

Образование и наука // Регион. Могилёвская область. 10 лет преобразований. – Могилёў, 2005.

**Вольга Вячаславаўна КАЛЯСНЁВА.** Нарадзілася ў 1969 г. у г. Жодзіна Мінскай вобласці ў сям'і служачых. У 1987 г. скончыла сярэднюю школу № 33 г. Магілёва. У 1987 г. паступіла і ў 1992 г. закончыла МДПІ імя А.А. Куляшова.

З верасня 1994 г. пачала працаўцаць асістэнтам кафедры гісторыі Беларусі, з 2000 г. – старшы выкладчык. Працуе над тэмай дысертациі «Узнікненне і дзеянісць арганізацый Бунда у Беларусі (1897 – 1904 гг.)».

Выкладае наступныя дысцыпліны: гісторыя Беларусі ў кантэксле сусветных цывілізацый, гісторыя Вялікай Айчыннай вайны у кантэксле другой сусветнай вайны, нацыянальна-вызваленчы рух на Беларусі ў XIX – XX стст., гістарычна інфарматыка. Асноўныя навуковыя інтарэсы: гісторыя палітычных партый на мяжы XIX – XX стст.


#### **Асноўныя публікацыі:**

Политические выступления организаций Бунда в Беларуси в начале XX века // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова – 2006. – № 4.

Рабочее законодательство Российской империи и еврейские рабочие // Евреи Беларуси. – Мн., 2001. – Т. 5.

**Леанід Аляксандравіч СУГАКА.** Нарадзіўся 23 снежня 1958 г. у г. Кохма Іванаўскай вобласці РСФСР у сям'і служачых. У 1976 г. скончыў СШ № 23 г. Магілёва. У 1981 – 1986 гг. вучыўся на гістарычным факультэце Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А.А. Куляшова, які скончыў з адзнакай і атрымаў кваліфікацыю «Наставнік гісторыі, грамадазнаўства і савецкай дзяржавы і права».

У МДУ імя А.А. Куляшова працуе з верасня 2001 г., займае пасаду выкладчыка кафедры гісторыі і культуры Беларусі. Працуе над дысертацияй па тэме «Эваку-





ацыя насељніцтва, матэрыяльных і культурных каштоўнасцей з БССР у пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны».

Выкладае курс гісторыі Беларусі на разных факультэтах універсітата, а таксама дысцыпліну спецыялізацыі «Праблемы ваеннаі гісторыі Беларусі» на гістарычным факультэце, спецкурс «Краязнаўства» на факультэце эканомікі і права. Асноўныя навуковыя інтарэсы: ваенная гісторыя Беларусі, падзеі Вялікай Айчыннай вайны.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Днепровский рубеж в июле 1941г.: оперативно-стратегический аспект // Мінулая і сучасная гісторыя Магілёва. – Магілёў, 2001.

Критерии эвакуационной политики в БССР в начальный период Великой Отечественной войны // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць. Частка 2. – Магілёў, 2003.

Праблема эвакуацыі ў беларускай савецкай гісторыяграфіі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны: спроба аналізу // Сучасныя праблемы гісторыяграфіі гісторыі. Ч. 2. – Мн., 2003.

Об особенностях эвакуации в восточных областях БССР (июль – август 1941 г.) // Оборонительные бои на территории Беларуси. – Могилев, 2006.

Об особенностях эвакуации в западных и центральных областях БССР в начале Великой Отечественной войны // Веснік Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта: Серыя гуманітарных і грамадскіх навук – 2008. – № 2.

Проблемы военной истории Беларуси (с древнейших времен до нашего времени): Методические рекомендации. – Могилев, 2009 (у саўтартстве).



**Наталля Мікалаеўна ВАШЧЫЛА.** Народзілася 10 сакавіка 1965 г. у г. Магілёве ў сям'і служачых. У 1982 г. закончыла з адзнакай СШ № 5 г. Магілёва. У 1987 г. закончыла з адзнакай гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А.А. Куляшова па спецыяльнасці «Гісторыя і савецкае права». З 1987 па 1998 г. працавала настаўнікам гісторыі СШ № 38 г. Магілёва.

З 1998 г. працавала асістэнтам кафедры гісторыі і культуры Беларусі ў МДУ імя А.А. Куляшова. У 2002 г. завочная скончыла аспірантуру МДУ імя А.А. Куляшова. Тэма дысертациі: «Палітычная апазіцыя на Беларусі: ідэалогія, арганізацыйная структура, асноўныя этапы дзеяннія (ліпень 1920 – 1925 гг.)». Работа над дысертаций працягваецца.

Выкладае курс гісторыі Беларусі на гістарычным і негістарычных факультэтах, спецкурс Вялікая Айчынная вайна. Навуковыя інтарэсы: палітычная гісторыя Беларусі ў 1917 – 1920-я гг. З’яўляецца аўтарам больш за 10 навуковых тэзісаў і артыкулаў.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Еврейские партии и организации в Могилёве. Бунд. Поалей Цион // История Могилёвского еврейства: документы и люди: науч.-попул. очерки и жизнеописания: в 2 кн. Кн. 2. Ч. 1. – Мн., 2006.

**КАФЕДРА АРХЕАЛОГИИ**  
**I СПЕЦЫЯЛЬНЫХ**  
**ГІСТАРЫЧНЫХ ДЫСЦЫПЛІН**





Кафедра археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін была створана 15 чэрвеня 1999 г. і з'яўлецца сёння адным з асноўных вучэбных і навуковых падраздзяленняў гістарычнага факультэта, ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялістаў як з адрывам, так і без адрыву ад вытворчасці. З 1 верасня 2002 па 1 ліпеня 2004 г. як секцыя ўваходзіла ў склад кафедры ўсеагульной гісторыі. Як асобная кафедра адноўлена з 1 ліпеня 2004 г.

Кафедра з'яўлецца базавай для падрыхтоўкі студэнтаў па навуковай спецыяльнасці «Гісторыя (археалогія)», а таксама ажыццяўляе падрыхтоўку студэнтаў па навуковай спецыяльнасці «Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)». Падрыхтоўка настаўнікаў гісторыі вядзеца па спецыяльнасцях: «Гісторыя. Са-цыяльна-палітычныя дысцыпліны» і «Гісторыя. Рэлігіязнаўства».

Першым загадчыкам кафедры быў В.Ф. Капыцін, па ініцыятыве якога і было прынята рашэнне аб яе стварэнні. Ініцыятуваў адным з найбольш аўтарытэтных беларускіх спецыялістаў, што вывучаў эпоху фінальнага палеаліту і мезаліту. Захапленнне археалагічнымі даследаваннямі пачалося яшчэ ў студэнцкія гады пад уплывам таленавітага археолога, у той час дэкана гістарычнага факультэта Гаўрылы Іосіфавіча Іоне. Ён заснаваў на гістарычным факультэце Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута археалагічны гуртк, які працуе і цяпер. Сталым наведвальнікам заняткаў гуртка быў Вячаслав Капыцін. Неўзабаве прыйшоў час і самастойных даследаванняў. З 1970 г. і да апошняга дня свайго жыцця Вячаслав Фёдаравіч узначальваў археалагічную экспедыцыю, якая і зараз штогод праводзіцца на базе гістарычнага факультэта.

Дзякуючы навуковым даследаванням таленавітага магілёўскага вучонага, сусветная навука атрымала грунтоўныя матэрыялы для аналізу культурна-гістарычных працэсаў ва Усходній Еўропе ў эпоху фінальнага палеаліту і мезаліту. В.Ф. Капыцін на аснове даследавання археалагічных матэрыялаў мэтанакіравана адстойваў тэзіс пра тое, што насельніцтва фінальнага палеаліту і ранняга мезаліту тэрыторыі Верхняга Дняпра, а менавіта грэнская культура, паходзіла ад верхнепалеалітычных паляўнічых на маманта, якія 15 – 13 тыс. гг. тому засялілі Верхні Дон, Сярэднія Падняпроўе, басейн Дзясны. Менавіта ім былі даследаваны фінальнапалеалітычны і мезалітычныя помнікі Верхняга Падняпроўя – стаянкі Бароўка, Хвойнае, Грэнск, Каромка і інш. В.Ф. Капыцін, прааналізавшы вялікую колькасць археалагічных крыніц з гэтых помнікаў, прыйшоў да вынівовы, што іх насельніцтва было прымым нашчадкам традыцый мезінскай культуры, ці сярэднедняпроўскага адзінства позняга



палеаліту. Паколькі ў познеледавіковую эпоху насельніцтва рухалася пераважна з поўдня на поўнач, то позднепалеалітычныя жыхары Сярэдняга Падняпроўя, як лічыў В.Ф. Капыцін, перасяляліся на тэрыторыі Верхняга Дняпра, дзе і паклалі пачатак грэнскай і іншых, роднасных ёй, мезалітычных культур.



Вялікае значэнне Вячаславу Фёдаравічу надаваў ахове, уліку і вывучэнню помнікаў археалогіі Магілёўскай вобласці ўсіх археалагічных эпох. З 1990 г. археалагічная экспедыцыя пад яго кіраўніцтвам сумесна з Магілёўскім абласным краязнаўчым музеем ажыццяўляла разлічаны на 15 гадоў спецыяльны праект па абледаванні і картаграфаванні археалагічных помнікаў Магілёўскай вобласці для пад-

рыхтоўкі «Зводу помнікаў археалогіі Магілёўскай вобласці». Галоўнай мэтай гэтага праекта было ўвесці ў науковыя абарот для шырокага кола спецыялістаў, а таксама і грамадкасці сабраныя археалагічныя крыніцы для далейшай распрацоўкі праблем, звязаных з вывучэннем старажытнай і сярэдневяковай гісторыі, з захаваннем археалагічнай спадчыны. Для дасягнення гэтай мэты штогод абледаваўся раён за раёнам Магілёўскай вобласці, праводзіліся пошукаў археалагічных разведкі. За 12 гадоў В.Ф. Капыціным былі падрыхтаваны і выдадзены археалагічныя карты ў выглядзе кніг і брашур 16 з 21 раёна Магілёўскай вобласці. У гэтых выданнях апісаны 1854 помнікі археалогіі вобласці. У 1998 г. пабачыла свет праца «Звод археалагічных помнікаў чарнобыльскай зоны Магілёўскай вобласці». Для парашуннання: калі, згодна з матэрыяламі «Збору помнікаў гісторыі і культуры Магілёўскай вобласці», што былі выдадзены ў 1986 г., на гэтай тэрыторыі было вядома толькі 170 помнікаў археалогіі, то праз даследаванні В. Капыціна былі ўлічаны 924 археалагічныя аб'екты.

У выніку даследаванняў раёнаў вобласці былі сабраны вялікія і ўнікальныя па сваёй значнасці калекцыі, якія налічваюць больш за 300 тысяч (!) артэфактаў. Яны перададзены ў Магілёўскі аблесны краязнаўчы музей і шэраг раённых музеяў вобласці. На гэтых матэрыялах былі падрыхтаваны да друку і выдадзены артыкулы і манаграфіі, раздзелы па старажытнай гісторыі і археалогіі ў раённых кнігах «Памяць». Сабраныя археалагічныя крыніцы з'яўляюцца каштоўным скарбам, якім будзе карыстацца для наукоўых і краязнаўчых прац яшчэ не адно пакаленне даследчыкаў.

У выніку шматгадовых палявых даследаванняў В.Ф. Капыціным была вывучана вялікая колькасць археалагічных помнікаў Верхняга Падняпроўя. Да-

ледчыкам было адкрыта больш за 100 новых помнікаў фінальнага палеаліту, мезаліту і неаліту. Аналагаў падобнай комплекснай працы, выкананай адным чалавекам, у якой былі б улічаны помнікі археалогіі ўсіх эпох, у нашай краіне няма.

Даследаванні В. Капыціна сталі запатрабаванымі ў акадэмічнай науцыне не толькі нашай краіны, але і наукоўцамі краін СНД і Еўропы. Яго наукаўская дзеяйнасць атрымала міжнароднае прызнанне. Вячаслаў Фёдаравіч быў аўтрам больш за 300 наукаўских публікаций, у тым ліку 20 манаграфій.

В.Ф. Капыцін быў таленавіты арганізатор наукаўской дзеяйнасці. Па яго ініцыятыве на гістфаку МДУ імя А.А. Куляшова створана праблемная наукаўска-даследчая археалагічная лабараторыя. За вялікую працу па развіцці творчых здольнасцяў моладзі ў студзені 1999 г. В.Ф. Капыціну была прысуджана першая прэмія Спецыяльнага фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльной падтрымцы адораных вучняў і студэнтаў.

З 1 ліпеня 2004 г. загадчыкам адноўленай кафедры археалогіі і спеціяльных гістарычных дысцыплін стаў **I.A. Марзалюк**.

### **Ігар Аляксандравіч МАРЗАЛЮК** нарадзіўся

11 верасня 1968 г. у г. п. Краснаполле Магілёўскай вобласці ў сям'і настаўнікаў. У 1985 г. скончыў з залатым медалём Ленінскую сярэднюю школу Краснапольскага раёна і паступіў на гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А.А. Куляшова. З 1987 па 1989 гг. служыў у арміі. У 1992 г. з адзнакай скончыў гістарычны факультэт МДПУ імя А.А. Куляшова. З 1992 па 1996 гг. працаваў археолагам I-й катэгорыі архітэктурна-рэстайлізацийнай фірмы «АРТ-М». У 1996 г. пад науковым кіраўніцтвам доктара гістарычных наукаў, профессара Г.В. Штыхава ў Інстытуце гісторыі НАНБ абараніў кандыдатскую дысертацию на тэму «Магілёў у XII – XVIII стст. (паводле археалагічных дадзеных)».



З 1996 працаваў старшым выкладчыкам, а з 1998 г. – дацэнтам кафедры філософіі МДУ імя А.А. Куляшова. З 1 верасня 1999 г. пераведзены з захаваннем пасады дацэнта на новаўтвораную кафедру археалогіі. З 1 верасня 2002 па 1 ліпеня 2004 г. загадчык секцыі археалогіі кафедры ўсеагульнай гісторыі, з 1 ліпеня 2004 г. загадчык адноўленай кафедры археалогіі і спеціяльных гістарычных дысцыплін. 21 снежня 2003 г. абараніў доктарскую дысертацию, 5 мая 2010 г. Прэзідыум ВАК пастанавіў прысвоіць вучоне званне прафесара.

Сфера наукаўских інтарэсаў: матэрыяльная і духоўная культура беларускага сярэдневяковага горада, менталітэт насельніцтва Беларусь эпохі феадалізму, этнічнае гісторыя Беларусь X – XVII стст. З'яўляецца аўтартам больш за 100 наукаўских і наукаў-метадычных прац (з іх 8 кніг (1 вучэбны дапаможнік, 4 аднаасобныя манаграфіі, 1 калектыўная манаграфія, складальнік, публікатар і каментатар 2 зборнікаў архіўных дакументаў і выбраных прац Е.Р. Раманава), 93 артыкулы).

### **Асноўныя публікацыі:**

Магілёў у XII – XVIII стст. – Мн., 1998.

Людзі даўніяй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (X – XVII стст.). – Магілёў, 2002.

Этнічны і канфесійны свет беларускага горада XVI – XVIII стст. – Магілёў, 2007.

Міфы «адраджэнскай» гісторыяграфіі Беларусі. – Магілёў, 2009.

Гарадзішча Змяёўка (Пелагеёўскае гарадзішча) у Магілёве. Археалагічнае даследаванне. – Магілёў, 2010 (у сааўтарстве).

На сённяшні дзень на кафедры археалогіі і спецыяльных гісторычных дысцыплін працуюць 7 штатных выкладчыкаў, якія забяспечваюць вучэбны працэс, ажыццяўляюць кіраўніцтва курсавымі і дыпломнымі працамі, вучэбнай практикай.

Блок дысцыплін, звязаны з этнографіяй і гісторычным краязнаўствам, з моманту заснавання кафедры ў 1999 г. выкладае дацэнт **А.Р. Агееў**.



**Аляксандр Рыгоравіч АГЕЕЎ**. Нарадзіўся 12 вясені 1960 г. у г. Шклове ў сям'і ваеннаслужачых. Пасля заканчэння ў 1981 г. Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А.А. Куляшова па размеркаванні працаў настаўнікам гісторыі ў Навабрашчынскай сярэдняй школе Шкловскага раёна, служжыў у Савецкай арміі, працаў на выкладчыкам грамадскіх дысцыплін у СПТВ № 14 г. Магілёва.

Пасля вучобы ў 1988 – 1991 гг. у аспірантуры Інстытута гісторыі АН Беларусі абараніў у 1992 г. кандыдацкую дысертацию «Грамадска-палітычная дзеянасць рабочага класа Беларусі ў 1956 – 1965 гг.» (навуковы кіраўнік – акадэмік НАН Беларусі М.П. Касцюк).

З снежня 1991 г. працаў на Магілёўскім педагогічным інстытуце асістэнтам, з 1992 г. – старшим выкладчыкам, з 1995 г. – дацэнтам кафедры гісторыі і культуры

Беларусі. У 1999 г. пераведзены на кафедру археалогіі і спецыяльных гісторычных дысцыплін. У 2002 г. – дацэнт кафедры ўсеагульной гісторыі, а з 2003 г. – дацэнт зноў утворанай кафедры археалогіі і спецыяльных гісторычных дысцыплін.

З пачатку 1990-х гг. актыўна ўдзельнічаў у працы магілёўскага краязнаўчага і географічнага таварыстваў, а таксама ТБМ імя Ф. Скарыны. На грамадскіх пачатках у 1993 – 2001 гг. з’яўляўся рэдактарам навукова-папулярнага гісторыка-краязнаўчага альманаха «Магілёўская даўніна». У 2003 і 2007 гг. быў абраны дэпутатам Магілёўскага гарадскога савета дэпутатаў. З’яўляецца членам тапанімічнай камісіі пры Магілёўскім гарадскім выканаўчым камітэце.

Сфера навуковых інтарэсаў: палітычная гісторыя Беларусі XX ст., рэгіянальная гісторыя Магілёўшчыны, гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітета імя А.А. Куляшова. Усяго надрукавана каля 110 навуковых і навукова-метадычных публікаций, у тым ліку 12 манографій і кніг.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Магілёўская даўніна ў пытаннях і адказах: 2-е выд., перепрац. і дап. – Магілёў, 1999 (у сааўтарстве).

Магілёў на скрыжаванні. – Магілёў, 1999 (у сааўтарстве).

Эпохі минувших столетий // Республіка Беларусь. Могилевская область. – Могилев, 2003.

Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова: мінулае і сучаснасць. – Магілёў, 2003 (у сааўтарстве).

Перекрестки могилевской истории. – Мн., 2004 (у саўтарстве).

Істория профсоюзного движения Могилевщины. – Могилев, 2005 (у саўтарстве).

Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і адраджэнне. – Магілёў, 2008 (у саўтарстве).

Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта (1913 – 1940 гг.): дакументы і матэрыялы. – Магілёў, 2008 (у саўтарстве).

Метадалогію гісторыі і крыніцазнаўства гісторыі Беларусі выкладае дацэнт **М.І. Мацюшэўская**.

**Марыя Іосіфаўна МАЦЮШЭЎСКАЯ.** Народзілася 21 лістапада 1970 г. у г. Орша Віцебскай вобласці ў сям'і служачых. У 1987 – 1992 гг. вучылася на гістарычным факультэтэ Магілёўскага педагогічнага інстытута імя А.А. Куляшова. На фарміраванні навуковага светапогляду значны ўплыў аказаў кіраўнік дыпломнай работы Я.І. Трашчонак.

З 1992 г. працавала на кафедры расійскай і савецкай гісторыі. У 1993 – 1996 гг. вучылася ў аспірантуры БДУ. 5 верасня 1997 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Метадалогія гістарычнага даследавання ў працах В.В. Ключэўскага» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт А.А. Яноўскі). Пасля абароны кандыдацкай дысертацыі працавала асістэнтам, а затым старшим выкладчыкам кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі. З сакавіка 1998 г. па верасень 2003 г. у якасці сумішчальніка кіравала працай аддзела аспірантуры МДУ імя А.А. Куляшова. Пасля адкрыцця на гістарычным факультэтэ кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін пачала працаваць на ёй спачатку старшим выкладчыкам, а з 2005 г. – дацэнтам.

Навуковыя інтарэсы: метадалогія гісторыі, гісторыяграфія, крыніцазнаўства айчыннай гісторыі, гісторыя дзяржавы і права. Аўтар 20 навуковых і навуковаметодычных прац.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Проблема исторического факта в научном творчестве В.О. Ключевского // Молодые гуманитарии Беларуси – 95: сб. науч. трудов. – Мн., 1995.

Праблема навуковага гістарычнага разумення // Беларускі гістарычны часопіс – 1996. – №3.

Методика построения научной модели исторического процесса в трудах В. О. Ключевского // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 1999. – № 2-3.

Істория Беларуси: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования: в 2 ч. Часть 2. – Могилев, 2005 (у саўтарстве).

Спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны на гістарычным факультэтэ выкладае старши выкладчык кафедры **В.І. Набелахаў**

**Васіль Іванавіч НАБЕЛАХАЎ.** Народзіўся ў 1955 г. у г. Касцюковічы. У 1976 г. з адзнакай скончыў гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута, з 1976 па 1978 г. – інструктар Бялыніцкага РК ЛКСМБ.





З 1978 па 1985 г. – асістэнт кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму МДПІ імя А.А. Куляшова. З 1985 па 1989 г. – інструктар РК КПБ Каstryчніцкага раёна г. Magilëva. Падчас працы ў інстытуце скончыў аспірантуру інстытута філософіі і права АН БССР.

З 1989 г. працаўаў старшим выкладчыкам кафедры гісторыі СССР, з 1992 па 1999 г.– старшы выкладчык кафедры расейскай і савецкай гісторыі. З 1999 г. з'яўляеца старшим выкладчыкам кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Две культуры – два образы мысли (Очерки сравнительного изучения политической культуры). – Mn., 1985 (у саўтарстве).

Пятроўская Москва, ці Адзін дзень з жыцця Магілёва часоў Лівонской вайны // Магілёўская даўніна. – 1996. – № 4.

Блок дысцыплін, звязаных з археалогіяй каменнага і бронзавага веку, та- паграфіяй ў археалогії, дысцыпліны спецыялізацыі па археалогіі каменнага і бронзавага веку, з'яўляеца сферай навукова-педагагічнай дзейнасці дацэнта кафедры А.У. Коласава



**Аляксандр Уладзіміравіч КОЛАСАЎ.** Нарадзіўся 12 каstryчніка 1979 г. у г. Чэркашы Магілёўскай вобласці. У 2001 закончыў гістарычны факультэт МДУ імя А.А. Куляшова, у 2006 – аспірантуру пры Інстытуце гісторыі НАН Беларусі па спецыяльнасці «Археалогія». Працаўаў настаўнікам гісторыі СШ № 1 г. Чэркасаў ў 2001 – 2003 гг.

З 2006 г. – старшы выкладчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін МДУ імя А.А. Куляшова, з 2008 г. – дацэнт.

Найбольшы ўпрыгожы на навуковыя погляды аказали В.Ф. Капыцін і А.Г. Калечыц. У 2007 г. абараніў кандыдацкую дысертацию «Мезоліт Беларускага Пасожжя (культурно-хронологическая интерпретация материалов)» (навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар А.Г. Калечыц). На працягу 2002 – 2009 гг. з'яўляўся кіраў-

ніком экспедыцыі па вывучэнні помнікаў археалогіі на тэрыторыі асобных раёнаў Магілёўскай вобласці. У выніку зафіксавана больш за 500 розначасовых помнікаў, з якіх 150 новых, раней невядомых у науцы. Шляхам раскопак даследаваў стаянкі каменнага і бронзавага вякоў Пасожжа: Бакаў, Вусце, Дзедня, Каменка, Паклады, Першакрычаўскі, Рудня, Стары Дзедзін. Абгрунтаваў прысутнасць у басейне р. Сож шэрагу культурных з'яў эпохі мезаліту – бутаўскай, кудлаеўскай, пясочна-роўскай, яніславіцкай.

Асноўнае кола навуковых інтарэсаў: вывучэнне праблем засялення Верхняга Падняпроўя і Пасожжа ў эпоху фінальнага палеаліту і мезаліту, распрацоўка пытанняў спецыфікі развіцця культур каменнага веку і культурнага ўзаемадзеяння старажытнага насельніцтва. Агульны аб'ём публікаций складае 80 найменніяў.

#### **Асноўныя публікацыі:**

История изучения и проблемы историографии сожской мезолитической культуры // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. – 2005. – № 4.

Мезолитическая стоянка Поклады-2 в Кричевском Посожье // Гістарычна-археалагічны зборнік. – 2005. – № 20.


Мезолитическая стоянка Дедня // Acta Archeologia Albaruthenica. – Vol III. – Mn., 2008.

Финальный палеолит и мезолит Белорусского Посожья // Русский сборник: труды кафедры Отечественной истории древности и средневековья Брянского государственного университета им. И.Г. Петровского. Вып. 4. – Брянск, 2008.

Такія дысцыпліны кафедры, як сацыяльна-культурная антрапалогія, гісторыя беларускага самакіравання, музеязнаўства і археалагічная кансервацыя чытаюцца дацэнтам кафедры **В.В. Табуновым**.

**Васіль Васільевіч ТАБУНОЎ.** Народзіўся ў 1980 г. у г. Магілёве. У 2002 г. скончыў гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова.

З 2003 па 2007 г. – асістэнт кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі. З 2007 па 2008 г. – старшы выкладчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін. У 2008 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю «Палітыка расійскага ўрада ў дачыненні да хрысціянскіх канфесій ў Беларусі. 1895 – 1907 гг.» (навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар М.С. Сташкевіч). З 2008 г. – дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, загадчык аддзела аспірантуры. Аўтар больш за 30 навуковых публікаций.



#### **Асноўныя публікацыі:**

Конфесіональная структура белорусских земель в конце XIX века // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2005. – № 4.

Религия в жизни белорусов в конце XIX – начале XX в. // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2006. – № 1.

Проекты реформирования православной церкви в Беларуси начала XX столетия: (на основе отзывов епархиальных архиереев). // Вестник Полоцкого гос-го ун-та. Серия А. Гум. науки. – 2006. – № 7.

Положение православной церкви и католического костёла на белорусских землях в конце XIX – начале XX столетия // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. – 2006. – № 4.

Взаимоотношения римско-католического духовенства и церковно-приходских школ на белорусских землях в начале XX столетия // Веснік Мазырскага дзярж. педагогічнага ун-та. – 2007. – № 1.

Идея возрождения униатской церкви на белорусских землях и память про унию среди белорусов в конце XIX – начале XX в. // Брэсцкая царкоўная унія (1596 – 2006): гісторыя і сучаснасць: зб. навук. арт. – Брэст, 2006.

Политика российского правительства по отношению к христианским вероисповеданиям в Беларуси конца XX – начала XX столетия: метод. указания к изучению дисциплины. – Могилёв, 2009.

Старшы выкладчык кафедры **Н.М. Аляксейчыкава** выкладае гендэрную гісторыю і гісторыю матрыманіяльнасці насельніцтва Беларусі ў эпоху сярэднявечча і ранняга Новага часу.



**Наталля Мікалаеўна АЛЯКСЕЙЧЫКАВА.** Народзілася ў 1980 г. у в. Палыкавічы Магілёўскага раёна Магілёўскай вобласці. У 2005 г. скончыла гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. З 2005 па верасень 2007 г. вучылася ў аспірантуры МДУ імя А.А. Куляшова без адрыву ад вытворчасці, а з верасня 2007 г. па красавік 2009 г. з адрывам ад вытворчасці. У 2008 г. атрымлівала стыпендыю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

З 1999 г. па верасень 2007 г. працавала лабарантам кафедры археалогіі і спецыяльных дапаможных дысцыплін. У 2009 г. абараніла дысертацию на саісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук па тэме «Матрыманіяльнасць гараджан Беларусі магдэбургской юрысдыкцыі ў XVI – XVIII стст.» (навуковы кіраўнік – доктар

гістарычных навук, дацэнт І.А. Марзалюк). З красавіка 2009 г. – старшы выкладчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін.

Сфера навуковых інтарэсаў з'яўляецца гісторыя сям'і і сямейнага жыцця гараджан Беларусі ў XVI – XVIII стст., гендэрная гісторыя. Аўтар больш за 20 навуковых публікаций.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Формы и виды браков XVI – XVII вв. в Беларуси (по материалам актовых книг могилевского магистрата) // Вестник Полоцкого гос. ун-та. Сер. А. Гуманит. науки. – 2007. – № 1.

Матрыманіяльнасць беларускіх гараджан у XVI – XVIII стагоддзях (гістарычна-графічны аспект) // Веснік Брестскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2008. – № 2.

Бракоразводные процессы в Могилеве во второй половине XVI – первой половине XVII в. // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэтата імя А.А. Куляшова. – 2007. – № 1.

Семейная жизнь жителей Могилева в XVI – XVII вв. (экономический аспект) // Вестник Полоцкого гос. ун-та. Сер. А. Гуманит. науки. – 2008. – № 7.

На сённяшні дзень кафедра археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін з'яўляецца адным з важных навуковых асяродкаў гістарычнага факультэта, яна дынамічна развіваецца. Калектывам кафедры для студэнтаў дзённай і завочнай форм навучання распрацаваны метадычныя рэкамендацыі і метадычныя комплексы, у тым ліку і на электронных носьбітах, тэставыя заданні для контрольных зразаў. Шмат надаецца ўвагі развіццю студэнцкай навукі. Штогод адпраўляюцца на конкурс студэнцкія навуковыя працы. На сённяшні дзень кафедра можа ганарыцца атрыманымі за апошнія гады на рэспубліканскім конкурсе студэнцкіх прац 11 дыпломамі I-й і II-й катэгорыі.

Пры кафедры археалогіі пад кіраўніцтвам І.А. Марзалюка і А.У. Коласава паспяхова функцыянуе археалагічная лабараторыя імя В.Ф. Капыціна, археалагічны гурток, праводзяцца даследаванні і ахойныя мерапрыемствы археалагічных помнікаў Магілёўскай вобласці. Супрацоўнікі кафедры шмат увагі надаюць выхаваўчай працы сярод студэнцкай моладзі падчас археалагічнай, этнографічнай, гісторыка-краязнаўчай і музейна-архіўнай практик шляхам азнямлення

юнакоў і дзяўчат з гісторыка-культурнымі традыцыямі беларускага народа, гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі нашай краіны.



Заняткі археалагічнага гуртка праводзіць дацент А.У. Коласаў.

За апошнія 3 гады было паспяхова абаронена 3 кандыдацкія дысертацыі супрацоўнікамі кафедры, 85% яе штатных выкладчыкаў з'яўляюцца кандыдатамі гісторычных навук. Па выніках 2007/2008 навучальнага года кафедра была прызнана самай лепшай кафедрай УА «МДУ імя А.А. Куляшова».



## **КАФЕДРА ФІЛАСОФІЇ**





Кафедра філософії з'яўляецца адным з найстарэйшых падраздзяленняў МДУ імя А.А. Куляшова. Яе ранняя гісторыя непасрэдна звязана з перыядам стаўнення Магілёўскага педагогічнага інстытута. У першыя гады яго існавання філософія ў якасці самастойнай грамадазнаўчай дысцыпліны не была запатрабавана ў сістэме народнай асветы і таму не выкладалася студэнтам. Замест яе з 1918 г. студэнты вивучалі гісторыю сацыялізму і палітычную эканомію. Гэтыя прадметы выкладаў доктар філософіі С.А. Марголін, публіцыст і аўтар шэрагу палітыка-еканамічных даследаванняў. і быў вядомы ў Магілёве як навуковец, які мае навуковыя працы ў рускім і нямецкім друку.

У 1921 г. было прынята рашэнне пра ўвядзенне выкладання логікі ў сувязі з яе важным адукатыўным значэннем, а таксама вучэбнай дысцыпліны «Уводзіны ў эстэтыку» («Гісторыя мастацтва»), якую выкладаў Ю.М. Дрэйзін.

Стварэнне філософскай кафедры ў педагогічным інстытуце адбылося ў 1932 г., калі была заснавана агульнаінстытуцкая кафедра дыялектычнага і гістарычнага матэрыялізму. Яе ўзначаліў І.Г. Гаманькоў, які адначасова з'яўляўся загадчыкам сацыяльна-гістарычнана аздзялення інстытута. Галоўнай задачай кафедры лічылася арганізацыя выкладчыцкай працы на аснове марксісцка-ленінска-га светапогляду. У гэтай сувязі напрыканцы 1932 г. пачаў сваю дзейнасць выкладчыцкі марксісцка-ленінскі гурток.

У другой палове 1930-х гг. адбылося пераўтварэнне кафедры дыялектычнага і гістарычнага матэрыялізму ў кафедру марксізму-ленінізму. У далейшай гісторыі педінстытута філософская кафедра неаднаразова змяняла сваю назыву. Паводле архіўных дакументаў да 1960-х гг. яна называлася кафедрай асноў марксізму-ленінізму, у 1963 г. была ператворана ў кафедру палітэканоміі і філософіі (сустракаеца і назва філософіі і палітэканоміі), а ў 1986 г. набыла сваю сучасную назыву: кафедра філософіі.

Грамадска-палітычная сітуацыя 1930-х гг., жорсткае адміністрацыйнае ўмяшанне партыйных органаў у дзейнасць кафедры нараджала ў яе супрацоўнікаў стан страху і няўпэўненасці, падазронасці і недаверу адзін да аднаго. Так, у кастрычніку 1935 г. дацэнт **Н.С. Маргуноў** быў звольнены з інстытута і выключаны з партыі «за няправільнае» выкладанне студэнтам пытання пра «магчымасць пабудовы сацыялізму ў адной краіне». Яму спатрэбіўся доўгі час, каб пераканаць кіраўніцтва партыйнай арганізацыі ў сваёй невінаватасці.

**Нічыпар Сцяпанавіч МАРГУНОЎ** нарадзіўся ў 1902 г. у вёсцы Дуброўка Надзеікавіцкай воласці Клімавіцкага павета Магілёўскай губерні ў сям'і сялян. У 1921 – 1924 гг. вучыўся ў педтэхнікуме ў г. Мсціслаў, у 1926 – 1929 гг. – на сацыяльна-гістарычным аддзяленні педагогічнага факультэта БДУ. У 1929 – 1930 гг. працаўваў выкладчыкам рабфака ў г. Горкі. У 1930 – 1934 гг. выконваў абавязкі дацэнта па палітэканоміі воднамеліярацыйнага інстытута, а затым сельскагаспадарчага інстытута ў г. Горкі.



З 1934 г. па 1972 г. з перапынкамі працаваў на розных пасадах у Магілёўскім педінстытуце, у тым ліку на кафедры марксізму-ленінізму. Кандыдат гістарычных навук. У 1956 г. у БДУ абараніў дысертацию па тэме «Коммунистическая партия Белоруссии в борьбе за восстановление промышленности республики в 1943 – 1945 гг.». Выкладаў асновы марксізму-ленінізму, палітэканомію. Узнагароджаны ўрадавымі ўзнагародамі.

Памер 29 студзеня 1975 г.

У 1930-х гг. у выніку партыйных чыстак, якія перыядычна праводзіліся ў грамадстве, у педінстытуце востра адчувалася адсутнасць кваліфікованых выкладчыкаў. Напрыклад, у 1939 г. замест 8 штатных супрацоўнікаў на кафедры марксізму-ленінізму працавалі толькі 5: дацэнт І.Н. Пяроўскі, выкладчыкі Л.А. Вясёлаў, Г.І. Курчэўскі, В.А. Лебедзеў і Т.І. Сапёраў. У якасці сумяшчальнікаў былі запрошаны кандыдат эканамічных навук В.С. Аксяльрод, загадчык Магілёўскага аблана Ф.Н. Казакоў і выкладчык Цітоў. Асновы марксізму-ленінізму выкладаліся студэнтам гістарычнага, геаграфічнага і літаратурнага факультэтатаў.

У пачатку 1940 г. па патрабаванні Магілёўскага аблакама КП(б)Б быў адхілены ад выканання сваіх абавязкаў загадчык кафедры дацэнт І.Н. Пяроўскі. Яго адвінавацілі ў няздольнасці кіраваць кафедрай, а таксама ў тым, што ён «не здолеў згуртаваць членаў кафедры вакол пытанняў барацьбы за павышэнне ідэйна-тэарэтычнага ўзроўню выкладання марксізму-ленінізму, дапусціў памылкі палітычнага і метадычнага парадку». Выконваючым абавязкі загадчыка кафедры быў часова прызначаны А.М. Станкевіч. Аднак усе спробы знайсці новую кандыдатуру на пасаду загадчыка былі беспаспяховыі, пра што 16 чэрвеня 1940 г. дакладдаў у Москву ва Упраўленне партыйнай пропаганды ЦК УКП(б) сакратар Магілёўскага аблакама КП(б) Беларусі па пропагандзе Л. Баяноўскі. Рэзерву кваліфікованых кадраў не было. Іншыя выкладчыкі кафедры не мелі дастатковага вопыту арганізатарскай працы. У выніку ў ліпені 1940 г. І.Н. Пяроўскаму зноў даручылі кіраўніцтва кафедрай марксізму-ленінізму. У гэты перыяд на кафедры працавалі таксама Т.І. Сапёраў, В.С. Аксяльрод, Н.С. Маргунёў, І.К. Мацвеенка, Л.А. Вясёлаў, А.М. Станкевіч, В.А. Лебедзеў і Г.І. Курчэўскі. Быў абноўлены цыкл грамадзазнáўчых дысцыплін, якія выкладаліся ў педінстытуце. Напрыклад, ў 1940 г. быў уведзены факультатыўны курс «Асновы артылерійскай пропаганды», разлічаны на 40 гадзін.

У складаных сацыяльна-палітычных умовах таго часу не толькі навучальная, але і навукова-даследчая праца супрацоўнікаў кафедры была падпарадкована ідэалагічным мэтам і задачам. Тэмы дысертацийных даследаванняў ґрунтаваліся выключна на аналогіі камуністычнай ідэалогіі. Так, І.Н. Пяроўскім распрацоўвалася тэма «Образование Союза ССР», Т.І. Сапёравым – «Ленинский кооперативный план», Г.І. Курчэўскім – «Учение Ленина-Сталина о НЭПе», В.А. Лебедзевым – «История партийного Устава», Ф.Н. Казаковым – «Учение Ленина-Сталина о победе социализма в одной стране», Л.А. Вясёлавым – «Пролетариат – вождь и организатор буржуазно-демократической революции».

Вялікай Айчынная вайна на пэўны час спыніла дзейнасць інстытута, аднак ужо ў ліпені 1944 г. ён зноў пачаў працаўцаў. У той жа час аднавіла сваю работу і кафедра асноў марксізму-ленізму. Быў створаны кабінет марксізму-ленізму, загадчыкам якога быў прызначаны А. Т. Алейнікаў. Рэгулярныя заняткі ў інстытуце пачаліся ў tym жа годзе 16 лістапада. 6 снежня 1944 г. старшы выкладчык Г. А. Сарокін быў прызначаны загадчыкам кафедры У лютым 1945 г. на кафедры працаўвалі толькі трох выкладчыкі: Г. А. Сарокін, М. В. Бараноўскі і **У.І. Хома**. Старшы выкладчык У.І. Хома працаўаў сумяшчальнікам, паколькі ў канцы жніўня 1944 г. прыступіў да выканання абавязкай дырэктара інстытута. У справаздачы кафедры за 1944/1945 навучальны год адзначалася, што «студэнты добра засвоілі фактычныя матэрыялы, выкладаюмы на лекцыях і ў «Кароткім курсе гісторыі УКП(б)», працаўвалі асноўныя першакрыніцы».

**Уладзімір Іванавіч ХОМА** нарадзіўся ў 1895 г. у в. Барова Ашмянскага павета Віленскай губерні ў сялянскай сям'і. Скончыў народнае вучылішча і настаўніцкую семінарыю ў г. Маладзечна (1916). У 1916 – 1918 гг. служыў у царскай арміі, затым працаўаў настаўнікам. У 1920 – 1921 гг. – у Чырвонай Арміі, інструктар палітаддзела 16 арміі Заходняга фронта. У 1921 – 1925 гг. – студэнт педфака і этнолага-лінгвістычнага факультета БДУ, па заканчэнні якога яму была прысвоена кваліфікацыя «Выкладчык гісторыі». З верасня 1923 г. па каstryчнік 1928 г. – выкладчык рабфака БДУ. У 1928 – 1932 гг. – дырэктар педтэхнікумаў спачатку ў Магілёве, потым у Палацку, у 1932 – 1934 гг. – рэдактар часопіса «Камуністычнае выхаванне» (г. Мінск) і інспектор Наркамасветы БССР. У 1934 – 1943 гг. – дырэктар педтэхнікума ў г. Маршанску Тамбовскай вобласці РСФСР, дзе выкладаў асноўы марксізму-ленізму, Канстытуцыю і гісторыю СССР. У 1942 – 1944 гг. – загадчык аддзела пропаганды Маршанска гаражама УКП(б). У жніўні 1944 – лістападзе 1945 г. – дырэктар Магілёўскага педагогічнага і настаўніцкага інстытуту, па сумяшчальніцтве – выкладчык на кафедры марксізму-ленізму. З лістапада 1945 г. – в. а. дацэнта, пазней старшы выкладчык кафедры марксізму-ленізму Магілёўскага педагогічнага і лектар аблкама КП(б)Б. Узнагароджаны медалём «За доблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне».

З 1 жніўня 1945 г. кафедру марксізму-ленізму ўзначаліла кандыдат гісторычных навук **Ф.А. Новікова**, якой было даручана выкладанне курса дыялектичнага і гістарычнага матэрыялізму.

**Феонія Архіпаўна НОВІКАВА**. Нарадзілася ў 1906 г. у в. Салаўёўка Манастыршчынскага раёна Смаленскай губерні ў сялянскай сям'і. Адукацыю атрымала ў 1928 – 1932 гг. у КамВНУ запасу (г. Москва) па спецыяльнасці «Пропагандыст». У 1936 – 1937 гг. наўчалася ў Вышэйшай школе пропагандысты ў г. Москве з прысваеннем кваліфікацыі «Выкладчык асноў марксізму-ленізму», у 1938 – 1941 гг. – у аспірантуры Інстытута гісторыі Акадэміі Навук БССР па спецыяльнасці «Гісторыя СССР». Кандыдат гісторычных навук.

У Магілёўскім дзяржаўным педагогічным інстытуце імя І. Д. Папаніна працаўала на пасадзе загадчыка



кафедры марксізму-ленінізму з 1 жніўня 1945 г. па 2 красавіка 1950 г. Выкладала дыялектычны і гістарычны матэрыялізм. З'яўлялася сакратаром Магілёўскага абкама партыі па пропагандзе.

У 1945/1946 навучальным годзе ў складзе кафедры марксізму-ленінізму працавалі 6 выкладчыкаў: Ф.А. Новікова (загадчык кафедры, дацэнт, кандыдат навук, штатны), М.В. Бараноўскі (в. а. дацэнта, штатны), І.П. Ларчанка (в. а. дацэнта, штатны), У.І. Хома (старшы выкладчык, сумышчальнік), І.В. Яцкевіч (старшы выкладчык, штатны) і В.К. Луцкін (старшы выкладчык, сумышчальнік).

Вучэбныя планы пасляваеннаага Магілёўскага педінстытута 1940-х гг. пра-дугледжвалі вывучэнне студэнтамі гістарычнага факультэта такіх дысцыплін, як Асновы марксізму-ленінізму (250 гадзін; 1 – 4 семестры), Палітычная эко-номія (140 гадзін; 5 – 7 семестры) і Гісторыя філасофіі (дыялектычны і гістарычны матэрыялізм) (140 гадзін; 6 – 8 семестры). У другой палове 1940-х – пачатку 1950-х гг. узмацніўся ідэалагічны ціск на навукова-педагагічныя пра-цэс. Кафедра павінна была працаваць у строгай адпаведнасці з рашэннямі ЦК УКП(б) па пытаннях ідэалагічнай працы. Усе кандыдатуры выкладчыкаў ка-федры разглядаліся і зацвярджаліся Магілёўскім абласным камітэтам КП(б)Б. У 1948/1949 навучальным годзе ў складзе кафедры марксізму-ленінізму праца-валі 7 выкладчыкаў: Ф.А. Новікова (загадчык кафедры, дацэнт), старшыя вык-ладчыкі І.П. Ларчанка, І.В. Яцкевіч, Н.С. Маргуной, М.В. Барсіян, М.В. Бара-ноўскі і С.Д. Папейка.

Пасля пераезду Ф.А. Новікавай у Мінск у 1950 г. кафедру асноў марксіз-му-ленінізму ўзначаліў І.П. Ларчанка. На кафедры ў гэты перыяд працавалі таксама Н.С. Маргуной, С.Д. Папейка, Ф.Р. Папоў, П.Е. Цярэнцеў, В.М. Страль-цоў, І.Ф. Сутармін, Е.А. Барысевіч і В.А. Дайнека. У верасні 1950 г. на кафедру быў запісаны Кутман, які праз месяц з'ехаў у Мінск і ў Магілёў больш не вяр-нуўся.

Супрацоўнікі кафедры выкладалі марксізм-ленінізм, дыялектычны і гістарычны матэрыялізм, палітэканомію, а таксама курс «Уводзіны ў біяграфію Ле-ніна і Сталіна» ў аб'ёме 10 гадзін. Выкладанне ажыццяўлялася з ідэалагічных пазіцый, з выкарыстаннем твораў І.В. Сталіна «Марксізм і пытанні мовазнаў-ства» і «Гісторыя УКП(б). Кароткі курс», навучальных дапаможнікаў «Гістарычны матэрыялізм» Ф.В. Канстанцінава і «Нарысы дыялектычнага матэрыяліз-му» М.А. Лявонава. Вучэбныя праграмы прадугледжвалі таксама вывучэнне твораў К. Маркса, Ф. Энгельса, У.І. Леніна, Г.В. Пляханава. Ідэалагічную на-кіраванасць мелі і паседжанні навукова-філасофскага гуртка для студэнтаў. Яны прысвячаліся разгляду такіх тэм, як «Сталінскае вучэнне пра базіс і надбудо-ву», «Таварыш Сталін пра буржуазныя і сацыялістычныя нацыі» і іншыя.

З 1952 г. на кафедры працаваў Э.І. Такела, з 1955 г. – М.Н. Шылін, якія выкладалі Асновы атэістычнага вучэння і Гісторыю філасофії.

**Эрас Ігаравіч ТАКЕЛА.** Нарадзіўся ў 1922 г. у г. Орша Магілёўскай губерні ў сям'і студэнта-медыка. Напачатку Вялікай Айчыннай вайны – у эвакуацыі ў Алма-Ате (Казахстан). У 1941 – 1945 гг. вучыўся на факультэце журналістыкі Казах-

станская дзяржаўнага ўніверсітэта імя С.М. Кірава. У 1945 г. вярнуўся ў Беларусь, дзе да 1946 г. працаваў кіраўніком аддзела маладзёжнай газеты ЦК ЛКСМБ «Сталінская моладзь». У 1946 – 1947 гг. – карэспандэнт Эстонскага тэлеграфнага агенцтва пры Савеце Міністраў Эстонскай ССР у г. Таліне, у 1947 – 1948 гг. – карэспандэнт беларускага тэлеграфнага агенцтва пры Савеце Міністраў БССР. У 1947 – 1950 гг. вучыўся ў аспірантуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта на кафедры філософіі. У 1952 г. у Свярдлоўскім універсітэце абараніў кандыдацкую дысертацию на тэму «Борьба В.И. Ленина против неокантианства».

На кафедры асноў марксізму-ленінізму ў МДПІ імя А.А. Куляшова працаваў старшим выкладчыкам з красавіка 1952 г. па сакавік 1959 г.



**Міхail Нічыпаравіч Шылін.** Нарадзіўся ў красавіку 1901 г. у в. Раствоўка Пензенской вобласці ў сялянскай сям'і. У 1919 – 1920 гг. – настаўнік пачатковай школы ў Раствоўцы, потым ліквідаваў непісьменнасць у г. Пенза, працаваў школьнім інструктарам. У 1920-х гг. – загадчык кабінета ў Доме Чырвонай Арміі, выкладчык школы ваеннаў сувязі ў Ленінградзе. У 1930 г. скончыў Ленінградскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.І. Герцэна з прысваеннем кваліфікацыі «Настаўнік сярэдняй школы», затым заходзіўся на выкладчыцкай працы. У 1937 г. скончыў аспірантуру Ленінградскага педінстытута па кафедры дыялектычнага матэрыялізму. У 1938 – 1941 гг. – выкладчык філософіі і асноў марксізму-ленінізму ў мединстытуце і пединстытуце ў Ленінградзе. Пасля вайны на выкладчыцкай працы ў г. Ленінградзе і г. Улан-Удэ. Кандыдат філософскіх навук, у 1948 г. абараніў дысертацию на тэму «К вопросу о предмете формальнай логики».



З верасня 1951 г. – старшы выкладчык у Магілёўскім педінстытуце, выкладаў фармальную логіку, методыку выкладання логікі і гісторыі логікі, кіраваў тэатрэтычным семінарам па філософіі. З кастрычніка 1955 г. – на кафедры марксізму-ленінізму, вёў курсы па дыялектычным і гістарычным матэрыялізме, а з лютага 1958 г. – па гісторыі філософіі. З 1 верасня 1958 г. в. а. дацэнта М.Н. Шылін быў вызвалены ад працы па скарачэнні штатаў.

У 1957 г. на кафедры марксізму-ленінізму працавалі 15 чалавек, 8 з іх мелі навуковыя ступені: кандыдаты гістарычных навук І.П. Ларчанка, Н.С. Маргунёў, Ф.Р. Папоў, М.В. Бараноўскі, В.Н. Стральцоў і С.Д. Папейка, кандыдаты філософскіх навук Э.І. Такела і М.Н. Шылін, выкладчыкі **Г.П. Жытнікаў**, П.С. Кантроўскі, Р.М. Раўкін, Я.В. Кудрашоў, В.М. Судараў, А.К. Рымша, Г.С. Салаўеў.

**Георгій Пятровіч Жытнікаў** нарадзіўся 22 снежня 1925 г. у мястэчку Чэрныч Чашніцкага раёна Віцебскай вобласці ў сям'і службоўца. З красавіка 1940 г. па чэрвень 1941 г. працаваў на косткаперапрацоўчым заводзе. У гады вайны зма-

гаўся з нямецка-фашысцкім захопнікамі: у 1942 – 1943 гг. – у групе В.І. Лусто пры Магілёўскім падпольным камітэце, з 1943 г. – радавым партызанскага атрада, у 1944 – 1945 гг. у радах Чырвонай Арміі. З 1945 г. – загадчык аддзела кадраў буд-канторы, у 1946 – 1948 гг. навучача ў вячэрнай школе працоўнай моладзі № 2 г. Магілёва. У 1948 г. паступіў у Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.В. Ламаносава і ў 1953 г. скончыў яго па спецыяльнасці «Філософія», з прысваеннем кваліфікацыі «Навуковы работнік у галіне філософскіх навук, выкладчык ВТНУ, ВНУ» і званні настаўніка сярэдняй школы. З 1 верасня 1953 г. па 30 чэрвеня 1954 г. быў слухачом курсаў па падрыхтоўцы выкладчыкаў асноў марксізму-ленінізму, палітэканоміі і філософіі пры Маскоўскім дзяржаўным універсітэце імя М.В.Ламаносава.

З 1 верасня 1954 г. – асістэнт кафедры марксізму-ленінізму Магілёўскага пединстытута. З 1 лістапада 1959 г. па 1962 г. – аспірант Інстытута філософіі АН БССР, з 1962 г. па 1965 г. – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута філософіі АН БССР. Навуковая ступень кандыдата філософскіх навук прысуджана 29 ліпеня 1964 г., абараніў дысертацию на тэму «Развитие основных функций советского государства в период развернутого строительства коммунизма».

З 24 сакавіка 1965 г. – старшы выкладчык кафедры палітэканоміі і філософіі Магілёўскага пединстытута. Загадам ад 2 верасня 1967 г. быў звольнены з інстытута ў сувязі з абраннем па конкурсе загадчыкам кафедры філософіі і навуковага камунізму Магілёўскага машынабудаўнічага інстытута.

З верасня 1959 г. кафедрай кіраваў С.Д. Папейка, з 1961 г. па 1963 г. – К.П. Шылка. У 1961 г. выкладчыкам кафедры быў прыняты **М.Я. Дзякуноў**.



**Міхаіл Яфімавіч ДЗЯКУНОЎ** нарадзіўся 28 ліпеня 1935 г. у с. Рыжоўка Белапольскага раёна Сумскай вобласці ў сялянскай сям'і. У 1951 г. скончыў Нежынскі тэхнікум падрыхтоўкі культурна-асветніцкіх работнікаў, у 1959 г. – Кіеўскі ўніверсітэт імя Т.Р. Шаўчэнкі па спецыяльнасці «Філософія і гісторыя» з прысваеннем кваліфікацыі «Выкладчык філософіі і гісторыі».

З верасня 1961 г. па верасень 1964 г. – выкладчык кафедры марксізму-ленінізму, старшы выкладчык кафедры філософіі і палітэканоміі Магілёўскага пединстытута. Вызвалены ад працы па ўласным жаданні.

У 1963 г. кафедра марксізму-ленінізму была ператворана ў кафедру палітэканоміі і філософіі. На працягу наступных 17 гадоў (з верасня 1963 г. па верасень 1980 г.) яе ўзначальваў **У.С. Лукошка**.

**Уладзімір Сяргеевіч ЛУКОШКА** нарадзіўся 23 снежня 1922 г. у в. Новыя Дарогі Мінскай вобласці ў сялянскай сям'і. Са жніўня 1941 г. па май 1942 г. працаў гарбаром райпрамкамбіната ў Варонежскай вобласці. З мая 1942 г. па снежань 1946 г. служыў у Чырвонай Арміі на Заходнім, Бранскім, Паўднёвым, II Украінскім франтах, у Паўночнай групзе войскаў. Са снежня 1946 г. па май 1947 г. працаў гарбаром у калгасе імя Г.К. Жукава вёскі Новыя Дарогі Старадарожскага раёна Мінскай вобласці. У 1945 г. паступіў і ў 1959 г. скончыў поўны курс завочнай Вышэйшай партыйнай школы пры ЦК КПСС у г. Масква. З мая 1947 г. па студзень 1948 г. – інфарматар райвыканкама г. Старыя Дарогі. Са студзеня 1948 г. па ліпень 1948 г. – слухач курсаў партыйна-савецкіх працаўнікоў у г. Бабруйск. З чэрвеня 1948 г. па красавік 1950 г. – пропагандыст райкама г. Старыя Дарогі. З красавіка 1950 г. па верасень

1951 г. працаваў загадчыкам парткабінета райкама г. Старыя Дарогі. У верасні 1951 – жніўні 1953 г. – слухач рэспубліканскай партшколы пры ЦК КПБ у г. Мінск. У ліпені 1953 – верасні 1956 г. – загадчык аддзела пра- паганды і агітацыі гаркама КПБ у г. Бабруйску. З 1 жніўня 1953 г. па 1 ліпеня 1960 г. працаваў выкладчыкам дыялектычнага і гістарычнага матэрыялізму ў вячэрнім інстытуце марксізму-ленінізму пры Бабруйскім ГК КПБ. З верасня 1956 г. па красавік 1959 г. – сакратар гаркама КПБ г. Бабруйск. З красавіка 1959 г. па люты 1960 г. – першы сакратар гаркама КПБ г. Бабруйска. У лютым – верасні 1960 г. – другі сакратар гаркама КПБ г. Бабруйск. З верасня 1960 г. па жнівень 1963 г. – аспірант Акадэміі грамадскіх навук пры ЦК КПСС у г. Москва. Кандыдат філософскіх навук, у 1963 г. абараніў дысертацыю на тэму «Сближение социалистических наций в период развития развернутого строительства коммунизма». У 1971 г. атрымаў званне дацэнта.



З верасня 1963 г. па верасень 1980 г. – загадчык кафедры палітэканоміі і філософіі Магілёўскага педінстытута. З верасня 1980 г. па верасень 1982 г. працаваў кірауніком падрыхтоўчага аддзялення інстытута.

Узнагароджаны орднамі «Славы» III-й ступені, «Дружбы народаў», медалямі «За адвагу», «За доблесную працу», дзвіном Ганаровыімі граматамі Вярхоўнага Савета БССР, чатырма Ганаровыімі граматамі абкама КПБ і абласнога Савета дэпутатаў. У 1972 г. Прэзідыумам Вярхоўнага Савета БССР прысвоена ганаровая званне «Заслужаны работнік культуры Беларускай ССР».


Памёр 6 верасня 1990 г.

У сярэдзіне 1960-х гг. у штаце кафедры палітэканоміі і філософіі было 7 выкладчыкаў. Асноўны на той час філософскі прадмет – дыялектычны і гістарычны матэрыялізм – чыталі У.С. Лукошка, С.Д. Папейка, Г.П. Жытнікаў, Р.Л. Афанасьева; палітэканомію – Н.С. Маргуной, А.К. Рымша, М.І. Гадун. Сумяшчальнікамі на кафедры працавалі прарэктар педагогічнага факультэта М.В. Бараноўскі і выкладчыкі, якія былі запрошаны з Магілёўскага машынабудаўнічага інстытута. У другой палове 1960-х гг. на кафедру былі прыняты **П.Я. Фурс** і **А.П. Карчагіна**.

**Пётр Яфімавіч ФУРС** нарадзіўся 10 кастрычніка 1946 г. у в. Савічы Брагінскага раёна Гомельскай вобласці ў сялянскай сям'і. У 1961 г. скончыў філагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У.Л. Леніна па спецыяльнасці «Філагогія», у 1966 г. – аспірантуру пры БДУ.




З 6 снежня 1966 г. – старши выкладчык кафедры палітэканоміі і філософіі Магілёўскага педагогічнага інстытута. У 1968 г. прысуджана навуковая ступень кандыдата філософскіх навук, у 1971 г. зацверджаны ў навуковым звянні дацэнта. Узнагароджаны Дыпломам рэспубліканскага агліду-конкурсу прац маладых навукоўцаў па грамадскіх навуках за працу «Некоторые теоретические аспекты нравственного воспитания в производительном труде».



**Аўпора Паўлаўна КАРЧАГІНА** нарадзілася 29 жніўня 1929 г. у станіцы Раганоўская Рагоўскага раёна Краснадарскага краю. У 1948 г. паступіла ў Ленінградскі інстытут дакладнай механікі, у 1949 г. – на філософскі факультэт Ленінградскага ўніверсітэта, які скончыла ў 1954 г. з прысваеннем кваліфікацыі «Выкладчык дыялектычнага і гістарычнага матэрыялізму і гісторыі філософіі».

З 1970 г. па верасень 1981 г. – старшы выкладчык кафедры палітэканоміі і філософіі Магілёўскага педінстытута. Даследавала пытанні метадалогіі навукі. Чытала курсы дыямату і гістмату, этыкі і эстэтыкі. Аўтар шэрагу артыкулаў, вучэбнага дапаможніка для студэнтаў-завочнікаў «Праца У.І. Леніна «Матэрыялізм і эмпірыякрытыцызм»».

У 1965 г. адбылося скрачэнне гадзін па асноўных дысцыплінах: па палітэканоміі са 140 да 80, па філософіі са 140 да 96. Адначасова курс «Асновы навуковага атгізму» стаў ававязковым прадметам, па якім студэнты павінны былі трymаць іспыт. Паколькі ўласных падрыхтаваных спецыялістаў па гэтай дысцыпліне не было, з Магілёўскага мышынабудаўнічага інстытута ў якасці штатнага выкладчыка кафедры ў 1967 г. быў запрошаны **У.М. Лісічкін**.



**Уладзімір Міхайлавіч ЛІСІЧКІН**. Нарадзіўся 15 студзеня 1930 г. у в. Журбінская Буда Касцюковіцкага раёна Магілёўскай вобласці ў сям'і сялянкі і службоўца. Падчас Айчыннай вайны 1941 – 1945 гг. знаходзіўся ў эвакуацыі ў Тамбоўской вобласці. У 1953 г. скончыў філософскую аддзяленне гістарычнага факультета БДУ. У 1953 – 1957 гг. працаваў лектарам і дырэктарам Маладзечанскага абласнога лекцыйнага бюро, у 1957 – 1958 гг. – інструктарам-метадыстам Маладзечанскага абласнога аддзялення арганізацыі па распаўсюджванні палітычных ведаў, у 1958 – 1960 гг. – лектарам Маладзечанскага абкама КПБ, у 1960 г. – лектарам Вілейскага гаркама КПБ. У 1963 г. скончыў аспірантуру кафедры гісторыі філософіі БДУ. У 1963 – 1967 гг. – старшы выкладчык Магілёўскага мышынабудаўнічага інстытута. Кандыдат філософскіх навук, у 1965 г. абараніў дысертацию па тэме «О преодолении религиозных

пережитков в сознании трудящихся в период перехода от социализма к коммунизму». У 1971 г. атрымаў званне дацэнта.

У МДУ імя А.А. Куляшова працуе з 1967 г.: у 1967 – 1969 гг. – старшым выкладчыкам кафедры палітэканоміі і філософіі, з 1969 г. да сённяшняга дня – дацэнтам кафедры філософіі.

Узнагароджаны медалём «За працоўную доблесць», Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі, Нагрудным Знакам «Выдатнік народнай асветы БССР».

Асноўныя курсы: філософія, рэлігіязнаўства, гісторыя вальнадумства, гісторыя вальнадумства і атгізму. Навуковыя інтарэсы: гісторыя рэлігіі і вальнадумства, сацыяльная філософія. Мае больш за 50 навуковых і метадычных прац.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Індывідуальная работа с веруючими. – Могилев, 1965.

Строительство коммунизма и атеистическое воспитание трудящихся // Основы научного атеизма для средних специальных заведений. – Мн., 1965 (у саўтарстве).

Строительство коммунизма и атеистическое воспитание трудящихся // Основы научного атеизма для вузов. – Мн., 1967 (у саўтарстве).

Свобода совести при социализме // Учебное пособие по основам научного атеизма для средних спец. учебн. заведений. – Мн., 1975 (у саўтарстве).

Идеология и политика современного русского православия. – Минск, 1984.

Религиоведение: Учебное пособие. – Могилев, 2001 (у саўтарстве).

Религия как феномен культуры // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2001. – № 1.

Метаморфозы православной теологии на рубеже XX – XXI вв. // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2006. – № 6.

Православная теология на рубеже тысячелетий: пособие. – Могилев, 2009.

З сярэдзіны 1960-х гг. выкладчыкі кафедры чыталі дыялектычны і гістарычны матэрыялізм, палітэканомію, асновы навуковага атэізму. У якасці факультатываў студэнты вывучалі асновы марксісцка-ленінскай этыкі і асновы марксісцка-ленінскай эстэтыкі. З некаторымі зменамі гэты набор дысцыплін выкладаўся кафедрай і ў 1970-х гг. У першай палове 1970-х гг. на кафедры началі працаваць **А.І. Селязнёў і У.Г. Галіяскараў**.

**Альберт Іванавіч СЕЛЯЗНЁЎ** нарадзіўся 10 красавіка 1938 г. у г. Бялова Новасібірскай вобласці ў сям'і працоўных. У 1962 г. скончыў філалагічны факультэт Кіргізскага дзяржуніверсітэта. Кандыдат філософскіх навук (у 1971 г. абараніў кандыдацкую дысертацию па тэме «Диалектика материальнага и идеального в свете материалистического понимания истории»). У 1975 г. зацверджаны ў званні дасягнення па кафедры палітэканоміі і філософіі (курс дыялектычнага і гістарычнага матэрыялізму).

З кастрычніка 1973 г. – дацэнт кафедры палітэканоміі і філософіі Магілёўскага педінстытута. З 1 лістапада 1978 г. пераведзены на пасаду старшага навуковага супрацоўніка для завяршэння доктарскай дысертациі па тэме «Общественное бытие и сознание. Генезис и структура противоречия». З 1 лістапада 1980 г. – дацэнт, в. а. загадчыка кафедры палітэканоміі і філософіі, з 19 лістапада 1980 г. – загадчык кафедры. У чэрвені 1982 г. накладзена партыйнае спагнанне, паказана на безадказнае стаўленне кіраўніцтва да вылучэння яго на пасаду загадчыка. 27 верасня 1982 г. быў звольнены па ўласным жаданні.

**Уладзімір Галіяскаравіч ГАЛІЯСКАРАЎ** нарадзіўся ў 1928 г. у в. Дзяменцеўка Казачынскага раёна Краснадарскага краю. У 1961 г. скончыў Кіргізскі дзяржаўны универсітэт з прысваеннем кваліфікацыі «Гісторык. Настаўнік гісторыі».

З верасня 1975 г. працаваў старшым выкладчыкам кафедры палітэканоміі і філософіі Магілёўскага педінстытута. Чытаў курсы дыялектычнага матэрыялізму і марксісцка-ленінскай эстэтыкі. Кандыдат філософскіх навук (у 1977 г. у Маскоўскім дзяржаўным



універсітэце імя М.В. Ламаносава абараніў дысертацыю «Критика концепции коммуникации в философии Карла Ясперса»).

У БССР у 1972 г. было створана беларускае аддзяленне філософскага таварыства СССР. У сакавіку 1973 г. група філософскага таварыства была заснавана у МДПІ. У яе склад увайшлі 10 выкладчыкаў з кафедраў філософіі і палітычнай эканоміі і навуковага камунізму. Члены філософскай групы прымалі актыўны ўдзел у пропагандысцкай працы, у папулярызацыі навуковых ведаў сярод насельніцтва, выступалі з лекцыямі ў раёнах Магілёўскай вобласці і на прадпрыемствах г. Магілёва. У 1975 г. імі было прачытаны 128 лекцый, у 1976 г. – 142 лекцый, у 1977 г. – 161 лекцыя, у 1979 г. – 205 лекцый, у якіх асвятляліся пытанні дыялектычнага і гістарычнага матэрыялізму, марксісцкай этыкі і эстэтыкі, асноў навуковага атгізму, навуковага камунізму, эканомікі.

У другой палове 1970-х гг. кафедра забяспечвала выкладанне 7 дысцыплін з 10, якія ўваходзілі ў блок сацыяльна-гуманітарных предметаў. У адпаведнасці з планам вучэбнага працэсу гістарычнага факультэта, у 1976/1977 навучальнym годзе студэнты 2 курса вывучалі дыямат (82 гадзіны), студэнты 3 курса – палітэканомію (100 гадзін), гістмат (58 гадзін) і спецкурс па этыцы (30 гадзін), студэнты 4 курса – асновы навуковага атгізму (24 гадзіны), спецкурс па філософіі (18 гадзін) і спецкурс па эстэтыцы. Тым часам працоўнуюю дзейнасць на кафедры пачалі **М.М. Прохараў, М.Р. Часнакоў і М.І. Вішнеўскі**.



**Міхаіл Міхайлавіч ПРОХАРАЎ** нарадзіўся 4 лістапада 1942 г. у г. Новазыбкаў Бранскай вобласці ў працоўнай сям'і. У 1969 г. скончыў філософскі факультэт, а ў 1972 г. – аспірантуру кафедры філософіі для прыродазнаўчых факультэтаў Ленінградскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працаўаў старшым выкладчыкам і дацэнтам кафедры філософіі і навуковага камунізму Бранскага інстытута транспартнага машынабудавання. Кандыдат філософскіх навук (у 1974 г. абараніў дысертацыю па тэме «О дыялектико-материалистическом понимании категорий исторического и логического»).

На кафедры палітэканоміі і філософіі МДПІ імя А.А. Куляшова працаўаў на пасадзе старшага выкладчыка з 19 снежня 1977 г. па 16 жніўня 1978 г.

**Мікалай Рыгоравіч ЧАСНАКОЎ**. Нарадзіўся 4 верасня 1937 г. у в. Сямёнаўка Курскай вобласці. У 1966 г.

скончыў Усходне-Сібірскі інстытут культуры ў г. Улан-Удэ, у 1974 г. – аспірантуру на філософскім факультэце Уральскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.М. Горкага (г. Свярдлоўск). Абараніў кандыдацкую дысертацыю «Духовное производство и культура» па спецыяльнасці «Гістарычны матэрыялізм» (навуковы кіраўнік – доктор філософскіх навук Л.Н. Коган). Дацэнт (1982). З 1967 г. па 1978 г. – выкладчык кафедры філософіі Сібірскага металургічнага інстытута імя С. Арджанікідэ ў г. Новакузнецк, в. а. дацэнта кафедры культуры історыі і літаратуры Інстытута культуры ў г. Кемерава.

З чэрвеня 1978 г. – старшы выкладчык, з ліпеня 1979 г. па сённяшні дзень – дацэнт кафедры філософіі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова.

Узнагароджаны «Настольным медалём У.І. Леніна за пропаганду марксізму-ленінізму і палітыкі КПСС» Магілёўскім абласным камітэтам КПСС (1987), знакам «За актыўную працу» ўпраўленнем Усесаюзнага таварыства «Веды» (1991).

Асноўныя курсы – этыка і эстэтыка. Навуковыя інтарэсы: духоўнае жыццё грамадства, праблемы этыкі і эстэтыкі. Аўтар больш за 80 навуковых і метадычных прац.

### **Асноўныя публікацыі:**

Активная жизненная позиция – главная задача нравственного воспитания (методический материал в помощь лектору). – Могилев, 1979.

Юноша, размышляющий перед выбором профессии, и жизнь социального гения: методические материалы в помощь лекторам и преподавателям народных университетов. – Могилев, 1985.

Николай Гавrilovich Чернышевский. Это судьба и мысли (к столетию со дня смерти): методический материал в помощь лекторам и преподавателям народных университетов. – Могилев, 1989.

Этический атеизм (философские очерки о человечности). – Могилев, 1993.

Иллюзии «Этики благодати» (откровения религиозно-философского самознания в «Этике преображенного Эроса» // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2000. – № 2-3.

От иллюзорного к иллюзорнейшему // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2001. – № 2-3.

Этика истина. – Могилев, 2002.

Философия музыки: программа специального курса. – Могилев, 2003.

Ничто человеческое нам не чуждо // Беларуская думка. – 2004. – № 9.

Больная совесть // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2004. – № 2-3.

Увидеть человеческое в человеке // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2004. – № 4.

Этический аспект белорусской государственности // Адукцыя і выхаванне. – 2005. – № 7.

Разумность морали и моральная разумность // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2005. – № 2-3.

Социальная этика и будущее общества // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2007. – № 4.

**Міхail Іванавіч ВІШНЕЎСКІ** нарадзіўся ў 1949 г. у мястэчку Сямкоў-Гарадок Мінскага р-на Мінскай вобласці. На выдатна скончыў фізічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «Фізіка» (1971), аспірантуру Белдзяржуніверсітэта па спецыяльнасці «дыялектычны і гістарычны матрыялізм» (1974). У 1975 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю «Дыялектика содерджання и формы в развитии современного естественнонаучного знания»; у 2001 г. – доктарскую дысертацыю «Філософскій синтез как мировоззренческая основа образования». У 2003 г. прысвоена навуковая званне прафесара.

Пасля заканчэння вучобы ў Белдзяржуніверсітэце ў 1971 – 1972 гг. працаў авіяцыйнікам у трэсце «Аргтэхбуд» (г. Мінск). Пасля заканчэння аспірантуры ў 1974 – 1979 гг. працаў выкладчыкам, старшим выкладчыкам кафедры філософіі прыродазнаўчых факультэтав Белдзяржуніверсітэта.



Са жніўня 1979 г. працуе ў МДПІ імя А.А. Куляшова – дацэнтам, з верасня 1982 г. па чэрвень 2002 г. загадчыкам кафедры філасофіі, з 1995 г. – прарэктарам па вучэбнай работе, з 1998 г. – прарэктарам па навуковай работе, з 2001 г. па сённяшні дзень – першым прарэктарам.

Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь, узнагароджаны Нагрудным Знакам «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь». Галоўны рэдактар часопіса «Веснік МДУ імя А.А. Куляшова», член рэдакцыйных калегій шэрагу часопісаў. Старшыня навукова-метадычнага савета універсітэта, намеснік старшыні савета універсітэта і рэктората, старшыня савета па ідэалагічнай працы, рэдакцыйна-выдавецкага савета, арганізацыйна-метадычнай кантрольнай камісіі універсітэта, савета па якасці.

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: філасофія, філасофія і метадалогія науки (для аспірантаў і студэнтаў другой ступені вышэйшай адукацыі), філасофія адукацыі. Навуковыя інтарэсы: сацыяльная філасофія, філасофія адукацыі. Аўтар больш за 140 навуковых і метадычных прац, многія з якіх апублікованы ў Расійскай Федэрациі, Украіне.

### **Асноўныя публікацыі:**

Роль науки в совершенствовании социализма. Социально-философский анализ. – Мн., 1989.

Человек и общество: пособие для учителя. Часті I, II. – Могилев, 1992 (у саўтартстве).

Социально-философские основы гуманистики: учеб. пособие. – Могилев, 1997.

Философия образования и проблема человека: учеб. пособие. – Могилев, 1997 (у саўтартстве).

Философский синтез как мировоззренческая основа образования. – Могилев, 1999.

Философия: учеб. пособие для аспирантов и студентов. – Могилев, 1999.

Человек и общество. Образовательный стандарт РД РБ 0200. 2015-98 // Общее среднее образование. Социально-гуманитарные дисциплины: Руководящие документы Республики Беларусь /образовательные стандарты/. – Мн., 1999 (у саўтартстве).

Введение в философию образования: пособие для студентов педагогических специальностей вузов. – Могилев, 2002.

Актуальные проблемы современной философии образования: курс лекций для слушателей институтов повышения квалификации и переподготовки кадров. – Могилев, 2003.

Духовная синергия, ее образовательные основы. – Могилев, 2006.

Человек. Общество. Государство. Жизнь человека: учеб. пособие для 7 класса общеобр. школ с рус. яз. обуч. – Мн., 2007 (у саўтартстве).

Философия: учебное пособие. – Мн., 2008.

Человек. Общество. Государство: учебная программа для 8 класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2008. – № 2 (у саўтартстве).

Человек и мир: учеб. пособие для 5-го кл. общеобразовательных школ с русским языком обучения. – Минск, 2009 (у саўтартстве).

Материалы для уроков обществоведения в 9 классе // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2009. – № 2 (у саўтартстве).

У першай палове 1980-х гг. да працы на кафедры прыступілі **В.М. Лебядзько, Р.С. Чакаліна, А.Ф. Оськіна, У.М. Сёмін, С.Р. Літвінаў, В.Д. Нікульшын і У.А. Касценіч**. У 1981 г. выкладчыкі В.М. Лебядзько і А.Ф. Оськіна абаранілі кандыдацкія дысертацыі. У гэты перыяд філософскую адукцыю студэнтаў розных факультэтаў забяспечвалі такія дысцыпліны, як марксісцка-ленінская філософія (140 гадзін), гісторыя філософіі (40 гадзін), асновы навуковага атэізму (24 гадзіны), асновы марксісцка-ленінскай этыкі (40 гадзін), асновы марксісцка-ленінскай эстэтыкі (40 гадзін). У якасці спецкурса па марксісцка-ленінскай філософіі чыталася «Крытыка сучаснай буржуазнай філософіі» (А.Ф. Оськіна). Статус факультатываў мелі марксісцка-ленінская эстэтыка (В.М. Лебядзько) і марксісцка-ленінская этыка (М.Р. Часнакоў).

**Валянніца Мікалаеўна ЛЕБЯДЗЬКО** нарадзілася 28 жніўня 1950 г. у в. Пясчанка Клінцаўскага раёна Бранскай вобласці. У 1969 г. скончыла Суражскую педагогічнае вучылішча. У 1972 – 1977 гг. вучылася на філософскім факультэце Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава. У 1977 – 1980 гг. – у аспірантуры Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «марксісцка-ленінская эстэтыка». Кандыдат філософскіх навук (1981). У 1992 г. атрымала званне дацэнта.

У МДПІ імя А.А. Куляшова працавала з 25 снежня 1980 г. старшим выкладчыкам кафедры палітэканоміі і філософіі, а з 21 лютага 1991 г. да 24 сакавіка 2003 г. – дацэнтам кафедры філософіі. Выкладала філософію, этыку і эстэтыку.

**Рэнайда Сяргеевна ЧАКАЛІНА.** Нарадзілася 1 студзеня 1938 г. у в. Ўсомла Ветрынскага раёна Віцебскай вобласці ў сям'і працоўных. У 1957 – 1968 гг. працавала ў будаўнічых арганізацыях г. Полацка. У 1965 г. паступіла на філософскі факультэт Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава, які скончыла ў 1971 г. з прысваеннем кваліфікацыі «Выкладчык філософіі і грамадазнаўства». Працавала інжынерам-сацыёлагам сацыялагічнай лабараторыі пры Пермскім пединстытуце, у 1972 – 1975 гг. вучылася ў аспірантуры пры кафедры філософіі Пермскага ўніверсітэта. Са студзеня 1976 г. па жнівень 1979 г. – асістэнт кафедры філософіі Пермскага фармацэўтычнага інстытута, з верасня 1979 г. па ліпень 1980 г. – асістэнт кафедры філософіі і навуковага камунізму Наваполацкага політэхнічнага інстытута. У сакавіку 1980 г. прысуджана навуковая ступень кандыдата філософскіх навук. Абараніла дысертацыю ў Інстытуце філософіі і права АН БССР па тэме «Проблема біологіческого в соотношении социального и биологического в эстетическом сознании».



З 27 ліпеня 1980 г. працавала на пасадзе старшага выкладчыка кафедры паліт-эканоміі і філософіі Магілёўскага дзяржаўнага педінстытута, з верасня 1986 г. прызначана на пасаду дацэнта кафедры філософіі. У 1987 г. прысвоена навуковае званне дацэнта па спецыяльнасці «Дыялектычны і гістарычны матэрыялізм». На кафедры працавала да 31 жніўня 2007 г. Выкладала філософию, эстэтыку і этыку.



**Алена Фёдараўна ОСЬКІНА** нарадзілася 1 снежня 1953 г. у г. Чарашова Іркуцкай вобласці ў сям'і службоўца. У 1973 г. скончыла 2 курсы гістарычнага факультэта Іркуцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Жданова. У 1977 г. скончыла філософскі факультэт, а ў 1980 г. – аспірантуру Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава. Кандыдат філософскіх навук (1981).

З 1981 г. па 1991 г. працавала ў МДПІ імя А.А. Куляшова, выкладала гісторыю філософіі, асновы навуковага атэізму, спецкурс па марксісцка-ленінскай філософіі «Крытыка сучаснай буржуазнай філософіі». Галоўны кірунак навуковых даследаванняў – праблема інтэрпрэтацыі гісторыка-філософскага тэксту.

**Віктар Міхайлавіч СЕМІН** нарадзіўся ў 1931 г. у в. Альхавец Маскоўскай вобласці. У 1965 г. скончыў Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.В.Ламаносава з прысваеннем кваліфікацыі «Філософ. Выкладчык філософіі і грамадазнаўства». Са жніўня 1965 г. па верасень 1971 г. працаваў асістэнтам і старшим выкладчыкам філософіі ў Цюменскім дзяржаўным медінстытуце. З 1971 г. па 1981 г. – загадчык сектара сацыялагічных і эканамічных даследаванняў у НДІ «Плесдрэў», адначасова (з 1975 г.) вучыўся ў аспірантуры Уральскага філіяла Акадэміі навук СССР. Навуковая ступень кандыдата філософскіх навук прысуджана ва Уральскім дзяржаўным універсітэце 21 лютага 1980 г.



З верасня 1981 г. – старши выкладчык кафедры палітэкнаміі і філософіі ў МДПІ ім. А.А. Куляшова, выкладаў філософію і рэлігіязнаўства. Вывучаў светапоглядныя (стаўленне да рэлігіі) арыенты моладзі, выступаў з лекцыямі ў аўдыторыях ПТВ і таварыстве «Веды». З 1999 г. працаваў па контракце, звольнены ў 2002 г.

**Сяргей Рыгоравіч ЛІТВІНАЎ**. Нарадзіўся 17 красавіка 1956 г. у г. Гродна ў сям'і працоўных. З 1973 г. працаваў у Гродзенскім абласным бібліятэчным калектары. З мая 1974 г. па май 1976 г. служыў у спецыяльных часцях МУС СССР у г. Москва на пасадах пісара і старшага стралка. З верасня 1976 г. па чэрвень 1982 г. – студэнт філософскага факультэта Ленінградскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Жданава, пасля заканчэння якога атрымаў кваліфікацыю «Філософ. Выкладчык марксісцка-ленінскай філософіі».

З 24 верасня 1982 г. па накіраванні Міністэрства асветы прызначаны асістэнтам на кафедру палітэкнаміі і філософіі Магілёўскага педінстытута. З 10 лістапада 1985 г. па 10 лістапада 1988 г. вучыўся ў мэтавай аспірантуре Ленінградскага

універсітета. Са снежня 1989 г. – старшы выкладчык кафедры філасофіі Магілёўскага педагогічнага інстытута.

3 лютага 1996 г. звольнены па ўласным жаданні, працягнуў педагогічную дзейнасць у г. Гродна.

**Віктар Дзмітрыевіч НІКУЛЬШЫН** нарадзіўся 27 жніўня 1941 г. у г. Варашилаўград у сям’і працоўных. У 1960 – 1964 гг. служыў у ВМФ. У 1965 г. паступіў і ў 1970 г. скончыў факультэт гісторыі Пермскага дзяржаўнага ўніверсітета з атрыманнем кваліфікацыі «Настаўнік гісторыі і грамадазнаўства». У 1970 – 1972 гг. працаўваў ў сацыялагічнай лабараторыі Пермскага педагогічнага інстытута, са студзеня 1972 г. – выкладчыкам кафедры марксістка-ленінскай філасофіі Пермскага медінстытута.

З 1982 па 1986 г. – старшы выкладчык кафедры палітэканоміі і філасофіі (філасофії) Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута. У 1986 – 1987 гг. вучыўся ў аспірантуры Інстытута філасофіі і права Акадэміі навук БССР. У 1987 – 1996 гг. – старшы выкладчык кафедры філасофіі МДПІ.

3 верасня 1996 г. быў звольнены па ўласным жаданні ў суязі з пераездам у Маскву.

**Уладзімір Анатолевіч КАСЦЕНІЧ.** Нарадзіўся 1 студзеня 1957 г. у г. Крычаў Магілёўскай вобласці. У 1982 г. скончыў філасофскую аддзяленне гістарычнага факультета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета імя У.І. Леніна з прысвоеннем кваліфікацыі «Філосаф. Выкладчык філасофіі», у 1985 г. – аспірантуру кафедры марксістка-ленінскай філасофіі гуманітарных факультетаў БДУ.

У МДУ імя А.А. Куляшова працуе з 1985 г. З 16 снежня 1985 г. – асістэнт, з 22 красавіка 1988 г. – старшы выкладчык, з 21 лютага 1991 г. – дацент кафедры філасофіі. Кандыдат філасофскіх навук (у 1986 г. абароніў дысертацию «Научная картина мира как компонент оснований науки» (навуковы кіраўнік – акадэмік В.С. Сцёпін)). У 1993 г. прысвоена вучонае званне дацэнта. З 1 верасня 2002 г. асноўнае месца працы – намеснік дэкана па вучэбнай работе факультета эканомікі і права, па сумяшчальніцтве – дацэнт кафедры філасофіі.

Асноўныя вучэбныя дысцыпліны: філасофія, этика, этика і эстэтыка. Навуковыя інтарэсы: сацыяльная філасофія, метадалагічныя аспекты гуманітарнага пазнання, тэарэтычныя пытанні этикі. Мае больш за 30 навуковых і навукова-метадычных прац.

#### **Асноўныя публікацыі:**

К вопросу о мировоззренческих и методологических основаниях научной картины мира // Методологические аспекты научного познания и социального действия. – Мин., 1985.



Предмет науки как методологическая проблема // Веснік Беларускага дзяржавнага універсітэта. Сер. 3. –1985. – № 2.

Научная картина мира и основания научного исследования // Формирование и функционирование научной картины мира. – Уфа, 1985.

Человек и общество: пособие для учителя. Ч. 2 (Х – XI классы). Вып. 1. – Могилев, 1992 (у сааўтарстве).

Философия образования и проблема человека: учеб. пособие. – Могилев, 1997 (у сааўтарстве).

З верасня 1982 г. у сувязі са звальненнем з працы А.І. Селязёнёва часова выконваючым абавязкі загадчыка кафедры палітэканоміі і філасофіі быў прызначаны дацэнт М.І. Вішнеўскі. У кастрычніку 1983 г. ён быў абраны па конкурсе і ўзначальваў кафедру філасофіі на працягу амаль 19 гадоў, па чэрвень 2002 г. У гэты час адбылося стаўленне кафедры філасофіі як не толькі навучальна-га, але і навуковага падраздзялення універсітэта, вызначаны шэраг асноўных кірункаў яе сучаснай навукова-даследчай і навукова-метадычнай працы.

У сярэдзіне 1980-х гг. адбылася чарговая мадэрнізацыя філасофскай кафедры нашага ВНУ. Загадам рэктара № 113 ад 7.08.1986 г. агульнаінстытуцкую кафедру філасофіі і палітычнай эканоміі была падзелена на дзве кафедры: агульнаінстытуцкую кафедру філасофіі і агульнаінстытуцкую кафедру палітэканоміі. Загадванне кафедрай філасофіі было прапанавана дацэнту М.І. Вішнеўскаму. У наступныя гады да выкладчыцкай дзейнасці на кафедры прыступілі **А.Б. Дзядзімаў, І.І. Ляшчынская і Б.Ж. Жукава**.



Аляксандр Барысавіч **ДЗЯМІДАЎ** нарадзіўся 8 снежня 1954 г. у г. Валгаградзе ў сям'і службоўца. З верасня 1972 па красавік 1973 г. – фрэзероўшчын Валгаградскага транспартнага завода, у 1973 – 1975 гг. служыў ва Узброеных Сілах СССР. Пазней працаваў інструктарам Капусцінскага гаркрама УЛКСМ (г. Астрахань), электрараманцерам. З 1976 г. вучыўся завочна, а з верасня 1979 г. – на дзённым аддзяленні Ленінградскага ордэна Леніна і ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Жданава, які скончыў у 1981 г. з атрыманнем кваліфікацыі «Філософ. Выкладчык марксісцка-ленінскай філасофіі і грамадазнаўства». Са жніўня 1981 г. – выкладчык кафедры філасофіі Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі (г. Горкі), з верасня 1981 г. – лектар Горацкага гарвыканкама КПБ, з верасня 1983 г. – загадчык

аддзела пропаганды і агітацыі Мсціслаўскага гаркрама КПБ, з лістапада 1985 г. – інструктар Марілёўскага абкому КПБ.

У лістападзе 1986 г. прыняты асістэнтам на кафедру філасофіі МДПІ імя А.А. Куляшова, дзе працаваў да лютага 1991 г., калі быў звольнены ў сувязі з пераводам у Віцебскі педінстытут. У 1994 г. абараніў кандыдацкую дысертацию «Прогрессия интенциональности и генезис коммуникативных средств». Мае больш за 20 навуковых і навукова-метадычных прац.

**Ірина Іванаўна ЛЯШЧЫНСКАЯ** нарадзілася 29 лістапада 1959 г. на станцыі Чаган Сяміпалацінскай вобласці ў сям'і службоўцаў. У 1975 – 1978 гг. вучыла-

ся ва ўлікова-планавым тэхнікуме г. Маладзечна. З верасня 1978 г. па ліпень 1986 г. – студэнтка філософскага аддзялення гістарычнага факультета Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя У.І. Леніна, па заканчэнні якога ёй прысвоена кваліфікацыя «Філософ. Выкладчык філософіі». З верасня 1983 г. па снежань 1986 г. – аспірантка на кафедры марксісцка-ленінскай філософиі гуманітарных факультетаў БДУ імя У.І. Леніна.

Пасля заканчэння аспірантуры ў снежні 1986 г. размеркавана на кафедру філософиі МДПІмя А.А. Куляшова. У 1988 г. абараніла кандыдацкую дысертацию на тэму «Влияние идеалов и норм физико-математического естествознания на становление рационализма в философии нового времени». З 18 мая 1989 г. прызначана на пасаду старшага выкладчыка кафедры філософиі, 21 мая 1992 г. абрана па конкурсе на пасаду дацэнта кафедры. 28 студзеня 1994 г. прысвоена навуковае званне дацэнта па кафедры філософиі.

23 студзеня 1996 г. звольнена па ўласным жаданні, працягнула педагогічную дзеянасць у БДУ (г. Мінск).

**Іна Браніславаўна ЖУКАВА.** Нарадзілася ў 1952 г. у вёсцы Салон Старадарожскага раёна Мінскай вобласці. У 1977 г. скончыла аддзяленне філософиі гістарычнага факультета БДУ імя У.І. Леніна па спецыяльнасці «Філософія». З 1977 г. працавала малодшым навуковым супрацоўнікам у Магілёўскім тэхналагічным інстытуце, займалася сацыялагічнымі даследаваннямі. З 1980 г. – асістэнт, з 1985 г. – выкладчык кафедры філософиі і палітэканоміі Магілёўскага тэхналагічнага інстытута, выкладала дыялектычны і гістарычны матэрыялізм.

З 1988 г. па сённяшні дзень – старшы выкладчык кафедры філософиі МДУ імя А.А. Куляшова.

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: філософія, логіка, этика, рыторыка і тэорыя аргументацыі, логіка і рыторыка. Навуковыя інтарэсы: этика, праблема фарміравання лагічнай культуры студэнтаў. Мае больш за 20 навуковых і навукова-метадичных прац.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Логика: методическое пособие. – Могилев, 2002.

Логика: курс лекций. – Могилев, 2004 (у саўтартстве).

Логические кроссворды: Методическое пособие. – Могилев, 2004.

Этика: программа и методические рекомендации. – Могилев, 2004.

Контрольные задания по курсу «Філософія». – Могилев, 2006 (у саўтартстве).

Тесты по філософіи. – Могилев, 2007 (у саўтартстве).

Сборник заданий по логике: тесты и кроссворды: практикум. – Могилев, 2007.

Тесты по риторике и теории аргументации: практикум. – Могилев, 2009.



У другой палове 1980-х гг. выкладчыкі кафедры філасофіі чыталі 5 дысцiplін: марксісцка-ленінская філасофія (140 гадзін), гісторыя філасофіі (36 гадзін), асновы навуковага атэізму (36 гадзін), асновы марксісцка-ленінскай этыкі (36 гадзін), асновы марксісцка-ленінскай эстэтыкі (36 гадзін). Гэты перыяд у грамадскім жыцці быў адзначаны незваротнымі структурнымі зменамі сацыяльнай сістэмы ў СССР, што знайшло адлюстраванне і ў дзеянасці кафедры філасофіі. Пачаўся адыход ад ідэалагічнага дыктату ў выкладанні філасофскіх дысцiplін.

У 1980-х гг. у МДПІ працягвалася дзеянасьць групы Філасофскага таварыства (ФТ), у 1984 г. у яго склад уваходзілі 14 выкладчыкаў, у тым ліку 1 доктар навук і 10 кандыдатаў навук. Доўгія гады філасофскай групай кіраваў кандыдат філасофскіх навук У.М. Лісічкін, з кастрычніка 1986 г. яе ўзначаліў М.І. Вішнеўскі, абраны ў лістападзе 1986 г. старшынёй Магілёўскай абласной арганізацыі ФТ СССР. У перыяд «перабудовы» ідэалагічныя імператывы дзеянасці Філасофскага таварыства былі перагледжаны. У 1988 г. з яго выйшлі доктар філасофскіх навук І.І. Сярова, кандыдаты філасофскіх навук А.Ф. Оськіна і В.Г. Фёдараў, кандыдат гістарычных навук А.П. Вароніна. На мяжы 1980 – 1990-х гг. дзеянасьць таварыства фактычна спынілася, апошняя згадка пра яго існаванне ў інстытуце адносіцца да 1992 г.

У 1990-х гг. кафедра забяспечвала выкладанне больш за 10 вучэбных дысцiplін: на ўсіх спецыяльнасцях універсітэта чыталіся курсы сацыяльна-гуманітарнага блока (філасофія, этыка, эстэтыка, рэлігіязнаўства, культуралогія), на шэрагу факультэтаў – логіка і розныя спецкурсы. У 1990 г. на кафедры працавалі кандыдаты філасофскіх навук М.І. Вішнеўскі (загадчык), У.М. Лісічкін, М.Р. Часнакоў, В.М. Лебядзко, Р.С. Чакаліна, А.Ф. Оськіна, У.М. Сёмін, У.А. Касценіч, І.І. Ляшчынская, старшыя выкладчыкі С.Р. Літвінаў, В.Д. Нікульшын, А.Б. Дзямідаў і І.Б. Жукава. У наступнае дзесяцігоддзе адбываючыя значныя кадравыя змены, кафедра абнавілася прыкладна напалову. Былі прыняты на працу дзеяўць і звольніліся сем выкладчыкаў. З 1991 г., пасля звольнення А.Ф. Оськінай і А.Б. Дзямідава, на кафедру быў пераведзены дацэнт І.І. Таркан і прыняты выпускнік гістфака **В.У. Старасценка**.

**Віктар Уладзіміравіч СТАРАСЦЕНКА.** Нарадзіўся 11 красавіка 1967 г. у г. Магілёў. У 1991 г. скончыў з адзначай гістарычны факультэт МДПІ імя А.А. Куляшова па спецыяльнасці «Гісторыя».

З 1991 г. працуе на кафедры філасофіі МДПІ імя А.А. Куляшова – асістэнтам (1991 – 1994), старшым выкладчыкам (1994 – 2000), дацэнтам (2000 – 2002). З чэрвеня 2002 г. па сённяшні дзень – загадчык кафедры філасофіі. Член савета універсітэта, навукова-метадычнага савета універсітэта.

У 1998 г. скончыў аспірантуру Інстытута філасофіі і права Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па спецыяльнасці «Гісторыя філасофіі». У 2000 г. у БДУ абараніў кандыдацкую дысертацыю «Беларуская мысль XVI – XVII вв.



и становление национального самосознания» (навуковы кіраўнік – доктар філософскіх навук С.А. Падокшын). Дацэнт (2002). Узнагароджаны Памятным Знакам «2000 гадоў хрысціянству» (2000), Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі (2004), Нагрудным Знакам «Выдатнік адукацыі» (2008).

Асноўная выкладаемая дысцыпліна: філософія, гісторыя філософскай думкі ў Беларусі, рэлігіязнаўства, гісторыя рэлігіі, іслам, свабода сумлення, вальнадумства і свабода сумлення ў Беларусі. Навуковыя інтарэсы: гісторыя айчыннай філософіі і нацыянальнай самасвядомасці беларусаў; гісторыя рэлігіі, вальнадумства і свабоды сумлення. Каардынатор Міжнародных навукова-практычных канферэнцый «Рэлігія і грамадства» (Магілёў, 2006, 2007, 2008), «Рэлігія, грамадства, нацыя» (Магілёў, 2009). Падрыхтаваў лаўрэата і 4 прызёраў рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых прац. Аўтар больш за 140 навуковых і навукова-методичных прац.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Мировоззрение Франциска Скорины: учеб. пособие. – Могилев, 1994.

Філософская мысль Нового времени в Беларуси: учеб. пособие. – Могилев, 1997.

«Лабиринт» Фомы Иевлевича: из истории национально-культурной и религиозной жизни Могилёва и Беларуси конца XVI – первой половины XVII в. – Могилев, 1998.

Общественно-философская мысль и национальное самосознание белорусов XVI – XVII вв.: очерки истории: учеб. пособие. – Могилев, 1999.

Религиоведение: учеб. пособие. – Могилев, 2001 (у саўтартстве).

Становление национального самосознания белорусов: этапы и основополагающие идеи (X – XVII вв.). – Могилев, 2001.

Свободомысліе и свобода совести в Беларуси: очерки истории. – Могилев, 2004.

Религия и свобода совести в Республике Беларусь: учеб. пособие. – Могилев, 2004.

Родоплеменные верования и национально-государственные религии: учебное пособие. – Могилев, 2005.

Общественная и философская мысль в Беларуси X – XVII вв.: учеб. пособие. – Могилев, 2005.

Религиоведение: учеб. пособие. – Могилев, 2005.

Христианство: учеб. пособие. – Могилев, 2006.

Мифы и сакральные тексты религий мира: хрестоматия по религиоведению: Учеб пособие. – Могилев, 2007.

Религия как социокультурный феномен: курс лекций. – Могилев, 2007.

Ислам в современном мире и в Беларуси: курс лекций; хрестоматия. – Могилев, 2007.

Основы религиоведения: курс лекций. – Могилев, 2007.

Гісторыя філософскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі: у 6 т. Т. 1: Эпоха Сярэднявечча. – Мінск, 2008 (у саўтартстве).

Религиоведение: учебник. – Минск, 2008.

Современная религиозная ситуация и конфессии в Республике Беларусь: пособие. – Могилев, 2008.

История общественной и философской мысли в Беларуси: эпоха Средневековья: хрестоматия: пособие. – Могилев, 2009.

У 1996 г. кафедра востра адчула праблему цякучасці кадраў, з ВНУ звольніліся адразу чатыры яе супрацоўнікі – С.Р. Літвінаў, В.Д. Нікульшын, І.І. Ляшчынская і І.І. Таркан. Кадравы дэфіцыт быў запойнены іншымі выкладчыкамі ВНУ. Да працы на кафедры прыступілі **А.В. Дзьячэнка**, **Н.Ю. Токава** і **М.К. Шылка**.



**Алег Віктаравіч ДЗЯЧЭНКА** нарадзіўся 14 чэрвеня 1971 г. у г. Канску Краснайрскага краю ў сям'і службоўца. У 1995 г. скончыў з адзнакай гістарычны факультэт МДПІ імя А.А. Куляшова па спецыяльнасці «Гісторыя», атрымаў таксама ступень бакалавра педагогічных навук. У 2000 г. скончыў аспірантуру Інстытута філасофіі і права Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У 2000 г. абараніў дысертацыю на саісканне навуковай ступені кандыдата філасофскіх навук па спецыяльнасці «Філасофія рэлігіі». Тэма дысертацыі – «Движение пяцідзесятников в Беларуси» (навуковы кіраунік – кандыдат філасофскіх навук К.С. Пракошына). 31 сакавіка 2004 г. прысвоена навуковая званне дацэнта. Узнагароджаны Памятным Знакам «2000 годоў хрысціянству» (2000), Ганаровай граматай Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў Рэспублікі Беларусь «За значны асабісты ўклад у справу захавання міжканфесійнай згоды ў Рэспубліцы Беларусь».

Пасля заканчэння МДПІ імя А.А. Куляшова працаўваў загадчыкам музеяў інстытута (01.08.1995 – 28.08.1996). Затым – асістэнт (29.08.1996 – 15.11.1998), старши выкладчык (02.10.2000 – 18.10.2001), а з кастрычніка 2001 г. і па сёняшні дзень – дацэнт кафедры філасофіі МДУ імя А.А. Куляшова. У 2001 – 2009 гг. – кіраунік інфармацыйнай группы МДУ імя А.А. Куляшова, у 2002 – 2007 гг. па сумішчальніцтве – намеснік дэкана гістарычнага факультета па навуковай работе.

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: філасофія рэлігіі, псіхалогія рэлігіі, сацыялогія рэлігіі, уводзіны ў рэлігіязнаўства, рэлігіязнаўства, новыя рэлігійныя рухі, Біблія і культура. Навуковыя інтарэсы: новыя рэлігійныя рухі; філасофія рэлігіі, гісторыя рэлігіі, сацыялогія рэлігіі, псіхалогія рэлігіі. Каардынатор Міжнародных навуковых канферэнцый «Раманаўская чытанні» (Магілёў, 2004, 2005), «Рэлігія і грамадства» (Магілёў, 2008), «Рэлігія, грамадства, нацыя» (Магілёў, 2009). Падрыхтаваў 4 прызёраў рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых прац. З 1999 г. – член экспернага савета пры Упаўнаважаным па справах рэлігій і нацыянальнасцяў Рэспублікі Беларусь. Аўтар больш за 80 навуковых і навукова-методычных прац.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Новые религиозные объединения. – Мозырь, 1998.

Неокультовые объединения в Беларуси. – Мн., 1998. (2-е изд. – Мн., 1999) (у сааўтарстве).

Миссионерская деятельность пятидесятнической церкви в Беларуси. – Могилев, 1999.

Неокульты: «новые религии» века? – Мн., 2000 (2-е изд. – Мн., 2002) (у сааўтарстве).

Религиоведение: учебное пособие. – Могилев, 2001 (у сааўтарстве).

О нетрадиционных и деструктивных религиозных культурах. Основные понятия и тенденции развития. – Могилев, 2001.

Пятидесятничество в Беларуси. – Могилев, 2003.

Контрольные задания по курсу «Философия». – Могилев, 2006 (у саўтарстве).

Тэсты по філософіі. – Могилев, 2007 (у саўтарстве).

Рэлігиозныя организаціі «деструктивнай» направленности в современnoй Беларуси: пособие. – Могилев, 2008.

Неокульты в Беларуси. – Могилев, 2009.

**Наталля Юсуфаўна ТОКАВА** нарадзілася 22 чэрвеня 1959 г. у г. Карабеўск Карабеўскай АВ Стадрапольскага краю. У 1983 г. скончыла гістарычны факультэт МДПІ імя А.А. Куляшова па спецыяльнасці «Гісторыя» з дадатковай спецыяльнасцю «Савецкае права» з прысваеннем кваліфікацыі «Наставнік гісторыі, грамадзазнаўства, савецкай дзяржавы і права». У 1983 – 1984 гг. – выхавальнік групы падоўжанага дня СШ № 4 г. Магілёва.

З 1984 г. працавала старшим лабарантам кабінета гісторыі КПСС у МДПІ імя А.А. Куляшова, у 1987 – 1990 гг. вучылася ў аспірантуры БДУ. Са снежня 1990 г. – асістэнт кафедры палітычнай гісторыі, з лістапада 1991 г. – асістэнт, старши выкладчык кафедры ўсеагульной гісторыі і культуры педінстытута. З мая 1996 г. па сённяшні дзень – старши выкладчык кафедры філософіі МДУ імя А.А. Куляшова.

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: культуралогія, гісторыя тэатра, гісторыя кіно, маладзёжная субкультура. Навуковыя інтарэсы: культуралогія, гісторыя маладзёжнай субкультуры, дынаміка і тэндэнцыі яе развіцця. Працуе над дысертацыйным даследаваннем «Маладзёжная субкультура і яе роля ў культурнай дынаміцы» (навуковы кіраўнік – доктар філософскіх навук Я.С. Яскевіч). Аўтар больш за 30 навуковых і метадычных прац.

#### Асноўныя публікацыі:

Современное понимание субкультуры и ее роль в культурной динамике // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 1999. – № 4.

Молодежная субкультура: учебно-метод. пособие. – Могилев, 2000.

Религиоведение: учебное пособие. – Могилев, 2001 (у саўтарстве).

Роль аскріптивных и соцыальных факторов в процессе формирования индивідуальности // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2001. – № 2-3.

Молодежная субкультура и ее региональные аспекты. – Могилев, 2003;

Молодежная субкультура. Программа курса по выбору для учащихся 11-го кл. – Минск, 2004 (у саўтарстве).

Молодежная субкультура: становление теоретико-методологических основ исследования (историографический аспект) // Социология. – 2004. – № 1.

Молодежь и культура в исторической ретроспективе // Иппокрена / Институт парламентаризма и предпринимательства. – 2006. – № 3.

**Міхаіл Кірылавіч ШЫЛКА** нарадзіўся 3 сакавіка 1949 г. у г. Віцебску. У 1977 г. завочна скончыў гістарычны факультэт МДПІ імя А.А. Куляшова, працаўштвараў старшыней прафакама навучэнцаў ГПТВ № 54 будаўнікоў.

З 1978 г. – загадчык кабінетам гісторыі КПСС і навуковага камунізму. У tym жа годзе паступіў у завочную мэтавую аспірантуру пры БДУ па спецыяльнасці «Гісторыя КПСС», у далейшым працаўштвараў выкладчыкам кафедры ўсеагульной гісто-





ры і культуры. З 1996 г. па сённяшні дзень – старшы выкладчык кафедры філософіі МДУ імя А.А.Куляшова.

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: культуралогія, рэлігій першбытнасці і старажытных цывілізацый, гісторыя рэлігій старажытных цывілізацый, хрысціянства, гісторыя рэлігій родаплемяннога грамадства і старажытных цывілізацый. Навуковыя інтарэсы: культуралогія, праблема культурнага супрацоўніцтва Беларусі, Расіі і Украіны. Аўтар больш за 20 навуковых і навукова-метадычных прац.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Культурология: методические рекомендации для студентов всех специальностей. – Могилев, 2000 (у сааўтарстве).

Религиоведение: Учебное пособие. – Могилев, 2001 (у сааўтарстве).

Межнациональное культурное сотрудничество: сущ-

ность, принципы, перспективы // Веснік МГУ імя А.А. Куляшова. – 2002. – № 4.

Культурное сотрудничество Беларуси, России и Украины: вектор движения к мировой культуре // Веснік МГУ імя А.А. Куляшова. – 2003. – № 2-3.

Реформация как социокультурный феномен: пособие. – Могилев, 2004.

Религии первобытности и древних цивилизаций: программа, метод. реком. – Могилев, 2007.

Перевод и издание произведений художественной литературы как форма культурных взаимосвязей Беларуси с Россией и Украиной (1971 – 1985) // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2007. – № 1.

Родоплеменные религии и мифология: Программа, метод. реком. – Могилев, 2007.

История религий родоплеменного общества и древних цивилизаций: методические указания для студентов специальности 1-02 01 02-05 «История. Религиоведение». – Могилев, 2009.

З верасня 1996 г. на пасаду старшага выкладчыка кафедры філософіі быў прыняты кандыдат гістарычных навук І.А. Марзалюк. У 1998 г. ён быў абраны дацэнтам, а ў чэрвені 1999 г. пераведзены на кафедру археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін. У канцы 1990-х гг. на кафедру былі прынятыя выпускнікі гістфака **Ю.С. Мельнічэнка** і выкладчыкі Магілёўскага машынабудаўнічага інстытута **С.А. Данілевіч і В.А. Маісеев**.

**Юрый Сиргеевич МЕЛЬНИЧЕНКА** нарадзіўся 22 сакавіка 1976 г. У 1998 г. скончыў з адзнакай гістарычны факультэт МДУ імя А.А. Куляшова з прысваеннем звания «Бакалаўр педагогічных навук».

Са жніўня 1998 г. – асістэнт, з кастрычніка 2002 г. па цяперашні час – старшы выкладчык кафедры філософіі МДУ імя А.А. Куляшова. У 2003 – 2007 гг. вучыўся завочна ў аспірантуры РІВШ БДУ па спецыяльнасці «Сацыяльная філософія».

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: філософія, уводзіны ў філософію адукцыі, эстэтыкі, культуралогіі, этыкі і эстэтыкі. Асноўны кірунак навукова-даследчай дзеянасці – сацыяльная філософія, філософія адукцыі і філософія гісторыі. Завяршае кандыдацкую дысертацию па тэме «Образование как ноосферный процесс: теоретико-методологический аспект» (навуковы кіраунік – доктар філософскіх навук М.І. Вішнеўскі). Аўтар больш за 20 навуковых і навукова-метадычных прац.

### **Асноўныя публікацыі:**

Образовательные основы ноосферогенеза // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2003. – № 2-3.

Тематика контрольных работ по философии: Метод. рекомендации для студентов ОЗО ФППД. – Могилев, 2004.

Философские идеи В.И. Вернадского: к генезису учения о ноосфере // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2004. – № 1.

Ідэи образования в философском наследии В.И. Вернадского // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2005. – № 4.

Контрольные задания по курсу «Философия». – Могилев, 2006. (у саўтарстве).

Тэсты по философии. – Могилев, 2007. (у саўтарстве).

**Сяргей Аляксандравіч ДАНІЛЕВІЧ.** Нарадзіўся 29 студзеня 1973 г. у Магілёве ў сям'і службоўцаў. У 1995 г. скончыў з адзнакай гістарычны факультэт МДПІ імя А.А. Куляшова з прысвоеннем звання «Бакалáур педагогічных навук». У 1995 – 1998 гг. працаваў выкладчыкам Магілёўскага палітэхнікума. У 1998 – 1999 гг. – старшы выкладчык кафедры гуманітарных дысцыплін Магілёўскага машынабудаўнічага інстытута.

З 1999 г. па цяперашні час – старшы выкладчык кафедры філасофіі МДУ імя А.А. Куляшова. У 1999 – 2003 гг. вучыўся завочна ў аспірантуры Нацыянальнага інстытута адукацыі (г. Мінск). Завяршае дысертантыйнае даследаванне на тэме «Міровоззрэнческій дыалог как фактор культуротворчества» (навуковы кіраўнік – доктар філасофскіх навук М.І. Вішнеўскі).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: філасофія, культурапалогія, эстэтыка, этыка і эстэтыка, будызм, сучасныя нацыянальна-дзяржаўныя рэлігіі. Навуковыя інтарэсы – сацыяльная філасофія, філасофія дыялогу, дыялог культур, светапаглядны дыялог у тэорыі і практицы сучаснай адукацыі. Аўтар больш за 30 навуковых і навукова-метадычных прац.

### **Асноўныя публікацыі:**

Культурология: Методические рекомендации для студентов всех специальностей. – Могилев, 2000. (у саўтарстве) .

Бытійныя и культурологіческія аспекты современных концепций образовательного диалога // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2000. – № 4.

Религиоведение: учебное пособие. – Могилев, 2001 (у саўтарстве).

История мировой и отечественной культуры: программа и метод. рекомендации. – Могилев, 2003.

Образовательный диалог в философской мысли Китая и Японии // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2003. – № 1.

Контрольные задания по курсу «Философия». – Могилев, 2006. (у саўтарстве).



Креативная личность и культурная динамика в информационном обществе // Иппокрена. – 2006. – № 4.

Преодоление отчуждения в информационном обществе // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2006. – № 2-3.

Творческая личность и мировоззренческий диалог в информационном обществе // Вестник ПГУ. Серия А. Гуманитарные науки. – 2007. – № 7.

Тесты по философии. – Могилев, 2007. (у сааўтарстве.)

Современные национально-государственные религии: Программа и метод. рекомендации. – Могилев, 2007.

Буддизм: Программа и метод. рекомендации. – Могилев, 2007.

Креативные формы мировоззренческого диалога: Метод. указания. – Могилев, 2009.



**Віктар Андрэевіч МАІСЕЕЎ.** Нарадзіўся 10 кастрычніка 1949 г. у мястэчку Даурыя Борзінскага раёна Чыцінскай вобласці ў сям'і вайскоўца. У 1982 г. скончыў філософскі аддзяленне гістарычнага факультета БДУ. У 1982 – 1999 гг. працаваў асістэнтам, старшим выкладчыкам кафедры гуманітарных дысцыплін Магілёўскага машынабудаўнічага інстытута.

З верасня 1999 г. па цяперашні час – старши выкладчык кафедры філософіі МДУ імя А.А. Куляшова. Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: філософія, эстэтыка, філософія экзістэнцыялізму, этыка, сацыяльная антропалогія. Галіна даследчых інтарсаў – тэорыя і гісторыя культуры, гісторыя рускай філософіі, філософскія праблемы тэхнікі. Працуе над тэмай дысертантскага даследавання «Культурно-исторические архетипы русской религиозной философии (в контексте идей всеединства, софийности и космизма)». Аўтар больш за 30 навуковых і навукова-метадычных прац.

#### **Асноўныя публікацыі:**

Духовные предпосылки русской религиозной «Мы-философии» // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2001. – № 2-3.

Самокритика русской религиозной философии в творчестве Л. Шестова // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2002. – № 2-3.

Философия «одинокого Я» Льва Шестова // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2003. – № 2-3.

Архетипические мыслеобразы славянской мифологии // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2006. – № 1.

Интуиция софийности (тварного) бытия и ее категориальная герменевтика в русской религиозной философии // Иппокрена. – 2006 – № 4.

Контрольные задания по курсу «Философия». – Могилев, 2006 (у сааўтарстве).

Тесты по философии. – Могилев, 2007 (у сааўтарстве).

Мифорелигиозные архетипы // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2007 – № 1.

Напачатку 2000-х гг. узмацняеца навуковы патэнцыял кафедры. У 2000 г. кандыдацкія дысертациі абараняюць В.У. Старасценка і А.В. Дзячэнка, у 2002 і 2004 гг. ім прысвоены навуковыя званні дацэнта. У 2001 г. М.І. Вішнеўскі абараніў доктарскую дысертацию, у 2003 г. яму было прысвоена навуковая званне прафесара.

У 2001 г. на кафедры філософії працавалі доктар філософських наук М.І. Вішнеўскі (загадчык), кандыдаты філософських навук У.М. Лісічкін, М.Р. Часнакоў, В.М. Лебядзько, Р.С. Чакаліна, В.М. Сёмін, У.А. Касценіч, В.У. Старасценка і А.В. Дзьячэнка, старшия викладчыкі І.Б. Жукава, Н.Ю. Токава, М.К. Шылка, Ю.С. Мельнічэнка, В.А. Маісеев і С.А. Данілевіч. У 2002 г. працу па контракце спыніў В.М. Сёмін.

З чэрвня 2002 г. загадчыкам кафедры філософії быў прызначаны дацэнт В.У. Старасценка, у красавіку 2003 г. ён быў абраны па конкурсе і загадвае кафедрай па цяперашні час.

У 2003 г. па хваробе працу пакінула дацэнт В.М. Лебядзько, у 2007 г. працоўныя адносіны з універсітэтам перарыніла дацэнт Р.С. Чакаліна. У tym жа годзе кафедра філософії папоўнілася кандыдатамі навук **Ю.В. Аляньковай і В.М. Гірынай**.

У першай палове 2000-х гг. викладчыкі кафедры чыталі курсы яе традыцыйнай спецыялізацыі па блоку сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, адначасова павялічылася колькасць чытаемых спецкурсаў. З 2006 г., калі на гістарычным факультэце пачалася падрыхтоўка спецыялістаў па спецыяльнасці «Гісторыя. Рэлігіязнаўства» і спецыялізацыя па гісторыі рэлігіі, было распрацавана каля 20 новых рэлігіязнаўчых курсаў, якія выкладаюць А.В. Дзьячэнка, М.К. Шылка, С.А. Данілевіч, В.У. Старасценка, У.М. Лісічкін, В.М. Гірына.

**Юлія Васільеўна АЛЕНЬКОВА.** Нарадзілася

5 снежня 1969 г. у сям'і службоўцаў. У 1992 г. скончыла з адзнакай гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А.А. Куляшова па спецыяльнасці «Гісторыя», у 1996 г. – Рэспубліканскі інстытут гуманітарнай адукацыі па спецыяльнасці «Культуралогія», у 1999 г. – аспірантуру Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы па спецыяльнасці «Тэорыя і гісторыя культуры». У 2004 г. абрааніла дысертацию на саісканне навуковай ступені кандыдата культуралогіі па тэме «Культурологическая концепция русского философского символизма первой четверти XX века» (навуковы кіраунік – кандыдат філософских навук Г.Я. Міненкоў). У 2007 г. прысвоена навуковая званне дацэнта.



Пасля заканчэння МДПІ імя А.А. Куляшова ў 1992 – 1995 гг. працавала настаўнікам гісторыі і сусветнай мастацкай культуры ў Магілёўскай гарадской гімназіі № 1. З 1995 г. па 2005 г. – старшия викладчык, з 2006 г. па 2007 г. – дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін Магілёўскага тэхнолагічнага інстытута.

З 31 верасня 2007 г. па цяперашні час – дацэнт кафедры філософії МДУ імя А.А. Куляшова. Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: філософія, культуралогія, этыка, эстэтыка, сацыяльная антрапалогія, спецкурс «Філософія экзістэнцыялізму». Навуковыя інтарэсы: філософія культуры, тэорыя і гісторыя культуры, філософская антрапалогія, сацыяльная антрапалогія. Мае больш за 40 навуковых і навукова-метадычных прац.

### **Асноўныя публікацыі:**

«Фізики-лирикі» русскага сімвалізма: Павел Флорэнскій і Андрэй Белы́ // Чалавек. Грамадства. Свет. – 1998. – № 2.

Проблема культуры в русском символизме первой четверти XX века // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 1999. – № 4.

Сімвалізм і мадэрн в России: культурологіческие аспекты изучения русской культуры конца XIX – начала XX века в курсе МХК // Асновы мастацтва. – 1999. – № 3.

Культурология. Конспект лекций для студентов всех специальностей дневной и заочной формы обучения. – Могилев, 2005.

Русская філософія. Метод. материалы по філософії для студентов и аспірантов всех специальностей дневной и заочной форм обучения. – Могилев, 2005.

Філософія техніки. Метод. материалы по філософії для студентов и аспірантов всех специальностей дневной и заочной форм обучения. – Могилев, 2006.

Філософія культуры. Метод. материалы по філософії для студентов и аспірантов всех специальностей дневной и заочной форм обучения. – Могилев, 2007.

Научная революция. Метод. материалы по філософії для студентов и аспірантов всех специальностей дневной и заочной форм обучения. – Могилев, 2007

Наука в системе культуры. Метод. материалы по культурологии студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения. – Могилев, 2007.

Социальная антропология: программа и метод. рекомендации. – Могилев, 2008.

Філософія экзистенциализма: программа и метод. рекомендации. – Могилев, 2008.

Жызнетворчество: ліки чалавека творящага // Чалавек. Грамадства. Свет. – 1999. – № 2.



**Валянціна Мікалаеўна ГІРЫНА.** Нарадзілася 12 лютага 1954 г. у вёсцы Паддуб'е Магілёўскага раёна ў сям'і службоўцаў. У 1972 г. скончыла Магілёўскую педагогічнае вучылішча і прыступіла да працы ў Бялевіцкай пачатковай школе ў якасці дырэктара і настаўніка пачатковых класаў, затым гісторыі і грамадазнаўства. У 1982 г. скончыла завочна гістарычны факультэт МДПУ імя А.А. Кулішова, у 1992 г. – аспірантуру Маскоўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя У.І. Леніна. Кандыдат педагогічных навук, у 1993 г. абараніла дысертацию па тэме «Формирование базовых знаний по проблеме человека в курсе «Человек и общество» (8-9 классы)». З 1994 г. – дырэктар сярэдняй школы ў вёсцы Вялікія Бялевічы Магілёўскага раёна, па сумяшчальніцтве – выкладчык у МДУ імя А.А. Кулішова.

З 30 кастрычніка 2007 г. па цяперашні час – дацэнт кафедры філософіі МДУ імя А.А. Кулішова. Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: філософія, прыёмы і сродкі навучання ў школе, гісторыя канфесій у Беларусі, прырода і цывілізацыя, этыка і эстэтыка, культуралогія, методыка выкладання гісторыі і сацыяльна-палітычных дысцыплін. Навуковыя інтарэсы: светапоглядная адукцыя настаўніка, методыка выкладання гісторыі і грамадазнаўства, ВМК па грамадазнаўстве. Мае больш за 30 навуковых і навукова-метадычных прац.

### **Асноўныя публікацыі:**

Человек и общество: пособие для учителя. Часть 1 (VIII – IX классы). Выпуск 1. – Могилев, 1992. (у сааўтарстве).

Человек и общество. Образовательный стандарт РД РБ 0200. 2015-98 // Общее среднее образование. Социально-гуманитарные дисциплины: Руководящие документы Республики Беларусь / образовательные стандарты /. – Мин., 1999 (у сааўтарстве).

Молодежная субкультура. Программа курса по выбору для учащихся 11-го кл. – Мин., 2004 (у сааўтарстве).

Избранные тесты. Из опыта вступительных испытаний 2003 года в МГУ им. А.А. Кулешова. – Могилев, 2004.

Образование в Республике Беларусь. Сборник аналитических материалов. – Мин., 2006. (у сааўтарстве).

Человек. Общество. Государство. Жизнь человека: учеб. пособие для 7 класса общеобр. школ с рус. яз. обуч. – Мин., 2007 (у сааўтарстве).

«Человек. Общество. Государство» / Учебная программа для 8 класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2008. – № 2. (у сааўтарстве).

«Человек и нравственность»: дополнительные материалы и методические рекомендации к урокам обществоведения в 9 классе // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2009. – № 2. (у сааўтарстве).

Материалы для уроков обществоведения в 9 классе // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2009. – № 2. (у сааўтарстве).

Человек и мир: учеб. пособие для 5-го кл. общеобразовательных школ с русским языком обучения. – Мин., 2009 (у сааўтарстве).

У 2000-х гг. кафедра філасофіі захоўвае свой статус аднаго з найбольш паспяховых структурных падраздзяленняў універсітэта. Троічы (у 2002, 2005 і 2007 гг.) яна прызнавалася самай лепшай кафедрай МДУ імя А.А. Куляшова.

Галоўнымі галінамі навуковых даследаванняў кафедры з'яўляюцца філософія адукацыі, рэлігіязнаўства і гісторыя філософскай думкі ў Беларусі. У 2000 – 2009 гг. пад кірауніцтвам М.І. Вішнеўскага, В.У. Старасценкі і А.В. Дзьячэнкі выконваліся 19 навуковых тэм па заданнях Дзяржаўных праграм фундаментальных даследаванняў і Дзяржаўных комплексных праграм навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, па грантах Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў і заданнях Міністэрства адукацыі. За той жа перыяд выкладчыкі кафедры выступілі з больш за 500 дакладамі на навуковых мерапрыемствах, у тым ліку з каля 280 – на міжнародных канферэнцыях. З 2006 г. штогод кафедра праводзіць міжнародныя рэлігіязнаўчыя канферэнцыі, па выніках якіх выдаюцца зборнікі навуковых прац. Выкладчыкамі кафедры толькі ў 2000-х гг. апублікавана больш за 460 навуковых і навукова-методичных прац. Выдадзена 9 манаграфій, 25 навучальных дапаможнікаў і курсаў лекцый (12 з якіх маюць Грыф Міністэрства адукацыі ці ВМА ВНУ Рэспублікі Беларусь), больш за 60 навукова-методичных дапаможнікаў.

У апошнія гады кафедра філософії забяспечвае выкладанне ў МДУ імя А.А.Куляшова больш за 40 дысцыплін для студэнтаў і аспірантаў. На ўсіх спе-

цыяльнасцях дзённай і завочнай формы навучання чыталіся курсы філасофії, рэлігіязнаўства, культурапалогії, этыкі і эстэтыкі, на большасці спецыяльнасцяў – курс логікі. Чытаеца шэраг аўтарскіх спецкурсаў, на гістарычным факультэце выкладаецца таксама шырокі спектр дысцыплін для спецыяльнасці «Гісторыя. Рэлігіязнаўства» і спецыялізацыі «Гісторыя рэлігіі» ў межах спецыяльнасці «Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)». Дзейнічаюць студэнцкія навуковыя групы, Старасценка В. У. і Дзьячэнка А. В. падрыхтавалі лаўрэата і восем прызёраў Рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых прац.

Выкладчыкі кафедры актыўна працујуць над засваеннем новых адукацийных тэхналогій у галіне сацыяльна-гуманітарных ведаў, аднымі з першых у рэспубліцы распрацавалі і ўвялі ў вучэбны працэс курсы «Філасофія адукациі» (М.І. Вішнеўскі), «Новыя рэлігійныя рухі» (А.В. Дзьячэнка), «Гісторыя філасофскай думкі ў Беларусі» (В.У. Старасценка), «Моладзёжная субкультура» (Н.Ю. Токава) і інш. Упершыню ў Рэспубліцы Беларусь былі выдадзены навучальны дапаможнік па новых рэлігійных рухах (А.В. Дзьячэнка, 1998), хрестаматыя па рэлігіязнаўстве (В.У. Старасценка, 2007), навучальны дапаможнік па філасофії для студэнтаў педагогічных спецыяльнасцяў (М.І. Вішнеўскі, 2008). Першым у Рэспубліцы Беларусь рэлігіязнаўчым выданнем, зацверджаным Міністэрствам адукациі ў якасці падручніка для вышэйших навучальных установ, стала праца «Рэлігіязнаўства» (2008) В.У. Старасценкі. З 2007 г. пад рэдакцыяй М.І. Вішнеўскага распрацоўваюцца навучальныя дапаможнікі для сярэдніх школ па курсе «Грамадазнаўства».

Калектыв кафедры развівае супрацоўніцтва з Інстытутам філасофіі і Інстытутам гісторыі НАН Беларусі, Нацыянальным інстытутам адукациі, Упаўнаважаным па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Рэспублікі Беларусь, вядзяе вялікую асветніцкую працу ва ўстановах адукациі г. Магілёва. У значнай меры яна злучана з рэлігіязнаўчымі ведамі. У 2009 г. на базе кафедры філасофіі МДУ імя А.А. Куляшова створаны «Рэгіянальны цэнтр рэлігіязнаўчых даследаванняў», мэтай якога з'яўляецца арганізацыя і каардынацыя навукова-даследчай, кансультатыўнай і эксперктнай працы ў галіне рэлігіі і свабоды сумлення.

Перспектывнымі задачамі кафедры з'яўляеца яе якасны рост: абарона падрыхтаваных дысертаций, развіццё навуковых даследаванняў і навукова-методычнай дзейнасці.

# ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

## СЁННЯ





У структуру факультета на сённяшні дзень уваходзяць: дэканат, пяць кафедраў, археалагічна лабараторыя імя В.Ф. Капыціна.



### Дэканат

дэкан – кандыдат гісторычных навук, дацэнт Барысенка Уладзімір Васільевіч;  
намеснік дэкана па вучэбнай і навуковай работе – кандыдат гісторычных  
навук, дацэнт Бычок Сяргей Міхайлавіч;

намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай работе – Козікава Ірына  
Анатольеўна;

метадыст па завочным навучанні – Шык Ірына Уладзіміраўна;

сакратар дэканата – Дрэнь Ларыса Анатольеўна;

сакратар дэканата – Бабічава Таццяна Васільеўна.

## Кафедра гісторыі і культуры Беларусі



Пурышава Наталля Міхайлаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, за-  
гадчык кафедры;

Валчок Генадзь Ігнацьевіч, кандыдат гістарычных навук, прафесар;

Дзмітрачкоў Пётр Фролавіч, кандыдат гістарычных навук, прафесар;

Апіюк Тамара Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Парашкоў Сяргей Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Кавалёва Ларыса Аркадзьеўна, кандыдат гістарычных навук, старшы вык-  
ладчык;

Каваленчыкаў Мікалай Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, старшы  
выкладчык;

Каляснёва Вольга Вячаславаўна, старшы выкладчык;

Вашчыла Наталля Мікалаеўна, асістэнт;

Сугака Леанід Аляксандравіч, выкладчык;

Буракоў Віктар Мікалаевіч, асістэнт;

Раманько Вікторыя Генадзьеўна, лабарант;

Клімава Вольга Пятроўна, лабарант.

## Кафедра ўсеагульной гісторыі



Рыер Якаў Рыгоравіч, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры;

Лук'янаў Пётр Рыгоравіч, кандыдат гістарычных навук, прафесар;

Папоў Уладзімір Ільіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Барысенка Уладзімір Васільевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Клімуць Лада Яраславаўна, кандыдат гістарычных навук, старшы выкладчык;

Капыціна Галіна Рыгораўна, старшы выкладчык;

Атрашкевіч Аэліта Валер'еўна, старшы выкладчык;

Бірукоў Аляксей Віктаравіч, старшы выкладчык;

Гуткіна Іна Львоўна, лабарант;

Голубева Алена Сяргееўна, лабарант.

## Кафедра ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі



Вараб'ёў Аляксандр Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры;

Афанасьеў Уладзімір Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Бандарэнка Канстанцін Міхайлавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Шардыка Ігар Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Бычок Сяргей Міхайлавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Лаўрыновіч Дзмітрый Сяргеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Баранава Алена Валянцінаўна, кандыдат гістарычных навук, старшы выкладчык;

Козікова Ірына Анатольеўна, старшы выкладчык;

Сідарэнка Вольга Уладзіміраўна, выкладчык;

Зямцова Іна Фёдараўна, выкладчык;

Максімава Святлана Іосіфаўна, лабарант;

Осіпчык Ірына Георгіеўна, лабарант.

## Кафедра археології і спецыяльных гістарычных дысцыплін



Марзалиюк Ігар Аляксандравіч, доктар гістарычных навук, прафесар, за-  
гадчык кафедры;

Агеев Аляксандр Рыгоравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Мацюшэўская Марыя Іосіфаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Коласаў Аляксандр Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Табуноў Васіль Васільевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Аляксейчыкова Наталля Мікалаеўна, кандыдат гістарычных навук, стар-  
шы выкладчык;

Набелахаў Васіль Іванавіч, старшы выкладчык;

Шэкава Людміла Іванаўна, лабарант;

Мазур Раман Андрэевіч, лабарант.

## Кафедра філософії



Старасценка Віктар Уладзіміравіч, кандыдат філософскіх навук, дацэнт, загадчык кафедры;

Вішнеўскі Міхаіл Іванавіч, доктар філософскіх навук, прафесар;  
Алянъкова Юлія Васільеўна, кандыдат культуралагічных навук, дацэнт;  
Дзялячэнка Алег Віктаравіч, кандыдат філософскіх навук, дацэнт;  
Гірына Валянціна Мікалаеўна, кандыдат педагогічных навук, дацэнт;  
Лісічкін Уладзімір Міхайлавіч, кандыдат філософскіх навук, дацэнт;  
Часнакоў Мікалай Рыгоравіч, кандыдат філософскіх навук, дацэнт;  
Касценіч Уладзімір Анатольевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;  
Жукава Іна Браніславаўна, старшы выкладчык;  
Данілевіч Сяргей Аляксандравіч, старшы выкладчык;  
Мельнічэнка Юрый Сяргеевіч, старшы выкладчык;  
Маісеев Віктар Андрэевіч, старшы выкладчык;  
Токава Наталля Юсуфаўна, старшы выкладчык;  
Шылка Міхась Кірылавіч, старшы выкладчык;  
Маставая Вольга Іванаўна, лабарант;  
Пчэльнікава Вольга Леанідаўна, лабарант.

Да свайго 75-гадовага юбілею факультэт прыйшоў з важнымі дасягненнямі. У ператварыўся ў адно з буйных структурных падраздзяленняў устаноў адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова», падтрымлівае сувязі са шматлікімі ВНУ і навуковымі цэнтрамі Беларусі і замежжа. На 1 верасня 2009 г. тут вучылася 946 студэнтаў, у тым ліку 527 на дзённай форме. Педагагічнай і навуковай дзеяйнасцю займаюцца 37 штатных выкладчыкаў і 7 штатных сумышчальнікаў з ліку адміністрацыі універсітэта. Тут працуюць 2 члены-карэспандэнты Беларускай акадэміі адукацыі, 3 дактары навук, 5 прафесараў, 27 дацэнтаў і кандыдатаў навук. Пры гэтым якасны склад прафесар-

ка-выкладчыцкага калектыву ўвесь час павялічваецца. Толькі на працягу 2009 г. на факультце было абаронена трох кандыдацкія дысертаты: А.В. Баранавай (кафедра ўсходнеславянскай і расейскай гісторыі), Л.Я. Клімутць (кафедра ўсеагульной гісторыі) і Н.М. Аляксейчикавай (кафедра археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін). У аспірантуры па накіраваннях кафедраў вучацца два выпускнікі, шэсць выкладчыкаў працуюць над завяршэннем сваіх кандыдацкіх дысертатый, пяцёра – над доктарскімі.

На факультэтэ працягіваюць развівацца навуковыя школы па філасофіі адукцыі, рэлігіязнаўстве, вывучэнні гісторыі цывілізацый, гісторыі палітычных партый і рухаў, археалогіі Беларусі. Пра высокі прафесійны узровень прафесарска-выкладчыцкага калектыву факультета сведчыць той факт, што толькі за 2008/2009 навучальны год ўбачылі свет 3 манографіі, 3 вучэбныя дапаможнікі з Грыфамі Міністэрства адукцыі РБ і рэспубліканскага вучэбна-метадычнага аб'яднання па грамадскіх навуках, 1 курс лекцый, 17 вучэбна-метадычных дапаможнікаў і матэрыялаў, былі апублікаваны 28 навуковых артыкулаў. Выкладчыкі актыўна ўдзельнічаюць у распрацоўцы як дзяржбюджэтных, так і дагаварных тэм (за апошні год выконвалася 13 тэм з агульным аб'ёмам фінансавання 309,0 млн руб.). Традыцыйнымі сталі дзве штогодовыя міжнародныя навукова-практычныя канферэнцыі, якія праводзяцца кафедрамі факультета – «Рэлігія і грамадства: актуальная пытанні сучаснага рэлігіязнаўства» і «Раманаўская чытанні». Акрамя іх, рэгулярна праводзяцца навуковыя канферэнцыі, прысвечаныя знамянальным датам у гісторыі. Так, у 2008 г. сумесна з Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Магілёўскім аблвыканкамам была праведзеная міжнародная канферэнцыя «Паўночная вайна 1700 – 1721 гг. і гістарычныя лёссы Еўропы».

Галоўным напрамкам працы факультета з'яўляецца падрыхтоўка спецыялісту з вышэйшай адукцыяй. На цяперашні момант праводзіцца навучанне па дзвюх спецыяльнасцях першай ступені: гуманітарнага профілю «Гісторыя» (у тым ліку па двух напрамках: «Айчынная і усеагульная» (са спецыялізацыямі: «Гісторыя Беларусі», «Усеагульная гісторыя», «Гісторыя Расіі», «Гісторія філасофіі») і «Археалогія» (са спецыялізацыямі: «Каменны і бронзавы



вякі» і «Жалезны век і ранняе сярэднявечча»)) і педагогічнага профілю «Гісторыя. Дадатковая спецыяльнасць» (у тым ліку па дадатковых спецыяльнасцях: «Англійская мова», «Нямецкая мова» (па гэтых дзвюх спецыяльнасцям набор на першы курс у 2008 і 2009 гг. не ажыццяўляўся ў сувязі са скарачэннем колькасці абитурыентаў якія паступаюць на іх), «Рэлігіязнаўства», «Сацыяльна-палітычныя дысцыпліны». Выпускнікам прысвойваецца адпаведная кваліфікацыя: «Гісторык. Выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін», «Гісторык-археолаг. Выкладчык», «Выкладчык». А таксама пачата падрыхтоўка па спецыяльнасцях другой ступені вышэйшай адукцыі (магістратуры): з 2008 г. – «Айчынная гісторыя», з 2009 г. – «Усеагульная гісторыя». З 1993 г. пры аспірантуры універсітета адкрыта спецыяльнасць 07.00.02 «Айчынная гісторыя». Першым яе выпускніком у 1996 г. стаў У.В. Барысенка. Зараз ў ёй вучачца чацвёра аспірантаў на дзённай форме навучання, пяцёра – на завочнай, акрамя таго, да кафедраў факультета прымацаваны троє прэтэндэнтаў.

Асноўнай формай выкладання на ўсіх курсах з'яўляюцца лекцыі і семінарскія заняткі. Яны праходзяць як у традыцыйнай форме, калі асноўнай крыніцай інфармацыі з'яўляецца голас выкладчыка і пісьмовыя крыніцы, так і з выкарыстаннем тэхнічных сродкаў. Укараняюцца ў навучальны працэс сучасныя методыкі выкладання. Аднак, як ужо адзначалася вышэй, у апошнія гады назіраецца негатыўная тэндэнцыя зніжэння агульнай паспяховасці студэнтаў факультета, уяўленне пра якую дае табліца 3.

Табліца 3  
Вынікі экзаменацыйных сесій на гістарычным факультэце,  
якія прайшлі ў 2007 – 2009 гг.

Навучальны год	Зімовая сесія						
	Колькасць абавяз. здаваць экз.	Кольк. студ., якія здалі ўсе экз.	у тым ліку				
			Выд.	Выд. і добр.	Здав.	Нездав.	Паспях. %
2007/2008	494	364	55	144	7	135	73,7
2008/2009	499	368	30	149	8	131	73,7

Навучальны год	Летняя сесія						
	Колькасць студ. абавяз. здаваць экз.	Кольк. студ., якія здалі ўсе экз.	у тым ліку				
			Выд.	Выд. і добр.	Здав.	Нездав.	Паспях. %
2007/2008	470	369	23	159	16	101	78,5
2008/2009	488	385	33	158	6	104	78,9

Аналіз прычын такої сітуацыі паказвае, што ніzkі ўзоровень ведаў, найперш у студэнтнаў, якія вучацца на ўмовах аплаты. Гэта катэгорыя складае на сённяшній момант 49 % ад агульной колькасці студэнтаў і мае нязначную тэндэнцыю да росту. Так, у бягучым навучальнym годзе на першы курс паступіла 62 % платнікаў. Іх адрознівае больш слабы ўзоровень базавай падрыхтоўкі і ніжэйшая матывацыя да паспяховай вучобы. У пошуках рашэння гэтай праблемы кафедры факультэта імкнуцца больш актыўна з першых жа дзён знаходжання першакурснікаў у сценах ВНУ ажыццяўляць кіраванне і контроль за іх адаптацияй да умоў вышэйшай школы і самастойнай працай. Усё больш з навучальна-метадычнымі мэтамі выкарыстоўваецца патэнцыял Інтэрнэту. Вывучаеца вопыт іншых факультэтаў і вышэйших навучальных устаноў, паступова ўкараняеца модульна-рэйтынгавая сістэма. Прадпрымаюцца і іншыя меры, паспеховая рэалізацыя якіх у перспектыве павінна прывесці да павышэння агульной паспеховасці.



Археалагічна практика студэнтаў гістфака

За перыяд навучання амаль кожны студэнт факультэта прымае ўдзел ў археалагічных раскопках, зборы этнографічных матэрыялаў, а ў час гісторыка-краязнаўчай практикі знаёміцца са шматлікімі помнікамі гісторыі горада, вобласці і рэспублікі. Многія з іх актыўна займаюцца вучэбна-даследчыцкай і навукова-даследчыцкай працай. Дзейнічаюць 3 навуковыя гурткі: археалагічны, этнографічны, па вывучэнні праблем гісторыі палітычных партый і рухаў; 11 праблемных груп. Напрыклад, пры археалагічнай лабараторыі на базе археалагічнага гуртка створана СНТ «Археалогія». Тут працуюць дзве праблемныя групы: па вывучэнні матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага сярэднявечча (кіраўнік – заг. кафедры І.А. Марзалюк) і па вывучэнні каменнага і брон-

завага вякоў Беларусі (кіраўнік – дацэнт А.У. Коласаў). Акрамя гэтага, на базе археалагічнага гуртка і лабараторыі створаны цэнтр археалагічнай рэканструкцыі і рыцарскі клуб. З аднаго боку, гэта дазваляе ажыццяўляць гістарычныя рэканструкцыі метадамі «жывой», эксперыментальнай археалогіі, з другога – папулярызаваць гістарычнае мінулае Беларусі, выхоўваць падрастаючае пакаленне ў духу патрыятызму. Студэнты прымаюць удзел у навукова-практычных канферэнцыях. За мінулы навучальны год на факультэце былі праведзены: рэгіянальная выніковая студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя за 2008 г. (красавік 2009 г.); рэгіянальная студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя археолагаў «Капыцінскія чытанні» (красавік 2009 г.); факультэцкая студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 65-й гадавіне вызвалення Беларусі ад німецка-фашистычных захопнікаў (май 2009 г.). На іх студэнты факультэта зрабілі 269 дакладаў і апублікавалі 14 тэзісаў, а на V Рэспубліканскім конкурсе навуковых прац навучэнцаў і студэнтаў «Вялікая Айчынная вайна ва ўдзячнай памяці беларускага народа» гістфак адзначаны адным дыпломам II ступені і двумя дыпламамі III ступені.



Важнае месца адводзіцца фізкультуры і спорту. Юнакі і дзяўчыны ўсеіх курсаў прымаюць актыўны ўдзел у мерапрыемствах як факультэцкага ўзроўню, так і агульнавузовіцтвенных (у 2009 г. 2-е агульнакаманднае месца ў спартакіядзе студэнтаў універсітэта ў намінацыі «Здароўе» і 3-е – у намінацыі «Спорт»; 1-е месца ў спаборніцтвах па шахматах; 2-е месца – па настольным тэнісе; 3-е месца – па лёгкай атлетыцы), спартыўныя каманды факультэта годна прадстаўляюць наш вуз на рэспубліканскіх спаборніцтвах.

ляюць яго на абласных спаборніцтвах (у 2008 г. валейбольная каманда гістфака заняла 2-е месца ў міжвузоўскай Спартакіядзе Магілёўскай вобласці), а некаторыя студэнты ў складзе зборных каманд ВНУ выязджаюць на Рэспубліканскую універсіяду. Неацэнную дапамогу дэканату ў правядзенні спартыўных і спартыўна-масавых мерапрыемстваў аказвае выкладчык кафедры фізкультуры і спорту, куратар факультета па фізічнай культуры В.А. Елісеенка.



Крос у межах штогадовай спартакіяды студэнтаў універсітэта (2009 г.)

Добраахвотніцкі рух аб'ядноўвае ў сваіх шэрагах неабыякавых студэнтаў. Яны працягваюць дапамагаць сіроцкаму прытулку ў в. Белая Дрыбінскага раёна. Перад Новым годам ужо традыцыйна праводзіцца акцыя «Падары цацкам другое жыццё». Сабраныя дзіцячыя цацкі затым перадаюцца ў прытулак. Праведзенская сустрэча пакідаюць станоўчае ўражанне як у выхаванцаў прытулку, так і ў студэнтаў, маюць вялікае значэнне ў выхаванні пачучцяў спачування і дапамогі білікаму, садзейнічаюць маральному становленню будучых педагогаў.

Праводзяць студэнты факультета акцыі па азеляненні горада і ўборцы тэрыторыі старадаўніх магілёўскіх могілак XIX – пачатку XX ст., што мае важнае значэнне для фарміравання адказнасці за стан навакольнага асяроддзя і захаванасць гістарычнай і культурнай спадчыны, выхоўвае патрыётаў малой Радзімы.

Такім чынам, калектыву факультета шануе і развівае традыцыі, якія закладваліся на працягу 75-гадовай яго гісторыі, імкнецца іх памнажаць, якасна разваецца і таму глядзіць у будучое з аptyмізмам і ўпэўненасцю.

# **ВЫПУСКНИКІ ГІСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА**

Як ужо адзначалася, архіўныя дакументы даваеннага часу не захаваліся. Таму аднавіць у поўным аб'ёме прозвішча ўсіх тых хто вучыўся і скончыў гістарычны факультэт сёння не ўяўляецца магчымым. Дадзены раздел – гэта толькі першая спроба прадставіць максімальна поўны спіс (які мы маем на гэты момант). Што датычыцца выпускнікоў факультэта 1930-х – пачатку 1940-х гг., то тут прадстаўлены толькі тыя, хто пасля Вялікай Айчыннай вайны звяртаўся ў інстытут для аднаўлення згубленых дакументаў пра адукацыю. Калі ў нас з'явіцца новыя звесткі і новыя прозвішчы, яны будуць апублікаваны ў наступных выпусках гісторыі факультэта.

Прозвішчы, імёны і імёны па бацьку выпускнікоў прыведзены на рускай мове – мове арыгіналаў загадаў пра прысваенне адпаведнай кваліфікацыі і выдачы дыпломаў аб вышэйшай адукацыі.

## **1932 год**

1. Аронина Анна Цезаревна.
2. Гітковіч Степан Семенович.
3. Дубовік Степан Семенович.
4. Хапкалёў Іван Мітрафанович.
5. Шмыглевіч Міхаіл.

## **1933 год**

1. Воронцов Феодосій Александрович.
2. Даўыдовіч Анна Івановна.
3. Дынкін Моісей Борисович.
4. Калмычкова Евдокія Терентьевна.
5. Карасев Васіль Нікіфорович.
6. Коробцов Александр Епіранович.
7. Обловацкая Елізавета Павловна.
8. Сорокіна Елізавета Борисовна.

## **1934 год**

1. Шереметьев Алексей Міхеевич.

## **1935 год**

1. Жуковскій Моісей Герасімович.
2. Журавскій Іван Йосіфович.
3. Зайцев Боріс Ігнатьевіч.
4. Іванчиков Яков Міхайловіч.
5. Короткій Пётр Васильевіч.
6. Костюковіч Евгений Петровіч.
7. Кравец Боріс Марковіч.
8. Курловіч Владимир Яковлевіч.
9. Левіцкій Денис Йосіфович.
10. Осовоцкая Поліна Сіфоновна.
11. Прохоров Іван Ніколаевіч.
12. Халенков Філіпп Степанович.
13. Шуляковскій Йосіф Андреевіч.

## **1936 год**

1. Матюшенок Макар Прохорович.
2. Маханьков Філіпп Александровіч.

## **1937 год**

1. Алексеева Ніна Нікolaевна.
2. Гінзбург Міхаіл Наумович.
3. Дорошко Кузьма Ефімович.
4. Ковалёў Алексей Архіповіч.
5. Кондричин Влас Ілларіонович.
6. Котиков Адам Сафонович.
7. Лесковец Нікіфор Іванович.
8. Максімов Артэм Павловіч.
9. Морозов Антон Андреевіч.
10. Негрей Владимир Міронович.
11. Новіков Александр Евсеевіч.
12. Сырцов Трофім Даниловіч.
13. Темерюк Пётр Йосіфович.
14. Шульга Пётр Міхайловіч.

## **1938 год**

1. Алексеев Васіль Міхайловіч.
2. Базылев Александр Сергеевіч.
3. Гольц Ірина Андреевна.
4. Гуладов Іван Іванович.
5. Дем’янкова Надежда Алексеевна.
6. Злотников Лейба Яковлевіч.
7. Іскрицкій Міхаіл Антонович.
8. Козлов Александр Ільіч.
9. Колеснёў Нікіта Йосіфович.
10. Політыко Іван Петровіч.
11. Фёдоров Павел Лаврыонович.
12. Фурык Міхаіл Понтелесевіч.

13. Черткова Мария Ивановна.
14. Чигринов Евгений Климентьевич.
15. Шевров Парфирий Сидорович.
16. Шинкарёв Иван Исаевич.
17. Шугуров Алексей Климентьевич.

#### **1939 год**

1. Ананевич Степан Федосович.
2. Баранович Александра Павловна.
3. Давидович Стефан Францевич.
4. Дмитриев Николай Петрович.
5. Дроздов Филипп Семенович.
6. Зимянин Михаил Васильевич.
7. Зятиков Семён Петрович.
8. Каптур Михаил Борисович.
9. Клименков Максим Яковлевич.
10. Коренкович Михаил Куприянович.
11. Куриленко Алексей Антонович.
12. Леонов Фёдор Н.
13. Летковский Николай Иванович.
14. Луковский Станислав Антонович.
15. Луферов Константин Ефремович.
16. Малахов Кузьма Прокофьевич.
17. Михнюк Иван Васильевич.
18. Невядомский Кузьма Сергеевич.
19. Некрасов Тихон Наумович.
20. Панков Петр Захарович.
21. Пастернак Фруза Федосовна.
22. Писаренко Максим Парфёнович.
23. Рак Андрей Иванович.
24. Савельев Исаак Ермолович.
25. Саперов Терентий Иванович.
26. Сергушков Захар Артемович.
27. Сикорин Гавриил Куприянович.
28. Сикорин Иван Семенович.
29. Скачков Тихон Артемович.
30. Солодов Ефим Фёдорович.
31. Сытый Павел Петрович.
32. Хаврулин Александр Иванович.
33. Циркин Александр Григорьевич.
34. Чудников Кондратий Алексеевич.
35. Чудович Анна Яковлевна.
36. Шамаль Арсений Никифорович.
37. Щитников Петр Кузьмич.

#### **1940 год**

1. Гончаров Петр Филиппович.
2. Добин Лев Файвелевич.
3. Калмыкова Евдокия Терентьевна.
4. Кожевников Григорий Яковлевич.

5. Коржев Михаил Тихонович.
6. Порошков Иван Иванович.
7. Соловьёв Мирон Исаевич.
8. Соловьев Михаил Исаевич.
9. Стальмахова Мария Антоновна.

10. Троеков Петр Савельевич.
11. Ульянов Иван Иосифович.
12. Филимоненко Константин Михайлович.

#### **1941 год**

1. Балтрушевич Виктор Дорофеевич.
2. Борисовский Василий Егорович.
3. Герстфельд Ирина Георгиевна.
4. Дворяков Илларион Карпович.
5. Жмуровский Сергей Петрович.
6. Ивкин Михаил Константинович.
7. Игнатович Иван Степанович.
8. Кудрявец Георгий Васильевич.
9. Лашкевич Иван Павлович.
10. Носко Николай Александрович.
11. Осмоловский Ясень Иванович.
12. Родюк Дмитрий Лаврентьевич.
13. Терещенко Пётр Сергеевич.
14. Ханин Яков Лазаревич.
15. Хозяев Владимир Тихонович.
16. Цаценко Николай Семёнович.
17. Цейтлин Наум Алтерович.
18. Шаспицо Фёдор Сидорович.
19. Шкредов Аким Радионович.
20. Шляхтов Василий Иванович.
21. Щербаков Константин Мартынович.

#### **1946 год**

1. Авдеева Мария Михайловна.
2. Андреева Татьяна Алексеевна.
3. Ануфириева Евдокия Романовна.
4. Бедуленко Евдокия Михайловна.
5. Бенухова Анна Ефимовна.
6. Богданова Валентина Панкратовна.
7. Бондарева Матрёна Ивановна.
8. Бордиловская Зоя Михайловна.
9. Буйницкая Лидия Федоровна.
10. Венедиктова Любовь Сергеевна.
11. Викторовская Лариса Александровна.
12. Вишнякова Зоя Андреевна.
13. Волкова Нина Васильевна.

14. Гузова Нина Петровна.  
 15. Дроздова Юлия Петровна.  
 16. Зайцева Надежда Михайловна.  
 17. Зинькович Ольга Николаевна.  
 18. Зохон Валентина Николаевна.  
 19. Калистратова Татьяна Федоровна.  
 20. Кипрач Раиса Ильинична.  
 21. Киреенко Мария Федоровна.  
 22. Киселева Татьяна Ивановна.  
 23. Ковалькова Вера Моисеевна.  
 24. Коробкова Нина Афанасьевна.  
 25. Коровацкая Евгения Феоктистовна.  
 26. Лукашёв Иван Иванович.  
 27. Мельникова Зоя Сазоновна.  
 28. Менчинская Елена Ивановна.  
 29. Моисеева Мария Капитоновна.  
 30. Москолёва Мария Николаевна.  
 31. Мырмович Анна Ионовна.  
 32. Наумович Варвара Никитична.  
 33. Низовцова Валентина Павловна.  
 34. Павлова Лилия Денисовна.  
 35. Пашкеева Елизавета Денисовна.  
 36. Поддубская Анна Артёмовна.  
 37. Реентович Анна Станиславовна.  
 38. Сакович Антонина Фёдоровна.  
 39. Самусёва Евгения Александровна.  
 40. Севенкова Мария Федоровна.  
 41. Секацкая Ядвиги Антоновна.  
 42. Семашко Лидия Тимофеевна.  
 43. Скачкова Мария Демьяновна.  
 44. Соколова Лидия Михайловна.  
 45. Степанов Василий Артемович.  
 46. Хоменко Ольга Яковлевна.  
 47. Хорошавко Екатерина Дмитриевна.  
 48. Хохлов Николай Герасимович.  
 49. Чернявская Матрена Александровна.  
 50. Шадракова Зинаида Семёновна.  
 51. Шелегова Софья Николаевна.

**Историко-филологическое отделение  
Учительского института  
(история и белорусский язык)**

1. Аладьева Мария Васильевна.  
 2. Алексеенко Мария Тимофеевна.  
 3. Алексеенко Надежда Даниловна.  
 4. Альшевская Просковья Федоровна.  
 5. Беляк Анна Семёновна.

6. Боровикова Нина Тимофеевна.  
 7. Борташёва Надежда Михайловна.  
 8. Быкова Любовь Филипповна.  
 9. Васькова Нина Кузьминична.  
 10. Генералова Юлия Михайловна.  
 11. Геращенко Лидия Николаевна.  
 12. Гецерова Ева Тимофеевна.  
 13. Головкова Ольга Трафимовна.  
 14. Грищенко Татьяна Романовна.  
 15. Гусаревич Вера Михайловна.  
 16. Дриго Анна Степановна.  
 17. Жакова Мария Семеновна.  
 18. Журавская Ольга Матвеевна.  
 19. Ильина Мария Борисовна.  
 20. Кайданова Анна Григорьевна.  
 21. Капшукова Мария Ивановна.  
 22. Капшукова Надежда Игнатьевна.  
 23. Кондратенко Мария Афанасьевна.  
 24. Кустовская Лидия Якимовна.  
 25. Лапетнина Ольга Карпееvна.  
 26. Малинина Лидия Корниловна.  
 27. Матвеенко Валентина Ивановна.  
 28. Матюшенок Надежда Дмитриевна.  
 29. Матюшенок Ольга Савельевна.  
 30. Мельникова Людмила Андреевна.  
 31. Орлова Екатерина Титовна.  
 32. Печковская Тамара Андреевна.  
 33. Пригожинская Вера Моисеевна.  
 34. Приволенко Вера Парфиловна.  
 35. Репинская Ольга Савельевна.  
 36. Слесарева Мария Владимировна.  
 37. Софронова Маргарита Александровна.  
 38. Титова Софья Антоновна.  
 39. Тихонова Клавдия Кондратьевна.  
 40. Тищенко Прасковья Adamовна.  
 41. Тромтачёва Татьяна Викторовна.  
 42. Угликова Надежда Терентьевна.  
 43. Федосова Ольга Карповна.  
 44. Фиолковская Анастасия Михайловна.  
 45. Цыгельникова Надежда Тарасовна.  
 46. Чупилина Матрена Федоровна.  
 47. Шабашова Елена Семеновна.  
 48. Шабусова Вера Фёдоровна.  
 49. Шерстнёва Надежда Григорьевна.  
 50. Шпаникова Евдокия Ефимовна.  
 51. Ястребская Альбина Леонидовна.

### **1947 год**

1. Башкирова Христина Антоновна.
2. Берёзко Лидия Ануфриевна.
3. Берёзко Татьяна Ануфриевна.
4. Бересневич Галина Станиславовна.
5. Бояченко Анастасия Давидовна.
6. Бунько Василий Кузьминич.
7. Буркова Валентина Семёновна.
8. Гавриленко Екатерина Антоновна.
9. Герчикова Александра Исааковна.
10. Голикова Валерия Ивановна.
11. Гусаревич Валентина Андреевна.
12. Даморецкая Янина Павловна.
13. Демьяненко Пётр Сергеевич.
14. Дервоедов Михаил Николаевич.
15. Дудкин Иван Никифорович.
16. Ермакова Валентина Ефимовна.
17. Заблоцкая Вера Герасимовна.
18. Исачкина Ольга Ивановна.
19. Киселёва Антонина Георгиевна.
20. Коптелёва Анастасия Ильинична.
21. Кот Филипп Иванович.
22. Кочуро Мария Аврамовна.
23. Кузнецова Евросинья Довыдовна.
24. Купершmidt Рахила Самуиловна.
25. Кученко Лидия Ивановна.
26. Кученко Раиса Ивановна.
27. Лоссева Ольга Родионовна.
28. Маевский Николай Викентьевич.
29. Миронова Екатерина Фёдоровна.
30. Низовцева Ольга Филипповна.
31. Парховникова Инна Львовна.
32. Пивцова Вера Максимовна.
33. Прудниченко Антонина Тимофеевна.
34. Сазонова Серафима Петровна.
35. Северина Елена Владимировна.
36. Сенокосова Мария Ивановна.
37. Симхович Елизавета Григорьевна.
38. Сквородина Тамара Антоновна.
39. Тиркельтауб Израиль Танаевич.
40. Утина Антонина Харламовна.
41. Фельдман Цима Львовна.
42. Шумская Александра Алексеевна.

### **1948 год**

1. Абрамович Надежда Николаевна.
2. Абрамович Ольга Павловна.
3. Азаревич Елизавета Павловна.
4. Азаревич Нина Ивановна.

5. Аксёнова Нина Павловна.
6. Антипенко Вера Стефановна.
7. Балалова Надежда Дмитриевна.
8. Бальцевич Янина Альбиновна.
9. Бордовская Нина Николаевна.
10. Борисова Евдокия Ульяновна.
11. Боровикова Анастасия Ивановна.
12. Борозинец Александр Иванович.
13. Булавович Евгения Дмитриевна.
14. Воронцов Иван Анисимович.
15. Воскобойникова Валентина Васильевна.
16. Ганкина Дора Абрамовна.
17. Горлачёва Елизавета Варфоломеевна.
18. Грабницкая Клавдия Григорьевна.
19. Гуликова Нина Сергеевна.
20. Гунева Варвара Семеновна.
21. Гунькова Евдокия Лаврентьевна.
22. Далецкая Анастасия Никифоровна.
23. Длугоканская Ванда Михайловна.
24. Дмитриева Любовь Владимировна.
25. Дучкова Елена Ефимовна.
26. Ермакова Ксения Степановна .
27. Жарновская Мария Ивановна.
28. Заикина Клавдия Ефимовна.
29. Ивицкая Мария Александровна.
30. Кашуро Нина Ивановна.
31. Козлова Ольга Игнатьевна.
32. Красненков Михаил Михайлович.
33. Кротова Татьяна Ерофеевна.
34. Кудрявцева Зинаида Герасимовна.
35. Кузнецова Мария Алексеевна.
36. Липинский Леонид Павлович.
37. Маневская Прасковья Малаховна.
38. Мельникова Нина Ивановна.
39. Молошенко Николай Антонович.
40. Никитенко Валентина Карповна.
41. Новикова Зинаида Захаровна.
42. Печкурова Нина Константиновна.
43. Пивоварова Надежда Григорьевна.
44. Полиненко Виктор Сидорович.
45. Попель Лариса Николаевна.
46. Попель Мария Ермолаевна.
47. Самсоненко Антонина Никифоровна.
48. Сидоренко Нина Дмитриевна.
49. Силяева Мария Александровна.

50. Созонович Антонина Владимировна.
51. Стрельцов Максим Егорович.
52. Тарабарова Елена Митрофановна.
53. Хромовая Татьяна Ефимовна.
54. Чубанова Мария Петровна.
55. Шавелько Надежда Захаровна.
56. Шестакова Зоя Петровна.
57. Шорникова Галина Ивановна.
58. Шугалей Мария Сергеевна.
59. Щедраков Иван Миронович.
60. Янукова Елена Дмитриевна.

#### **1949 год**

1. Алехнович Лидия Ивановна.
2. Антонова Мария Семёновна.
3. Астапенко Иосиф Маркович.
4. Башаримов Василий Евдокимович.
5. Беляева Тамара Кузминична.
6. Бибиков Фёдор Михайлович.
7. Болмотов Дмитрий Степанович.
8. Борович Казимир Александрович.
9. Василькова Нина Романовна.
10. Витюгова София Анисимовна.
11. Гоноровский Михаил Яковлевич.
12. Григорьева Зинаида Евменовна.
13. Давыдова Ривека Иосифовна.
14. Дайнеко Владимир Алексеевич.
15. Демидова Нина Ивановна.
16. Денисова Мария Максимовна.
17. Денишкевич Людвига Антоновна.
18. Дмитриева Вера Владимировна.
19. Емельянова Мария Кирилловна.
20. Журавкова Надежда Ивановна.
21. Завальников Михаил Филиппович.
22. Ильющенко Екатерина Игнатьевна.
23. Калистратов Михаил Матвеевич.
24. Кашуро Таисия Тимофеевна.
25. Киселёв Фёдор Григорьевич.
26. Ковалевская Валентина Григорьевна.
27. Козлов Иван Стефанович.
28. Коноплёва Вера Артёмовна.
29. Копылов Владимир Денисович.
30. Корольков Михаил Иванович.
31. Кравчук Ольга Михайловна.
32. Кубарев Пётр Максимович.
33. Кузёмкина Нина Павловна.
34. Курбако Валентина Петровна.
35. Лапенис Бранислава Антоновна.
36. Лапикова Пелагея Сергеевна.

37. Латушкин Захар Григорьевич.
38. Максимовцов Николай Игнатьевич.
39. Миренкова Матрёна Павловна.
40. Молахова Галина Иосифовна.
41. Моторенко Иван Михайлович.
42. Невинский Виктор Васильевич.
43. Ножников Алексей Акинфович.
44. Павленкович Александра Еремеевна.
45. Павлюченко Александр Петрович.
46. Панфилович Владислава Михайловна.

47. Пасенков Пётр Артёмович.
48. Пилюто Виктор Петрович.
49. Пластибин Владимир Аркадьевич.
50. Сентюров Михаил Павлович.
51. Силкин Владимир Петрович.
52. Смирнова Людмила Nikolaevna.
53. Соркина Мария Львовна.
54. Тарасов Степан Алексеевич.
55. Тимашков Григорий Радионович.
56. Улитёнок Тамара Павловна.
57. Урина Любовь Семёновна.
58. Черненкова Надежда Никифоровна.
59. Черчес Лейзер Вульфович.
60. Шестакова Татьяна Яковлевна.
61. Шинкевич Надежда Алексеевна.
62. Шифрина Роза Вениаминовна
63. Шуб Ента Абрамовна.

#### **1950 год**

1. Аврамов Николай Данилович.
2. Адериха Пётр Алексеевич.
3. Азаревич Валентина Ивановна.
4. Анисимова-Петрова Надежда Дмитриевна.
5. Воробьёв Фёдор Яковлевич.
6. Головешкин Адам Иванович.
7. Горлачёва Нина Купреевна
8. Жеребцов Владимир Исidorovich.
9. Захарова Вера Михайловна.
10. Иванчикова-Сидорцова Антонина Максимовна.
11. Игнатенко Павел Никитич.
12. Игнатов Демьян Иванович.
13. Ильюшенко Игорь Николаевич.
14. Князев Павел Никитович.
15. Козинец Аркадий Ефимович.
16. Козлов Иван Игнатьевич.

17. Колосков Александр Платонович.
18. Крутолевич Антонина Ивановна.
19. Лазуркина Зельда Вульфовна.
20. Мандельштам Эмилия Львовна.
21. Микулич Елена Емельяновна.
22. Минайлов Николай Остапович.
23. Минина Нина Александровна.
24. Науменкова-Адерихо Маргарита Михайловна.
25. Орлова Нина Титовна.
26. Осмоловский Александр Викторович.
27. Петренко Эсся Самуиловна.
28. Петров Василий Алексеевич.
29. Петров Евгений Петрович.
30. Прибыткин Пётр Абрамович.
31. Скороходова Антонина Савельевна.
32. Соколов Владимир Павлович.
33. Сопромецкий Василий Филиппович.
34. Сысоев Михаил Ануфриевич.
35. Тарасенко Фёдор Алексеевич.
36. Юдаева Тамара Николаевна.
37. Яковлев Евгений Иванович.

#### **1951 год**

##### **(истфак педагогический)**

1. Антонов Василий Карпович.
2. Борохова Мария Михайловна.
3. Бутромеев Пётр Андреевич.
4. Галиноский Александр Емельянович.
5. Грахольская Тамара Васильевна.
6. Директоренко Владимир Михайлович.
7. Дибакова Мария Григорьевна.
8. Жарина Ольга Зосимовна.
9. Игнатова Инесса Васильевна.
10. Каган Фаина Владимировна.
11. Казинец Раиса Ефимовна.
12. Кравченко Леонид Митрофанович.
13. Лобановский Леонид Васильевич.
14. Луговцова Галина Максимовна.
15. Мациков Иван Иванович.
16. Миркина Эмилия Марковна.
17. Олейников Пётр Ефимович.
18. Орловский Бронислав Иванович.
19. Пицкель Анна Соломоновна.
20. Рубанов Евгений Васильевич.
21. Савицкая Франциска Адольфовна.

22. Савкович Нина Георгиевна.
23. Свиридова Валентина Сергеевна.
24. Семенкова Нила Максимовна.
25. Смолякова Эсфири Абрамовна.
26. Титова Любовь Константиновна.
27. Штукмейстер Фаня Давыдовна.
28. Шульман Елена Филиповна.

#### **1951 год (истфак учительский)**

1. Артёменко Галина Семёновна.
2. Афанасенко Василий Сидорович.
3. Боровиков Михаил Яковлевич.
4. Дедюро Василий Павлович.
5. Демидова Лариса Кузьминична.
6. Денисова Евдокия Сидоровна.
7. Дмитрусёва Ольга Никифоровна.
8. Дубяго Нина Спиридовна.
9. Жарикова Мария Михайловна.
10. Зинькович Николай Васильеви.
11. Иванчикова Надежда Емельяновна.
12. Кирсанова Екатерина Макаровна.
13. Климко Надежда Тимофеевна.
14. Ковалёв Василий Филиппович.
15. Козлов Константин Кириллович.
16. Кононов Георгий Ануфриевич.
17. Коробицкий Павел Фёдорович.
18. Крупенько Ядвига Изофатовна.
19. Кругалевич Елена Артёмовна.
20. Марченко Тамара Васильевна.
21. Матвеева Лидия Анисимовна.
22. Миколуцкая Галина Александровна.
23. Моисеева Лидия Ивановна.
24. Окулович Мария Семёновна.
25. Парецкая Варвара Ивановна.
26. Самуськов Владимир Иванович.
27. Сенакосова Анна Adamовна.
28. Серафимович Нина Григорьевна.
29. Чернова Антонина Михайловна.
30. Яцко Галина Ивановна.

#### **1952 год**

1. Атрошкина Валентина Михайловна.
2. Бородинец Константин Иванович.
3. Бровикова Антонина Платоновна.
4. Войтович Сергей Данилович.
5. Городецкий Адам Adamович.
6. Ермолина Инесса Григорьевна.
7. Ерошенко Галина Емельяновна.
8. Жукова Валентина Дёменовна.
9. Забрянская Фаина Яковлевна.

10. Мохова Нина Артёмовна.
11. Никаинук Владимир Александрович.
12. Потычко Григорий Данилович.
13. Семашко Зинаида Георгиевна.
14. Сковина Ольга Андреевна.
15. Шатило Валентина Nikolaevna.
16. Швенская Лидия Александровна.
17. Штындиk Лидия Ильинична.
18. Яськова Дина Фёдоровна.

#### **1953 год**

1. Андреева Мария Кузьминична.
2. Бардиловский Владимир Андреевич.
3. Беленький Айзик Мардуфович.
4. Бич Мария Рафаиловна.
5. Винниковак-Углова Лариса Петровна.
6. Гиндинна Ривекка Давыдовна.
7. Гогалинский Ильдефанс Иосифович.
8. Гозман Леонид Маркович.
9. Ерёмина Светлана Фёдоровна.
10. Жижкин Фёдор Викторович.
11. Иванова Лариса Сергеевна.
12. Ивашко Татьяна Кирилловна.
13. Ильина-Бучиева Галина Михайловна.
14. Индюков Иван Ефимович.
15. Килессо Раиса Васильевна.
16. Кильчицкая Людмила Георгиевна.
17. Кожемяко Алексей Мартынович.
18. Ларьков Леонид Алексеевич.
19. Манышев Михаил Николаевич.
20. Миренкова Раиса Стефановна.
21. Ошерова-Беленькая Фаина Ефимовна.
22. Павловская Евлокия Лукеевна.
23. Пинус Евгения Юрьевна.
24. Рубенина Анна Георгиевна.
25. Рябыко Нина Ефимовна.
26. Сапежинская Валентина Ильинична.
27. Сивограков Владимир Максимович.
28. Сихарёва Нина Кондратьевна.
29. Тимофеева Лариса Порфирьевна.
30. Энштейн Белла Борисовна.
31. Юрчик Нинель Фёдоровна.
32. Яновский Василий Ефимович.

#### **1954 год**

1. Авсеенко Иван Романович.

2. Акулов Анатолий Владимирович.
3. Ахролович Георгий Аркадьевич.
4. Белеев Фёдор Антонович.
5. Бушляков Григорий Филиппович.
6. Валюнеженич Вера Евстафьевна.
7. Виторская Римма Александровна.
8. Гарбузова Галина Александровна.
9. Георгиевский Олег Гаврилович.
10. Гольцев Владимир Денисович.
11. Демьянов Владимир Михайлович.
12. Драчёва Людмила Васильевна.
13. Ермакова Клавдия Ефимовна.
14. Зискинд Арон Нукович.
15. Карнилова Инесса Дмитриевна.
16. Ковалёв Николай Сергеевич.
17. Комар Наталья Александровна.
18. Коробанов Василий Григорьевич.
19. Коссов Леонид Иванович.
20. Котырко Регина Александровна.
21. Кричко Нина Александровна.
22. Кулакин Александр Павлович.
23. Курчевская Полина Ильинична.
24. Лаппо София Лаврентьевна.
25. Манкевич Клара Михайловна.
26. Медикова Надежда Петровна.
27. Навицкая Мария Филипповна.
28. Никеева Мария Филипповна.
29. Перепечкин Василий Кириевич.
30. Полякова Раиса Борисовна.
31. Рассохин Александр Сергеевич.
32. Рыскин Владимир Евгентьевич.
33. Сохор Иосиф Несанелевич.
34. Таритков Анатолий Васильевич.
35. Терляев Вадим Григорьевич.
36. Трусова Зоя Игнатьевна.
37. Фомин Александр Терентьевич.
38. Францевич Степан Доминикович.
39. Чахацкая Мера Хаймовна.
40. Шамиро Иван Захарович.
41. Шитиков Аркадий Прокофьевич.
42. Янкулина Домна Григорьевна.

#### **1955 год**

1. Андреев Александр Титович.
2. Володько Татьяна Михайловна.
3. Грекова Антонина Егоровна.
4. Жижкин Алексей Артёмович.
5. Журавский Анатолий Фомич.
6. Казаков Геннадий Прокофьевич.

7. Климов Анатолий Емельянович.
8. Козодеев Владимир Петрович.
9. Колымов Никон Михайлович.
10. Крупень Антонина Александровна.
11. Кулешов Василий Исаакович.
12. Михневич Галина Николаевна.
13. Мишицкая Зинаида Юльевна.
14. Плещаков Владимир Ильич.
15. Прокопенко Владимир Иванович.
16. Раентова Вера Петровна.
17. Решко Лариса Константиновна.
18. Рухнова Галина Васильевна.
19. Свириденко Нина Степановна.
20. Таращук Ольга Михайловна.
21. Шевкунова Лидия Ивановна.
22. Шевчук Майя Степановна.
23. Шкуренкова Валентина Андреевна.

### **1956 год**

1. Авсеевич Валентина Константиновна.
2. Акинчиц Владимир Карлович.
  3. Анкинович Кима Фёдоровна.
  4. Ануфриев Виктор Антонович.
  5. Арешкова Зинаида Яковлевна.
  6. Баньковская Вера Сергеевна.
  7. Барковская Инна Гавриловна.
  8. Баронка Пётр Григорьевич.
  9. Бахмачёва Мила Андреевна.
  10. Башкашова Зинаида Васильевна.
  11. Бельская Мария Иосифовна.
  12. Белязю Елена Павловна.
  13. Бондикова-Смирнова Валентина Петровна.
  14. Бородовская Ольга Евтихеевна.
  15. Буляк Мария Ивановна.
  16. Буренкова Юлия Тихоновна.
  17. Валлийский Владимир Сергеевич.
  18. Валюшкин Владимир Дмитриевич.
  19. Веретенникова Валентина Даниловна.
  20. Воронько Татьяна Андреевна.
  21. Гавриленко Галина Ивановна.
  22. Галецкая Антонина Ильинична.
  23. Галецкая Зинаида Сергеевна.
  24. Гладченко Людмила Леонидовна.
  25. Гореликов Иван Леонович.
  26. Горнак-Стук Вера Марковна.
  27. Данова Любовь Адольфовна.

28. Деденкова Вера Ивановна.
29. Демешкевич-Коновалова Лёля Карловна.
30. Демешкевич Татьяна Антоновна.
31. Додолева Зинаида Константиновна.
32. Дрозд Виктор Павлович.
33. Дядюк Нина Демьяновна.
34. Елисеева Евгения Сергеевна.
35. Ерман Зинаида Платоновна.
36. Ермолаева Софья Александровна.
37. Ермоленко Степан Васильевич.
38. Желиховская Вольдемара Игнатьевна.
39. Жоли Маргарита Владимировна.
40. Жук Василий Васильевич.
41. Забавская Галина Николаевна.
42. Казакова Валентина Ивановна.
43. Кальянов Виктор Профирьевич.
44. Каспирович Татьяна Сергеевна.
45. Кириллова Галинова Львовна.
46. Коваленко Валентина Никифоровна.
47. Коврижко Раиса Алексеевна.
48. Козлова Надежда Никоноровна.
49. Колдунова Раиса Никоноровна.
50. Колоскова Любовь Александровна.
51. Костеневич Софья Артёмовна.
52. Котов Леонид Романович.
53. Красницкий Александр Максимович.
54. Криштоненко Семён Иванович.
55. Кузьмиченко Вера Григорьевна.
56. Кузюренко Раиса Ивановна.
57. Кучинская Галина Викентьевна.
58. Лавриненко Любовь Михайловна.
59. Ларкова Юлия Мартыновна.
60. Лугавцов Анатолий Иванович.
61. Тросницкий Николай Максимович.
62. Мартынков Василий Иванович.
63. Масалкова Нина Андреевна.
64. Мерзлова Галина Кирилловна.
65. Могучая Лилия Георгиевна.
66. Мухомендриков Иван Иосифович.
67. Некрасова Вера Дмитриевна.
68. Николаенко Николай Романович.
69. Новоцкая Галина Филипповна.
70. Осипов Александр Иванович.
71. Петрова Валентина Петровна.
72. Прохорова Анна Фёдоровна.
73. Прусенкова Владислава Тимофеевна.

74. Пятница Геннадий Михайлович.
75. Реентович Мина Станиславовна.
76. Романовская Елизавета Николаевна.
77. Савченкова Раиса Филипповна.
78. Сапежинская Галина Ильинична.
79. Сельченко Софья Семёновна.
80. Семченко Валентина Трофимовна.
81. Сенкевич Зоя Ивановна.
82. Слепцова Елена Петровна.
83. Слободич Мария Петровна.
84. Смолякова Евгения Никитична.
85. Соркин Солomon Петрович.
86. Сохощкая Аэлита Всеволодовна.
87. Ткачёва Людмила Степановна.
88. Трипук Лилия Владимировна.
89. Устинова Люда Васильевна.
90. Фельдшерова Валентина Семёновна.
91. Хруцкая Лариса Ивановна.
92. Черкасова Лидия Григорьевна.
93. Чубукова Анна Ивановна.
94. Шаванова Лариса Ефимовна.
95. Шленок Валентина Марковна.
96. Щульговская Динаида Васильевна.
97. Яковлева Роза Васильевна.
98. Якубовская Алла Кирилловна.
99. Янченко Николай Игнатьевич.
100. Яцко Мария Александровна.

**Историко-географический факультет  
1958 год**

1. Азаревич Валентина Степановна.
2. Андреева Зоя Петровна.
3. Аноева Лидия Васильевна.
4. Антонцев Александр Васильевич.
5. Арабей Фатиния Ивановна.
6. Артёмова Валентина Илларионовна.
7. Асмоловская Ядвига Васильевна.
8. Балахонова Анна Ивановна.
9. Балычёва Нианэлла Ефимовна.
10. Бейзерова София Борисовна.
11. Белавская Любовь Васильевна.
12. Бондаренко Владимир Антонович.
13. Борысевич Валентина Ипполитовна.
14. Брановец Валентина Фёдоровна.
15. Бруквенков Иван Степанович.
16. Бутраменко Таисия Станиславовна.
17. Василенко Зинаида Васильевна.
18. Васильева Валентина Фёдоровна.
19. Веремеенко Светлана Андреевна.
20. Верещагина Лариса Васильевна.
21. Вигуро Виктор Никифорович.
22. Витковский Леонид Петрович.
23. Войтович Галина Иосифовна.
24. Волков Виктор Анисимович.
25. Гайс Анна Ивановна.
26. Гиндин Соломон Ефимович.
27. Глушаков Владимир Иванович.
28. Говрушко Татьяна Силовна.
29. Голубева Зинаида Николаевна.
30. Голубева Надежда Петровна.
31. Голцова Лариса Дмитриевна.
32. Горбачёва Валентина Алексеевна.
33. Григорьева Вера Самуиловна.
34. Гришанова Раиса Ивановна.
35. Гришанович Нинеля Владимировна.
36. Грохотский Иван Несторович.
37. Грузинская Лариса Николаевна.
38. Гудок Надежда Александровна.
39. Демидова Лидия Егоровна.
40. Дивонина Дина Константиновна.
41. Дивонина Зинаида Прониславовна.
42. Долголева Матрёна Васильевна.
43. Доморцкая Алина Петровна.
44. Доросевич Лилия Александровна.
45. Драгилева Валентина Васильевна.
46. Евдокимова Нина Семёновна.
47. Задова Сара Борисовна.
48. Зарх Борис Эвсерович.
49. Зискин Владимир Абрамович.
50. Зяпаева Эмма Афанасьевна.
51. Иванова Елена Борисовна.
52. Иванова Ольга Мифодьевна.
53. Иванцова Зоя Романовна.
54. Иванченко Диана Михайловна.
55. Ильина Нина Михайловна.
56. Казакова Нина Евдокимовна.
57. Карбут Тамара Филипповна.
58. Кветинская Раиса Григорьевна.
59. Киршанкова Надежда Трофимовна.
60. Кислякова Анна Петровна.
61. Клепикова Раиса Андреевна.
62. Климук Евгений Антонович.
63. Ковришко Людмила Федоровна.
64. Кожакина Анна Александровна.
65. Коновалов Виктор Наташевич.
66. Корицкий Григорий Васильевич.
67. Корнеенко Раиса Михайловна.

68. Королькова Вера Тарасовна.  
 69. Косакова Мария Ефимовна.  
 70. Косарыгина Клавдия Григорьевна.  
 71. Коток Зинаида Фёдоровна.  
 72. Котусёв Александр Васильевич.  
 73. Кравцова Мария Павловна.  
 74. Кравчинская Дина Павловна.  
 75. Кравчинский Евгений Фёдорович.  
 76. Кривенко Ольга Алексеевна.  
 77. Крусович Ада Григорьевна.  
 78. Кудашкина Альбина Константиновна.  
 79. Кузнецова София Григорьевна.  
 80. Купrienко Анна Михайловна.  
 81. Лашкова Любовь Ивановна.  
 82. Левченко Валентина Васильевна.  
 83. Лейко Зинаида Петровна.  
 84. Лелёва Раиса Григорьевна.  
 85. Лепешинская Зинаида Ивановна.  
 86. Лиов Яков Моисеевич.  
 87. Макаревич Антон Александрович.  
 88. Макарова Зоя Степановна.  
 89. Марченко Нинель Павловна.  
 90. Матвеев Валентин Борисович.  
 91. Мацкевич Ирина Яковлевна.  
 92. Мельникова Ольга Александровна.  
 93. Мешковская Ольга Петровна.  
 94. Мещаненко Кима Сергеевна.  
 95. Михасёва Майя Степановна.  
 96. Молоткова Матрёна Матвеевна.  
 97. Морговчова Тамара Тимофеевна.  
 98. Морозова Нина Михайловна.  
 99. Назарова Валентина Фёдоровна.  
 100. Нестеренко Михаил Лукич.  
 101. Никитенко Антонина Ивановна.  
 102. Никитина Мария Кононовна.  
 103. Новикова Евгения Сергеевна.  
 104. Островцова Юлия Афанасьевна.  
 105. Павловская Людмила Ивановна.  
 106. Павлюченко Валентина Павловна.  
 107. Пеклина Лидия Ивановна.  
 108. Петровская Галина Иосифовна.  
 109. Петруша Феликс Иванович.  
 110. Писарик Константин Антонович.  
 111. Подлипский Макс Яковлевич.  
 112. Понкратова Вера Ефимовна.  
 113. Попова Валентина Фёдоровна.  
 114. Прокофьева Елизавета Давыдовна.  
 115. Пуков Фёдор Васильевич.  
 116. Пукова Анна Макаровна.  
 117. Раскин Эдуард Наумович.  
 118. Рыбаков Сергей Архипович.  
 119. Рыбакова Эмма Афанасьевна.  
 120. Савченко Роза Ивановна.  
 121. Сазоненко Любовь Евлампееvna.  
 122. Самуйлова Людмила Терентьевна.  
 123. Самусенко Валентина Никифоровна.  
 124. Самцов Евстафий Кузьмич.  
 125. Секацкая София Ипполитовна.  
 126. Сергеева Вера Ивановна.  
 127. Сильченко Мария Павловна.  
 128. Скачков Фёдор Аксёнович.  
 129. Сныткова Нина Егоровна.  
 130. Соловьёва-Дунец Валентина Михайловна.  
 131. Спиридович Нина Петровна.  
 132. Старовойтова Клара Федосовна.  
 133. Терентьева Лидия Ивановна.  
 134. Терехова Анна Ивановна.  
 135. Тимошенко Александр Ануфриевич.  
 136. Тимошенко Ирина Ивановна.  
 137. Толкачёв Александр Егорович.  
 138. Трубецкой Евгений Григорьевич.  
 139. Фёдоров Леонид Никифорович.  
 140. Фельдман Белла Ароновна.  
 141. Филиппова Лидия Васильевна.  
 142. Храмцова Анастасия Устиновна.  
 143. Циперман Геня Давыдовна.  
 144. Чаус Валентина Мартиновна.  
 145. Черняк Евгения Михайловна.  
 146. Чигиринова Зоя Фёдоровна.  
 147. Шарипо Лилия Васильевна.  
 148. Шибеко Людмила Васильевна.  
 149. Шингарёв Георгий Дмитриевич.  
 150. Шухто Иван Григорьевич.  
 151. Юркова Альбина Васильевна.  
 152. Юркова Екатерина Петровна.  
 153. Якубена Ольга Антоновна.  
 154. Якубсон Евгения Ициковна.  
 155. Яндульская Валентина Станиславовна.  
 156. Янчуковская Людмила Ивановна.

**Историко-географический  
факультет.**

**1959 год**

1. Адамович Валентина Алексеевна.

2. Азаревич Александр Исаевич.  
3. Алексюк Эмилия Иосифовна.  
4. Аleshkevich София Арсентьевна.  
5. Аршакян Жанна Александровна.  
6. Балобин Вадим Никифорович.  
7. Баханко Вера Григорьевна.  
8. Больчёва Нина Петровна.  
9. Борисевич Владимир Леонович.  
10. Босов Пётр Иванович.  
11. Брейгина Генриетта Яковлевна.  
12. Булло Нина Степановна.  
13. Винникова Раиса Петровна.  
14. Волкова Валентина Иосифовна.  
15. Воробьёв Александр Иванович.  
16. Воробьёв Николай Матвеевич.  
17. Галковский Николай Ильич.  
18. Геноров Иван Петрович.  
19. Горелик Ольга Сергеевна.  
20. Горелова Лидия Семёновна.  
21. Григорьева Анна Александровна.  
22. Гуторева Мария Михайловна.  
23. Денисенко Олег Николаевич.  
24. Доконова Таиса Герасимовна.  
25. Дробышевская Евгения Михайловна.  
26. Дробышевский Владимир Павлович.  
27. Дударев Михаил Никитич.  
28. Дударева Алла Семёновна.  
29. Желудко Евгений Антонович.  
30. Жукова Валентина Николаевна.  
31. Зайкина Надежда Михайловна.  
32. Зайцева Анастасия Игнатьевна.  
33. Зелинская Галина Матвеевна.  
34. Зуб Алла Ивановна.  
35. Игнатенко Геннадий Тимофеевич.  
36. Изох Степан Иванович.  
37. Ильенкова Аннах Иосифовна.  
38. Карпова Нина Фёдоровна.  
39. Кегелева Анна Петровна.  
40. Ковалевский Владимир Иванович.  
41. Козлов Виктор Федорович.  
42. Козлова Ираида Петровна.  
43. Колбушкин Анатолий Филиппович.  
44. Коновалова Ирена Николаевна.  
45. Кононович Светлана Павловна.  
46. Короткеева Эмма Владимировна.  
47. Кошанский Владимир Сергеевич.  
48. Кравченко Александра Федоровна.  
49. Крисевич Анна Антоновна.  
50. Крюк Элла Митрофановна.  
51. Курто Алексей Евсеевич.  
52. Кушлеев Пётр Иванович.  
53. Лаврова Неля Леонидовна.  
54. Лёля Валентина Сергеевна.  
55. Лонская Галина Станиславовна.  
56. Лукьянова София Абрамовна.  
57. Лускина София Залмановна.  
58. Лысковская Ольга Васильевна.  
59. Максакова Мария Иосифовна.  
60. Малиновская Людмила Яковлевна.  
61. Маноненко Азя Андреевна.  
62. Маньшев Николай Мартынович.  
63. Машевская Людмила Ивановна.  
64. Мельникова Роза Егоровна.  
65. Мешкова Неля Борисовна.  
66. Минкина Евгения Давыдовна.  
67. Мойхет Соnia Наташановна.  
68. Ольховик Галина Михайловна.  
69. Остапенко Антонина Александровна.  
70. Пеорович Анатолий Петрович.  
71. Плотникова Лариса Николаевна.  
72. Поддубская Варвара Павловна.  
73. Подобед Эдуард Григорьевич.  
74. Попова Вера Ильинична.  
75. Пуховская Светлана Станиславовна.  
76. Пыж Инесса Ивановна.  
77. Раввина Людмила Михайловна.  
78. Ралько Неонила Степановна.  
79. Раскина Лилия Лазаревна.  
80. Ратобильский Иосиф Артёмович.  
81. Рогова София Ивановна.  
82. Руссиан Анна Николаевна.  
83. Савина Мария Игнатьевна.  
84. Савкина Галина Ефимовна.  
85. Савкина Тамара Федоровна.  
86. Самуилёнок Иван Егорович.  
87. Свириденко Лидия Ивановна.  
88. Секацкая Зоя Игнатьевна.  
89. Сивограков Вячеслав Максимович.  
90. Слепцова Нина Петровна.  
91. Слукина Раиса Матвеевна.  
92. Соколов Леонид Леонидович.  
93. Солдатенко Тамара Николаевна.  
94. Солодова Раиса Александровна.  
95. Степанцова Тамара Макаровна.  
96. Степанькова Алина Федоровна.

97. Сушкевич Валентина Николаевна.  
98. Тихонов Александр Алексеевич.  
99. Уланова Алла Павловна.  
100. Улитёнок Валентина Дмитриевна.  
101. Усова Анна Андреевна.  
102. Усова Вера Ефимовна.  
103. Успенская Нонна Львовна.  
104. Устинович Нина Павловна.  
105. Фёдорова Нина Владимировна.  
106. Фомина Зинаида Васильевна.  
107. Фролов Василий Андреевич.  
108. Фролова Любовь Константиновна.  
109. Цедрик Владимир Васильевич.  
110. Чертков Алексей Иосифович.  
111. Чукасова Майя Ильинична.  
112. Шанькина София Лаврентьевна.  
113. Шаров Георгий Фёдорович.  
114. Шевцова Нина Дмитриевна.  
115. Шитьков Владимир Михайлович.  
116. Шрамко Римма Григорьевна.  
117. Шумилова Людмила Александровна.

#### **Историко-географический факультет.**

##### **1960 год**

1. Агеева Тамара Власовна.
2. Алексеева Евдокия Антоновна.
3. Баскин Рафаил Аронович.
4. Боброва Татьяна Самуиловна.
5. Бовелкова Елена Васильевна.
6. Болотникова Алла Прокофьевна.
7. Букштынова Тамара Андреевна.
8. Булыбенко Лилия Ивановна.
9. Булыбинко Владимир Ульянович.
10. Валькевич Иван Петрович.
11. Васильцова Евдокия Игнатовна.
12. Воробьёва Лидия Васильевна.
13. Галицкая Галина Францевна.
14. Глушаков Иван Кузьмич.
15. Говорушко Леонид Алексеевич.
16. Голанов Михаил Венидиктович.
17. Головов Олег Филиппович.
18. Голубева Надежда Максимовна.
19. Гриб Ирина Николаевна.
20. Дайнеко Лилия Георгиевна.
21. Деченко Раиса Терентьевна.
22. Довбня Раиса Владимировна.
23. Домкина Зинаида Петровна.
24. Дыбова Эмма Алексеевна.
25. Дыков Виктор Фёдорович.

26. Жаренкова Анна Иосифовна.
27. Жукова Лариса Терентьевна.
28. Зиновьевна Галина Николаевна.
29. Иванов Лев Георгиевич.
30. Иванова Елена Николаевна.
31. Ильина Лидия Петровна.
32. Иценков Иван Филимонович.
33. Калуйенс Янина-Гражина Ионовсона.
34. Качанов Анатолий Иванович.
35. Клебанов Анатолий Иосифович.
36. Клебанова Любовь Георгиевна.
37. Кондылев Виктор Сидорович.
38. Коновкина Тамара Сергеевна.
39. Корсак Владимир Леонидович.
40. Котенкова Любовь Ивановна.
41. Курчанская Татьяна Семёновна.
42. Лагунцова Антонина Ивановна.
43. Лазакович Раиса Лукьянинова.
44. Луговнёв Василий Дмитриевич.
45. Луговская Раиса Степановна.
46. Лютикова Лидия Фёдоровна.
47. Малинина Людмила Ивановна.
48. Манкович Зинаида Николаевна.
49. Маховиков Владимир Никитьевич.
50. Мельникова Анна Ефремовна.
51. Миланович Лилия Николаевна.
52. Мировой Бронислав Гаврилович.
53. Моисеева Алла Петровна.
54. Мурачова Марфа Макеевна.
55. Мурго Регина Станиславовна.
56. Нестерович Тамара Константиновна.
57. Носович Эдуард Филиппович.
58. Павлова Светлана Иосифовна.
59. Пивоварова Анна Петровна.
60. Подошевко Виктор Дмитриевич.
61. Положенцова Тамара Фёдоровна.
62. Полочанская Людмила Владимировна.
63. Полочанская Людмила Владимировна.
64. Попова Тамара Константиновна.
65. Попович Владимир Яковлевич.
66. Прасницкая Валентина Макаровна.
67. Прокопеня Геннадий Александрович.
68. Пуховская Валентина Григорьевна.
69. Пуховский Владимир Иванович.
70. Пушкин Олег Алексеевич.

71. Рыбочкин Юрий Николаевич.
72. Садовская Анна Дмитриевна.
73. Сергеева Вера Семёновна.
74. Сидорова Евгения Афанасьевна.
75. Силяев Владимир Фёдорович.
76. Симановна Неля Германовна.
77. Скачков Исаак Аксёнович.
78. Скачков Пётр Клинович.
79. Слуцкина Маргарита Исаевна.
80. Смирнова Лариса Ивановна.
81. Суворова Дина Михайловна.
82. Сухачёва Галина Андреевна.
83. Тарасова Галина Степановна.
84. Тельцова Нина Ивановна.
85. Трибуналова Зинаида Константиновна.
86. Фещенко Лилия Артёмовна.
87. Фомин Владимир Митрофанович.
88. Хведенцевич Феодосий Владимирович.
89. Шевчик Наталия Дмитриевна.
90. Шилина Тамара Александровна.
91. Шиманов Николай Антонович.

#### **Историко-географический факультет.**

**1961 год**

1. Авсиевич Нина Прокофьевна.
2. Антипов Леонид Антонович.
3. Алейникова Нина Антоновна.
4. Александрович Светлана Петровна.
5. Астахова Мария Алексеевна.
6. Баньковская Ангелина Степановна.
7. Беляцкая Валентина Александровна.
8. Болутенко Татьяна Ивановна.
9. Бычкова Людмила Ивановна.
10. Ванькевич Елена Михайловна.
11. Волкова Вера Дмитриевна.
12. Воронович Ванда Ивановна.
13. Гейденко Нина Константиновна.
14. Гомолко Нина Гергиевна.
15. Городецкая Евдокия Адамовна.
16. Горощеня Нина Петровна.
17. Гузовская Галина Петровна.
18. Гусаревич Людмила Андреевна.
19. Гущо Генрих Зигизмундович.
20. Дворкина Алла Юрьевна.
21. Диценко Лариса Евгеньевна.
22. Евмененко Валентин Алексеевич.
23. Ермоленко Татьяна Денисовна.

24. Журов Игорь Васильевич.
25. Игнатенко Валентина Никодимовна.
26. Казинц Маркс Пейсахович.
27. Калачёва Алла Васильевна.
28. Калинина Тамара Дмитриевна.
29. Канаводова Анна Николаевна.
30. Климова Нина Климентьевна.
31. Ковалёва Валентина Максимовна.
32. Козлов Леонид Семенович.
33. Каранкевич Людмила Даниловна.
34. Козлова Тамара Николаевна.
35. Козлова Галина Герасимовна.
36. Кожурова Валентина Антоновна.
37. Коренькова Людмила Романовна.
38. Кравцова Алла Николаевна.
39. Красильщикова Евгения Соломоновна.

40. Кривицкий Анатолий Александрович.
41. Крючкова Светлана Николаевна.
42. Кузнецова Валентина Захаровна.
43. Кулик Нина Васильевна.
44. Купцова Слава Васильевна.
45. Лебедев Анатолий Демьянович.
46. Лобач Александр Александрович.
47. Малюжиц Нина Васильевна.
48. Макурина Раиса Ивановна.
49. Малышев Михаил Михайлович.
50. Малышева Нина Егоровна.
51. Марков Иван Викторович.
52. Мартынова Майя Николаевна.
53. Масальский Виталий Васильевич.
54. Неброева Тамара Терентьевна.
55. Никольская Лидия Сирофимовна.
56. Новиков Виктор Николаевич.
57. Новицкая Анна Никифоровна.
58. Павлова Светлана Григорьевна.
59. Павлов Дмитрий Сергеевич.
60. Пирожникова Маргарита Семеновна.
61. Подолинская Алиса Николаевна.
62. Полякова Эмма Григорьевна.
63. Пупкевич Валентина Моисеевна.
64. Разумова Аля Васильевна.
65. Реут Виктор Арсеньевич.
66. Решетникова Елена Яковлевна.
67. Рубен Тамара Александровна.
68. Свириденко Василий Никитович.
69. Семенченко Вера Андреевна.
70. Сидоров Николай Тимофеевич.

71. Синикова Вера Сергеевна.
72. Софонова Валентина Ивановна.
73. Спицкая Раиса Феофановна.
74. Степанченко Галина Фёдоровна.
75. Стефанкова Надежда Илларионовна.
76. Стрельцов Пётр Данилович.
77. Сухорокова Наталья Зосимовна.
78. Фадеева Валентина Александровна.
79. Фиалковская Раиса Николаевна.
80. Филипенко Раиса Моисеевна.
81. Фомина Галина Игнатьевна.
82. Хотяшова Надежда Максимовна.
83. Тарасевич Тамара Григорьевна.
84. Черняков Виктор Сергеевич.
85. Чигринов Пётр Гаврилович.
86. Чумакова Алла Викторовна.
87. Шалаев Валерий Семёнович.
88. Шалюто Анатолий Михайлович.
89. Шенберг Лидия Владимировна.
90. Шилович Римма Яковлевна.
91. Ширко Нина Михайловна.
92. Шихт Иветта Ивановна.

#### **Историко-географический факультет.**

##### **1962 год**

1. Алексеева Тамара Алексеевна.
2. Белезняк Валентина Васильевна.
3. Бородина Александра Александровна.
4. Буйнякова Лидия Федоровна.
5. Василенко Прасковья Георгиевна.
6. Воробьёва Валентина Васильевна.
7. Воробьёва Зефира Петровна.
8. Горелик Надежда Ивановна.
9. Драб Анна Ефремовна.
10. Жуков Николай Емельянович.
11. Зайцев Николай Никонорович.
12. Зосимов Михаил Васильевич.
13. Коваленко Леонид Петрович.
14. Колбасов Анатолий Илларионович.
15. Комисарова Тамара Дмитриевна.
16. Конюхов Виктор Павлович.
17. Крайник Валентина Степановна.
18. Крупина Надежда Васильевна.
19. Лобацкая Людмила Нестеровна.
20. Лущина Нина Ивановна.
21. Малунова Евгения Кузьминична.
22. Малюго Николай Константинович.
23. Метлюк Лариса Ивановна.

24. Минчукова Мария Дмитриевна.
  25. Михневич Людмила Дмитриевна.
  26. Мороз Людмила Ивановна.
  27. Орлов Иван Терентьевич.
  28. Перик Маргарита Августовна.
  29. Петруша Роза Серафимовна.
  30. Побрызгаев Виктор Парфёнович.
  31. Пушкирёва Мария Павловна.
  32. Пыжик Анна Александровна.
  33. Семёнова Галина Александровна.
  34. Симченко Валентина Игнатьевна.
  35. Сугакевич Георгий Георгиевич.
  36. Сулимский Владимир Константинович.
37. Супиталёва Людмила Ивановна.
  38. Тихонович Михаил Степанович.
  39. Толкачёва Раиса Федоровна.
  40. Хазанов Владимир Маркович.
  41. Храмеля Геонтия Петровна.
  42. Шишко Валентина Михайловна.
  43. Шмаров Александр Петрович.

#### **Историко-географический факультет.**

##### **1963 год**

1. Миронович Эдуард Степанович.
2. Артамонов Пётр Александрович.
3. Батракова Галина Илларионовна.
4. Бондарьков Василий Леонович.
5. Верезубов Василий Михайлович.
6. Войтенков Валентин Андреевич.
7. Ганчинский Виктор Григорьевич.
8. Горбацевич Валентина Алексеевна.
9. Горбачёв Александр Николаевич.
10. Гузова Динара Александровна.
11. Делендик Василий Николаевич.
12. Джиоева Светлана Сергеевна.
13. Ефременко Владимир Леонович.
14. Зубков Иван Егорович.
15. Зубкова Людмила Иосифовна.
16. Иоселев Аркадий Ефимович.
17. Карытов Борис Александрович.
18. Киреенко Пётр Трофимович.
19. Климкович Виктор Петрович.
20. Ковалёва Зинаида Карповна.
21. Корзун Александр Ануфриевич.
22. Коровацкий Владимир Артемьевич.
23. Красовская Инесса Ивановна.
24. Крючков Леонид Макарович.
25. Лаптинская Таисия Фроловна.

26. Лукашенко Василий Адамович.  
27. Макареня Евгений Иванович.  
28. Мельник Михаил Гаврилович.  
29. Михальевич Галина Анатольевна.  
30. Мойсейонок Фёкла Куприяновна.  
31. Никитенко Евгений Фёдорович.  
32. Ореховская Ольга Ивановна.  
33. Писарик Николай Кириллович.  
34. Полещук Юрий Юдович.  
35. Разумова Людмила Николаевна.  
36. Романова Лидия Сергеевна.  
37. Скрипко Аркадий Дмитриевич.  
38. Слепухина Юлия Никитична.  
39. Соболевский Николай Федорович.  
40. Сорокина Людмила Никифоровна.  
41. Стасюк Владимир Пантелеимонович.  
42. Титов Виктор Стефанович.  
43. Ткачёва Лилия Владимировна.  
44. Урецкий Степан Васильевич.  
45. Хващинский Анатолий Ильич.  
46. Цыркунова Алина Аврамовна.

**Историко-географический факультет.  
1964 год**

1. Аликина Л. М.
2. Барanova M. M.
3. Бобрович Н. С.
4. Голева Г. И.
5. Горунович А. С.
6. Диомидов Ю. Ю.
7. Дуксо Я. И.
8. Калугина Е. И.
9. Кисель В. П.
10. Колечкин Э. С.
11. Кондратенко С. С.
12. Константинович С. А.
13. Котляр И. И.
14. Красовский А. В.
15. Круковская Р. П.
16. Купчинова Л. Н.
17. Курпатин Э. Я.
18. Лаевский И. Б.
19. Лукашевич Н. А.
20. Лущик Т. В.
21. Малахов Б. К.
22. Мартинкевич Н. С.
23. Матюшенко А. А.
24. Медведская Н. Е.

25. Михаленко А. Л.
26. Мужичкова В. Я.
27. Надольская Л. И.
28. Пахоменко Л. И.
29. Подобед Л. М.
30. Ракуц С. Е.
31. Русанов В. Е.
32. Сверчков Н. Ф.
33. Сеников М. И.
34. Сидорович И. П.
35. Столяров В. Б.
36. Тажун В. М.
37. Тарулис А. Г.
38. Чернявский М. В.
39. Шароёко К. К.
40. Щербов В. Ф.

**Историко-географический факультет.**

**1965 год**

1. Акулович Борис Ильич.
2. Аленьков Евгений Маркович.
3. Болматов Василий Петрович.
4. Борисенко Екатерина Адамовна.
5. Будько Светлана Васильевна.
6. Васильева Валентина Александровна.
7. Васильченко Эдуард Николаевич.
8. Гоборова София Степановна.
9. Гончар Евгения Викторовна.
10. Гузеев Виктор Григорьевич.
11. Дмитрачков Пётр Фролович.
12. Доброгорский Александр Александрович.
13. Езерский Павел Денисович.
14. Есиценок Николай Петрович.
15. Зубович Алексей Васильевич.
16. Карпицкая Надежда Прокофьевна.
17. Климов Василий Никифорович.
18. Коровацкая Анна Игнатьевна.
19. Коровацкая Жанна Алексеевна.
20. Маршалов Александр Степанович.
21. Матиевич Эдуард Николаевич.
22. Махонько Александр Петрович.
23. Москалёв Николай Ильич.
24. Парнова Наталья Ивановна.
25. Петрушкова Галина Ильинична.
26. Половинская Галина Денисовна.
27. Потапенко Евгений Семёнович.
28. Ребенок Ольга Викторовна.

29. Руденко Михаил Захарович.
30. Силява Леонид Александрович.
31. Сквородкина Нелли Иосифовна.
32. Солдатенкова Валентина Ивановна.
33. Солдатенок Михаил Александрович.
34. Сташкевич Леонид Александрович.
35. Субоч Виктор Петрович.
36. Тарасенко Василий Алексеевич.
37. Хильный Анатолий Павлович.
38. Хохлов Павел Егорович.
39. Чиканов Пётр Григорьевич.
40. Шаргаева Галина Григорьевна.
41. Шафранский Валерий Егорович.
42. Шипунов Михаил Феофанович.
43. Шурупова Светлана Ивановна.

#### **1967 год**

1. Авдеев Валерий Иванович.
2. Азаревич Владимир Иосифович.
3. Богоценко Людмила Тимофеевна.
4. Грищенков Алексей Михайлович.
5. Глузман Александр Пейсахович.
6. Граблина Клавдия Ивановна.
7. Доманин Михайлович Петрович.
8. Державецкая Светлана Владимира.
9. Дорофеев Аркадий Игнатьевич.
10. Ершов Николай Анисимович.
11. Жаголкин Евгений Васильевич.
12. Зайцев Дмитрий Платонович.
13. Змушко Михаил Афанасьевич.
14. Зайцева Жанна Федоровна.
15. Зильберман Евгений Беусович.
16. Зарубицкий Владимир Ильич.
17. Карпезо Альберт Васильевич.
18. Кривоносова Светлана Павловна.
19. Колбасенко Светлана Васильевна.
20. Левченко Иван Яковлевич.
21. Магер Владимир Иванович.
22. Макарушко Владимир Степанович.
23. Марус Николай Аркадьевич.
24. Мельникова Павлина Борисовна.
25. Мисникова Анна Захаровна.
26. Мороз Павел Михайлович.
27. Пронько Леонид Степанович.
28. Пинтикова Мария Власовна.
29. Прокопенко Евгений Федотович.
30. Пучков Виктор Мефодьевич.
31. Рачковский Леонид Леонидович.

32. Рябов Леонид Васильевич.
33. Рафман Мария Давыдовна.
34. Осинцев Михаил Прохорович.
35. Островский Алексей Самуилович.
36. Станкевич Антонина Егоровна.
37. Селезнёва Лариса Александровна.
38. Устинович Франц Иосифович.
39. Шашкова Зинаида Филипповна.
40. Хартанович Раиса Кирилловна.
41. Цыркунович Василий Емельянович.
42. Чернякова Галина Михайловна.

#### **1968 год**

1. Андреева Рагиеда Владиславовна.
2. Бабицкая Мария Исааковна.
3. Беленький Леонид Абрамович.
4. Блецко Алла Семеновна.
5. Вычиков Владимир Васильевич.
6. Георгиев Олег Анатольевич.
7. Голубева Мария Антоновна.
8. Гришков Григорий Григорьевич.
9. Дикович Иван Адамович.
10. Диульская Лидия Борисовна.
11. Ефремкин Иван Дмитриевич.
12. Исаков Николай Фёдорович.
13. Карпезо Бронислав Альбертович.
14. Карпезо Нина Фёдоровна.
15. Кондращенко Борис Nikolaevich.
16. Костюченко Владимир Стефанович.
17. Кошиц Иван Иванович.
18. Крупенко Светлана Анатольевна.
19. Козенков Николай Яковлевич.
20. Козлова Мария Максимовна.
21. Казаков Игорь Николаевич.
22. Каваленчиков Николай Николаевич.
23. Лихачёв Николай Егорович.
24. Литвинов Николай Михайлович.
25. Матюшенко Наталья Сергеевна.
26. Мотянко Михаил Игнатьевич.
27. Малеев Петр Петрович.
28. Михайлова Мария Трофимовна.
29. Нестерович Николай Васильевич.
30. Павлова Людмила Александровна.
31. Павлов Владимир Григорьевич.
32. Пыльнов Владимир Дмитриевич.
33. Радченко Владимир Иванович.
34. Рудковский Михаил Иосифович.

35. Столяров Анатолий Лаврентьевич.
36. Степаненко Василий Яковлевич.
37. Северняк Василий Васильевич.
38. Тарасова Людмила Юрьевна.
39. Тарасов Валерий Федорович.
40. Федосенко Анатолий Семенович.
41. Ходневич Лариса Аркадьевна.
42. Юневич Николай Михайлович.

#### **1969 год**

1. Брилевский Николай Николаевич.
2. Богдашиц Александр Николаевич.
3. Ворона Елена Ивановна.
4. Викторович Александра Васильевна.
5. Воробьёва Людмила Владимировна.
6. Габрусь Лидия Александровна.
7. Давыдов Николай Никонорович.
8. Иванов Валерий Александрович.
9. Кот Михаил Филиппович.
10. Купреев Петр Петрович.
11. Копытин Вячеслав Фёдорович.
12. Копытина Галина Григорьевна.
13. Лившиц Владимир Моисеевич.
14. Лотушко Галина Ивановна.
15. Лукашонок Софья Ивановна.
16. Манышева Людмила Николаевна.
17. Михеенко Людмила Васильевна.
18. Молибошко Галина Иосифовна.
19. Манышев Владимир Михайлович.
20. Осмоловская Зинаида Константиновна.
21. Паршенкова Людмила Александровна.
22. Пехтерев Фёдор Николаевич.
23. Стриковцов Владимир Иванович.
24. Счастная Валентина сёмоновна.
25. Шелодухо Лариса Прокофьевна.
26. Ярощенко Владимир Яковлевич.

#### **1970 год**

1. Абраменко Николай Евгеньевич.
2. Аронов Семён Исаакович.
3. Агиевич Иван Кузьмич.
4. Алексеев Валерий Васильевич.
5. Братенков Георгий Михайлович.
6. Бибиков Валерий Николаевич.
7. Бежкова Ева Гавриловна.
8. Брит Галина Сергеевна.
9. Блинец Анатолий Александрович.
10. Гомонов Раиса Николаевна.

11. Грицкова Татьяна Гавриловна.
12. Глухова Валентина Петровна.
13. Гуторов Олег Фёдорович.
14. Гуревич Жанна Ильинична.
15. Даштамирова Елена Арамовна.
16. Долинина Зоя Евгеньевна.
17. Диомидова Галина Николаевна.
18. Долматович Николай Андреевич.
19. Ефременко Людмила Кузьминична.
20. Журавский Пётр Васильевич.
21. Захарова Любовь Фёдоровна.
22. Иванова Людмила Сергеевна.
23. Иванова Ирина Евгеньевна.
24. Королёв Александр Петрович.
25. Корнеева Валентина Анатольевна.
26. Кузьмина Татьяна Николаевна.
27. Козлова Людмила Евгеньевна.
28. Лазарь Евгения Михайловна.
29. Лемешева Зинаида Васильевна.
30. Лавринович Антонина Александровна.
31. Лахтырев Виктор Иванович.
32. Лобырева Ольга Ивановна.
33. Машковская Лариса Петровна.
34. Микульский Алексей Алексеевич.
35. Мацелевич Леонид Adamovich.
36. Мельникова Валентина Ивановна.
37. Моргунов Александр Никифорович.
38. Низовцев Александр Сергеевич.
39. Норик Людмила Ивановна.
40. Павловская Нелли Викторовна.
41. Руденко Анатолий Георгиевич.
42. Рынник Таисия Николаевна.
43. Радькова Мария Лазаревна.
44. Седляров Владимир Радионович.
45. Седлярова Алла Евгеньевна.
46. Семигина Ольга Борисовна.
47. Савич Людмила Леонидовна.
48. Третьяков Василий Гаврилович.
49. Трабо Лия Степановна.
50. Усов Геннадий Викторович.
51. Федосенко Тамара Адамовна.
52. Цирульников Владимир Филиппович.
53. Чернышова Людмила Васильевна.
54. Шонина Людмила Борисовна.
55. Шацкая Валентина Георгиевна.
56. Шайкова Мария Ивановна.
57. Юрьев Николай Романович.

### **1971 год**

1. Абрамов Анатолий Борисович.
2. Абрамова Елена Дмитриевна.
3. Алейников Леонид Михайлович.
4. Бондарева Таиса Ивановна.
5. Борисевич Лариса Мефодьевна.
6. Бияева Светлана Афанасьевна.
7. Бреус Валерий Степанович.
8. Булавко Софья Климентьевна.
9. Балахонова Нина Николаевна.
10. Гузлова Надежда Ивановна.
11. Ермолович Вячеслав Кузьмич.
12. Иованович Светлана Петровна.
13. Козлова Лидия Алексеевна.
14. Колесникова Лидия Алексеевна.
15. Колосовская Лариса Петровна.
16. Молчан Татьяна Григорьевна.
17. Никифоров Николай Романович.
18. Овсяников Олег Иванович.
19. Потёмкина Инна Семёновна.
20. Петухов Пётр Ефимович.
21. Рабинович Илья Матвеевич.
22. Савицкий Михаил Николаевич.
23. Ситко Эмма Константиновна.
24. Скоробогатая Виктория Васильевна.
25. Савченко Светлана Васильевна.
26. Серков Валерий Алексеевич.
27. Суборов Виктор Кириллович.
28. Тесейко Нина Федоровна.
29. Фомина Лариса Алексеевна.
30. Чиканов Ланиал Григорьевич.
31. Шведов Виктор Михайлович.
32. Шаробарина Тамара Федоровна.
33. Шакаль Галина Владимировна.
34. Шлыкова Валентина Гавриловна.
35. Шек Людмила Капитоновна.

### **1972 год**

1. Абезгауз Раиса Файвельевна.
2. Бадунов Иван Григорьевич.
3. Бадунова Наталья Михайловна.
4. Бадулина Надежда Алексеевна.
5. Бакланова Людмила Васильевна.
6. Вайлапова Зоя Владимировна.
7. Васильченко Тамара Васильевна.
8. Веремененко Михаил Дмитриевич.
9. Выборный Виталий Дмитриевич.
10. Гиршбейн Борис Геннадьевич.
11. Гомолко Любовь Владимировна.

### **1971 год**

12. Демидович Надежда Алексеевна.
13. Довбнюк Борис Иванович.
14. Дунаева Людмила Петровна.
15. Есюченко Вера Викторовна.
16. Иванова Галина Александровна.
17. Иванова Светлана Изосимовна.
18. Исачкин Леонид Пантелеевич.
19. Калинин Михаил Владимирович.
20. Капралова Валентина Владимира.
21. Кастица Инесса Петровна.
22. Кораблева Галина Сергеевна.
23. Лебедев Евгений Алексеевич.
24. Лебедева Валентина Петровна.
25. Любченко Анатолий Михайлович.
26. Манкевич Николай Георгиевич.
27. Матрошилов Юрий Иванович.
28. Назарова Галина Константиновна.
29. Плакса Тамара Михайловна.
30. Подобед Александр Васильевич.
31. Попов Владимир Ильич.
32. Руденко Евгений Николаевич.
33. Сачковская Людмила Андреевна.
34. Сачковская Ольга Феодосеевна.
35. Семенова Валентина Сергеевна.
36. Сиваков Виталий Александрович.
37. Сивакова Тамара Семёновна.
38. Сикорина Елена Гавриловна.
39. Степанова Галина Михайловна.
40. Фарберова Роза Нохимовна.
41. Фридман Елена Иосифовна.
42. Харцевая Светлана Иосифовна.
43. Цупикова Тамара Георгиевна.
44. Чубуков Владимир Алексеевич.
45. Чуркина Людмила Николаевна.
46. Шабусова Галина Максимовна.
47. Шишко Николай Иванович.
48. Шныпиков Анатолий Фёдорович.
49. Шулепова надежда Михайловна.

### **1973 год**

1. Агеева Надежда Васильевна.
2. Азаронок Михаил Иванович.
3. Артёмов Святослав Иванович.
4. Букланова Зинаида Николаевна.
5. Балаханов Алексей Давыдович.
6. Бекаревич Елена Павловна.
7. Бланко Виктор Хаимович.
8. Валынцевич Валентина Иосифовна.

9. Гуткина Инна Львовна.  
 10. Домашкевич Валентина Александровна.  
 11. Дробышевский Виктор Тимофеевич.  
 12. Дунай Светлана Николаевна.  
 13. Давыдова Алла Геральдовна.  
 14. Досина Лариса Петровна.  
 15. Жемская Ольга Андреевна.  
 16. Зубрина Светлана Степановна.  
 17. Ионе Игорь Гавrilович.  
 18. Коржевский Виктор Николаевич.  
 19. Ксензов Владимир Павлович.  
 20. Клинович Светлана Кононовна.  
 21. Кожевникова Тамара Демидовна.  
 22. Котова Анна Николаевна.  
 23. Костюченко Виктор Павлович.  
 24. Кудрявцев Николай Владимирович.  
 25. Курилович Алина Аркадьевна.  
 26. Кишко Алина Дмитриевна.  
 27. Липницкая Ольга Львовна.  
 28. Лапунова Рита Семёновна.  
 29. Михайлова Ольга Ильинична.  
 30. Мелешко Николай Семёнович.  
 31. Маринич Александр Георгиевич.  
 32. Пахоменко Валентин Михайлович.  
 33. Пискунова Людмила Николаевна.  
 34. Рубанова Людмила Евгеньевна.  
 35. Рабчена Александр Иванович.  
 36. Сакович Мария Евгеньевна.  
 37. Савостиков Анатолий Кузьмич.  
 38. Соловей Александр Артёмович.  
 39. Субарева Людмила Сергеевна.  
 40. Стальмаков Владимир Иванович.  
 41. Соловьёва Галина Степановна.  
 42. Севальникова Валентина Николаевна.  
 43. Трутнев Анатолий Николаевич.  
 44. Улямаева Раиса Ханифовна.  
 45. Федюкович Галина Ивановна.  
 46. Чалая Светлана Васильевна.  
 47. Шилов Евгений Дмитриевич.  
 48. Шараховская Жанна Михайловна.  
 49. Шаройкин Вячеслав Егорович.  
 50. Шимец Елена Аркадьевна.  
 51. Юркевич Светлана Константиновна.
- 1974 год**
1. Агеев Владимир Николаевич.  
 2. Анищенко Владимир Сергеевич.
3. Афанасьев Владимир Николаевич.  
 4. Барышев Владимир Алексеевич.  
 5. Белоцкий Леонид Станиславович.  
 6. Бонцевич Тамара Ивановна.  
 7. Борисова Светлана Дмитриевна.  
 8. Буренкова Валентина Григорьевна.  
 9. Вовна Владимир Григорьевич.  
 10. Выборная Надежда Дмитриевна.  
 11. Гарбузова Алла Ивановна.  
 12. Герасевич Александр Фёдорович.  
 13. Голубева Нина Викторовна.  
 14. Горбатенко Валентина Дмитриевна.  
 15. Евстратчик Раиса Николаевна.  
 16. Казак Святослав Петрович.  
 17. Копт Галина Степановна.  
 18. Кондратюк Нина Михайловна.  
 19. Корнелюк Иван Васильевич.  
 20. Костеров Александр Петрович.  
 21. Куляев Александр Романович.  
 22. Кунец Николай Петрович.  
 23. Кураленко Зинаида Михайловна.  
 24. Кухарев Николай Павлович.  
 25. Лазуко Алексей Иванович.  
 26. Лешкевич Виктор Леонидович.  
 27. Лисунова Тамара Владимировна.  
 28. Медведская Таиса Дмитриевна.  
 29. Мельникова Наталья Михайловна.  
 30. Осмоловский Святослав Александрович.  
 31. Остапчук Владимир Матвеевич.  
 32. Пилатов Анатолий Иванович.  
 33. Пилипенок Галина Васильевна.  
 34. Пиронен Ольга Николаевна.  
 35. Пищулёнок Михаил Владимирович.  
 36. Романова Галина Ивановна.  
 37. Самец Владимир Григорьевич.  
 38. Семенцова Тамара Ивановна.  
 39. Середа Татьяна Михайловна.  
 40. Серенкова Татьяна Борисовна.  
 41. Симоненков Виктор Федорович.  
 42. Сипайло Янина Брониславовна.  
 43. Сысова Светлана Николаевна.  
 44. Тихоненко Николай Иванович.  
 45. Толкачёв Валерий Афанасьевич.  
 46. Трофимова Наталья Александровна.  
 47. Филинов Вячеслав Александрович.

48. Шаганова Вера Ивановна.
49. Ходакевич Майя Михайловна.
50. Шурмина Светлана Викторовна.

#### **1975 год**

1. Анищенко Татьяна Адамовна.
2. Бережная Зинаида Ивановна.
3. Бибич Тамара Леонидовна.
4. Бодунова Людмила Семеновна.
5. Бычков Геннадий Иванович.
6. Воронов Анатолий Михайлович.
7. Воронова Зоя Викторовна.
8. Грузакова Елена Николаевна.
9. Евменьев Анатолий Иванович.
10. Желейник Алексей Николаевич.
11. Заблоцкий Валерий Николаевич.
12. Иванов Василий Яковлевич.
13. Иванова Нина Григорьевна.
14. Казачёк Раиса Петровна.
15. Каменкова Любовь Константиновна.
16. Короткевич Анатолий Алексеевич.
17. Кривицкий Владимир Михайлович.
18. Ланцевич Людмила Алексеевна.
19. Лещенко Григорий Федорович.
20. Лукашенко Александр Григорьевич.
21. Лютикова Лариса Степановна.
22. Максимов Борис Григорьевич.
23. Мануйло Георгий Георгиевич.
24. Мархотко Анатолий Михайлович.
25. Матвейчук Владимир Фёдорович.
26. Матвейчук Янина Чеславовна.
27. Мельникова Светлана Михайловна.
28. Морозевич Валерий Лукич.
29. Морозов Владимир Иванович.
30. Орлова Людмила Фёдоровна.
31. Осмоловский Михаил Александрovich.
32. Петушкин Владимир Анатольевич.
33. Печковский Александр Александрович.
34. Питоленко Нина Аркадьевна.
35. Подобед Георгий Константинович.
36. Подобед Людмила Викторовна.
37. Понкратьева Ольга Ивановна.
38. Радионова Елена Максимовна.
39. Русаловская Надежда Евгеньевна.
40. Савченко Галина Григорьевна.
41. Секацкий Александр Павлович.
42. Серпиков Михаил Васильевич.

43. Скобова Лариса Несторовна.
44. Терентьева Тамара Афанасьевна.
45. Трофимова Лариса Васильевна.
46. Усов Станислав Викторович.
47. Хан Вениамин Владимирович.
48. Ценунин Владимир Ефимович.
49. Черенович Дмитрий Вячеславович.
50. Щербакова Татьяна Юрьевна.

#### **1976 год**

1. Аврамов Михаил Михайлович.
2. Антёхина Людмила Алексеевна.
3. Авсянкина Наталья Ивановна.
4. АナンЬЕВА Валентина Семеновна.
5. Бондаренко Константин Михайлович.
6. Бондаренко Зоя Михайловна.
7. Бибич Степан Леонидович.
8. Горлан Валентина Михайловна.
9. Дунец Людмила Константиновна.
10. Десятников Евгений Иванович.
11. Звонов Сергей Борисович.
12. Зносок Раиса Владимировна.
13. Иванов Анатолий Николаевич.
14. Кравченко Светлана Владимировна.
15. Колесников Валерий Владимирович.
16. Кадыров Валерий Климентьевич.
17. Кондратович Иван Эдвардович.
18. Котов Владимир Михайлович.
19. Кузнецова Наталья Георгиевна.
20. Калошкин Анатолий Иванович.
21. Калошкина Ольга Ильинична.
22. Кашкевич Тамара Михайловна.
23. Капитонов Валерий Викторович.
24. Лукашенко Галина Родионовна.
25. Лепешко Анатолий Владимирович.
26. Луценко Владимир Григорьевич.
27. Лукошко Ирина Владимировна.
28. Матиевич Олег Аркадьевич.
29. Мазуренко Василий Алексеевич.
30. Мухина Евгения Михайловна.
31. Найденок Людмила Леонидовна.
32. Набелаев Владимир Иванович.
33. Нагайцева Лариса Владимировна.
34. Осипова Лариса Михайловна.
35. Павлюченко Татьяна Борисовна.
36. Полонский Станислав Викторович.
37. Порошков Сергей Александрович.
38. Рогач Валерий Николаевич.

39. Рабинович Ефим Давыдович.
40. Сидоров Анатолий Николаевич.
41. Савельев Олег Иванович.
42. Сербова Лариса Геннадьевна.
43. Строгий Сергей Данилович.
44. Садовская Светлана Ивановна.
45. Стуканов Александр Федорович.
46. Субботина Ежена Григорьевна.
47. Хименкова Тамара Михайловна.
48. Чикалова Инна Александровна.
49. Шалаев Александр Григорьевич.
50. Шаргаев Владимир Викторович.

#### **1977 год**

1. Безлепкина Елена Ивановна.
2. Белоусов Иван Григорьевич.
3. Буруто Тамара Викторовна.
4. Бовсун Лидия Адамовна.
5. Бизяева Светлана Александровна.
6. Богомолова Светлана Борисовна.
7. Войцеховская Наталья Евгеньевна.
8. Волкидович Наталья Дмитриевна.
9. Гончаров Николай Иванович.
10. Гомолко Виктор Владимирович.
11. Дубасова Валентина Николаевна.
12. Жижкина Тамара Викторовна.
13. Зайцев Михаил Васильевич.
14. Иванова Анна Дмитриевна.
15. Курдюков Владимир Алексеевич.
16. Кулаковский Юрий Александрович.
17. Короткевич Ирина Анатольевна.
18. Кравченко Виктор Александрович.
19. Кулаков Виталий Александрович.
20. Козырева Наталья Ивановна.
21. Красненкова Людмила Порфириевна.
22. Кашо Галина Васильевна.
23. Кульщик Валентина Сергеевна.
24. Конончик Валентина Евгеньевна.
25. Котова Галина Николаевна.
26. Кацапова Людмила Анатольевна.
27. Леоненко Александр Петрович.
28. Левская Людмила Анатольевна.
29. Маленок Валерий Викторович.
30. Максимова Ирина Павловна.
31. Малюго Сергей Владимирович.
32. Макаревич Лариса Петровна.
33. Новожилов Александр Константинович.
34. Носович Сергей Михайлович.

35. Опиок Тамара Владимировна.
36. Пурышева Наталья Михайловна.
37. Писная Нина Борисовна.
38. Плотникова Ольга Михайловна.
39. Рябчикова Наталья Антоновна.
40. Сошнянина Алла Егоровна.
41. Столярова Надежда Васильевна.
42. Шнейдерман Владимир Яковлевич.
43. Шепелевич Владимир Николаевич.
44. Шакутина Тамара Брониславовна.
45. Щербакова Людмила Анатольевна.
46. Яловик Людмила Викторовна.
47. Ярашенок Людмила Николаевна.

#### **1978 год**

1. Абцешко Валентина Иосифовна.
2. Андреева Инесса Владимировна.
3. Антохин Александр Васильевич.
4. Белисова Татьяна Александровна.
5. Бернацкая Анастасия Владимировна.
6. Волков Михаил Петрович.
7. Волкова Елена Михайловна.
8. Гордеева Татьяна Михайловна.
9. Горохова Людмила Владимировна.
10. Годун Александр Николаевич.
11. Гудкова Татьяна Васильевна.
12. Даденкова Валентина Сергеевна.
13. Дмитраченко Надежда Гавриловна.
14. Ельяшевич Николай Дмитриевич.
15. Зирский Михаил Францевич.
16. Карбовская Тамара Борисовна.
17. Ковко Ольга Михайловна.
18. Комиссарова Лариса Владимировна.
19. Корсак Нина Петровна.
20. Кострицкий Эдуард Ярославович.
21. Краминкина Светлана Яковлевна.
22. Краско Галина Александровна.
23. Киселева Алина Никитична.
24. Кулагина Елена Михайловна.
25. Литвинко Татьяна Викторовна.
26. Лицшиц Лариса Федоровна.
27. Мазок Алексей Иванович.
28. Мельникова Елена Степановна.
29. Науменко Владимир Сергеевич.
30. Опалюк Татьяна Васильевна.
31. Орлова Лариса Васильевна.
32. Позднякова Татьяна Владимировна.
33. Прищепчик Светлана Игоревна.
34. Похомова Наталья Михайловна.

35. Рогач Владимир Николаевич.
36. Садовская Лариса Станиславовна.
37. Селивонок Светлана Александровна.
38. Семенова Надежда Станиславовна.
39. Сиваков Валерий Владимирович.
40. Сивакова Алла Михайловна.
41. Сидоренко Борис Игоревич.
42. Скользков Владимир Николаевич.
43. Терешонок Екатерина Фроловна.
44. Титова Ирина Игоревна.
45. Ферапонтова Наталья Ивановна.
46. Фокин Сергей Викторович.
47. Шендерова Ольга Яковлевна.
48. Щербаков Виктор Викентьевич.
49. Царик Галина Федоровна.
50. Якутов Александр Дмитриевич.
51. Осипович Владимир Дмитриевич.
52. Метко Петр Иванович.

#### **1979 год**

1. Бадеев Владимир Михайлович.
2. Балащенко Галина Ивановна.
3. Богослов Геннадий Иванович.
4. Богослова Валентина Иосифовна.
5. Бородулин Александр Аркадьевич.
6. Бородулина Ольга Аркадьевна.
7. Британов Евгений Евгеньевич.
8. Говорушко Галина Ильинична.
9. Запаскина Лариса Петровна.
10. Знаксевич Валентина Казимировна.
11. Иванов Вячеслав Николаевич.
12. Каптию Алла Ивановна.
13. Карнасенок Оксана Николаевна.
14. Карпекина Людмила Дмитриевна.
15. Карпечкин Сергей Степанович.
16. Кожемякина Наталья Сергеевна.
17. Корыtko Элеонора Германовна.
18. Кузнецова Ирина Анатольевна.
19. Кулакова Наталья Георгиевна.
20. Куп Владимир Владимирович
21. Леднёв Олег Гурьевич.
22. Леднёва Галина Васильевна.
23. Литвинко Аркадий Петрович.
24. Лысова Инна Гавrilovna.
25. Мигай Виктор Васильевич.
26. Молочко Лидия Фёдоровна.
27. Морозов Олег Викторович.
28. Науменко Лилия Фёдоровна.
29. Поздняков Анатолий Павлович.

30. Полетаева Лариса Васильевна.
31. Прокопчик Тамара Михайловна.
32. Ревяко Янина Ивановна.
33. Руденя Наталия Николаевна.
34. Саченко Лариса Ивановна.
35. Свиркович Ирина Викентьевна.
36. Свиркович Леонид Викентьевич.
37. Цыганок Петр Степанович.
38. Шаровский Николай Павлович.
39. Шидловская Елена Ивановна.
40. Шинкаренко Сергей Леонидович.
41. Шпакевич Фёдор Михайлович.
42. Шумская Ирина Олеговна.

#### **1980 год**

1. Андросенко Татьяна Ивановна.
2. Богович Галина Ивановна.
3. Бадеева Ирина Федоровна.
4. Белая Людмила Михайловна.
5. Баранова Любовь Ивановна.
6. Браусова Нина Григорьевна.
7. Белоусов Сергей Григорьевич.
8. Бельмач Нина Анатольевна.
9. Винник Лариса Павловна.
10. Ваштаенок Инна Васильевна.
11. Ванькович Александр Валентинович.
12. Волчкова Татьяна Сергеевна.
13. Губин Валерий Владимирович.
14. Дернова Нина Николаевна.
15. Дервоедов Владимир Николаевич.
16. Кочерга Игорь Владимирович.
17. Кочергя Елена Сергеевна.
18. Князевич Иван Иванович.
19. Князевич Антонина Григорьевна
20. Карабас Галина Степановна.
21. Клещенко Татьяна Михайловна.
22. Кротова Тамара Петровна.
23. Кропанева Елена Петровна.
24. Картавенко Ирина Александровна.
25. Карплюк Наталья Анатольевна.
26. Ковалев Василий Васильевич.
27. Каменев Борис Дмитриевич.
28. Клиндухов Валерий Алексеевич.
29. Лукошко Сергей Владимирович.
30. Мацкевич Наталья Владимировна.
31. Масюра Алла Ивановна.
32. Мисюревич Эмилия Леонидовна.
33. Моисеенко Наталья Ивановна.
34. Маленок Виктор Андреевич.

35. Позднякова Алла Николаевна.
36. Пономаренко Виктор Викторович.
37. Прохорова Валентина Петровна.
38. Парховченко Дина Николаевна.
39. Пыткин Петр Васильевич.
40. Рудник Владимир Васильевич.
41. Романчук Галина Сергеевна.
42. Стуканов Владимир Федорович.
43. Харитонова Татьяна Евгеньевна.
44. Шелофастов Александр Иванович.
45. Юркевич Анна Захаровна.
46. Язепов Александр Степанович.
47. Янова Анна Николаевна.

### **1981 год**

1. Анисимов Юрий Иванович.
2. Альциванович Владимир Григорьевич.
3. Агеев Александр Григорьевич.
4. Богданов Валерий Стефанович.
5. Белявская Людмила Анатольевна.
6. Богомаз Галина Александровна.
7. Богомаз Сергей Леонидович.
8. Буренкова Галина Николаевна.
9. Бычкова Светлана Ульяновна.
10. Баханович Олег Adamovich.
11. Виноградова Елена Ивановна.
12. Виноградов Сергей Васильевич.
13. Гончарик Ирина Владимировна.
14. Гурло Александр Иванович.
15. Дмитраченко Светлана Викторовна.
16. Ермолова Татьяна Леонидовна.
17. Жагоров Сергей Вильевич.
18. Ивановская Светлана Павловна.
19. Колесникова Галина Николаевна.
20. Колесников Леонид Борисович.
21. Кашо Сергей Михайлович.
22. Козлов Николай Владимирович.
23. Косько Татьяна Николаевна.
24. Кравченкова Ирина Глебовна.
25. Кравченко Владимир Леонидович.
26. Каширина Елена Владимировна.
27. Каширин Александр Евгеньевич.
28. Казакова Татьяна Николаевна.
29. Коршунова Екатерина Константиновна.
30. Линевич Олег Эдуардович.
31. Морозов Александр Леонидович.
32. Мокейчик Павел Николаевич.

33. Морозов Александр Петрович.
34. Моисеев Константин Анатольевич.
35. Медведский Виктор Евгеньевич.
36. Олейников Сергей Михайлович.
37. Расторгуев Александр Владимирович.

38. Соколов Александр Леонидович.
39. Симаньков Владимир Ильич.
40. Станкевич Елена Борисовна.
41. Станкевич Владислав Евгеньевич.
42. Прокопович Тамара Юзевна.
43. Прокудин Дмитрий Викторович.
44. Царенок Ева Александровна.
45. Фрайман Марат Михайлович.
46. Шароварова Елена Георгиевна.
47. Шавня Любовь Александровна

### **1983 год**

1. Адаменко Тамара Михайловна.
2. Альшевская Лидия Александровна.
3. Гайдучик Татьяна Тимофеевна.
4. Гетманчук Екатерина Константиновна.
5. Гиль Иван Иосифович.
6. Григорович Константин Михайлович.
7. Дробышевский Виктор Михайлович.
8. Ерпак Александр Фридрихович.
9. Зайцева Лилия Геннадьевна.
10. Зотова Ирина Александровна.
11. Зубрицкая Ирина Иосифовна.
12. Калиновская Нина Александровна.
13. Козлов Николай Тихонович.
14. Колосовский Павел Александрович.
15. Курмель Павел Александрович.
16. Ларченко Наталья Алексеевна.
17. Лесниковская Лариса Анатольевна.
18. Лесничая Татьяна Михайловна.
19. Липский Александр Николаевич.
20. Логаш Александр Фёдорович.
21. Михневич Владимир Леонидович.
22. Науменко Светлана Викторовна.
23. Начатой Александр Владимирович.
24. Низовцова Жанетта Фёдоровна.
25. Николаенко Вероника Васильевна.
26. Павлова Наталья Григорьевна.
27. Панасевич Янина Михайловна.
28. Подольская Светлана Григорьевна.
29. Рабизо Нина Леонидовна.
30. Сакович Владимир Юрьевич.

31. Самуилов Анатолий Николаевич.
32. Скоморох Владимир Фёдорович.
33. Соболева Любовь Павловна.
34. Старовойтова Ирина Александровна.
35. Титов Василий Степанович.
36. Царёв Юрий Викторович.
37. Ценобаева Анна Васильевна.
38. Чижов Владимир Викторович.
39. Чижкова Наталья Юсуфовна.
40. Чудаков Сергей Александрович.
41. Шиленков Владимир Викторович.
42. Шлапунова Лариса Семеновна.

#### **1984 год**

1. Анисимов Сергей Григорьевич.
2. Анисимова Татьяна Петровна.
3. Буркова Лилия Яковлевна.
4. Буркова Надежда Семеновна.
5. Банкович Лариса Витальевна.
6. Гончаров Владимир Николаевич.
7. Гончаров Сергей Сергеевич.
8. Гончарова Нина Александровна.
9. Деканская Галина Леонидовна.
10. Демьянцева Валентина Семёновна.
11. Долинина Галина Васильевна.
12. Зайцев Александр Владимирович.
13. Зайцева Татьяна Александровна.
14. Золотухо Вера Васильевна.
15. Клопов Владимир Яковлевич.
16. Кожевникова Галина Ивановна.
17. Кожечник Тамара Владимировна.
18. Кошелева Татьяна Сергеевна.
19. Куранов Виктор Владимирович.
20. Маляревич Ольга Ивановна.
21. Мельченко Николай Владимирович.
22. Минин Юрий Эдуардович.
23. Михайлов Михаил Николаевич.
24. Моргунов Леонид Фёдорович.
25. Мордачёва Галина Ольгердовна.
26. Орлова Ирина Вадимовна.
27. Погатурко Геннадий Иванович.
28. Погатурко Людмила Николаевна.
29. Прохоренко Людмила Николаевна.
30. Рыжкова Светлана Александровна.
31. Сачков Олег Анатольевич.
32. Свиридова Зинаида Александровна.
33. Седин Анатолий Алексеевич.
34. Стародубова Евгений Николаевна.
35. Стельмах Алина Владимировна.

36. Табулин Сергей Евгеньевич.
37. Титова Наталья Владимировна.
38. Трубенков Владимир Алексеевич.
39. Трубенкова Екатерина Даниловна.
40. Фоменок Василий Adamovich.
41. Чудакова Тамара Ивановна.
42. Шпартов Леонид Михайлович.
43. Ясев Владимир Викторович.

#### **1985 год**

1. Атрохова Алла Евгеньевна.
2. Бежелева Анна Анатольевна.
3. Богатенко Светлана Эрнестовна.
4. Богданова Валентина Владимировна.
5. Воронович Ирина Матвеевна.
6. Гончаров Геннадий Иванович.
7. Гриневич Алексей Григорьевич.
8. Гринкевич Иван Степанович.
9. Гузова Валентина Николаевна.
10. Данилкина Галина Петровна.
11. Езепенко Игорь Николаевич.
12. Ефремова Наталья Николаевна.
13. Иваненко Иван Сергеевич.
14. Каухновский Виктор Леонидович.
15. Клепча Алла Валентиновна.
16. Койпаш Станислав Болеславович.
17. Кравчук Галина Васильевна.
18. Курзоза Галина Андреевна.
19. Кустова Татьяна Николаевна.
20. Лазовский Владимир Михайлович.
21. Маланков Владимир Евгеньевич.
22. Мартинович марина Петровна.
23. Моргунова Светлана Олеговна.
24. Морозов Игорь Олегович.
25. Немытько Тамара Владимировна.
26. Ольшевский Василий Васильевич.
27. Пискунова Ирина Геннадьевна.
28. Пусков Олег Владимирович.
29. Рудик Людмила Дмитриевич.
30. Савельев Сергей Иванович.
31. Самусев Александр Николаевич.
32. Сидоренко Наталья Евгеньевна.
33. Симченко Сергей Борисович.
34. Смильский Сергей Андреевич.
35. Старостина Ирина Николаевна.
36. Талаоко Сергей Александрович.
37. Трабо Александр Геннадьевич.
38. Шарамьяева Людмила Ильинична.
39. Шилко Владимир Кириллович.

### **1986 год**

1. Авсеенко Галина Павловна.
2. Анненков Виктор Николаевич.
3. Атрашкевич Аэлита Валерьевна.
4. Беспанский Сергей Иванович.
5. Босайчук Валерий Геннадьевич.
6. Будкевич Василий Антонович.
7. Вечерский Валерий Александрович.
8. Владимиров Григорий Владимирович.
9. Гайдуль Юрий Чеславович.
10. Грищенко Ольга Казимировна.
11. Даниленко Елена Петровна.
12. Джиг Елена Лаврентьевна.
13. Дубасов Виктор Николаевич.
14. Жильский Александр Алексеевич.
15. Карпуленко Сергей Константинович.
16. Клименкова Валентина Викторовна.
17. Князев Павел Борисович.
18. Кодур Александр Евгеньевич.
19. Коноплёва Татьяна Николаевна.
20. Косаревская Елена Анатольевна.
21. Лаппо Петр Михайлович.
22. Лепешинская Тамара Сергеевна.
23. Майсюк Нина Николаевна.
24. Масленко Татьяна Михайловна.
25. Масленкова Светлана Валентиновна.
26. Петров Сергей Николаевич.
27. Пирожков Игорь Альбертович.
28. Потерухо Галина Васильевна.
29. Прокопенко Надежда Григорьевна.
30. Сазонович Сергей Витальевич.
31. Сладобчикова Татьяна Фёдоровна.
32. Сонько Сергей Петрович.
33. Стрельцова Татьяна Михайловна.
34. Сугако Леонид Александрович.
35. Титович Геннадий Васильевич.
36. Ханина Елена Семеновна.
37. Черняков Владимир Евгеньевич.
38. Шардыко Игорь Владимирович.
39. Шардыко Наталья Михайловна.
40. Шнейдерман Игорь Яковлевич.
41. Шульга Павел Иванович.
42. Якубенко Наталья Михайловна.

### **1987 год**

1. Авсеенко Марина Леонидовна.
2. Андриевский Вячеслав Петрович.
3. Анкудович Лилия Францевна.

4. Банько Антонина Анатольевна.
5. Барановская Наталья Владимировна.
6. Белоголова Ольга Васильевна.
7. Боровик Алексей Владимирович.
8. Вашкевич Татьяна Павловна.
9. Ващило Наталья Николаевна.
10. Войтенкова Светлана Александровна.

11. Ганин Михаил Юрьевич.
12. Ганина Светлана Васильевна.
13. Зурова Галина Александровна.
14. Крыжевич Сергей Васильевич.
15. Купрацевич Ирина Николаевна.
16. Куропяткина Ирина Викторовна.
17. Львов Сергей Александрович.
18. Мелешкевич Владимир Иванович.
19. Мишина Рита Ивановна.
20. Нестеренко Татьяна Сергеевна.
21. Полякова Ольга Владимировна.
22. Рычихина Ирина Сергеевна.
23. Свирский Дмитрий Геннадиевич.
24. Семенова Наталья Леонидовна.
25. Таран Ольга Аркадьевна.
26. Ходасевич Людмила Адольфовна.
27. Ходасевич Наталья Вячеславовна.
28. Чикун Елена Константиновна.
29. Чумис Наталья Станиславовна.
30. Шуменкова Светлана Александровна.

### **1988 год**

1. Алтынова Людмила Васильевна.
2. Бобкова Валентина Михайловна.
3. Борисенко Владимир Васильевич.
4. Бузановский Виктор Антонович.
5. Вада Елена Леонидовна.
6. Воробьев Александр Александрович.
7. Городков Михаил Николаевич.
8. Дурашевич Ольга Анатольевна.
9. Иванов Константин Иванович.
10. Карлин Сергей Дмитриевич.
11. Карлина Светлана Николаевна.
12. Климут Жанна Ярославовна.
13. Ковалева Лариса Аркадьевна.
14. Козлов Николай Иванович.
15. Конопелько Елена Михайловна.
16. Короткина Жанна Александровна.
17. Кузьменков Владимир Михайлович.

18. Кузьменкова Татьяна Михайловна.
19. Малеева Ирина Николаевна.
20. Матвеев Николай Егорович.
21. Пузанкевич Ольга Михайловна.
22. Сиркуков Николай Семенович.
23. Старченко Надежда Леонидовна.
24. Таркан Ирина Ивановна.
25. Турбинский Анатолий Леонидович.
26. Шалютко Владимир Анатольевич.
27. Шимукенус Михаил Владимирович.
28. Щаянкова Лариса Михайловна.
29. Эсминович Анжела Михайловна.

#### **1989 год**

1. Бабич Светлана Николаевна.
2. Буховец Александр Николаевич.
3. Вронский Игорь Брониславович.
4. Гавриленко Ирина Николаевна.
5. Гапеев Игорь Петрович.
6. Голубев Юрий Васильевич.
7. Голубева Наталья Филипповна.
8. Ермилин Владимир Иванович.
9. Женжарухина Елена Петровна.
10. Игнатенко Игорь Александрович.
11. Иванцова Елена Александровна.
12. Кравцова Наталья Николаевна.
13. Лисовая Елена Александровна.
14. Луферов Владимир Николаевич.
15. Неверовская Тамара Викторовна.
16. Петкун Вячеслав Геронимович.
17. Петкун Ирина Яковлевна.
18. Пикула Вера Петровна.
19. Попкова Светлана Семеновна.
20. Родионов Виктор Васильевич.
21. Сафонова Татьяна Вадимовна.
22. Святцева Елена Александровна.
23. Симонова Наталья Леонидовна.
24. Сувеев Сергей Петрович.
25. Сулимова Мария Адольфовна.
26. Федотова Ольга Владимировна.
27. Франтикова Светлана Алексеевна.
28. Харкевич Наталья Владимировна.
29. Хиревич Ольга Михайловна.
30. Шапиро Владимир Яковлевич.
31. Шапиро Крина Михайловна.
32. Шаппо Ольга Николаевна.
33. Шелегова Инесса Викторовна.
34. Шульга Светлана Николаевна.
35. Шустова Татьяна Дмитриевна.

#### **1990 год**

1. Агеева Эльмира Загидовна.
2. Борисов Владимир Иванович.
3. Верховцева Наталья Дмитриевна.
4. Гавриленко Андрей Русланович.
5. Гапеева Ирина Владимировна.
6. Гарнизов Олег Михайлович.
7. Голубчик Александр Исаакович.
8. Горчак Светлана Константиновна.
9. Демидовна Ирина Андреевна.
10. Дзюбенко Юрий Николаевич.
11. Дядичкина Ирина Аркадьевна.
12. Езерский Вячеслав Васильевич.
13. Зверев Юрий Александрович.
14. Карпицкий Юрий Николаевич.
15. Козиков Евгений Юрьевич.
16. Козикова Ирина Анатольевна.
17. Кот Владимир Леонидович.
18. Кривошеева Галина Ивановна.
19. Кучинская Елена Владимировна.
20. Лепешева Тамара Леонидовна.
21. Мартынова Тамара Владимировна.
22. Муромцева Оксана Владимировна.
23. Нисковская Наталья Николаевна.
24. Новикова Ирина Леонидовна.
25. Носков Анатолий Михайлович.
26. Пащекевич Александр Анатольевич.
27. Пикула Виктор Петрович.
28. Полонский Анатолий Федорович.
29. Потерба Любовь Владимировна.
30. Ракупина Любовь Григорьевна.
31. Северинцев Николай Владимирович.
32. Секущенко Сергей Петрович.
33. Семенова Зинаида Николаевна.
34. Слижнева Елена Ивановна.
35. Снопкова Елена Ивановна.
36. Сувеева Светлана Евгеньевна.
37. Сулимов Александр Михайлович.
38. Счиленок Лилия Ивановна.
39. Федорович Лариса Петровна.
40. Хадускина Ольга Анатольевна.
41. Чепурная Татьяна Алексеевна.
42. Яковleva Елена Александровна.

#### **1991 год**

1. Артёмова Любовь Александровна.
2. Белохвостов Александр Александрovich.
3. Бискуп Елена Ивановна.

4. Бонич Ольга Владимировна.  
5. Бонич Сергей Борисович.  
6. Бужан Ирина Леонидовна.  
7. Вальковская Жанна Константиновна.  
8. Василюк Иван Иванович.  
9. Выдрова Елена Петровна.  
10. Граблевский Анатолий Владимирович.  
11. Желудко Елена Евгеньевна.  
12. Кананович Наталья Валерьевна.  
13. Клепчуков Валерий Михайлович.  
14. Козик Светлана Михайловна.  
15. Козлов Леонид Викторович.  
16. Козлова Валентина Анатольевна.  
17. Косолапов Вадим Юрьевич.  
18. Косолапова Ольга Николаевна.  
19. Лаппо Татьяна Дмитриевна.  
20. Ленчевский Юрий Станиславович.  
21. Моисеенко Наталья Владимировна.  
22. Москаленко Наталья Владимировна.  
23. Муха Виталий Васильевич.  
24. Наливайко Владимир Петрович.  
25. Парчевская Инна Анисимовна.  
26. Прокопович Елена Константиновна.  
27. Ровенковская Оксана Михайловна.  
28. Ровенковский Геннадий Валентинович.  
29. Сердюков Александр Викторович.  
30. Сидоренко Татьяна Васильевна.  
31. Снопков Юрий Петрович.  
32. Старostenко Виктор Владимирович.  
33. Федорцова Жанна Михайловна.  
34. Филиппович Светлана Владимировна.  
35. Храпко Юрий Михайлович.  
36. Хрупачева Светлана Александровна.  
37. Цыганков Виктор Владимирович.  
38. Шалай Игорь Александрович.  
39. Шендерович Ида Михайловна.  
40. Шибеко Александр Константинович.  
41. Юдин Виктор Викторович.  
42. Ющенко Светлана Владимировна.
- 1992 год**
1. Автухова Светлана Николаевна.  
2. Але́ньков Сергей Евгеньевич.  
3. Але́нькова Юлия Васильевна.  
4. Алиферович Жанна Николаевна.  
5. Бараненко Ирина Анатольевна.
6. Бараненко Сергей Иванович.  
7. Борткевич Инесса Ивановна.  
8. Буренкова Татьяна Геннадьевна.  
9. Галинский Сергей Алексеевич.  
10. Глащенко Ирина Николаевна.  
11. Горбачёва Екатерина Павловна.  
12. Гузова Татьяна Леонидовна.  
13. Даниленко Олег Владимирович.  
14. Даниленко Ольга Владимировна.  
15. Диамидова Марина Юрьевна.  
16. Дорошков Игорь Михайлович.  
17. Езерская Светлана Алексеевна.  
18. Копытина Ольга Вячеславовна.  
19. Кострома Алла Алексеевна.  
20. Кравцова Светлана Алексеевна.  
21. Крючкова Наталья Васильевна.  
22. Ларионов Вячеслав Анатольевич.  
23. Лукашов Игорь Иванович.  
24. Лычковская Ольга Анатольевна.  
25. Малинина Татьяна Владимировна.  
26. Марзалик Игорь Александрович.  
27. Марченко Нелли Иосифовна.  
28. Матюшевская Мария Иосифовна.  
29. Морозов Владимир Борисович.  
30. Николина Анжела Владимировна.  
31. Перепечин Александр Николаевич.  
32. Подлужный Сергей Николаевич.  
33. Рубанова Светлана Михайловна.  
34. Салопонов Алексей Владимирович.  
35. Сильченко Владимир Анатольевич.  
36. Собко Инесса Владимировна.  
37. Соловьёв Сергей Васильевич.  
38. Соловьёва Лариса Григорьевна.  
39. Солодкая Светлана Фёдоровна.  
40. Стебелькова Татьяна Александровна.  
41. Сулимова Елена Владимировна.  
42. Циркунова Татьяна Валерьевна.  
43. Чернявский Владимир Михайлович.  
44. Шабунин Дмитрий Леонидович.  
45. Шнитко Ольга Николаевна.  
46. Шуневич Андрей Брониславович.  
47. Шупранов Владимир Иванович.  
48. Ягодкина Светлана Михайловна.  
49. Ярош Валентина Ивановна.
- 1993 год**
1. Авчинников Александр Леонидович.  
2. Атрошенко Валерий Николаевич.  
3. Базанов Сергей Валерьевич.

4. Балашенко Сергей Дмитриевич.  
5. Бальцевич Алла Сергеевна.  
6. Баринов Константин Николаевич.  
7. Баськова Елена Николаевна.  
8. Беляцкий Олег Леонидович.  
9. Богатенок Александр Афанасьевич.  
10. Божанова Екатерина Васильевна.  
11. Бокшиц Ирина Adamовна.  
12. Бруев Сергей Борисович.  
13. Варенникова Ирина Викторовна.  
14. Вдовин Дмитрий Анатольевич.  
15. Вдовина Елена Владимировна.  
16. Веремеенко Геннадий Иванович.  
17. Вишневская Анжелика Леонидовна.  
18. Власова Ева Викторовна.  
19. Воробьев Дмитрий Аркадьевич.  
20. Гоголушко Виталий Николаевич.  
21. Голубева Оксана Владимировна.  
22. Гуща Виталий Викторович.  
23. Дудко Виталий Николаевич.  
24. Дудко Галина Васильевна.  
25. Езепенко Наталья Николаевна.  
26. Ерш Оксана Петровна.  
27. Ефремова Ольга Витальевна.  
28. Желязко Владимир Владимирович.  
29. Жолудев Олег Игоревич.  
30. Ивановна Татьяна Юрьевна.  
31. Исаенка Марина Александровна.  
32. Казакова Елена Владимировна.  
33. Капанева Валентина Михайловна.  
34. Квачук Евгений Григорьевич.  
35. Киречкова Елена Николаевна.  
36. Кирик Ольга Михайловна.  
37. Ковалев Павел Аркадьевич.  
38. Койро Оксана Валерьевна.  
39. Комарова Ирина Ивановна.  
40. Коржевич Мария Леонидовна.  
41. Космачева Ирина Михайловна.  
42. Кудасов Валерий Иванович.  
43. Купреева Ирина Петровна.  
44. Кухарев Владимир Евгеньевич.  
45. Ланько Татьяна Константиновна.  
46. Летко Елена Константиновна.  
47. Лоцманов Сергей Иванович.  
48. Луговская Татьяна Викторовна.  
49. Лукьянов Святослав Петрович.  
50. Лукьянов Сергей Сергеевич.  
51. Ляхнович Светлана Александровна.
52. Мадорская Инна Веньяминовна.  
53. Максимов Сергей Геннадьевич.  
54. Марзалик Елена Викторовна.  
55. Маханькова Светлана Михайловна.  
56. Машина Елена Юрьевна.  
57. Мисиюк Наталья Петровна.  
58. Михальченко Людмила Ивановна.  
59. Муравей Татьяна Ивановна.  
60. Мусиенко Оксана Викторовна.  
61. Новосяд Владимир Владимирович.  
62. Овсейчик Инна Владимировна.  
63. Олихвер Марина Владимировна.  
64. Павлюкович Елена Михайловна.  
65. Пашков Игорь Михайлович.  
66. Пашкова Светлана Юрьевна.  
67. Пиванов Владимир Алексеевич.  
68. Пикуза Елена Парфирьевна.  
69. Погодин Сергей Владимирович.  
70. Потапенко Вадим Александрович.  
71. Прокопович Борис Брониславович.  
72. Прус Михаил Юльевич.  
73. Репетуев Владимир Валерьевич.  
74. Рубец Инна Григорьевна.  
75. Рыбакова Елена Владимировна.  
76. Рябченко Елена Игоревна.  
77. Самарцева Татьяна Николаевна.  
78. Сивохо Александр Николаевич.  
79. Соловьева Светлана Викторовна.  
80. Станкевич Наталья Леонидовна.  
81. Стельмахов Юрий Иванович.  
82. Терещенко Владимир Петрович.  
83. Усова Елена Васильевна.  
84. Фурс Ольга Петровна.  
85. Цветкова Тамара Анатольевна.  
86. Чернов Александр Александрович.  
87. Чернов Андрей Анатольевич.  
88. Черногалов Юрий Федорович.  
89. Черногалова Жанна Николаевна.  
90. Чиж Сергей Николаевич.  
91. Шапоров Вадим Викторович.  
92. Шаройко Александр Яковлевич.  
93. Шемякин Владимир Владимирович.  
94. Шемякина Виолетта Алексеевна.  
95. Шпартова Ирина Владимировна.  
96. Шпунтов Николай Дмитриевич.  
97. Янчук Валентина Михайловна.  
98. Яткевич Наталья Юрьевна.

### **1994 год**

1. Авласевич Денис Михайлович.
2. Авесящкина Жанна Александровна.
3. Апаньев Александр Николаевич.
4. Апанько Геннадий Витальевич.
5. Белохонова Рита Леонидовна.
6. Бичан Марина Ивановна.
7. Бондарев Сергей Васильевич.
8. Бугор Оксана Леонидовна.
9. Букато Александр Иванович.
10. Бынькова Ольга Викторовна.
11. Вельмунская Виктор Альгисович.
12. Володькова Ольга Михайловна.
13. Гаврилова Светлана Николаевна.
14. Гапоненко Татьяна Николаевна.
15. Гоман Алексей Владимирович.
16. Гоман Татьяна Владимировна.
17. Давыдчик Александр Иосифович.
18. Дацковская Наталья Святославовна.
19. Демиденко Наталья Васильевна.
20. Долов Виталий Анатольевич.
21. Езерская Анжела Александровна.
22. Езерский Дмитрий Павлович.
23. Жоров Юрий Васильевич.
24. Зубаренко Юрий Владимирович.
25. Зяткина Галина Геннадьевна.
26. Иванченко Наталья Николаевна.
27. Карабицкая Наталья Викторовна.
28. Каранкевич Михаил Анатольевич.
29. Карпачев Алексей Николаевич.
30. Кисляк Антонина Сергеевна.
31. Кожемяко Елена Николаевна.
32. Козлова Ольга Владимировна.
33. Коштаненко Анжела Васильевна.
34. Кузьмичева Надежда Владимировна.
35. Кухаренко Николай Иванович.
36. Лебедев Геннадий Михайлович.
37. Литвинов Николай Петрович.
38. Мажинский Юрий Михайлович.
39. Максименко Наталья Геннадьевна.
40. Мачульская Татьяна Викторовна.
41. Михайлова Алла Петровна.
42. Морозов Руслан Николаевич.
43. Мякиньская Анна Владимировна.
44. Неусихина Наталья Михайловна.
45. Нефедова Татьяна Вячеславовна.
46. Николаев Александр Леонидович.
47. Орловская Наталья Игоревна.

48. Очнев Валерий Евгеньевич.
49. Петух Игорь Николаевич.
50. Подгурский Петр Николаевич.
51. Поддубная Наталья Васильевна.
52. Подольская Светлана Владимировна.
53. Прокуратов Олег Николаевич.
54. Ращупкина Наталья Владимировна.
55. Рипецкая Ольга Николаевна.
56. Роговская Ольга Владимировна.
57. Романова Ольга Ивановна.
58. Рубис Татьяна Николаевна.
59. Селедцова Оксана Михайловна.
60. Серафимович Светлана Ивановна.
61. Серяков Эдуард Владимирович.
62. Серякова Елена Анатольевна.
63. Скок Наталья Владимировна.
64. Старовойтов Сергей Александрович.
65. Стрижкин Олег Анатольевич.
66. Стуканов Виталий Григорьевич.
67. Суворов Евгений Александрович.
68. Трифонов Сергей Васильевич.
69. Турков Алексей Анатольевич.
70. Федосенко Вячеслав Анатольевич.
71. Филиппова Татьяна Евгеньевна.
72. Хмельницкая Жанна Викторовна.
73. Ходунова Людмила Михайловна.
74. Хурсик Дмитрий Михайлович.
75. Шалабодова Ольга Васильевна.
76. Шевкун Александра Сергеевна.
77. Шевкун Павел Викторович.
78. Шерешник Анатолий Михайлович.
79. Шкор Юлия Викторовна.
80. Шупиков Сергей Евгеньевич.
81. Щербак Оксана Алексеевна.
82. Юрченко Николай Николаевич.

### **1995 год**

1. Аноприенко Ольга Владимировна.
2. Арсентьев Владимир Павлович.
3. Артемчик Виталий Викторович.
4. Атрошенко Анна Геннадьевна.
5. Бабушкина Мария Антоновна.
6. Бардюгов Владимир Анатольевич.
7. Бедулина Татьяна Васильевна.
8. Безручко Леонид Валерьевич.
9. Бекешко Александр Александрович.
10. Бержанин Руслан Викторович.
11. Бородулькин Юрий Васильевич.
12. Власенко Василий Николаевич.

13. Власенко Инна Александровна.
14. Годунов Сергей Петрович.
15. Горбачёва Светлана Николаевна.
16. Данилевич Сергей Александрович.
17. Дворников Сергей Михайлович.
18. Дмитрук Елена Георгиевна.
19. Довгалёв Александр Васильевич.
20. Должевский Александр Петрович.
21. Дорошенко Кирилл Олегович.
22. Дуктов Михаил Петрович.
23. Дьяченко Олег Викторович.
24. Есиповская Елена Анатольевна.
25. Ефремов Дмитрий Петрович.
26. Жуков Сергей Михайлович.
27. Жукова Елена Николаевна.
28. Захаренко Елена Анатольевна.
29. Карпов Александр Иванович.
30. Клочков Александр Петрович.
31. Ковалёв Андрей Николаевич.
32. Коврик Олег Владимирович.
33. Кондеров Виктор Викторович.
34. Коптюх Ольга Васильевна.
35. Королюн Ольга Петровна.
36. Кравцов Александр Фёдорович.
37. Кричко Людмила Васильевна.
38. Кузнецов Алексей Владимирович.
39. Куламихина Наталья Борисовна.
40. Левашова Юлия Александровна.
41. Левенкова Наталья Ивановна.
42. Левоцкая Инна Николаевна.
43. Лёлина Татьяна Николаевна.
44. Литасова Ирина Николаевна.
45. Ляхова Лариса Валентиновна.
46. Марченко Николай Николаевич.
47. Медведев Тарас Леонидович.
48. Миленчук Валерий Георгиевич.
49. Михайлова Наталья Ивановна.
50. Михеенко Ангелина Михайловна.
51. Могилевцев Алексей Васильевич.
52. Низовцов Владимир Алексеевич.
53. Новиков Руслан Леонидович.
54. Огнянчиков Сергей Владимирович.
55. Пинчуков Василий Викторович.
56. Плаксенко Алексей Сергеевич.
57. Поддубняк Игорь Васильевич.
58. Помазкова Елена Георгиевна.
59. Поседко Владимир Петрович.
60. Пятницкая Ирина Николаевна.
61. Романова Татьяна Леонидовна.
62. Саренкова Оксана Валерьевна.
63. Сароченко Жанна Ивановна.
64. Сербантович Марина Григорьевна.
65. Сидин Сергей Владимирович.
66. Сидоренко Валерий Альбертович.
67. Силивёрстов Сергей Михайлович
68. Столярова Светлана Николаевна.
69. Страх Елена Николаевна.
70. Табачников Олег Михайлович.
71. Тихонова Ирина Германовна.
72. Ткачёв Олег Иванович.
73. Хортова Ирина Анатольевна.
74. Цитович Ирина Николаевна.
75. Черник Алексей Васильевич.
76. Чернов Сергей Владимирович.
77. Шарай Игорь Валентинович.
78. Шарахаев Александр Владимирович.
79. Шевернёв Виталий Владимирович.
80. Шлык Валентина Владимировна.
81. Ющенко Игорь Станиславович.
82. Яковицкий Олег Чеславович.

#### **1996 год**

1. Абаканович Любовь Леонидовна.
2. Авсиевич Ольга Николаевна.
3. Адамович Виталий Петрович.
4. Алексо Евгений Анатольевич.
5. Балащенко Андрей Дмитриевич.
6. Балтиюк Татьяна Михайловна.
7. Балук Владимир Николаевич.
8. Баранов Олег Александрович.
9. Беляева Виктория Витальевна.
10. Бобкова Елена Владимировна.
11. Бонадысов Иван Иванович.
12. Бондаренко Василий Леонидович.
13. Бондаренко Ирина Юрьевна.
14. Брюзгин Эдуард Григорьевич.
15. Бугаевич Инесса Владимировна.
16. Буенкова Ольга Николаевна.
17. Буряко Виктор Викторович.
18. Верховцова Юлия Николаевна.
19. Власова Ирина Викторовна.
20. Войтехович Наталья Геннадьевна.
21. Войтеховский Сергей Николаевич.
22. Волкова Татьяна Геннадьевна.
23. Воронин Григорий Александрович.
24. Гарусов Александр Петрович.
25. Голубев Дмитрий Леонидович.

26. Гончарова Оксана Ивановна.  
27. Гордеев Максим Юрьевич.  
28. Гребенщиков Олег Викторович.  
29. Гринёва Наталья Александровна.  
30. Груца Анатолий Леонидович.  
31. Гуляева Елена Михайловна.  
32. Данисевич Анна Францевна.  
33. Джрафоров Эмиль Владимирович.  
34. Дювбанова Ольга Викторовна.  
35. Ефременко Анатолий Васильевич.  
36. Зонтова Татьяна Геннадьевна.  
37. Иванова Наталья Витальевна.  
38. Иевлева Елена Владимировна.  
39. Кабушкива Елена Михайловна.  
40. Кагукин Сергей Леонидович.  
41. Казанников Дмитрий Леонидович.  
42. Калиновский Константин Александрович.  
43. Карнеев Александр Михайлович.  
44. Кешин Андрей Геннадьевич.  
45. Книга Ольга Валентиновна.  
46. Кокевко Елена Александровна.  
47. Колточенко Вячеслав Николаевич.  
48. Корелова Елена Геннадьевна.  
49. Костюшко Дмитрий Михайлович.  
50. Кузьменко Владимир Анатольевич.  
51. Кузьмина Наталья Леонидовна.  
52. Курмаз Марина Анатольевна.  
53. Кучковский Павел Генрихович.  
54. Лапцевич Владимир Петрович.  
55. Левицкий Павел Борисович.  
56. Левшунов Александр Сергеевич.  
57. Легендина Ирина Александровна.  
58. Лихачёва Светлана Николаевна.  
59. Мукомолов Андрей Владимирович.  
60. Нафанов Владимир Васильевич.  
61. Пащекевич Владимир Трофимович.  
62. Перепёткин Виталий Валерьевич.  
63. Пирожкова Людмила Олеговна.  
64. Подобед Александр Александрович.  
65. Подоляк Татьяна Михайловна.  
66. Пономарёв Игорь Михайлович.  
67. Попельшко Дмитрий Михайлович.  
68. Прилуцкая Оксана Валерьевна.  
69. Рачиков Дмитрий Леонидович.  
70. Рачинская Елена Леонидовна.  
71. Розин Геннадий Жакович.  
72. Романов Виталий Михайлович.  
73. Романова Наталья Георгиевна.  
74. Русакович Оксана Владимировна.  
75. Рябцева Ирина Валерьевна.  
76. Седнев Сергей Петрович.  
77. Селезнёва Светлана Васильевна.  
78. Силков Александр Фёдорович.  
79. Сомова Инна Валерьевна.  
80. Старовойтова Майя Михайловна.  
81. Стибло Елена Викторовна.  
82. Сысои Надежда Фёдоровна.  
83. Тананайко Владимир Николаевич.  
84. Тихонов Денис Павлович.  
85. Тихонов Константин Александрович.  
86. Тукмачёва Полина Георгиевна.  
87. Тулупова Мария Витальевна.  
88. Харитоненков Александр Викторович.  
89. Чапко Александр Александрович.  
90. Шевченко Сергей Петрович.  
91. Щедракова Ирина Викторовна.  
92. Ященко Наталья Владимировна.  
93. Ященко Юрий Николаевич.
- 1997 год**
1. Анисимова Олеся Валерьевна.  
2. Апанасевич Ирина Иосифовна.  
3. Астапчиков Людмила Валерьевна.  
4. Беляков Руслан Леонидович.  
5. Берстнева Любовь Валентиновна.  
6. Братенников Иван Александрович.  
7. Васедко Татьяна Валентиновна.  
8. Войтенко Татьяна Владимировна.  
9. Гавронина Елена Александровна.  
10. Голикова Оксана Евгеньевна.  
11. Гомельков Дмитрий Александрович.  
12. Горбачёва Светлана Николаевна.  
13. Горовая Ольга Михайловна.  
14. Гречихо Дмитрий Владимирович.  
15. Гринев Кирилл Евгеньевич.  
16. Домбровская Наталья Александровна.  
17. Дондик Алексей Сергеевич.  
18. Закурдаева Ирина Викторовна.  
19. Заривняк Виктория Николаевна.  
20. Исакова Елена Константиновна.  
21. Исакова Светлана Васильевна.  
22. Каплунова Светлана Григорьевна.  
23. Капранов Сергей Сергеевич.  
24. Клименкова Ирина Васильевна.

25. Ключкова Ирина Геннадьевна.  
26. Королёнок Ирина Валерьевна.  
27. Кравцов Виталий Эдуардович.  
28. Кундерова Наталья Михайловна.  
29. Лашук Марина Степановна.  
30. Литвинчук Татьяна Владимировна.  
31. Луценко Оксана Владимировна.  
32. Лычковская Алла Петровна.  
33. Макарова Алла Николаевна.  
34. Мороз Людмила Анатольевна.  
35. Мякенькая Анжела Александровна.  
36. Мясников Дмитрий Феликович.  
37. Павлов Павел Андреевич.  
38. Пацанкова Ольга Валерьевна.  
39. Петрашова Елена Евгеньевна.  
40. Прокопенко Ольга Александровна.  
41. Протасова Лилия Николаевна.  
42. Пыткова Ольга Николаевна.  
43. Романов Александр Анатольевич.  
44. Седин Александр Борисович.  
45. Семин Андрей Леонидович.  
46. Сиваш Сергей Викторович.  
47. Сняткова Елена Николаевна.  
48. Старовойтов Елена Михайловна.  
49. Старостина Мария Анатольевна.  
50. Старцев Владимир Владимирович.  
51. Тютюнник Виталий Станиславович.  
52. Уткин Виталий Львович.  
53. Фурманова Лилия Владимировна.  
54. Харьковская Наталья Николаевна.  
55. Чайкин Сергей Николаевич.  
56. Чернякова Анна Михайловна.  
57. Шапуро Ирина Евгеньевна.  
58. Шведова Наталья Николаевна.  
59. Швец Татьяна Александровна.  
60. Шорникова Оксана Алексеевна.  
61. Шуляковская Наталья Владимировна.  
62. Шустов Дмитрий Николаевич.  
63. Щербинская Людмила Анатольевна.  
64. Ярмоленко Олеся Александровна.
- 1998 год**
1. Акулович Ян Александрович.  
2. Бобкова Марина Леонидовна.  
3. Бедай Оксана Анатольевна.  
4. Беленков Дмитрий Григорьевич.  
5. Бондаревич Екатерина Александровна.
6. Бычкова Елена Геннадьевна.  
7. Бычкова Анжела Владимировна.  
8. Бураков Виктор Николаевич.  
9. Вишеватая Наталья Александровна.  
10. Беляцкий Александр Владимирович.  
11. Басс Марина Михайловна.  
12. Волженков Валерий Викторович.  
13. Веробей Ольга Алексеевна.  
14. Грищенко Владимир Владимирович.  
15. Гурков Виталий Викторович.  
16. Горбатенко Михаил Сергеевич.  
17. Гордейчик Сергей Владимирович.  
18. Гринкевич Андрей Владимирович.  
19. Груммо Наталья Игоревна.  
20. Дивакова Наталья Геннадьевна.  
21. Довженков Дмитрий Владимирович.  
22. Данилов Дмитрий Станиславович.  
23. Денисенко Андрей Васильевич.  
24. Дьяченко Надежда Петровна.  
25. Дроздова Елена Петровна.  
26. Дедок Ксения Георгиевна.  
27. Даревский Александр Михайлович.  
28. Доморацкая Ольга Сергеевна.  
29. Елина Елена Васильевна.  
30. Жуков Андрей Иванович.  
31. Землякова Александра Викторовна.  
32. Зайцева Татьяна Николаевна.  
33. Зайцев Александр Иванович.  
34. Кирпичева Оксана Васильевна.  
35. Купреев Геннадий Викторович.  
36. Кныш Елена Михайловна.  
37. Кузнецов Андрей Владимирович.  
38. Качанова Надежда Михайловна.  
39. Коршаков Алексей Иосифович.  
40. Козлова Светлана Валериановна.  
41. Кавунова Светлана Анатольевна.  
42. Лутченков Дмитрий Васильевич.  
43. Лаппо Наталья Петровна.  
44. Лавринович Дмитрий Сергеевич.  
45. Любашенко Сергей Петрович.  
46. Лапшинков Николай Викторович.  
47. Мискевич Виталий Ярославович.  
48. Мешкова Кристина Викторовна.  
49. Марфель Наталья Александровна.  
50. Масленков Дмитрий Владимирович.  
51. Мороз Сергей Валентинович.  
52. Мельниченко Юрий Сергеевич.  
53. Носков Михаил Сергеевич.

54. Никитенко Наталья Михайловна.  
55. Понуждаев Дмитрий Николаевич.  
56. Попова Людмила Васильевна.  
57. Потапенко Олеся Владимировна.  
58. Прикацин Дмитрий Владимирович.  
59. Плахоцкая Наталья Александровна.  
60. Ромашенко Александр Викторович.  
61. Редько Елена Петровна.  
62. Стукач Людмила Леонидовна.  
63. Серафимова Инесса Анатольевна.  
64. Сивухин Вадим Александрович.  
65. Соловьев Сергей Валерьевич.  
66. Соклакова Надежда Викторовна.  
67. Телеш Александр Николаевич.  
68. Тищенко Александр Александрович.  
69. Титяк Ольга Станиславовна.  
70. Терехова Наталья Владимировна.  
71. Усманец Александр Андреевич.  
72. Усов Павел Геннадьевич.  
73. Чуприна Алеся Александровна.  
74. Чулицкий Сергей Владимирович.  
75. Чумакова Александра Александровна.

76. Чукавова Инна Михайловна.  
77. Чеснович Лариса Эдуардовна.  
78. Шашенко Оксана Ивановна.  
79. Юревич Юлия Тадеушна.  
80. Юркова Татьяна Михайловна.  
81. Ярощенко Олег Владимирович.

### 1999 год

1. Абакшонок Олег Анатольевич.  
2. Аверков Олег Васильевич.  
3. Автошков Андрей Владимирович.  
4. Алексеенко Елена Тимофеевна.  
5. Альхимович Александр Валерьевич.  
6. Андрукович Зоя Анатольевна.  
7. Астапенко Татьяна Леонидовна.  
8. Баборико Денис Иванович.  
9. Базыленок Александр Владимирович.  
10. Баранов Сергей Владимирович.  
11. Барсуков Владимир Николаевич.  
12. Батюков Алексей Николаевич.  
13. Белов Вадим Валерьевич.  
14. Бенделикова Татьяна Олеговна.  
15. Блашкова Людмила Викторовна.  
16. Бородина Юлия Константиновна.  
17. Буденкова Наталья Николаевна.  
18. Бычков Сергей Иванович.

19. Ванюк Сергей Николаевич.  
20. Гавриленко Наталья Юрьевна.  
21. Гаврилов Вадим Валерьевич.  
22. Ганин Дмитрий Юрьевич.  
23. Геращенко Алексей Валерьевич.  
24. Гладков Кирилл Станиславович.  
25. Глеков Валентин Владимирович.  
26. Григорьевский Александр Владимирович.  
27. Данилович Анна Михайловна.  
28. Дроздова Елена Леонидовна.  
29. Евтихевич Наталья Владимировна.  
30. Жижкин Дмитрий Александрович.  
31. Жиловачик Наталья Николаевна.  
32. Захаренко Марина Анатольевна.  
33. Калашникова Елена Григорьевна.  
34. Карпов Сергей Иванович.  
35. Карпова Оксана Юрьевна.  
36. Карпова Татьяна Александровна.  
37. Кирпичева Светлана Николаевна.  
38. Ковалёва Татьяна Александровна.  
39. Коршунов Леонид Дмитриевич.  
40. Костенкова Наталья Александровна.  
41. Костогладова Ольга Владимировна.  
42. Котлярская Наталья Александровна.  
43. Кравцова Ольга Викторовна.  
44. Крилищенко Елена Евгеньевна.  
45. Кулешова Оксана Петровна.  
46. Кульбацкая Ольга Николаевна.  
47. Күпреев Алексей Викторович.  
48. Курганская Галина Евгеньевна.  
49. Ладесова Ольга Федоровна.  
50. ЛаточкинаНаталья Александровна.  
51. Макаренко Елена Леонидовна.  
52. Малаховская Татьяна Васильевна.  
53. Махоркина Снежана Михайловна.  
54. Мельник Оксана Валерьевна.  
55. Мельникова Инна Степановна.  
56. Михалюто Елена Анатольевна.  
57. Михейкина Галина Александровна.  
58. Москалевич Руслан Александрович.  
59. Никитенко Оксана Леонидовна.  
60. Никитко Виктория Николаевна.  
61. Осмоловская Наталья Владимировна.
62. Падерина Ирина Владимировна.  
63. Парфенова Светлана Ивановна.  
64. Перуновская Наталья Анатольевна.  
65. Писаренко Елена Николаевна.

66. Подгайский Виталий Брониславович.  
67. Полозкова Ирина Владимировна.  
68. Полоник Ольга Александровна.  
69. Полуянович Олег Борисович.  
70. Поплавская Юлия Генриховна.  
71. Попова Виктория Владимировна.  
72. Президентов Сергей Александрович.  
73. Президентова Марина Михайловна.  
74. Прокопчик Сергей Александрович.  
75. Прокопчик Татьяна Владимировна.  
76. Пустохлыкина Александра Валерьевна.  
77. Раткевич Юлия Анатольевна.  
78. Рощуков Алексей Леонидович.  
79. Рыбаченок Александр Михайлович.  
80. Савченко Наталья Михайловна.  
81. Самсоненко Ирина Семеновна.  
82. Селифонтова Диана Вадимовна.  
83. Столяров Александр Анатольевич.  
84. Сухарьков Виталий Васильевич.  
85. Тесленко Руслан Владимирович.  
86. Титов Владимир Валерьевич.  
87. Ткаченко Ирина Олеговна.  
88. Филимонов Сергей Владимирович.  
89. Формугина Светлана Геннадьевна.  
90. Харкевич Виктор Викторович.  
91. Химордин Алексей Евгеньевич.  
92. Хитриков Александр Анатольевич.  
93. Царанков Дмитрий Владимирович.  
94. Шевцов Александр Владимирович.  
95. Шевцова Ирина Ивановна.  
96. Шибалкин Геннадий Владимирович.

## 2000 год

1. Алексеенко Светлана Тимофеевна.  
2. Алешин Сергей Владимирович.  
3. Анищенко Антонина Владимировна.  
4. Артеменко Дмитрий Николаевич.  
5. Артеменко Лилия Леонидовна.  
6. Ахраменко Вера Михайловна.  
7. Бараночникова Юлия Владимировна.  
8. Батовкин Андрей Николаевич.  
9. Башаримова Маргарита Александровна.  
10. Башаримова Надежда Владимировна.  
11. Борикова Галина Анатольевна.  
12. Борисенко Вероника Михайловна.

13. Братенникова Маргарита Александровна.  
14. Будняк Елена Витальевна.  
15. Бунько Иллона Александровна.  
16. Вепринцева Галина Николаевна.  
17. Вилента Елена Иосифовна.  
18. Винникова Снежанна Ивановна.  
19. Вольская Ирина Аркадьевна.  
20. Гарбузова Татьяна Владимировна.  
21. Гашникова Ольга Андреевна.  
22. Глаза Дмитрий Викторович.  
23. Горская Ирина Алексеевна.  
24. Гоцманова Виктория Викторовна.  
25. Гребень Вероника Евгеньевна.  
26. Гришанова Анна Александровна.  
27. Громов Виталий Анатольевич.  
28. Грудинов Александр Геннадьевич.  
29. Губко Татьяна Владимировна.  
30. Емельянов Александр Анатольевич.  
31. Ермолович Ольга Михайловна.  
32. Жабикова Елена Валерьевна.  
33. Жигар Галина Сергеевна.  
34. Ивендикова Инна Александровна.  
35. Ивендикова Наталья Валерьевна.  
36. Ивченко Татьяна Владимировна.  
37. Игнатьева Елена Дмитриевна.  
38. Капустина Анна Вячеславовна.  
39. Карпович Ирина Анатольевна.  
40. Катковская Наталья Леонидовна.  
41. Катцова Татьяна Михайловна.  
42. Клеменкова Татьяна Игоревна.  
43. Князева Анна Александровна.  
44. Ковалева Оксана Ивановна.  
45. Козлов Дмитрий Борисович.  
46. Козлов Дмитрий Михайлович.  
47. Козубовская Жанна Викторовна.  
48. Корзюк Наталья Михайловна.  
49. Кошенкова Екатерина Александровна.  
50. Кошлина Надежда Евгеньевна.  
51. Кругликова Татьяна Валерьевна.  
52. Купцова Светлана Леонидовна.  
53. Лазарева Алла Геннадьевна.  
54. Лыскова Наталья Вячеславовна.  
55. Мадудина Татьяна Михайловна.  
56. Максимович Елена Геннадьевна.  
57. Минчуков Юрий Яковлевич.  
58. Миронова Юлия Михайловна.

59. Моторенко Татьяна Петровна.
60. Новикова Надежда Михайловна.
61. Ольшевская Лидия Петровна.
62. Павлов Сергей Анатольевич.
63. Павлова Ирина Григорьевна.
64. Папков Сергей Валерьевич.
65. Плишань Валерий Григорьевич.
66. Поборцева Ольга Михайловна.
67. Поздняков Александр Михайлович.
68. Половиков Владимир Владимирович.
69. Понятов Владимир Александрович.
70. Попель Алексей Владимирович.
71. Пунченко Виталий Николаевич.
72. Роговцов Дмитрий Александрович.
73. Романенко Людмила Васильевна.
74. Рубан Елена Анатольевна.
75. Рыкова Ольга Валентиновна.
76. Савельева Елена Михайлова.
77. Самец Татьяна Владимировна.
78. Саульченко Виктория Владимировна.
79. Свиридович Наталья Николаевна.
80. Селицкая Вероника Геннадьевна.
81. Сивухин Александр Александрович.
82. Скрицкая Елена Евгеньевна.
83. Соколова Юлия Геннадьевна.
84. Сорокина Елена Андреевна.
85. Стрельцова Жанна Михайловна.
86. Суздалева Ирина Владимировна.
87. Терещенко Ольга Владимировна.
88. Тихонович Наталья Степановна.
89. Толстик Ольга Олеговна.
90. Угликова Ирина Валерьевна.
91. Юропин Сергей Владимирович.
92. Устинова Ольга Анатольевна.
93. Федорович Марина Валентиновна.
94. Филимонов Роман Алексеевич.
95. Филиппова Елена Анатольевна.
96. Фурс Юрий Иосифович.
97. Хвостович Жанна Адамовна.
98. Ходак Сергей Федорович.
99. Христинина Анна Васильевна.
100. Цветкова Нина Михайловна.
101. Цумарева Елена Петровна.
102. Черкасова Елена Петровна.
103. Чигирь Александр Михайлович.
104. Шульговская Ирина Леонидовна.
105. Юрченко Мария Александровна.
106. Ящук Нина Евгеньевна.

## 2001 год

1. Абрамович Надежда Викторовна.
2. Авдиенко Оксана Александровна.
3. Андроненко Инна Викторовна.
4. Антончикова Юлия Валерьевна.
5. Ариненко Александр Николаевич.
6. Артеменко Светлана Николаевна.
7. Арянова Екатерина Николаевна.
8. Афоневич Алла Викторовна.
9. Бабко Андрей Владимирович.
10. Баранов Дмитрий Михайлович.
11. Бирюков Алексей Викторович.
12. Бондаревский Дмитрий Иванович.
13. Бондацкая Наталья Николаевна.
14. Бувщенко Светлана Ивановна.
15. Быкова Елена Александровна.
16. Вацуро Елена Леонидовна.
17. Веденник Татьяна Анатольевна.
18. Винокурова Светлана Николаевна.
19. Володькина Татьяна Михайловна.
20. Вольская Лилия Геннадьевна.
21. Глинский Дмитрий Олегович.
22. Глушакова Ирина Леонидовна.
23. Гомелькова Вероника Михайловна.
24. Гончаров Павел Леонидович.
25. Гранькова Юлия Владимировна.
26. Гуранова Елена Геннадьевна.
27. Дайнеко Владимир Федорович.
28. Дуплевский Евгений Иванович.
29. Евдокимова Наталья Валерьевна.
30. Елистратова Ирина Александровна.
31. Зайцев Виктор Николаевич.
32. Зайцев Владимир Николаевич.
33. Игнатена Наталья Владимировна.
34. Измер Сергей Валерьевич.
35. Качанов Александр Анатольевич.
36. Кашкан Оксана Александровна.
37. Ключиц Виталий Валентинович.
38. Колесов Александр Владимирович.
39. Корольков Павел Владимирович.
40. Котлярова Елена Александровна.
41. Кочеткова Ольга Николаевна.
42. Красовская Людмила Валерьевна.
43. Кривоносова Татьяна Владимировна.
44. Крук Иван Владимирович.
45. Куксенкова Оксана Николаевна.
46. Кухаренко Светлана Владимировна.

47. Ладышев Сергей Павлович.
48. Ламинская Елена Викторовна.
49. Ламнева Анна Викторовна.
50. Латышева Оксана Сергеевна.
51. Лашук Ирина Степановна.
52. Лепо Елена Васильевна.
53. Лукашенко Ирина Станиславовна.
54. Лукашенко Сергей Александрович.
55. Лукша Юлия Евгеньевна.
56. Майданов Дмитрий Михайлович.
57. Меркулова Ольга Николаевна.
58. Микулич Александр Владимирович.
59. Никитенко Александр Михайлович.
60. Николенко Наталья Александровна.
61. Новиков Дмитрий Викторович.
62. Ободкова Алеся Александровна.
63. Панфилов Сергей Викторович.
64. Пашкевич Татьяна Олеговна.
65. Писаренко Александр Викторович.
66. Писаренко Анна Васильевна.
67. Платоненко Ольга Олеговна.
68. Помазкова Ольга Георгиевна.
69. Понизовцева Елена Валерьевна.
70. Пралейчик Алеся Сергеевна.
71. Прокопович Наталья Алексеевна.
72. Садовничая Ольга Анатольевна.
73. Сарайчикова Елена Николаевна.
74. Семенцова Наталья Викторовна.
75. Селько Елена Александровна.
76. Сивакова Наталья Викторовна.
77. Синявский Николай Николаевич.
78. Скобелева Инна Анатольевна.
79. Сотникова Эльвира Леонидовна.
80. Ткачёв Дмитрий Петрович.
81. Фатеенко Ольга Владимировна.
82. Феоктистова Ольга Борисовна.
83. Французов Михаил Федорович.
84. Холявкина Наталья Леонидовна.
85. Челачева Оксана Святославовна.
86. Чернякова Надежда Николаевна.
87. Шаварова Ирина Владимировна.
88. Шапочкин Дмитрий Михайлович.
89. Шевцов Дмитрий Николаевич.
90. Шелковский Дмитрий Николаевич.
91. Шелкунова Ольга Викторовна.
92. Шпартов Владислав Михайлович.
93. Шумилко Елена Геннадьевна.
94. Яцков Юрий Федорович.

## **2002 год**

1. Автушленко Алеся Николаевна.
2. Агородников Вячеслав Вячеславович.
3. Александренков Юрий Викторович.
4. Аниськов Александр Александрович.
5. Баваров Евгений Владимирович.
6. Бецковская Галина Михайловна.
7. Богданович Наталья Александровна.
8. Бондарь Анатолий Анатольевич.
9. Боровиков Андрей Александрович.
10. Буйденков Александр Александрович.
11. Буйницкая Оксана Владимировна.
12. Гаврилова Ульяна Владиславовна.
13. Ганчук Андрей Александрович.
14. Ганчук Ольга Дмитриевна.
15. Глеков Виталий Владимирович.
16. Горовцова Виталина Петровна.
17. Гузова Алеся Валерьевна.
18. Гулимова Марина Евгеньевна.
19. Демидов Александр Васильевич.
20. Денисевич Оксана Ивановна.
21. Дорошенко Анна Ивановна.
22. Дрик Александр Александрович.
23. Дудик Алеся Валерьевна.
24. Евтухов Виктор Михайлович.
25. Ерашова Светлана Михайловна.
26. Ермоленко Ирина Викторовна.
27. Ефременко Дмитрий Леонидович.
28. Земцова Инна Фёдоровна.
29. Игнатьев Максим Борисович.
30. Казаков Сергей Валерьевич.
31. Калашников Андрей Григорьевич.
32. Киянец Ольга Сергеевна.
33. Козинец Александр Викторович.
34. Копейченко Андрей Иванович.
35. Космодемьянская Алеся Станиславовна.
36. Костерова Татьяна Александровна.
37. Котова Елена Сергеевна.
38. Кочерго Ольга Игоревна.
39. Кошиц Денис Иванович.
40. Кузьменко Дмитрий Олегович.
41. Кулешова Лидия Михайловна.
42. Лазовская Марина Сергеевна.
43. Ларченко Татьяна Михайловна.
44. Ласоцкий Анатолий Михайлович.
45. Лебедев Андрей Михайлович.
46. Литвинова Юлия Владимировна.

47. Луговая Марина Александровна.
48. Марков Василий Владимирович.
49. Метушевская Елена Болеславовна.
50. Мешков Валерий Викторович.
51. Михоленко Сергей Владимирович.
52. Молчанова Алеся Петровна.
53. Мордачёв Дмитрий Викторович.
54. Наконечная Татьяна Александровна.
55. Наркевич Татьяна Геннадьевна.
56. Неменков Олег Леонидович.
57. Николаева Юлия Викторовна.
58. Николайчик Наталья Викторовна.
59. Орловская Марина Николаевна.
60. Певнева Ольга Анатольевна.
61. Пищенко Елена Евгеньевна.
62. Потапова Алеся Васильевна.
63. Пыркин Дмитрий Васильевич.
64. Равнягина Ольга Николаевна.
65. Роговцова Татьяна Михайловна.
66. Руслева Наталья Владимировна.
67. Савицкая Оксана Игоревна.
68. Савлук Ольга Анатольевна.
69. Сахарова Дарья Александровна.
70. Семенкова Инна Геннадьевна.
71. Сергейко Наталья Владимировна.
72. Серченко Вероника Васильевна.
73. Скрицкая Ольга Евгеньевна.
74. Славинская Татьяна Николаевна.
75. Снытко Наталья Васильевна.
76. Соломина Алеся Александровна.
77. Табунов Василий Васильевич.
78. Тарелкин Александр Иванович.
79. Терешонок Елена Александровна.
80. Филонова Татьяна Витальевна.
81. Хомченко Татьяна Владимировна.
82. Цыбульская Ольга Михайловна.
83. Шепетова Светлана Васильевна.
84. Шестак Елена Леонидовна.
85. Шило Валентина Владимировна.
86. Шундалова Оксана Леонидовна.
87. Шушлакова Ольга Ивановна.
88. Юрьева Светлана Николаевна.

### **2003 год**

1. Аврамов Павел Анатольевич.
2. Азаров Дмитрий Николаевич.
3. Александрович Анна Леонидовна.
4. Базыленок Денис Владимирович.
5. Барсук Ирина Александровна.

6. Бондарева Анна Александровна.
7. Бриневец Денис Иванович.
8. Буковская Людмила Николаевна.
9. Булахова Анна Михайловна.
10. Бульбах Дмитрий Борисович.
11. Василенко Максим Николаевич.
12. Васильченко Игорь Владимирович.
13. Вершкова Анна Александровна.
14. Волкова Елена Александровна.
15. Воробьева Александра Викторовна.
16. Высоцкий Максим Александрович.
17. Гасак Ирина Васильевна.
18. Глушкова Марина Михайловна.
19. Гулякова Татьяна Викторовна.
20. Горбелева Елена Михайловна.
21. Гореликов Сергей Иванович.
22. Горунков Денис Сергеевич.
23. Гуменюк Оксана Анатольевна.
24. Гурко Наталья Васильевна.
25. Диденко Ольга Валерьевна.
26. Довнар Вера Михайловна.
27. Дробышевская Ирина Александровна.
28. Другаченко Алеся Владимировна.
29. Дубровская Анжела Викторовна.
30. Дубровский Андрей Евгеньевич.
31. Еселецкая Виктория Гарриевна.
32. Ефименко Татьяна Евгеньевна.
33. Железнова Татьяна Валентиновна.
34. Жуйков Павел Анатольевич.
35. Жижкин Сергей Филиппович.
36. Зенькович Андрей Дмитриевич.
37. Иванов Александр Михайлович.
38. Каменева Вероника Александровна.
39. Каминская Елена Николаевна.
40. Карповская Наталья Леонидовна.
41. Кartoшкин Андрей Иванович.
42. Кечик Дмитрий Игоревич.
43. Колобов Егор Александрович.
44. Косач Александр Иванович.
45. Косенко Александр Александрович.
46. Котович Мария Викторовна.
47. Красновская Наталья Васильевна.
48. Кривёнок Татьяна Владимировна.
49. Крупенько Юлия Викторовна.
50. Куликова Алеся Леонидовна.
51. Кушнерова Лилия Ивановна.
52. Лапиков Роман Иванович.

53. Лахвич Юлия Ивановна.  
54. Леганькова Елена Владимировна.  
55. Ленчевский Виктор Адамович.  
56. Липовкина Ольга Николаевна.  
57. Лавцова Наталья Васильевна.  
58. Лорченко Оксана Викторовна.  
59. Лях Елена Леонидовна.  
60. Макаев Андрей Олегович.  
61. Мартюченко Виктор Григорьевич.  
62. Мельянцов Денис Анатольевич.  
63. Минченко Ольга Васильевна.  
64. Миссюревич Татьяна Александровна.  
65. Непарко Елена Сергеевна.  
66. Николаева Виктория Николаевна.  
67. Обраменя Александр Михайлович.  
68. Папкова Наталья Валерьевна.  
69. Пацевич Евгений Олегович.  
70. Перевозников Дмитрий Александрович.  
71. Перунов Максим Викторович.  
72. Песковский Александр Викторович.  
73. Платонова Полина Анатольевна.  
74. Полякова Ирина Александровна.  
75. Прудников Артем Геннадьевич.  
76. Рожкова Юлия Анатольевна.  
77. Рубина Татьяна Александровна.  
78. Руднев Владимир Александрович.  
79. Рудникова Алеся Валерьевна.  
80. Сазановец Алина Васильевна.  
81. Сакович Ольга Валерьевна.  
82. Селицкий Алексей Владимирович.  
83. Семенцова Виктория Викторовна.  
84. Сергин Сергей Викторович.  
85. Сивакова Юлия Павловна.  
86. Силиванов Эдуард Викторович.  
87. Скоробогатый Андрей Владимириевич.  
88. Смолякова Ирина Евгеньевна.  
89. Соколова Виктория Викторовна.  
90. Стрельцова Наталья Николаевна.  
91. Сыранков Александр Сергеевич.  
92. Сычикова Элеонора Николаевна.  
93. Тютюнков Алексей Николаевич.  
94. Уропина Юлия Александровна.  
95. Филипенко Андрей Сергеевич.  
96. Филиппов Андрей Михайлович.  
97. Цыкунова Дина Петровна.

98. Шило Ирина Ивановна.  
99. Шиколович Сергей Иванович.  
100. Шмелева Наталья Борисовна.  
101. Шнэк Максим Михайлович.  
102. Шундалова Алеся Николаевна.  
103. Якушев Евгений Владимирович.

#### **2004 год**

1. Абодков Александр Васильевич.  
2. Адноворова Елена Валерьевна.  
3. Антропова Татьяна Александровна.  
4. Бабков Антон Владимирович.  
5. Балащенко Александр Анатольевич.  
6. Барапов Артем Владимирович.  
7. Кондратова Мария Сергеевна.  
8. Баханкова Татьяна Михайловна.  
9. Борщевская Ольга Ивановна.  
10. Василенко Анна Александровна.  
11. Вераксо Елена Иосифовна.  
12. Волчков Владимир Валерьевич.  
13. Геращенко Светлана Петровна.  
14. Глушакова Наталья Владимировна.  
15. Голосов Андрей Викторович.  
16. Горовцова Ирина Петровна.  
17. Горохов Виталий Александрович.  
18. Гринскитэ Дайна Брониславовна.  
19. Громыко Марина Викторовна.  
20. Дициленко Игорь Владимирович.  
21. Домнич Андрей Александрович.  
22. Домнич Елена Якимовна.  
23. Дымковец Валерий Александрович.  
24. Жовнерик Лариса Николаевна.  
25. Жарин Сергей Владимирович.  
26. Захарова Надежда Николаевна.  
27. Игнатова Елена Валентиновна.  
28. Игнатович Дмитрий Владимирович.  
29. Казанская Рада Лукьяновна.  
30. Киреев Владимир Леонидович.  
31. Кожемякина Алла Ивановна.  
32. Кожемяко Наталья Викторовна.  
33. Кравцова Ирина Владимировна.  
34. Кувшинова Марина Михайловна.  
35. Кузьменкова Виктория Геннадьевна.  
36. Кулачкова Светлана Николаевна.  
37. Кустовский Алексей Александрович.  
38. Лапыренок Светлана Алексеевна.  
39. Ларинова Ирина Александровна.  
40. Липинский Виктор Владимирович.  
41. Лисов Андрей Васильевич.

42. Логвина Ольга Викторовна.  
43. Малахов Сергей Григорьевич.  
44. Малашенко Николай Николаевич.  
45. Мардуев Дмитрий Николаевич.  
46. Михолап Андрей Викторович.  
47. Наварко Татьяна Исааковна.  
48. Новиков Максим Сергеевич.  
49. Пеньковска-Антончик Ирина Вячеславовна.  
50. Петерсон Дмитрий Станиславович.  
51. Прокопенко Ольга Ивановна.  
52. Пузенков Михаил Сергеевич.  
53. Пузырев Дмитрий Александрович.  
54. Пыталев Константин Федорович.  
55. Радченко Наталья Леонидовна.  
56. Рыбакова Алеся Степановна.  
57. Сиваченко Марина Александровна.  
58. Слесарева Ольга Васильевна.  
59. Смирнова Ольга Владимировна.  
60. Сорокин Алексей Викторович.  
61. Станкевич Владислав Владиславович.  
62. Стельмахова Марина Александровна.  
63. Стукан Михаил Антонович.  
64. Сулимова Анна Александровна.  
65. Супиталев Андрей Борисович.  
66. Сысоева Татьяна Евгеньевна.  
67. Тесленок Руслан Александрович.  
68. Ткачев Сергей Николаевич.  
69. Трибушевский Юрий Олегович.  
70. Химордин Виталий Васильевич.  
71. Химордина Инга Валерьевна.  
72. Цырюльников Юрий Анатольевич.  
73. Чмурак Анна Ивановна.  
74. Чумис Александр Викторович.  
75. Шингель Наталья Леонидовна.  
76. Янукович Татьяна Станиславовна.
- 2005 год**
1. Автушенко Любовь Леонидовна.  
2. Антусов Константин Николаевич.  
3. Бабушкина Елена Сергеевна.  
4. Балабанов Павел Андреевич.  
5. Беляева Любовь Григорьевна.  
6. Блаженцова Инна Геннадьевна.  
7. Борикова Елена Владимировна.  
8. Букач Диана Сергеевна.  
9. Бусарова Анастасия Викторовна.  
10. Виноградова Вера Николаевна.  
11. Воробьёва Людмила Александровна.  
12. Гайдаренко Елена Петровна.  
13. Гайкова Наталья Александровна.  
14. Гецман Екатерина Николаевна.  
15. Глубокий Константин Евгеньевич.  
16. Головач Елена Ивановна.  
17. Гончаров Александр Михайлович.  
18. Гончаров Евгений Олегович.  
19. Гульков Алексей Васильевич.  
20. Гуминская Виктория Сергеевна.  
21. Давыдова Лариса Анатольевна.  
22. Демидова Наталья Ивановна.  
23. Дорожкина Любовь Андреевна.  
24. Дуплевская Ирина Ивановна.  
25. Дымков Сергей Васильевич.  
26. Евтушенко Виктория Михайловна.  
27. Ерошена Роман Викторович.  
28. Ершов Иван Александрович.  
29. Железняк Мария Николаевна.  
30. Захаренко Юлия Михайловна.  
31. Иванова Ольга Витальевна.  
32. Исаенко Татьяна Сергеевна.  
33. Кавцевич Сергей Брониславович.  
34. Кипель Сергей Александрович.  
35. Ковалёв Владимир Владимирович.  
36. Конопацкая Елена Викторовна.  
37. Корначенко Марина Ивановна.  
38. Корнева Зарина Викторовна.  
39. Корпицкий Олег Константинович.  
40. Кулажина Алла Владимировна.  
41. Кулешова Наталья Васильевна.  
42. Курлович Марина Сергеевна.  
43. Лазарев Сергей Анатольевич.  
44. Лапацкая Вероника Владимировна.  
45. Лубко Александр Леонидович.  
46. Лысенко Марина Александровна.  
47. Маркович Лидия Геннадьевна.  
48. Матолыго Светлана Михайловна.  
49. Махлова Юлия Александровна.  
50. Махонько Вадим Владимирович.  
51. Морозова Виктория Викторовна.  
52. Москальков Максим Сергеевич.  
53. Новикова Елена Валерьевна.  
54. Озимов Александр Александрович.  
55. Осипенко Александр Васильевич.  
56. Пачкова Наталья Викторовна.  
57. Подымако Татьяна Петровна.  
58. Понуждаев Александр Николаевич.

59. Прохоренко Руслан Владимирович.
60. Радкевич Ольга Сергеевна.
61. Раковский Денис Владимирович.
62. Роговцов Андрей Александрович.
63. Романов Михаил Михайлович.
64. Рыжикова Валентина Владимировна.
65. Рыжков Алексей Александрович.
66. Рябцева Галина Алексеевна.
67. Савченко Роман Александрович.
68. Сахарук Константина Викторович.
69. Семенкова Екатерина Николаевна.
70. Сидык Андрей Владимирович.
71. Соколова Валентина Михайловна.
72. Стрельцов Александр Михайлович.
73. Стрельцова Виктория Николаевна.
74. Суденков Алексей Геннадьевич.
75. Сукач Татьяна Васильевна.
76. Тамразов Артур Ассурович.
77. Торпачёва Мария Александровна.
78. Туманова Анастасия Яковлевна.
79. Турунов Владислав Николаевич.
80. Федуненко Елена Александровна.
81. Фурсова Галина Анатольевна.
82. Хоботова Елена Николаевна.
83. Чеберак Людмила Петровна.
84. Чеботарев Павел Юрьевич.
85. Чирец Марина Дмитриевна.
86. Шелкова Анна Николаевна.
87. Шундалова Ирина Николаевна.
88. Юденок Яна Сергеевна.
89. Якушева Анна Ивановна.

### **2006 год**

1. Алексеёнок Виктория Владимировна.
2. Алешко Татьяна Михайловна.
3. Андреенко Светлана Александровна.
4. Бельская Ольга Владимировна.
5. Битченко Сергей Михайлович.
6. Борисенко Сергей Николаевич.
7. Буртылева Ирина Петровна.
8. Вайтусёнок Валентин Иванович.
9. Вододохова Ольга Игоревна.
10. Галец Антонина Васильевна.
11. Галиновский Александр Владимирович.
12. Головнева Татьяна Андреевна.
13. Горская Наталья Игоревна.
14. Грищенко Евгений Геннадьевич.

15. Громов Виталий Владимирович.
16. Денисенко Леонид Леонидович.
17. Драка Марина Валентиновна.
18. Дубовик Виктория Владимировна.
19. Дурасевич Юрий Геннадьевич.
20. Елизарова Ольга Олеговна.
21. Емельяненко Наталья Александровна.
22. Журавков Сергей Иванович.
23. Зарянкина Марина Александровна.
24. Заяц Яков Витальевич.
25. Иванченко Елена Александровна.
26. Исаченко Денис Викторович.
27. Климкова Ольга Михайловна.
28. Ковалев Виктор Михайлович.
29. Ковалев Дмитрий Михайлович.
30. Ковалькова Ольга Александровна.
31. Кожурин Дмитрий Олегович.
32. Колеснёва Ольга Григорьевна.
33. Кондратов Александр Сергеевич.
34. Копытов Александр Анатольевич.
35. Коштольянов Денис Сергеевич.
36. Кравцова Елена Геннадьевна.
37. Кремис Наталья Гордеевна.
38. Кузнецов Владимир Игоревич.
39. Кузнецов Дмитрий Сергеевич.
40. Кулаковская Мария Сергеевна.
41. Кучеряый Александр Викторович.
42. Лобков Александр Владимирович.
43. Логвинов Сергей Александрович.
44. Ломаченко Ирина Сергеевна.
45. Магдалинина Марина Владимировна.
46. Малеева Мария Анатольевна.
47. Малеева Ольга Александровна.
48. Манкевич Михаил Анатольевич.
49. Масейкина Светлана Александровна.
50. Машков Максим Витальевич.
51. Мильто Ольга Владимировна.
52. Мороз Татьяна Александровна.
53. Мохорева Наталья Николаевна.
54. Мурашкина Татьяна Алексеевна.
55. Мурзич Виталий Вениаминович.
56. Новик Елена Владимировна.
57. Новиков Александр Александрович.
58. Новиков Роман Егорович.
59. Ночёвкина Марина Леонидовна.

60. Озимова Алеся Николаевна.  
61. Около-Кулак Людмила Николаевна.  
62. Осипенко Александр Сергеевич.  
63. Пантелеева Яна Николаевна.  
64. Партацкий Вадим Михайлович.  
65. Парфенов Антон Станиславович.  
66. Парфенова Людмила Ивановна.  
67. Перевозникова Ирина Александровна.  
68. Поверенная Оксана Петровна.  
69. Пракопчикова Екатерина Владимировна.  
70. Радькова Екатерина Викторовна.  
71. Сазонов Денис Николаевич.  
72. Сергейчук Ирина Александровна.  
73. Серова Вероника Николаевна.  
74. Симанович Виктория Михайловна.  
75. Скоморох Николай Владимирович.  
76. Скрипко Наталья Алексеевна.  
77. Сорока Денис Михайлович.  
78. Статкевич Дмитрий Михайлович.  
79. Сурина Марина Алексеевна.  
80. Требушевская Татьяна Леонидовна.  
81. Тузкова Вероника Александровна.  
82. Федосенко Наталья Александровна.  
83. Чайкин Михаил Николаевич.  
84. Чаликова Юлия Витальевна.  
85. Чигирь Ольга Александровна.  
86. Шведова Мария Евгеньевна.  
87. Шмагилева Ирина Ивановна.
- 2007 год**
1. Авраменко Ольга Александровна.  
2. Авчинникова Светлана Александровна.  
3. Агеев Артем Александрович.  
4. Аниськов Максим Михайлович.  
5. Артёмчик Дмитрий Викторович.  
6. Асадчая Татьяна Вадимовна.  
7. Бабков Евгений Викторович.  
8. Барanova Людмила Александровна.  
9. Белозерцева Ольга Геннадьевна.  
10. Богуш Евгений Валерьевич.  
11. Бородкин Глеб Александрович.  
12. Бубенцов Виктор Викторович.  
13. Букачёва Ольга Александровна.  
14. Василенко Василий Викторович.  
15. Великанова Юлия Викторовна.  
16. Высоцкая Наталья Ивановна.
17. Гуманюк Екатерина Сергеевна.  
18. Гуркова Елена Викторовна.  
19. Демьянкова Ольга Александровна.  
20. Дикун Наталья Геннадьевна.  
21. Дмитрачкова Инна Николаевна.  
22. Долова Екатерина Владимировна.  
23. Дроздова Екатерина Леонидовна.  
24. Дроздова Ирина Николаевна.  
25. Ефимова Ирина Николаевна.  
26. Жукавец Олег Александрович.  
27. Измайлович Антон Викторович.  
28. Капранова Юлия Васильевна.  
29. Карпеченко Владимир Владимирович.  
30. Кипяткова Светлана Анатольевна.  
31. Колесников Игорь Викторович.  
32. Корнеев Константин Александрович.  
33. Косарлукова Марина Валериевна.  
34. Костюков Константин Иванович.  
35. Котлевская Инна Александровна.  
36. Кошевая Ирина Владимировна.  
37. Красикова Татьяна Владимировна.  
38. Красницкий Владимир Петрович.  
39. Кузьменков Андрей Николаевич.  
40. Лазаренко Марта Александровна.  
41. Лапотентова Наталья Викторовна.  
42. Левчук Наталья Николаевна.  
43. Леонова Татьяна Петровна.  
44. Литаев Анатолий Анатольевич.  
45. Лобачева Светлана Александровна.  
46. Лоскот Ольга Сергеевна.  
47. Майоров Дмитрий Александрович.  
48. Максимовцева Инна Александровна.  
49. Марченко Виктория Анатольевна.  
50. Музарев Андрей Анатольевич.  
51. Мурадян Елена Игоревна.  
52. Никифорова Лилия Сергеевна.  
53. Панасенко Ольга Анатольевна.  
54. Петухов Дмитрий Александрович.  
55. Пилипчик Владислав Вячеславович.  
56. Поденков Дмитрий Иванович.  
57. Подоляк Руслан Сергеевич.  
58. Поклад Татьяна Сергеевна.  
59. Попова Наталья Олеговна.  
60. Рассохина Ирина Анатольевна.  
61. Ришко Мирослава Васильевна.  
62. Романенко Игорь Александрович.  
63. Русенок Сергей Александрович.

64. Рыбакова Александра Олеговна.  
65. Рыськов Вадим Вячеславович.  
66. Самолазова Наталья Михайловна.  
67. Саренкова Ольга Александровна.  
68. Семенова Ольга Вячеславовна.  
69. Сергеенко Екатерина Александровна.  
70. Скридлевский Александр Витальевич.  
71. Степаненко Алеся Васильевна.  
72. Таборко Ольга Григорьевна.  
73. Тимко Снежана Валентиновна.  
74. Ткачёва Татьяна Анатольевна.  
75. Трайтова Светлана Александровна.  
76. Устинова Юлия Nikolaevna.  
77. Фролова Валентина Александровна.  
78. Харитонов Олег Александрович.  
79. Харлап Светлана Викторовна.  
80. Хмарская Елена Васильевна.  
81. Холодова Мария Вячеславовна.  
82. Хомченко Анна Владимировна.  
83. Хуртова Екатерина Сергеевна.  
84. Шабронова Татьяна Николаевна.  
85. Шаповалов Дмитрий Николаевич.  
86. Шендер Павел Сергеевич.  
87. Широкобородый Тимур Геннадьевич.  
88. Шкурин Владимир Сергеевич.  
89. Юцова Виктория Витальевна.  
90. Янченко Сергей Владимирович.
- 2008 год**
1. Букатникова Ольга Сергеевна.
  2. Бушлякова Марина Васильевна.
  3. Быкова Мария Юрьевна.
  4. Василевская Елена Николаевна.
  5. Васильева Клавдия Геннадьевна.
  6. Василькова Клавдия Сергеевна.
  7. Веко Роман Геннадьевич.
  8. Великанова Ольга Валентиновна.
  9. Галанова Елена Сергеевна.
  10. Галушко Елена Петровна.
  11. Гордейчик Лидия Анатольевна.
  12. Громов Дмитрий Николаевич.
  13. Дегалевич Оксана Михайловна.
  14. Дыцева Вероника Геннадьевна.
  15. Ёщик Ольга Геннадьевна.
  16. Игнатенко Елена Валерьевна.
  17. Игнатович Антон Евгеньевич.
  18. Каплунова Виталия Викторовна.
  19. Кардымон Анастасия Васильевна.
  20. Клепча Владимир Владимирович.
  21. Клюев Ян Олегович.
  22. Ковалева Вера Владимировна.
  23. Козловская Юлия Геннадьевна.
  24. Корнеева Виолетта Евгеньевна.
  25. Кравченко Екатерина Сергеевна.
  26. Крикшина Марина Михайловна.
  27. Крышкевич Юлия Викторовна.
  28. Ладоня Геннадий Владимирович.
  29. Лазовская Елена Олеговна.
  30. Линич Карина Александровна.
  31. Литвинова Инна Викторовна.
  32. Лилькова Светлана Петровна.
  33. Мазур Роман Андреевич.
  34. Малахов Александр Владимирович.
  35. Мальчуков Роман Анатольевич.
  36. Мартынова Кристина Михайловна.
  37. Махнаткина Ольга Владимировна.
  38. Мачекина Наталья Викторовна.
  39. Мозгалева Екатерина Анатольевна.
  40. Мороз Максим Олегович.
  41. Николаенко Екатерина Владимировна.
  42. Орлова Юлия Владимировна.
  43. Пагодин Артур Геннадьевич.
  44. Петрученя Татьяна Олеговна.
  45. Савченко Константин Михайлович.
  46. Сазанкова Оксана Борисовна.
  47. Семенова Надежда Николаевна.
  48. Сидаренко Ольга Владимировна.
  49. Силков Николай Петрович.
  50. Скачкова Инна Яковлевна.
  51. Снытко Мария Сергеевна.
  52. Сочивко Анна Геннадьевна.
  53. Степаненко Алеся Владимировна.
  54. Строгая Татьяна Сергеевна.
  55. Струк Елена Вячеславна.
  56. Сырцова Анастасия Васильевна.
  57. Ткачева Екатерина Юрьевна.
  58. Троцюк Христина Хиеновна.
  59. Тукаев Денис Александрович.
  60. Ушаков Виктор Николаевич.
  61. Хальпукова Ирина Сергеевна.
  62. Чепелов Вячеслав Александрович.
  63. Червякова Оксана Викторовна.
  64. Чечухо Ольга Николаевна.
  65. Шалтанюк Оксана Витальевна.

66. Шарай Михаил Михайлович.
67. Шишков Кирилл Геннадьевич.
68. Шкрадюк Дмитрий Федорович.
69. Якимович Елена Тимофеевна.

### **2009 год**

1. Азаренок Наталья Александровна.
2. Аношко Сергей Анатольевич.
3. Антонович Павел Валерьевич.
4. Афанасьев Николай Викторович.
5. Ахметов Николай Алексеевич.
6. Барановская Татьяна Геннадьевна.
7. Бахарь Антон Сергеевич.
8. Блохин Виктор Николаевич.
9. Бондарев Евгений Валерьевич.
10. Буховец Мария Андреевна.
11. Власова Елена Андреевна.
12. Воробьева Яна Александровна.
13. Восипова Ольга Игоревна.
14. Говорунова Татьяна Александровна.
15. Гончаров Николай Александрович.
16. Горох Павел Иванович.
17. Григоренко Дмитрий Олегович.
18. Громыко Александра Игоревна.
19. Денисова Алеся Анатольевна.
20. Зайцева Виктория Сергеевна.
21. Застрелов Константин Александрович
22. Зенова Инна Николаевна.
23. Игнатенко Татьяна Ивановна.
24. Игнатович Александр Васильевич.
25. Кабанов Максим Юрьевич.
26. Коновалов Игорь Васильевич.
27. Королёва Ирина Владимировна.
28. Котова Ольга Владимировна.
29. Кочнева Наталья Владимировна.
30. Красовская Вероника Михайловна.
31. Крашенникова Юлия Александровна.
32. Крупенько Наталья Сергеевна.
33. Кузьмин Андрей Дмитриевич.
34. Кулаев Сергей Петрович.
35. Логазяя Екатерина Васильевна.
36. Луценко Екатерина Николаевна.
37. Мартынова Ольга Владимировна.
38. Марченко Михаил Викторович.

39. Марченко Юрий Васильевич.
40. Матюшенок Ольга Михайловна.
41. Мельников Дмитрий Сергеевич.
42. Михедова Екатерина Геннадьевна.
43. Мотуз Кристина Игоревна.
44. Музыкантова Ирина Алексеевна.
45. Муравьев Иван Васильевич.
46. Мысова Ольга Геннадьевна.
47. Никифоров Денис Владимирович.
48. Овсянник Андрей Сергеевич.
49. Павлова Юлия Леонидовна.
50. Подгайный Андрей Сергеевич.
51. Подобед Ольга Владимировна.
52. Похваленый Дмитрий Александрович.
53. Прокопенко Мария Петровна.
54. Проявенко Мария Владимировна.
55. Птичкин Александр Борисович.
56. Разурова Анастасия Сергеевна.
57. Романенко Екатерина Петровна.
58. Рыбаков Сергей Сергеевич.
59. Рындина Анжела Николаевна.
60. Сабодаш Екатерина Петровна.
61. Савицкая Надежда Леонидовна.
62. Свириденко Ольга Александровна.
63. Семенова Екатерина Сергеевна.
64. Середич Алеся Станиславовна.
65. Сигаева Татьяна Николаевна.
66. Сидоров Вячеслав Александрович.
67. Силков Сергей Владимирович.
68. Скарубин Григорий Григорьевич.
69. Солонец Вероника Ивановна.
70. Станкевич Роман Владиславович.
71. Тиджити Екатерина Мурманова.
72. Тыщенко Юлия Викторовна.
73. Тольменкова Ирина Александровна.
74. Хайченко Татьяна Сергеевна.
75. Хмарская Юлия Михайловна.
76. Хованский Роман Петрович.
77. Цыкунов Игорь Владимирович.
78. Чёрная Ольга Викторовна.
79. Чернявский Анатолий Алексеевич.
80. Шашков Петр Леонидович.
81. Шляхтова Светлана Александровна.
82. Шматов Дмитрий Николаевич.

## ЗМЕСТ

Прадмова (У.В. Барысенка) .....	3
Урачыстае паседжанне, прысвечанае 75-годдзю з дня стварэння факультэта .....	5
Віншаванне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі .....	9
Віншаванне Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь А.М. Радзькова .....	10
Віншаванне рэктара УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова» К.М. Бандарэнкі .....	11
Віншаванне ад калектыву гістарычнага факультэта БДУ .....	14
Пачатак станаўлення гістарычнай адукацыі ў Магілёўскім педінстытуце (1913 – 1934 гг.) (А.Р. Агееў) .....	15
Станаўленне і развіццё гістарычнага факультэта (1934 – 1941 гг.) (П.Ф. Дэмітрачкоў) .....	25
Першыя пасляваенныя дзесяцігоддзі (1944 – 1960-я гг.) (У.В. Барысенка, П.Ф. Дэмітрачкоў) .....	35
Гістарычны факультэт у 1970 – 1980-я гг. (П.Ф. Дэмітрачкоў) .....	51
Гістарычны факультэт на мяжы XX – XXI стагоддзяў (У.В. Барысенка, П.Ф. Дэмітрачкоў) .....	63
Кафедра гісторыі КПСС і навуковага камунізму (Т.У. Апіок, Л.А. Сугака) .....	81
Кафедра ўсесаагульной гісторыі (В.А. Астрога, Я.Р. Рыер) .....	99
Кафедра ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі (А.А. Вараўб'ёў) .....	121
Кафедра гісторыі і культуры Беларусі (Н.М. Пурышава) .....	139
Кафедра археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін (І.А. Марзалюк) .....	147
Кафедра філасофіі (А.В. Дзяячэнка, В.У. Старасценка) .....	159
Гістарычны факультэт сёння (У.В. Барысенка) .....	189
Выпускнікі гістарычнага факультэта (складальнік М.Г. Каўцэвіч)	202

# ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Да 75-годдзя ўтварэння

У юбілейным даведачным выданні змешчаны матэрыялы па гісторыі станаўлення і развіція гістарычнага факультэта установы адукцыі „Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова” з моманту яго заснавання па сённяшні дзень, па гісторыі кафедраў, прыводзіца спіс выпускнікоў дзённай формы навучання.

Рэдакцыйная камітэт:

дацэнт У.В. Барысенка (адказны рэдактар), дацэнт А.А. Вараб'ёў, прафесар П.Ф. Дзмітрасюк, В.І. Караткевіч (літаратурны рэдактар), прафесар І.А. Тарзаплюк, дацэнт Н.М. Пурышава, прафесар Я.Р. Рыер, дацэнт В.У. Старасценка

ISBN 978-985-480-643-3

